

БЕЛАРУСКАЕ ГІСТАРЫЧНАЕ ТАВАРЫСТВА

ГІСТАРЫЧНЫ АЛЬМАНАХ Том 12. 2006

Навуковы гісторычны і краязнаўчы часопіс

УТОМЕ

Ад рэдакцыі	3
<i>Грох Mіраслаў (Прага)</i>	
Нацыя як прадукт сацыяльнай камунікацыі? (да праблемы параўнання чэшскай і беларускай “мадэлей” нацыянальнага Адраджэння)	5
Матэрывалялы V навуковай канферэнцыі	
Беларуская Гісторычнага Таварыства	
БЕЛАРУСКАЯ СЯЛЯНСКА-РАБОТНІЦКАЯ ГРАМАДА Ў КАНТЕКСЦЕ НАЦЫЯНАЛЬНАГА АДРАДЖЭННЯ XIX–XX ст.	
(Менск, 4 – 5 чэрвеня 2005 г.)	
Уступнае слова старшыні аргкамітету	22
<i>Пашкевіч Алесь (Менск)</i>	
Беларуская сялянска-работніцкая Грамада ў першае паўгоддзе існавання (чэрвень-снежань 1925 г.)	23
<i>Вашкевіч Андрэй (Гародня)</i>	
Да пытання аб узаемадносінах Беларускай хрысціянской дэмакратыі і Беларускай сялянска-работніцкай Грамады. 1925 – 1927 г.	37
<i>Мірановіч Яўген (Беласток)</i>	
Барацьба санацыйных уладаў са спадчынай Грамады	51
<i>Токиц Сяргей (Гародня)</i>	
Дзейнасць гурткоў БСРГ у Берштаўскай гміне Гарадзенскага павету	58
<i>Чарнякевіч Андрэй (Гародня)</i>	
Беларускія паланафілы і Грамада. 1925 – пачатак 1927 г.	64
<i>Смалянчук Алесь (Гародня)</i>	
Разгром “Грамады” на старонках польскага віленскага друку (“Пшэглёнд Віленьскі”, “Кур’ер Віленьскі”, “Слова”)	79
<i>Героўска-Калаўр Ёанна (Варшава)</i>	
Генезіс беларускіх надзеяў і польскіх страхаў у траўні 1926 г.	87
<i>Матяш Ірина (Кіїв)</i>	
Білорускія документы в украінскіх архівах	94
<i>Унучак Андрус (Менск)</i>	
“Нашаніўства” і “заходнерусізм”: да пытання ідэйнай барацьбы за беларускую інтэлігэнцыю на пачатку 20 ст.	108

Кукса Александр (Мінск)

Центральная белорусская войсковая рада (ЦБВР) и ее тактика
в национальном вопросе (октябрь 1917 – январь 1918 г.). 123

Круглы стол

Праблемы беларускага нацыянальна-культурнага Адраджэння 19-20 ст.

Смалянчук Алеся (Гародня)

Беларускі нацыянальны рух у сучаснай гісторыяграфіі: праблемы,
пошукі, дасягненні 132

Шыбека Захар (Менск)

Беларускі нацыянал-камунізм
або “неправільны” погляд на гісторыю савецкай Беларусі 137
Дыскусія 141

Документ

Тэрыйтарыяльная іц нацыянальная?

Дыскусія аб Грамадзе на III канферэнцыі Камуністычнай партыі
Заходній Беларусі (*A. Пашкевіч*) 163

Васіль Рагуля і Фабіян Ярэміч

у абароне Грамады. 1927 г. (*A. Смалянчук*) 171

Вячаслаў Адамовіч (малодшы)

і лёс “Брацтва рускай праўды” (*A. Ільін, A. Смалянчук*) 185

“Нацыянальны катэхізіс Літвы” (1905)

як першы маніфест краёўцаў (*A. Смалянчук*) 189

Артыкулы

Тарасюк Дарыюш (Люблін)

Польскі друк у Менску ў 1905 – 1918 г. 202

Кажэнёўскі Марыюш (Люблін)

Польскія арганізацыі ў Віцебску ў гады першай святовай вайны 213

Рэцензія

Марозава Святлана (Гародня)

П.А.Лойка. Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці Рэчы
Паспалітай другой паловы XVI – першай трэці XVII ст. – Mn.: БДУ, 2002. –
100 с. 224

Навуковая хроніка 230

Кніжны анонс 236

Ад рэдакцыі

На 2005 г. прыпаў 80-гадовы юбілей стварэння Беларускай сялянска-работніцкай Грамады. Беларускае гісторычнае таварыства адзначыла яго правядзеннем V міжнароднай навуковай канферэнцыі “Беларуская сялянска-работніцкая Грамада ў кантэксле нацыянальнага Адраджэння XIX – XX ст.”

Галоўнай мэтаю канферэнцыі было абмеркаванне найбольш актуальных пытанняў гісторыі БСРГ і нацыянальнага Адраджэння ў 19 – 20 ст. У прыватнасці, у цэнтры ўвагі даследчыкаў апынуліся праблемы ідэалогіі Грамады і практычнай дзеянасці яе мясцовых арганізацый; адносінай БСРГ з іншымі беларускімі партыямі; лёс асобных дзеячаў партыі; крыніцы па гісторыі Грамады і гісторыяграфіі праблемы.

Як вядома, гісторыя самай масавай у Беларусі палітычнай арганізацыі пачалася летам 1925 г. са стварэння Б. Тарашкевічам, С. Рак-Міхайлоўскім, П. Мятлой і П. Валошыным пасольскага клубу БСРГ. Яны ж пры актыўным удзеле КПЗБ пачалі ператвараць пасольскі клуб у партыю. Спалучэнне сацыяльных і нацыянальных лозунгаў аказалася даволі эфектыўным. На працягу ўсяго 1926 г. назіраўся хуткі рост шэррагаў Грамады. Напрыканцы 1926 – пачатку 1927 г. колькасць яе сяброў перакрочыла 100 тыс. і працягвала расці. Польскія ўлады паступова страчвалі кантроль над палітычнай сітуацыяй у Заходній Беларусі. У студзені 1927 г. пачаліся рэпрэсіі. Першымі былі арыштаваныя кіраўнікі Грамады. Адначасна адбывалася ліквідацыя мясцовых арганізацый, масавыя арышты грамадоўскіх актывістаў. У сакавіку 1927 г. партыя была афіцыйна забаронена. Але яе існаванне засведчыла вялізны патэнцыял беларускага нацыянальна-вызваленчага руху. Праўда, вострай праблемай гісторыі БСРГ застаецца пытанне пра ролю сацыяльнага і нацыянальнага фактараў у працэсе “грамадаўскай рэвалюцыі”.

Падчас канферэнцыі адбыўся таксама круглы стол “Праблемы гісторыі беларускага Адраджэння. XIX-XX ст.” Ягоныя ўдзельнікі засяродзілі ўвагу на наступных сюжэтах:

- Беларускі шлях да нацыянальнага Адраджэння ў 19 – 20 ст. у кантэксле нацыянальных рухаў у Цэнтральна-Усходній Еўропе.
- Ідэя беларускай незалежнай дзяржавы і спробы яе рэалізацыі ў 20 ст.
- Поспехі і няўдачы беларускага руху ў 20 ст.

У канферэнцыі прынялі ўдзел беларускія і замежныя даследчыкі Захар Шыбека, Арсень Ліс, Віталь Скалабан, Уладзімір Ляхоўскі, Алесь Пашкевіч, Андрэй Кіштымаў, Ірына Раманава, Алесь Белы, Андрэй Унучак, Валянцін Мазец, Валянцін Голубеў, Аляксандр Кукса, Алег Трусаў (усе Менск), Яўген Мірановіч і Алег Латышонак (абодва Беласток), Аляксандр Краўцвіч, Алесь Смалянчук, Андрэй Вашкевіч, Віталь Карнеляў, Іна Соркіна, Андрэй Чарнякевіч, Эдуард Мазько, Сяргей Токць (усе Гродна), Валянціна Лебедзева (Гомель), Ірына Мацяш і Вольга Ямкова (Кіеў), Ёанна Героўска-Калаў (Варшава).

Канферэнцыя паказала, што нацыянальная гісторыяграфія зрабіла значны крок наперад у вывучэнні праблемаў беларускага руху ў 20 ст. Пра гэта яскрава сведчаць апублікованыя ў гэтым томе рэфераты і стэ-награмы дыскусій*.

Тэму БСРГ і нацыянальнага Адраджэння таксама працягваюць упершыню апублікованыя дакументы.

Рэдакцыя вырашыла распачаць гэты том публікацыяй артыкула вядомага чэшскага гісторыка, спецыяліста ў галіне нацыятаорчых працэсаў прафесара Міраслава Гроха (Прага).

* На жаль, не ўсе ўдзельнікі канферэнцыі прадставілі тэксты сваіх выступаў. У прыватнасці, аргкамітэт так і не атрымаў рэфератаў Эдуарда Мазько, Уладзіміра Ляхоўскага, Віталя Карнеляўка і Вольгі Ямковай. Адсутнасць іх тэкстаў прымусіла рэдакцыю адмовіцца ад публікацыі пытанняў да названых выступоўцаў і іх адказаў.

*Міраслаў Грох (Прага),
прафесар Карлавага універсітэту*

Нацыя як прадукт сацыяльнай камунікацыі?

(да праблемы парапання чэшскай і беларускай
“мадэлей” нацыянальнага Адраджэння)

Пры парапанні працэсаў фармавання нацыі у Чэхіі і Беларусі мы павінны пазбягаць павярхойнай сінхроннай кампаратывістыкі. Безумоўна, не трэба вялікіх намаганняў, каб даказаць, што, напрыклад, каля 1900 г., г.з.н. напачатку фазы “Б” беларускага руху, чэшскае нацыянальнае жыццё было значна больш развітым. У адрозненне ад беларусаў чэшская нацыя ўжо ўяўляла сабой цалкам сфармаваную супольнасць з уласнай акадэмічнай элітай, буржуазіяй і г.д. Гэты факт нікто не можа падвергнуць сумненню, аднак для тлумачэння прычынаў, узаемасувязя і асаблівасцяў беларускага руху ягоная інфармацыйная каштоўнасць будзе вельмі нізкай.

Калі мы хочам, каб парапанальны аналіз меў навуковы эффект, нам прыйдзецца адмовіцца ад сінхроннасці і парапаноўваць абодва рухі не храналагічна, а сітуацыйна. У дадзеным выпадку прадметам парапанння будзе з’яўляцца пачатак перыяду нацыянальнай агітацыі, г.з.н. пераходу ад навуковага і рамантычнага інтэрэсу (фаза “А”) да нацыянальна ангажаванай фазы “Б”. Толькі ў гэтым выпадку можна паспрабаваць адказаць на пытанне, чаму нейкая група людзей вырашила пачаць патрыятычную агітацыю, г.з.н. прапанаваць новую нацыянальную ідэнтычнасць прадстаўнікам “уласнай” этнічнай групы.

Выкарыстоўваючы тэрмін “адраджэнне”, не трэба забываць пра яго метафарычнасць. Уяўленне пра існаванне нейкай карэннай нацыі, якая “спала” і якую было неабходна абудзіць і адрадзіць, належыць да балаstu, пакінутага нам у спадчыну 19 ст., з якім мы павінны развітацца. Да пачатку нацыянальных рухаў не існавала ні чэшскай, ні беларускай сучасных нацый. Існавалі толькі этнічныя групы (іх называюць або тэрмінам “ethnos”, або “ethnie”), прадстаўнікі якіх мелі больш ці менш высокую ступень усведамлення сваёй адметнасці. У адпаведнасці з гэтым брытанскі сацыёлаг Энтані Сміт адрознівае два супрацьлеглыя тыпу “ethnie”. Першым тыпам этнічнасці была група, якая звонку характа-



Прафесар Карлавага універсітэту Міраслаў Грох (Прага)

рызавалася як своеасаблівая і адрозная ад іншых. Разам з тым яе прадстаўнікі не ўсведамлялі ўласнай адметнасці і іншым разам нават не мелі агульнапрынятага і замацаванага этноніма. А вось этнічную супольнасць складалі людзі, якія мелі этнонім, уяўленне пра агульнае падходжанне, валодалі элементамі калектыўнай памяці, а таксама ўсведамлялі ўласную сувязь з пэўнай, хоць, магчымая, яшчэ не дакладна вызначанай тэрыторыяй.

Ужо тут можна заўважыць першае адрозненне: у той момант, калі чэхі напірэдадні нацыянальнага руху ўяўлялі сабой этнічную супольнасць, беларускае насельніцтва знаходзілася недзе на мяжы пераходу ад этнічнай групы да этнічнай супольнасці. Гэтая розніца была істотнай для ўспрыняцця насельніцтвам внешніх імпульсаў, пасрэднікам якіх з'яўлялася сацыяльная камунікацыя. Мы будзем удзяляць асноўную ўвагу гэтаму фактуру не толькі таму, што проблеме сацыяльнай камунікацыі ў існуючай літаратуры ўдзяляецца недастатковая ўвага, але перш за ёсё таму, што менавіта ў гэтай сферы трэба шукаць ключ да тлумачэння прычынаў “спазнення” беларускай нацыянальнай агітацыі.

Больш чым паўстагоддзя таму амерыканскі палітолаг чэшска-жыдоўскага паходжання Карл Дойч апублікаваў книгу “Nationalism and Social

Communication”, у якой ён ахарактарызываў сучасную нацыю як супольнасць людзей, якіх аб’ядноўвае “камплементарнасць сацыяльнай камунікацыі” і ў выніку – “камплементарнасць сацыяльных і гаспадарчых прыярытэтаў”. Прыкметай такой камплементарнасці, на думку даследчыка, з’яўляецца здольнасць і магчымасць больш эфектыўнай камунікацыі з прадстаўнікамі адной вялікай сацыяльнай групы (у дадзеным выпадку ўласнай), чым з тымі, хто знаходзіцца за яе межамі. К.Дойч быў упэўнены, што інтэнсіўнасць і камплементарнасць камунікацыі можна вызначыць колькаснымі паказчыкамі як складовых, да якіх даследчык адносіў перш за ўсё гарызантальную (міграцыя ў пошуках працы) і вертыкальную сацыяльныя мабільнасці, узровень адукцыі і ўздел у грамадскім жыцці.

Ідэя К.Дойча заставалася невядомай некалькі дзесяцігоддзяў. Толькі пачынаючы з 60-х гг. мінулага стагоддзя яна аказалася запатрабаванай. Я належала да ліку тых першых гісторыкаў, якія началі выкарыстоўваць канцепцыю сацыяльнай камунікацыі ў якасці падставы для тлумачэння сацыяльнай базы і складу нацыянальных рухаў. Аднак амаль адразу я ўсвядоміў слабыя месцы гэтай тэорыі.

Па-першае, яе можна выкарыстоўваць толькі ў дачыненні да перыяду, які папярэднічае з’яўленню сучасных масмедиаў – тэлебачання і радыё. Разам з імі з’явіўся цалкам іншы тып распаўсюджвання інфармацыі, які характарызуецца не толькі надзвычайнай інтэнсіўнасцю, але таксама шырокімі магчымасцямі для маніпуляцый адборам і апрацоўкай гэтай інфармацыі.

Па-другое, поспех альбо няўдачу нацыянальнага руху немагчыма растлумачыць выключна з пункту погляду большай альбо меншай ступені інтэнсіўнасці сацыяльнай камунікацыі, паколькі важкімі і вызначальными для нацыянальнай ідэнтычнасці з’яўляюцца таксама змест і моўная форма інфармацыі, якая, аднак, паўшыраецца дзякуючы той жа самай сацыяльнай камунікацыі. Так, напрыклад, інфармацыя пра лепшую апрацоўку глебы, развядзенне пчолаў не з’яўляецца істотнай для нацыянальнага руху, але інфармацыя такога кшталту набывае нацыянальна-мабілізуючае значэнне, калі, напрыклад, прадстаўляе нейкага святога як нацыянальнага святога або звяртаецца да публікі на “роднай” мове.

Па-трэцяе, камунікацыя не з’яўляецца абстрактным паняццем, якое існуе па-за грамадскім падзелам працы, а гэта значыць, што яе ўплывы абумоўленыя сацыяльнай сітуацыяй. Таксама трэба ўлічваць і тое, каму адрасаваная інфармацыя. Напрыклад, інфармацыя, якая датычыць умоваў прамысловасці і збыту, важная для прадпрымальнікаў, аднак яна не адыгрывает камунікатыўнай ролі паміж рабочымі або паміж сялянамі. Не менш важна, хто з’яўляецца носібітам інфармацыі. Актыўны абмен

інфармацыяй паміж чыноўнікамі можа не паўплываць на камунікацыю шырокіх калаў насельніцтва.

Мэтаю дадзенага артыкула не з'яўляецца тлумачэнне працэсу фармавання нацыі ў беларускіх умовах. Пакідаю гэтую проблему больш кваліфікованым спецыялістам. Хачу толькі звярнуць увагу на некаторыя даследчыя магчымасці і падумаць над tym, у якой ступені мы можам выкарыстоўваць факттар сацыяльнай камунікацыі пры тлумачэнні нацыянальнага руху і, асабліва яго “беларускай мадэлі” ў кантэксле з іншымі нацыянальнымі рухамі ў Еўропе і перш за ўсё ў парадунні з чэшскім нацыянальным рухам, які знаходзіцца на “супрацьлеглым полюсе” тыпалогіі працэсу фармавання нацыі. Я паспрабую праверыць і даказаць тэзіс, што асноўная розніца паміж чэшскім і беларускім нацыянальнымі рухамі – па першыядызацыі, інтэнсіўнасці і харектару – заключалася ў ступені інтэнсіўнасці і камплементарнасці сацыяльнай камунікацыі. Гэты тэзіс зыходзіць з маіх ранейшых даследаванняў і заснаваны на tym факце, што чэшскі нацыянальны рух, які разгортваўся ва ўмовах развітой сацыяльнай камунікацыі, з'яўляецца адным (але не адзінным) з прыкладаў надзвычай паспяховага і ранняга фармавання сучаснай нацыі з непануючай этнічнай групой.

Амаль адначасна ў той жа самы перыяд, г.зн. на рубяжы 19 ст. нацыянальная агітацыя (імкненне да мэтанакіраванага распаўсюджвання нацыянальнай ідэнтычнасці) пачалася толькі сярод венграў, нарвежцаў і грэкаў. У парадунні з імі беларускі нацыянальны рух, які адбываўся ва ўмовах вельмі нізкага ўзроўню сацыяльнай камунікацыі, належыць разам з македонскім, албанскім і галісійскім да найболыш запозненых. Ці выпадкова?

Варта пералічыць асноўныя складовыя сацыяльнай камунікацыі. Пры кампаратывісцкім аналізе нацыянальных рухаў мы можам выкарыстоўваць іх у якасці крытэрыяў парадуннання.

1. Элементарнай формай камунікацыі з'яўляецца звычайныя міжасобовыя адносіны ў межах звычайнага падзелу працы ў жыллі. З гэтай формы аўтаматычна вырастала больш высокая інтэнсіўнасць камунікацыі ў гарадах і ў месцах з больш высокай ступенню грамадскага падзелу працы;

2. Камунікацыя, якая ажыццяўлялася і кантролівалася традыцыйнай царквой падчас набажэнстваў і ў штодзённым жыцці прыходу;

3. Адносіны з установамі, а менавіта з органамі мясцовай адміністрацыі (памешчыцкай) альбо з органамі дзяржаўнага кіравання;

4. Вайсковая служба, якая з'яўляецца своеасаблівай, але, tym не менш, вельмі эфектыўнай складовай адносінаў з дзяржавай і tym самым фармавання ідэнтычнасці;

5. Распаўсюджванне пачатковай адукацыі і звязанай з ёй пісьменнасці, г.зн. распаўсюджванне ўмення чытаць і пісаць;

6. Міжасабовыя адносіны на мясцовым рынку, значэнне якіх залежала ад колькасці наведванняў;

7. Самастойная (асабліва гандлёвая) прадпрымальніцкая дзейнасць і звязаная з ёй мабільнасць, якая парушала межы маёнтку або мясцовага рынку;

8. Існаванне перыядычных выданняў ды іншай друкаванай прадукцыі на мове нацыянальнага руху;

9. Вышэйшая адукацыя (гімназіі, універсітэты);

10. Рэгулярныя падарожжы ў пошуках працы (калі такая магчымасць існавала).

Калі мы выкарыстаем гэтыя паказчыкі як крытэрый паразнання ролі сацыяльной камунікацыі ў чэшскім і беларускім нацыянальных рухах, то атрымаем даволі канстрастную карціну, якая будзе карыснай пры тыпалағізацыі абодвух рухаў у ўсходнеславянскім кантэксле.

Здаецца, што першы крытэрый не павінен істотна адрознівацца ў чэшскім і беларускім выпадках. Але, калі пад міжасабовымі адносінамі мы будзем разумець не контакты падчас працоўнай дзейнасці, а выключна контакты ў грамадскіх месцах, то адразу ўзнікае праблема колькасці падобных сустрэч. Калі пакінем без увагі контакты ў царкве, то акажацца, што да грамадской прасторы старой вёскі належалі, па-першае, корчмы, а па-другое, народныя святы, як правіла прымеркаваныя да рэлігійных. Тут можам толькі паставіць задачы для даследчыкаў альбо пытанні для дыскусіі: Наколькі шчыльней была сетка корчмаў і шынкоў на тэрыторыі Беларусі? Якую функцыю выконвала вясковая карчма (шинок)? Наколькі часта адбываліся народныя святы? Якія харкатары яны мелі? (у чэшскай традыцыі – гэта паломніцтва, масленіца, крыжовы ход) Яшчэ больш важную ролю адыгрываў тып вясковай забудовы, колькасць паселішчаў, а таксама, верагодна, іншы тып сям'і. Напрыклад, тып чэшскай парнай сям'і вызначаў колькасць рэгулярных контактаў паміж сваякамі, асабліва ў выпадку сямейных святаў (хрэсьбіны, вяселле). У сувязі з міжасабовымі контактамі неабходна ўлічваць шчыльнасць насельніцтва і прыродныя ўмовы. Міжасабовыя контакты ў шчыльна населеным раёне з добрымі шляхамі, безумоўна, былі больш рэгулярнымі і частымі, чым у мала населенай горнай або балоцістай мясцовасці.

Камунікацыя, аласродкаваная духоўнымі асобамі, у Чэхіі была звычайнай з'явай. Рэгулярнае наведванне набажэнстваў у пачатковы перыяд нацыянальнага руху ўсё яшчэ не фармальна кантралівалася святарамі і “грамадской думкай” вясковых жыхароў. Царкоўная арган-

ізацыя была краёвай, чэшской. Яна мела ўласных “нацыянальных” святых. Святыя ў сваёй большасці належалі да чэшскага этнасу. Мовай набажэнства была лацінская, але казанні чыталіся па-чэшску. А вось у беларускай вёсцы царква была праваслаўнай, а значыць расейской. Таму ўзнікаюць пытанні, якім было паходжанне праваслаўных святараў? Якой мовай яны карысталіся? Якое значэнне мела казанне праваслаўнага святара ў параўнанні з каталіцкім? Мяркую, што ў выпадку Беларусі важную ролю адыгрываў той агульнавядомы факт, што ўзровень адукцыі праваслаўнага кліру быў ніжэйшым, чым у каталіцкага. Тоё ж можна казаць пра ўзровень і якасць перадаваемай інфармацыі. З улікам таго, што частка беларускага насельніцтва была каталіцкага веравызнання і арыентавалася на польскі касцёл, варта таксама паславіць пытанне, якую ролю ў беларускім нацыянальным руху адыгрываў фактар канфесійнага расколу?

Няма неабходнасці праводзіць спецыяльныя даследаванні, каб сцвердзіць, што адміністрацыйная сістэма, а значыць і бюракратызацыя ў Габсбургскай імперыі яшчэ ў дарэвалюцыйны перыяд была больш развітая, чым у царскай Рәсей. Па гэтай прычыне “простыя людзі” частае контактувалі з адміністрацыйнымі органамі. Пры гэтым варта адзначыць, што чэшскі этнас уключаў сярэдняе і ніжэйшыя колы гарадскога насельніцтва, якія даволі часта контактувалі з адміністрацыяй, а беларускі этнас амаль цалкам складаўся з сялянства.

Ролю вайсковай службы можна парашаць з працай, паколькі тып войска ў Імперыі Габсбургаў напрыканцы 19 ст. істотна адрозніваўся ад тыпу расейскага войска. Тым не менш можна сцвярджаць, што ў аўстрыйскім войску салдат атрымліваў значна больш інфармацыі пра сваю зямлю. Пэўнае значэнне меў таксама моўны бок камунікацыі ў войску. У Габсбургскай імперыі, пачынаючы з перыяду праўлення Марыі-Тэрэзы, імкнуліся да таго, каб афіцэр мог паразумецца з салдатам, які не ведаў нямецкай мовы. А вось у расейскім войску, відавочна, былі ўпэўненныя, што беларускі і “маларускі” салдаты разумеюць расейскую мову.

Агульнавядомая розніца ва ўзроўні пісьменнасці ў Рәсей і ў заходній частцы Габсбургскай імперыі. Калі ў Чэхіі непісьменныя былі хутчэй выключэннем, у беларускай вёсцы яны складалі пераважную большасць. Пэўную ролю адыгрывала таксама адсутнасць гарадскога асяродку. З пэўнай долій рызыкі можна выказаць меркаванне, што ўзровень пісьменнасці на тэрыторыі Беларусі ў момант пачатку нацыянальнага руху прыблізна адпавядаў узроўню пісьменнасці ў Чэхіі напярэдадні рэформаў Марыі-Тэрэзы, а ў перыяд разгортвання нацыянальнага руху ў Чэхіі ўменне чытаць і пісаць было больш пашыраным, чым у

той жа перыяд на тэрыторыі Беларусі. Таксама неабходна ўлічваць, што ў фармаванні нацыянальнай ідэнтычнасці розную ролю адыгрывала пісьменнасць, атрыманая ў пачатковай школе, дзе навучанне вялося на роднай мове вучняў (што было ў Чэхіі), і там, дзе дамінавала чужая мова, у беларускім выпадку – расейская.

Рэгулярныя рынкавыя адносіны ў гарадскім асяродку былі звычайнай з'явай. Гэты факт у сувязі з раней названымі прычынамі меў, безумоўна, вялікае значэнне для Чэхіі. Чэшская вясковая жыхары ўжо пачынаючы з 18 ст. (калі не раней) рэгулярна наведвалі мясцовыя, гарадскія рынкі. Іх наведванне не абмяжоўвалася звыклым абменам таварамі. Яго неад'емнай часткай былі кантакты з людзьмі, якія жылі ў аддаленых мясцовасцях. Месцам кантактаў апрач рынку была яшчэ і карчма. У пераважнай большасці гарадоў цэнтральнай Чэхіі сярод рамеснікаў і дробных гандляроў пераважала чэшская мова. Падчас кантактаў вясковая жыхары даведваліся пра падзеі ў аддаленых вёсках, пра якія ў сваіх родных мясцовасцях маглі атрымаць інфармацыю толькі ад святара.

На тэрыторыі Беларусі, наколькі мне вядома, рэгулярнае наведванне рынку не было звыклай з'явай (нават не існавала такіх рынкаў). Абмен таварамі адбываўся дзякуючы перакупшчыкам, якія гэта рабілі не пасрэдна ў вёсках. З улікам таго, што найчасцей гэта былі жыдоўскія гандляры, няма падставы сцвярджаць, што яны былі носьбітамі неафіцыйнай інфармацыі. Да таго ж большасць насельніцтва гарадоў альбо мястэчак не былі прадстаўнікамі беларускага этнасу і нават не належалі ў сваёй большасці да праваслаўнай канфесіі. Апошняе, аднак, не з'яўлялася выключнай рысай Беларусі. Падобная сітуацыя мела месца ў Літве і ў галіцкай частцы Украіны.

Гандлёвае прадпрымальніцтва, якое выходзіла па-за межы мясцовага рынку, безумоўна, не з'яўлялася заняткам чэшскіх сялянаў (калі не браць у разлік “далёкія фуры”). Аднак з прадпрымальніцкай дзейнасцю жыхароў чэшскіх гарадоў і мястэчак мы сустракаемся ўжо напрыканцы 18 ст., асабліва там, дзе развівалася мясцовая тэкстыльная вытворчасць, як правіла, арганізаваная па прынцыпу “рассеянай мануфактуры”. Звычайна небагатыя чэшскія купцы былі здольныя перадаць заказчыкам, па меншай меры некаторыя веды пра навакольны свет, г.зн. пра “замежжа” і пра “замежнікаў”.

Уменне чытаць для нацыянальнай актыўнасці не было істотным да моманту пакуль да патэнцыяльных чытачоў не трапіла перыёдыка або іншыя друкаваныя выданні на мове, якую яны разумелі, а інфармацыя, што ўтрымлівалася ў гэтых выданнях, і публікацыі не зацікавалі іх. У Чэхіі папулярная і рэлігійная літаратура на чэшскай мове выдавалася

бесперапынку ўжо з 16 ст. У 18 ст. пачала выдавацца асветніцкая літаратура, напрыканцы гэтага ж стагоддзя – газеты, а пачынаючы з 20-х гг. 19 ст. – культурныя, сямейныя і літаратурныя часопісы. Падобнае было немагчымым у Беларусі да рэвалюцыі 1905 г. Першыя перыядычным выданнем, якое звярнулася да шырокага кола беларускамоўных чытачоў, была “Наша Ніва”. Друк і распаўсюджванне беларускамоўнай літаратуры сталі масавай з’явай толькі ў пачатку савецкага перыяду.

Доступ да вышэйшай адукацыі на землях Габсбургай з моманту рэформаў Марыі-Тэрэзы не быў абмежаваны ні паходжаннем, ні (да пэўнай ступені) узроўнем дабрабыту. У сярэднюю школу і універсітэт мог трапіць кожны здольны малады чалавек, калі ён валодаў нямецкай мовай, а бацькі маглі прафинансаваць навучанне альбо з уласных сродкаў, альбо дзяякоўчы царкоўнай, а пазней і дзяржаўнай стыпендыі. Студэнты, якія не мелі стыпендыі, займаліся рэпетытарствам. Верагодны психалагічны бар’ер, які мог перашкаджаць бацькам, што не мелі вышэйшай адукацыі, накіраваць сына на вучобу ўжо даўно быў пераадлены. Сяляне звычайна пасыпалі аднаго з сыноў “вучыцца на святара”, г.зн. у духоўную семінарыю. Такім чынам, адпраўка вясковых дзяцей на вучобу была звычайнай з’явай.

Рызыкну сцвярджаць, што для беларускага насельніцтва сітуацыя была цалкам іншай. Вышэйшая адукацыя была недаступнай не толькі таму, што адсутнічалі фінансавыя сродкі. У першай палове 19 ст. навучанне было прывілеем толькі шляхецкіх дзяцей. Да таго ж было цяжка вызваліцца з прыгону. І нават пасля ягонай адмены доступ да вышэйшай адукацыі беларусы атрымоўвалі ў выключных выпадках. Ім заставалася настаўніцкая і духоўная адукацыя, і тая на даволі ніzkім узроўні. Да таго ж асобы з этнічна беларускага асяродку, якія траплялі ва універсітэты Масквы і Пецярбургу, аўтаматычна прымалі (ужо па прычыне моўнай блізкасці) расейскую ідэнтычнасць.

Дзеля дакладнасці трэба дадаць, што адносная “дэмакратызацыя” адукацыі ў Габсбургскай манархіі не была звычайнай з’явай у тагачаснай Еўропе. Вышэйшая адукацыя на працягу 19 ст. была практычна недаступная дзециям, якія належалі да ніжэйших колаў грамадства, нават у такіх развітых і ліберальных краінах, як Англія і Францыя. У Скандинавіі доля студэнтаў з вясковых сем’яў і сем’яў рамеснікаў таксама была значна ніжэй, чым у Цэнтральнай Еўропе, хоць тут дзейнічаў перш за ўсё психалагічны бар’ер.

Падарожжы ў пошуках працы сталі актуальным сацыяльным феноменам толькі з пачаткам індустрыйлізацыі, і іх значэнне для нацыянальнай самасвядомасці іншым разам перабольшваеца. Гэты фено-

мен павінен стаць прадметам канкрэтнага гістарычнага даследавання ў чэшскім і беларускім выпадках.

Таксама трэба ўлічваць аспект сацыяльнага складу. Калі беларускі этнас пражываў перш за ўсё ў сельскай мясцовасці, то чэшскі быў добра прадстаўлены сярод сярэдніх і ніжэйшых колаў гарадскога насельніцтва ў цэнтральнай Чэхіі, г.зн. у гарадах, з чэшскамоўным вясковым наваколлем. Значна вышэйшы ўзровень сацыяльнай камунікацыі ў гарадах азначаў, што ўжо сацыяльны склад насельніцтва ствараў перадумовы для больш хуткага распаўсюджвання інфармацыі ў Чэхіі напачатку 19 ст., чым у Беларусі сто гадоў пазней.

Значэнне ўсіх гэтых крыгтэрыяў камунікацыі трэба разглядаць у яшчэ адным кантэксце. Як ужо адзначалася, сацыяльную камунікацыю не трэба ўспрымаць як нейкую абстрактную катэгорыю. Камунікацыя азначала перадачу інфармацыі, якая магла быць прынятай і ператварыцца ў істотны фактар нацыянальнай ідэнтыфікацыі толькі ў тым выпадку, калі, па-першое, гэтая інфармацыя датычыла нацыі і ўтрымлівала нацыянальныя аргументы, а па-другое, калі адрасаты маглі яе ўспрыніць. Нацыянальнае свядомае ўздзейнне патрыятычнай інфармацыі залежала ад таго, наколькі яна была прыимальнай і адпаведнай ведам і светапогляду адрасатаў. Інфармацыя ўздзейнічала толькі тады, калі яна хадзіла часткава адпавядала вопыту, ведам і стэрэатыпам. Вялікае значэнне мела структура свядомасці адрасатаў і тое, наколькі прыняцце новай інфармацыі было “падрыхтавана” папярэднім інфармацыям.

У гэтым сэнсе чэшская нацыянальная агітацыя ізноў жа аказалася ў лепшай зыходнай сітуацыі. Звычайны чэшскі грамадзянін, які жыў у горадзе або вёсцы, ужо задоўга да пачатку нацыянальнага руху сутыкаўся з інфармацыяй пра тое, што з’яўляецца падданым Чэшскага каралеўства, што пражывае ў Чэхіі або Маравіі, і што “яго” зямля мае сярод розных святых уласных “апекуноў” (св. Вацлава, св. Кірылу і Мефодыя і г.д.). Базавая адукцыя, якая паступова распаўсюджвалася дзяякочы рэформам Марыі-Тэрэзы, хоць і была арыентаваная перш за ўсё на трыва́ду (читанне, пісьмо, лік), але ўтрымлівала асноўную інфармацыю пра “радзіму”, у якой маглі прысутнічаць звесткі таксама пра “нацыянальную” гісторыю. Калі чэшскія патрыёты прапаноўвалі новую нацыянальную ідэнтычнасць, іх агітацыя ператваралася ў абмен інфармацыяй пра сумесны вопыт, агульныя пачуцці і жыццёвые пазіцыі. Ва ўмовах самадзяржаўнай Рәсей сітуацыя выглядала цалкам па-іншаму.

Усе гэтыя дадзеныя пацвярджаюць значэнне сацыяльнай камунікацыі як ускоснага фактара фармавання нацыі, г.зн. як элемента, які хоць і не павінен быў мець характар нацыянальнай агітацыі, але павышаў

верагоднасць таго, што гэтая агітацыя будзе паспяховай. Нельга сцвярджаць, што фармаванне сучаснай нацыі, а дакладней, поспех нацыянальнага руху, быў вынікам высокай інтэнсіўнасці сацыяльной камунікацыі. Падобны тэзіс будзе моцным спрашчэннем. Узаемасувязь паміж камунікацыяй і прыняццем нацыянальнай ідэнтычнасці не з'яўляецца просталінейнымі адносінамі тыпу “прычына – наступства”. Гэта пацвярджае ўсходнеславянская гісторыя. Дастаткова звярнуць увагу на падабенства і розніцу некаторых вышэйзгаданых крытэрыяў у гісторыі нацыянальных рухаў.

Калі мы звернем увагу на гарадскі асяродак, то ўбачым, што нацыянальны рухі, што раней за іншых уступілі ў фазу агітацыі, пераважна былі рухамі, удзел у якіх у першую чаргу прымалі гараджане – чэхі, нарвежцы, грэкі і венгры. Затое большасць запозненых нацыянальных рухаў знаходзілі сваё апірышча пераважна ў сельскай мясцовасці – літоўцы, эстонцы, латышы, украінцы і, безумоўна, беларусы. Але можна прывесці цалкам адваротныя прыклады. У прыватнасці, сербскі нацыянальны рух, якія быў адным з рannіх, меў пераважна сялянскі склад удзельнікаў, а ў запозненым каталонскім руху дамінавалі гараджане. Рухі, якія па сацыяльнаму складу балансавалі на мяжы вёскі і горада, уступалі ў фазу “Б” у 30 – 40-я г. 19 ст. Гэта датычыць харватаў, славенцаў, фінаў, балгар і фланандцаў.

Вынікі парабойнання крытэрыю адукаванаасці альбо пісьменнаасці таксама неадназначныя. Высокі ўзровень базавай адукациі дэмантравалі ў рannіх нацыянальных рухах разам з чэхамі нарвежцы, але гэтага не было ў палякаў і венграў. Дастаткова высокі ўзровень пісьменнаасці быў у фінаў і славенцаў, тым не менш іх нацыянальны рух пачаўся і дасягнуў поспеху адначасна з менш адукаванымі харватамі. Узровень пісьменнаасці ў сербскім руху быў не шмат вышэйшым, чым у запозненага руху ірландцаў, украінцаў альбо беларусаў. У гэтым выпадку трэба таксама ўлічваць сацыяльны склад этнасу. Там, дзе да этнасу належалі сярэднія, вышэйшыя, а таксама гарадскія колы, іх высокая адукаванаасць была відавочнай, чаго нельга сказаць пра большасць сельскага насельніцтва. Гэта датычыць Польшчы, Венгрыі, Каталоніі і Ірландыі.

Будзе памылкай абмяжоўваць сувязь школьнай адукациі і нацыянальнай свядомасці толькі праблемай пісьменнаасці. Приняцце нацыянальнай ідэнтычнасці залежала не толькі ад такога тэхнічнага навыку як уменне чытаць. Прачытаны тэкст, які прапанаваў падобную ідэнтычнасць, таксама як і вуснае слова, трэба было зразумець. Каб нехта мог прыняць аднолькавую з вялікай сацыяльной групай – нацыяй – ідэнтычнасць, ён павінен быў уяўіць, што належыць да супольнаасці людзей, з

пераважнай большасцю якіх ён ніколі не сустрэнецца і ніколі не будзе іх ведаць асабіста. Больш 20 гадоў таму Бенедыкт Андэрсан ахарактарызваў нацыю як “уяўленую супольнасць” (“imagined community”), г.зн. як супольнасць, прадстаўнікі якой здольныя ўяўвіць дадзеную канкрэтную супольнасць у выглядзе абстрактнага паняцця. Аднак гэтая здольнасць не даеца чалавеку ад прыроды. Чалавека трэба навучыць гэтаму тады, калі ён ужо здольны мысліць абстрактна і карыстацца абстрактнымі паняццямі. Дадзеную здольнасць чалавеку дае адукцыя. Толькі людзі, якія наведвалі школу ва ўзросце, здольным да абстрактнага мыслення (г.зн. прыблізна пасля 11-12 гадоў), маглі прыняць агульную з нацыяй ідэнтычнасць. Калі мы будзем улічваць гэтае палажэнне ў нашым парападобні, то ўбачым, што роля школьнай адукцыі ў справе нацыянальнай агітацыі яшчэ больш узрастает (толькі не ў амежавальных рамках звычайнай пісьменнасці).

Здольнасць да засваення абстрактнага паняцця “нацыя” і атаясамлівання сябе з пазначанай гэтым тэрмінам вялікай сацыяльнай групай была звязана з іншай непазбежнай перадумовай нацыянальнай агітацыі (фаза “Б”), якой з’яўлялася здольнасць прыймаць і засвойваць ідэйныя імпульсы, якія паступалі звонку. Іншымі словамі, толькі на пэўным узроўні адукаванаасці, па меншай меры, некаторыя прадстаўнікі этнічнай групы маглі прыняць удзел у культурнай трансляцыі інфармацыі пра тое, чым ёсьць альбо чым павінна быць нацыя. Тым не менш, гэта не дае падставы сцвярджаць, што ідэя нацыі і “нацыяналізм” з’яўляюцца асноўнымі прычынамі ўзікнення сучаснай нацыі, як лічыў Ганс Кон. Так, напрыклад, у чэшскай самасвядомасці тэрмін “нацыя” існаваў яшчэ ў перыяд позняга сярэднявечча, а ўжо ў 17 ст. нам вядомыя, па меншай мере, дзве чэшскія дэфініцыі, якія вызначалі нацыю з дапамогай агульнага мінулага, агульнага лёсу і агульной мовы. У беларускім выпадку падобная паняццйна-лексічная традыція адсутнічала. Такім чынам, прызнанне культурнай трансляцыі важным момантам нацыянальнага руху, зусім не азначае, што прыняцце ідэі нацыі аўтаматычна адчыняла шлях да масавай фазы нацыянальнага руху.

Відавочна, што для прыняцця нацыянальнай ідэнтычнасці традыцыйная камунікацыя, апасродкованая рэлігійным жыццем, мела большае значэнне, чым мы звычайна лічым. Моцныя рэлігійныя сувязі, безумоўна, кампенсавалі нізкі ўзровень урбанізацыі і непісьменнасць непануючага этнасу як у выпадку з сербамі, балгарамі і ірландцамі, г.зн. там, дзе ідэнтыфікацыя з уласнай канфесіяй адначасна адносілася прадстаўнікоў дадзенай этнічнай групы ад пануючай эліты – асманаў або англічан. Значэнне канфесіі для пашырэння адукцыі (што ў меншай ступені ўпłyвало на

непасрэдную нацыянальную мабілізацыю) мы можам канстатаваць таксама ў фінскім і нарвежскім выпадках. Тут варта прыгадаць ранейшы тэзіс наконт таго, што не толькі пісьмовае, але і вуснае распаўсюджванне ідэі нацыі можа быць паспяховым толькі тады, калі прадстаўнікі этнічнай групы здолелі пераканацца ў існаванні “іншых” альбо, калі адкуацыя пэўнай часткі прадстаўнікоў дадзенай групы дазваляла ім разумець тое абстрактнае паняцце, з якім было звязана існаванне нацыі.

Тым не менш высокая ступень сацыяльной камунікацыі не была толькі перадумовай нацыянальнай мабілізацыі. Пры пэўных умовах яна магла выклікаць асіміляцыйны эффект. Асіміляцыю можна праілюстраваць прыкладам развіцця паўднёвага Уэльса (таксама можна было б разглядзець прыклад Шатландыі або Лужыщаў). Прамысловасць, якая развівалася ў гэтым рэгіёне з канца 18 ст., патрабавала рабочую сілу і прыцягвала капітал. У слаба заселеным ўсё яшчэ кельцкамоўным Уэльсе не хапала рабочых рук. Сюды прыязджалі рабочыя з Англіі (пераважна кваліфіканты) і рабочыя з Ірландыі (пераважна без кваліфікацыі). Кельцкія рабочыя з Уэльса траплялі ў асяродак, дзе толькі ангельская мова стварала магчымасць сацыяльнага росту, і паступова асіміляваліся. Тым не менш яшчэ на пачатку 40-х г. 19 ст. парламенцкая камісія, якой было даручана выспектліць прычыны галечы ў гэтым рэгіёне, у якасці адной з галоўных назвала недастатковое валоданне ангельскай мовай і рэкамендавала поўную англіфікацыю школьнай адкуацыі ва ўсім Уэльсе. Ці не з’яўлялася гэта прататыпам (значна больш позніх) асіміляцыйных вынікаў індустрыйлізацыі на тэрыторыі Беларусі і, асабліва ў Менску?

Заўважальны таксама “адваротны накірунак” асіміляцыйнага эффекту сацыяльной камунікацыі. Яе ніzkі ўзровень з’яўляўся свайго роду фільтрам, які перашкаджаў асіміляцыі. Прыкладам гэтага можна лічыць якраз беларускі выпадак. Ніzkі ўзровень сацыяльной камунікацыі, як падаеца, выратаваў беларускую вёску ад асіміляцыі ці ў выглядзе русіфікацыі, ці ў выглядзе паланізацыі. Пры гэтым трэба адзначыць, што гарадскі асяродак, які, як вядома з гісторыі ўсходніх ўкраінскіх рэгіёнаў, з’яўляўся галоўным фактарам асіміляцыі, у Беларусі (таксама ў Літве і на тэрыторыі заходняй Украіны) аказаў мінімальны асіміляцыйны эффект. Галоўнай прычынай гэтага было тое, што ядром гарадскога насельніцтва з’яўляліся жыды, якія не мелі ні амбіцый, ні магчымасці юдэйскага асіміляваць.

У гэтай сувязі ўзнікае пытанне, якую ролю ў нацыянальным руху адыгрывала блізкасць або аддаленасць моваў суседніх этнічных груп? Відавочна, што ўласную моўную адметнасць лягчай усведамляюць тыя групы, якія не могуць контактуваць з суседзямі па прычыне поўнай адрозненасці іх мовы або дыялекту ад суседзяў. У гэтым і заключаецца ас-

ноўная розніца паміж сітуацыяй чэшскага этнасу, галоўным суседам і партнёрам якога быў нямецкі этнас (г.зн. носьбіты незразумелай мовы, і становішчам беларусаў). Апошняя суседнічалі пераважна з носьбітамі ўсё ж такі даступных для разумення моваў – расейскай і ўкраінскай. Прычым на мяжы існавалі пераходныя дыялекты.

Гэтая розніца мае таксама рашаючае значэнне для мадыфікацыі развіцця моўнай сітуацыі ад дыглосіі да білінгвізму. Гэтую мадэль як камбінацыю сущносінаў паміж H(igh) і L(ow) language сканструяваў вядомы соцыолінгвіст Джошуа Фішман. Яна харектарызавала сітуацыю ў політнічнай дзяржаве дамадэрнізацыйнага перыяду. У такой дзяржаве пражывалі носьбіты розных моваў (альбо дыялектаў), з якіх толькі адна знаходзілася ў становішчы літаратурнай і больш-менш кадыфіканай (H-language), іншыя трактаваліся як мясцовыя дыялекты (L-language). Ва ўмовах грамадства дамадэрнізацыйнага тыпу з харктэрным для яго ніzkім узроўнем камунікацыі сітуацыя шматмоўя (diglossie) не выклікала ніякіх проблемаў. Разам з ростам сацыяльнай камунікацыі, складовай якой з'яўляліся не толькі адносіны ў гарызантальнай плоскасці, але таксама стасункі з адміністрацыйнымі органамі і памешчыкамі, носьбіты L-language пачалі ўспрымаць сваю моўную адрознасць як гандыкап альбо недахоп. Гэтае адчуванне магло ўзмоцніцца тым, што носьбіты L-language пераставалі ўспрымаць моўную сітуацыю як непазбежнае наступства ўласнага прыгнечанага сацыяльнага становішча, а ацэньвалі як сацыяльную дэградацыю. Відавочна, што адметнасць уласнай моўнай сітуацыі, а, значыць, і моўны гандыкап, больш выразна адчувалі тыя, чыя L-language не з'яўлялася ні дыялектам, ні варыянтам дамінірующей H-language. Тэарэтычна існавала магчымасць ліквідацыі гэтага гандыкапа шляхам засваення афіцыйнай H-language. Пры гэтым месца дыглосіі займаў білінгвізм. Іншая магчымасць, якая, як вядома, реалізавалася, была звязаная з арыентацыяй на стварэнне ўласнай літаратурнай мовы H-language і дасягнення яе прававой роўнасці з дамінуючай мовай. Такім чынам, адкрываліся новы шлях, які з'яўляўся ўскосным прадуктам сацыяльнай камунікацыі і паступова ператвараўся ў нацыянальны рух.

Пры выкарыстанні гэтай мадэлі ў дачыненні да нашых нацыянальных рухаў не цяжка ўбачыць адну істотную розніцу. Чэшская этнічная група, ці, дакладней, маладыя адукаваныя людзі, якія яе прадстаўлялі, вельмі рана пачалі ўспрымаць стан дыглосіі і ўласную моўную непаўнавартасць як несправядлівасць. Ужо на рубяжы 18 – 19 ст. яны пачалі арыентавацца на чэшскую моўную эманспіацыю, г.зн. на стварэнне літаратурнай чэшскай мовы (H-language). Лагічным наступствам гэтага стала барацьба за чэшскую моўную праграму. У параўнанні з чэхамі ў

прадстаўнікоў беларускага этнасу доўгі час не ўзнікала праблемы з дру-
гарадным становішчам сваёй мовы, бо яна ўспрымалася ў якасці скла-
довай уласнага прыгоннага або залежнага стану. Інтэнсіфікацыя
адносінаў з расейскімі адміністрацыйнымі органамі адбывалася
павольна і па прычыне моўнай блізкасці не стварала такіх
камунікацыйных бар’ераў як у Габсбургскай манархii. Сацыяльная і
палітычная сітуацыя абумовіла з’яўленне беларускай інтэлігенцыі толькі
на рубяжы 19 – 20 ст. Такім чынам, у беларускім выпадку рэакцыя на
мадэрнізацыю быў хутчэй білінгвізм, чым эмансіпация ўласнай Н-
language.

Мэтаю дадзенага артыкула не з’яўлялася спроба агульнаеўрапейс-
кага параўнальнага аналізу ролі сацыяльнай камунікацыі. Яе інтэнсіў-
насць у пэўных абставінах, безумоўна, з’яўлялася асноўнай умовай
поспеху нацыянальнай агітацыі, а значыць і поспеху ў фармаванні су-
часнай нацыі. Тым не менш яе нельга лічыць адзінай перадумовай і
причынай працэсаў фармавання нацыі. Нельга таксама ўстанавіць і
даказаць прямую залежнасць паміж інтэнсіфікацыяй сацыяльнай каму-
нікацыі і хуткасцю поспеху нацыянальнай агітацыі. Інтэнсіўная камуні-
кацыя пры пэўных умовах магла, наадварот, паспрыяць асіміляцыі.

Калі мы хочам зразумець пачатак нацыянальнай агітацыі і шукаем
матывы, якія прывялі піянераў нацыянальнага руху да дзеяніасці ў пэў-
ным накірунку, то нам нельга абміжкоўвацца толькі фактарамі камуніка-
цыі. Параўнанне пачатку фазы нацыянальнай агітацыі ў іншых еўра-
пейскіх рухах прымушае ўлічваць таксама іншыя фактары, якія мы мож-
жам коратка ахарактарызаваць.

1. Перш за ёсё, гэта ідэалагічная спадчына хрысціянства і Асветні-
цтва, а менавіта ідэя “абранага народу”, гісторыя Вавілонскай вежы, ба-
рацьба іўдзейскай “нацыі” з ворагамі.

2. Асветніцкая ідэя рэгіональнага патрыятызму, пад якім разумелася
адказнасць адукаванага чалавека за жыщёвяя ўмовы народу, які жыве
на яго роднай зямлі. Наступствам гэтай ідэі быў абавязак працеваць дзе-
ля паляпшэння адукациі і ўзроўню жыцця гэтага народу.

3. Яшчэ больш важнай спадчынай Асветніцтва з’яўлялася перака-
нанне ў тым, што ўсе людзі роўныя і адмова ад феадальных прывілеяў,
якая праявілася спачатку ў сферы прававых нормаў (зборнікі законаў), а
позней у патрабаванні роўных магчымасцяў.

4. Самое Асветніцтва, аднак, было толькі складовай больш шыро-
кага працэсу мадэрнізацыі, у выніку якога былі падвергнутыя крытыцы
традицыйныя каштоўнасці і выказаныя сумненне ў легітымнасці іх існа-

вання, парушаныя патрыманіяльныя і патрыярхальныя адносіны, якія дакладна вызначалі ідэнтычнасць і месца кожнага чалавека ў грамадстве. Адбываўся частковы, а іншым разам поўны распад традыцыйнай сістэмы каштоўнасцяў, што вяло да крэзісу існуючай ідэнтычнасці.

5. Гэтую дэстабілізацыю ўсведамлялі перш за ўсё людзі з акадэмічнай адукцыяй. У выпадку, калі сярод іх аказваліся прадстаўнікі плебейскіх колаў этнічнай групы, г.зн. неасімільянныя прадстаўнікі чэшскага або беларускага этнасу, то адбываліся пошуку новай ідэнтычнасці і шырылася ўяўленне пра тое, што іх этнічная група ўтварае або павінна ўтварыць НАЦЫЮ. Апошняя, як яны даведваліся, з'яўлялася каштоўнасцю самой па сабе і, адначасна, адвечнай супольнасцю, дзеля якой трэба фармаваць новую або рэфармаваць старую сістэму каштоўнасцяў. Ад гэтага пазнання заставаўся толькі адзін крок да пераканання, што гэтыя веды неабходна данесці да іншых прадстаўнікоў групы, якія належаць да нацыянальнай супольнасці, што гэтая прыналежнасць узвялічвае іх, але адначасна абавязвае працуваць дзеля добра іншых.

Тым не менш, прыняцце рашэння пра пачатак агітацыі, як вядома, само па сабе не было гарантый піспеху нацыянальнага руху. Нацыянальная ідэнтычнасць павінна была пранікнуць у масы, і менавіта тут галоўную ролю адыгрывала сацыяльная камунікацыя, якой мы ўдзялілі асноўную ўвагу. Пры гэтым неабходна ўлічваць, што для прыняцця “сігналаў” з патрыятычных цэнтраў вельмі важнай з'яўлялася яшчэ адна перадумова: існаванне моцнага нацыянальнага канфлікту, які падзяляў два розныя этнасу і мог быць “перакладзены” на мову нацыянальных інтарэсаў. Якраз нацыянальна аформленая супярэчнасць альбо, дакладней, спалучэнне некалькіх істотных нацыянальных супярэчнасцяў, было важным фактарам чэшскай нацыянальнай мабілізацыі і спрыяла піспеху нацыянальнай агітацыі. Уяўляецца, што на тэрыторыі Беларусі нават на рубяжы 20 ст. нацыянальныя супярэчнасці не былі занадта вострымі.

Аднак адной інтэнсіўнасці сацыяльной камунікацыі разам з нацыянальнымі супярэчнасцямі ўсё ж такі было недастаткова для фармавання нацыянальнай супольнасці. Наступнай перадумовай з'яўлялася магчымасць сацыяльнага росту для прадстаўнікоў этнічнай групы. Такая магчымасць была, як здаецца, большай для чэхаў на парозе 19 ст., чым для беларусаў на пачатку 20 ст.

Кожная канцепцыя нацыі павінна была быць яснай і зразумелай. Гэта лягчэй дасягалася там, дзе падчас папярэдняй навуковай дзеянасці (фаза “A”) пэўная моўная норма была кадыфіаваная ў якасці “нацыянальнай”, пэўная інфармацыя стала асновай для канструйвання нацыянальнага мінулага, а пэўная тэрыторыя была вызначана ў якасці “нацы-

янальнай” і быў створаны канон літаратурнай традыцыі. Усяму гэтаму цалкам адпавядала фаза “А” ў чэшскім нацыянальным руху. І гэта адбылося не столькі дзякуючы высокаму ўзроўню навукоўцаў, колькі таму, што мінуўшчына і тагачаснасць чэшскага этнасу прадставіла для гэтага вялікую колькасць матэрываў (літаратура на чэшскай мове, рэшткі дзяржаўнасці, сталіца ды інш.). Я не могу ўзяць на сябе смеласць падобным чынам ахарактарызаць фазу “А” ў беларускім руху і яе ролю ў самавызначэнні нацыі.

Апошняй, але тым не менш, вельмі значнай перадумовай поспеху або няўдачы нацыянальнай агітацыі з’яўляўся “знешні фактар”, а менавіта палітычныя ўмовы Імперыі, на тэрыторыі якой адбываўся нацыянальны рух, знешнія ўплывы, інспірацыі і ўзоры. Палітычны прыгнёт быў характэрны для фазы “Б” абодвух нацыянальных рухаў, аднак істотным адрозненнем было тое, што Аўстрыйская імперыя не адмаўляла існавання чэшскага этнасу і цярпіма ставілася да моўнай і культурнай дзеянасці прадстаўнікоў чэшскага руху, хоць не падтрымлівала яго палітызацыі і стварэння арганізацыйнай структуры. У беларускім выпадку ўсё было інакш. Знешняя інспірацыя, “трансляцыя” ідэі ў абодвух выпадках была абцияжараная, тым не менш, можна ў якасці гіпотэзы сцвярджаць, што ў дадзеным выпадку сітуацыя ў Расеі пачатку 20 ст. была больш спрыяльнай для “культурнай трансляцыі”, чым у Аўстрыі напачатку 19 ст. Да гэтага кантэксту, безумоўна, належала інспірацыя і мадэрнавая падтрымка, якую беларускія патрыёты маглі атрымліваць з чэшскага і не толькі з чэшскага асяродкаў. Аднак гэта тэма ўжо іншага даследавання.

Заўвагі

Як ужо адзначалася, мэтаю дадзенага артыкула не з’яўляецца ўстановленне новых фактаў з гісторыі чэшскага або беларускага нацыянальных рухаў. Сэнс артыкула ў пастаноўцы пытанняў і пошуку адказаў, а таксама ў выкарыстанні параўнальнага падыходу. Менавіта таму я не даю бібліографічных спасылак, а абмяжоўваюся толькі спісам прац, на якія абапіраўся. Тэарэтычная канцепцыя заснованая на падыходах, якія я ўжо апісаў (гл. “Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich” (Göttingen, 2005) і “Maie narody Europy” (Wrocław, 2002)). У дадзеных працах прыводзіцца спасылкі на іншую навуковую літаратуру па праблематыцы фармавання нацыі і нацыяналізму, якая згадвалася ў тэксце.

Па праблематыцы беларускага нацыянальнага руху, спецыялістам па якому я сябе не лічу, выкарыстоўваліся:

1. Выргенер M. Pripet-Polessie. Petermanns Mitteilungen. Ergänzungsheft 237. Gotha, 1939;
2. Beyrau D., Lindner R. (ed.). Handbuch der Geschichte Weissrusslands. Göttingen, 2001;
3. Довнар-Запольский М.В. Народное хозяйство Белоруссии 1861 – 1914 гг. Минск, 1926;
4. Lindner R. Historiker und Herrschaft. Nationsbildung und Geschichtspolitik in Weissrussland im 19. und 20. Jahrhundert. München, 1999;
5. Radzik R. Między zbiorowosciami etnicznymi a wspólnotą narodową. Bialiorusini na tle przemian narodowych w Europie Naddniestrzańsko-Wschodniej XIX stulecia. Lublin, 2000;
6. Smith A.D. National Identity. Penguin Books, 1991;
7. Терешкович П.В. Этническая история Беларуси XIX – начала XX в. В контексте Центрально-Восточной Европы. Минск, 2004;
8. Tomaszewski J. Z dziejów Polska 1921-1939. Warszawa, 1963;
9. Vakar N.P. Belorussia. The Making of a Nation. Cambridge, 1956;
10. Wasilewski L. Die nationalen und kulturellen Verhältnisse im sogenannten Westrussland. Wien, 1915;
Па праблематыцы чэшскага нацыянальнага руху прывяду толькі найноўшыя даследаванні і працы на замежных мовах:
11. le Caine Agnew H. Origins of the Czech National Renaissance. Pittsburgh, 1993;
12. Hroch M. Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Praha, 1999;
13. Košalka J. Tschechen im Habsburgerreich und in Europa. Wien, 1991;
14. Lnmplníkovb J. Ieský země v době předvězeňové 1792-1848. Praha, 1999;
15. Petráb J. (ed.). Rojstky ieskiho národního obrození 1770-1791. Praha, 1990;
16. Žltář J. Obezvětová elita. Ieský společnost mezi tradicí a revolucí. Praha, 2005;
17. Trapl M. Ieský národní obrození na Moravě v době předvězeňové a v revolučních letech 1848-1849. Brno, 1977;
18. Urban O. Die tschechische Gesellschaft 1848-1914. Wien, 1994;
19. Těš. Kapitalismus a ieský společnost. Praha, 2003 (2 vyd.).

Ліпень 2006 г.

**Матэрыялы V навуковай канферэнцыі
Беларускага Гістарычнага Таварыства
БЕЛАРУСКАЯ СЯЛЯНСКА-РАБОТНІЦКАЯ ГРАМАДА
Ў КАНТЭКСЦЕ НАЦЫЯНАЛЬНАГА АДРАДЖЭННЯ
XIX–XX ст.
(Менск, 4 – 5 чэрвеня 2005 г.)**

Уступнае слова старшыні аргкамітэту

Сёлетні год – год юбілеяў. Па-першае, мы праводзім V канферэнцыю БГТ, па-другое, выйшаў 10 том *Гістарычнага Альманаху*. Апроч таго, троє актыўных сяброў БГТ таксама святкуюць юбілеі. Гэта Святлана Марозава, Валянціна Лебедзеў і Валянцін Голубеў. Выканкам Беларускага гістарычнага таварыства вырашыў узнагародзіць нашых юбіляраў за актыўную і плённую навуковую дзейнасць спецыяльнымі дыпломамі.

Некалькі слоў пра нашу працу. Беларускае гістарычнае таварыства было створана ў 2000 г. як рэалізацыя ініцыятывы, выказанай у Беластоку годам раней. Нашая арганізацыя ўключае ў сябе прафесійных гісторыкаў і фармальны падставай для сяброўства ў Таварыстве з'яўляецца навуковая ступень кандыдата навук. Мэтай дзейнасці БГТ мы лічым стварэнне суб'ектнай гісторыі Беларусі. На сённяшні дзень у складзе Таварыства каля 60 сяброў.

Мы ўжо арганізавалі чатыры канферэнцыі. У 2000 г. у Гародні – “Праблемы беларускай гістарычнай навуки”, напрыканцы таго ж году ў Магілёве – “Праблемы перыядызацыі беларускай гісторыі”, у 2003 г. у Менску – “Праблемы тэрміналогіі гістарычнай навуکі”, і таксама ў Менску ў 2004 г. – “Гістарыяграфія часоў БССР”. Матэрыялы апошняй канферэнцыі апублікаваны ў томе 10 *Гістарычнага Альманаху*. Пятая канферэнцыя прысвечаная Беларускай сялянска-работніцкай Грамадзе. Яна таксама юбілейная, бо ў гэтым годзе спаўняеца 80 гадоў з дня заснавання Грамады. Ідэя правядзення сённяшній канферэнцыі належыць прафесару Яўгену Мірановічу. Арганізацыйны камітэт вырашыў пашырыць тэматыку і разглядаць гісторыю Грамады ў кантэксце беларускага нацыянальнага Адраджэння двух апошніх стагоддзяў. Мэтаю канферэнцыі з'яўляецца акцэнтацыя ўвагі навуковай грамадскасці Беларусі на азначанай проблеме.

Аляксандар Краўцэвіч

Алесь Пашкевіч(Менск),
вучоны сакратар
Беларускага нав.-даследчага цэнтру
электроннай дакументацыі

Беларуская сялянска-работніцкая Грамада ў першае паўгоддзе існавання (чэрвень-снежань 1925 г.)

Датай нараджэння Беларускай сялянска-работніцкай Грамады лічыцца дзень 24 чэрвеня 1925 г., калі з раней адзінага Беларускага пасольскага клуба (БПК) у польскім сейме вылучылася асобная дэпутацкая фракцыя, якая складалася з сябrou БПК левых палітычных поглядаў. Гэты факт – агульнавядомы і хрэстаматыны. За гады даследавання пытання склалася і пэўная схема апісання падзеяў, якія адбываліся пасля падзелу БПК і стварэння БСРГ. Адзначалася, што адразу пасля падзелу паміж сябрамі паасобных фракцыяў пачаліся вострыя дыскусіі, якія мелі пад сабой ідэалагічны грунт.

Аднак варта звярнуць увагу на тое, што пры гэтым першапачатковы перыяд існавання Грамады, г.зн. другое паўгоддзе 1925 г., практычна аказаўся па-за ўвагай даследчыкаў. Падрабязны аналіз гісторыі БСРГ распачынаўся фактычна толькі ад канца 1925 – пачатку 1926 г., калі Грамада распачала працу па ператварэнню з пасольскага клуба ў масавую арганізацыю, а апаненты грамадоўца Васіль Рагуля і Фабіян Ярэміч стварылі ўласную палітычную партыю – Беларускі сялянскі саюз (БСС). Між тым аналіз дзеянасці БСРГ і складвання яе адносінаў з іншымі палітычнымі сіламі менавіта на першапачатковым этапе існавання партыі дазваляе па-іншаму зірнуць на праблему развіцця беларускага нацыянальнага руху ў Польшчы ў сярэдзіне 20-х гг. 20 ст. Пры гэтым трэба заўважыць, што ў пэўных спрэчных момантах аўтар артыкула з-за недахопу крыніц вымушаны будзе выказваць толькі гіпатэтычныя меркаванні.

Падзел беларускага парламенцкага прадстаўніцтва адбыўся ва ўмовах, калі ў сейме разглядаўся вельмі важны для беларускага грамадства праект закона аб парцэляцыі і асадніцтве. У беларускай прэсе адзначалася, што “для беларускіх паслоў будзе генеральная баталія ня толькі аб зямлю для нашых безземельнікаў і малаземельнікаў... але і аб права беларускага народу быць гаспадаром у сваёй старонцы”. Праўда, пры

гэтым адзначалася, што барацьба будзе “зусім няроўнай і наперад засуджанай на паражэньне”¹.

Нягледзячы на няўхільнае нарастанне супярэчнасцяў паміж асобнымі пасламі ў папярэдні падзелу час, канчатковае рашэнне пра ўтварэнне новага клуба было, падобна, прынятае літаральна ў апошні момант. Пра гэта можа сведчыць рэакцыя на дадзеную падзею рэдакцыі тагачаснага неафіцыйнага друкаванага органа БПК – газеты “Іскра”. У нумары, які выйшаў праз тры дні пасля падзелу парламенцкага прадстаўніцтва, было паведамленне толькі пра сам гэты факт, які, аднак, не каментаваўся па прычыне “неатрымання інфармацыі ад паслоў”. Выказвалася толькі меркаванне, што гэтая падзея азначае “праяву перастройкі палітычных груповак у Сойме”, якая “трэба думаць, будзе адбыўца ўжо не паводле нацыянальнага прынцыпу, а сацыяльнага”².

Нават у аднаднёўцы “Рэха”, якая выйшла пасля забароны “Іскры” 8 ліпеня 1925 г., падавалася інфармацыя, што клуб БСРГ сваёй праграмнай дэкларацыі яшчэ не апублікаваў, а сутнасць рознагалоссяў паміж дзвюма фракцыямі тлумачылася агульнымі фразамі, што “новая беларуская парламенцкая фракцыя… шукае *новых шляхоў змаганья* за ідэалы нашага працоўнага народу, веручы ў зьдзяйсьненіе іх на шляхам парламантарызму, а выключна ў *сувязі з сусветнымі вялікімі здарэннямі і перастройкай сацыяльнага ладу ў Польскай Дзяржаве...* Астаўшыся ў складзе старога Беларускага Пасольскага Клюбу беларускія паслы і сэнаторы йдуць далей шляхам парламенцкае барацьбы за права беларускага народу, як і маніліся, ідучы ў Сойм і Сэнат”³. Орган беларускіх хадэкаў “Krynica” толькі 12 ліпеня 1925 г. падаў кароткую нататку пра падзел БПК, адзначыўшы, што “прычыны выходу покуль што няведамы”⁴.

Афіцыйна прычыну рознагалоссяў паміж дэпутатамі дзвюх фракцыяў пастараўся сформуляваць 11 ліпеня 1925 г. старшыня клуба БСРГ Браніслаў Тарашкевіч у сваім інтэрв’ю газете “Walka” (нумар быў канфіскаваны ўладамі). Тарашкевіч паведаміў, што “мы рэвалюцыйныя сацыялісты і інтэрнацыяналісты, у той час як нашы калегі з Беларускага клуба стаяць на грунце нацыянальным. Яны яшчэ прыгрымоўваюцца лузунга аўтаноміі Беларусі і ўводзяць сябе ў зман, нібыта выгандлююць у польскага ўрада палёгку для народа. У нас няма гэтых ілюзій”⁵.

¹ Змаганье за зямлю // Іскра. 1925. 24 чэрвеня. № 6. С. 1.

² Перастройка фронту // Іскра. 1925. 27 чэрвеня. № 7. С. 1.

³ На палітычным гарызонце // Рэха (аднаднёўка). 1925. 8 ліпеня. С. 1.

⁴ Z bielarskaha žycia. Raždzieł Bielaruskaha Pasolskaha Klubu // Krynica. 1925. 12 lipienia. Nr. 30. S. 7.

⁵ Бергман А. Слова пра Браніслава Тарашкевіча. Мінск, 1996. С. 81.

За тое, што такія прычыны падзелу прыводзіліся толькі з-за нежадання выяўлення прычынаў сапраўдных, можа сведчыць хоць бы парашунаўчы аналіз тагачасных выступленняў прадстаўнікоў абедзвюх частак беларускага парламенцкага прадстаўніцтва. Ужо на другі дзень пасля падзелу В.Рагуля, які не далучыўся да Грамады, напрыканцы вельмі вострай прамовы падкрэсліў, што “з мэтай замены гэтага закона ў духу, які адпавядае імкненням беларускага народа, мы будзем прапаноўваць папраўкі, аднак загадзя выдатна ведаем, што ніякія нашыя папраўкі не будуць прынятыя”⁶. Дакладна такой жа тактыкі трymаліся і паслы БСРГ, якія таксама прапаноўвалі папраўкі да закона, загадзя ведаючы, што большасць сейма іх адхіліць⁷. Прынцыповых разыходжанняў у поглядах беларускіх дэпутатаў з розных фракцыяў на сутнасць аграрнай рэформы не было, і ўсе папраўкі аднаго клуба безаговорочна падтрымоўваліся другім⁸.

У рэшце рэшт, нават персанальны склад БПК, які застаўся пасля вылучэння клуба БСРГ, наводзіць на думку, што падзел клуба адбыўся не з-за глыбокіх ідеалагічных разыходжанняў. Толькі недалучэнне да Грамады пасла Адама Станкевіча і сенатара Вячаслава Багдановіча і Аляксея Назарэўскага выглядала ў гэтай сітуацыі лагічным, бо яшчэ раней яны выступалі з крытыкай прасавецкай пазіцыі сваіх калег. Аднак, напрыклад, В.Рагуля ўвесь папярэдні перыяд з'яўляўся адным з найбольш радыкальных беларускіх паслоў, што праявілася ў выбранні яго старшынёй клуба пасля адстаўкі ў сакавіку 1924 г. Б.Тарашкевіча. Нават само выстаўленне яго ў свой час на стпісе БНМ падчас выбараў тлумачылася ўплывам Менска. Падчас жа справа здачных мітынгаў ён раней заўсёды выступаў на расейскай мове з леварадыкальных і прасавецкіх пазіцыяў⁹. Ёсьць звесткі і пра пэўны ўдзел Рагулі ў арганізацыі партызанскага руху ў Заходній Беларусі, які насыў прасавецкі характар¹⁰. Паслы Ярэміч і Аўсянік таксама ў 1922-1925 г. лічыліся несумненнымі палітыкамі левай арыентацыі і саветафіламі¹¹. За год настроі ўсіх згаданых парламента-

⁶ Sejm RP. Okres I. Sprawozdanie stenograficzne z 221 posiedzenia z dnia 25 czerwca 1925 r. Ł. CCXXI/54.

⁷ Sejm RP. Okres I. Sprawozdanie stenograficzne z 228 posiedzenia z dnia 6 lipca 1925 r. Ł. CCXXVIII/36, 49, 76.

⁸ Цітова А. Беларускі дэпутацкі клуб і проблема аграрнай рэформы ў польскім сейме ў 1922-1925 гг. // Беларусіка=Albaruthenica: Кн. 3: Нацыянальныя і рэгіянальныя культуры, іх узаемадзеянне / Рэд. А. Мальдзіс і інш. Мінск, 1994. С. 272.

⁹ Murdilio M. “Sep nam wyjada nie serce lecz mozgi”, Jak tworzyliśmy hurtki. Do obrońców sprawy białoruskiej. Wilno, 1927. S. 24; Wydżga W. Z wycieczki na Kresy (Województwo Nowogródzkie). Warszawa, 1923. S. 11.

¹⁰ Атаман Іскра (С.Хмара). Партызанскімі сцежкамі // Слонімскі край. 2000. № 1. С. 48.

¹¹ Krótki zarys zagadnienia białoruskiego. Warszawa, 1928. S. 220.

рыяў карэнным чынам не змяніліся, пра што сведчыць танальнасць іх выступленняў у сейме, а таксама паводзіны ў першыя месяцы пасля стварэння БСРГ.

Так, яшчэ перад падзелам быў распрацаваны план далейшай тактыкі беларускіх парламентарыяў, згодна з якім, нават нягледзячы на падзел, з большага дзеянічалі ўсе беларускія паслы. План прадугледжваў перш за ўсё ўзмацненне арганізацыйнай працы на месцах, і ўсе беларускія парламентарыі, без розніцы клубнай прыналежнасці, падчас летніх вакацыяў праводзілі арганізацыйную дзеянасць, а таксама заснаванне сялянскіх камітэтаў дзеля наступнай рэвалюцыйнай барацьбы за зямлю. Асаблівую актыўнасць у гэтым кірунку прайяўлялі разам з пасламі Грамады паслы БПК Аўсянік і Рагуля. Апошні, паводле справаздачы віленскай паліцыі, у жніўні 1925 г. нават абвясціў пра сваё ўступленне ў БСРГ, прытым, праводзячы энергічную працу на карысць Грамады на тэрыторыі Наваградчыны, арганізаваў адпраўку сялянамі падзяк за абарону інтэрэсаў беларускага насельніцтва як на адрас клуба БСРГ, так і БПК¹². Падобную падзяку, таксама на адрас абодвух клубаў, прыслала ў тыя дні і рэдакцыя газеты “Голас беларуса”, якая выходзіла ў Латвії¹³.

Улічваючы вышэйадзначанае, сам факт вылучэння новай фракцыі яшчэ не азначаў канчатковага падзелу беларускага парламенцкага прадстаўніцтва на дзіве ідэалагічна сфармаваныя плыні. У справаздачы віленскай паліцыі падкрэслівалася, што “Беларускі пасольскі клуб ужо з даўніх часоў працаваў у гэтым напрамку і ў імя тых самых палітычных і сацыяльных ідэалаў, якія з’яўляюцца палітычнай асновай платформы Беларускай сялянска-рабочніцкай грамады”¹⁴. Па гэтай прычыне ў першыя месяцы існавання двух беларускіх парламенцкіх фракцыяў паміж іхнімі сябрамі не даходзіла да вялікіх ідэалагічных дыскусіяў. Іх у гэты час можна ацэньваць хутчэй не як праціўнікаў, а як саюзнікаў.

Саюзнікамі яны заставаліся і ў час разгляду ў сейме ўжо згаданага законапраекта аб аграрнай рэформе ў чэрвені-ліпені 1925 г. Пасля адхіlenня сеймавай большасцю ўсіх сваіх паправак паслы з БПК пасля адпаведнай заявы Ф. Ярэміча ў знак пратэста пакінулі залу пасяджэнняў¹⁵. Паслы БСРГ разам з камуністамі і дэпутатамі з НПХ былі выключаны з пасяджэння маршалкам за правядзенне сеймавай абстракцыі¹⁶.

¹² Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) w Rembertowie. Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.5249.

¹³ Хроніка. Прывітанье беларускім дэпутатам // Селянін (аднаднёўка). 08.08.1925. С. 4.

¹⁴ CAW, Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.5249.

¹⁵ Sejm RP. Okres I. Sprawozdanie stenograficzne z 239 posiedzenia z dn. 20 lipca 1924 r. L. CCXXXIX/10.

¹⁶ Cimek H. Sojusz robotniczo-chłopski w Polsce 1918-1939. Warszawa, 1989. S. 192.

Аднак трэба адзначыць, што клуб БСРГ разам з КПФ і клубам Незалежнай сялянскай партыі (НСП) выступіў з уласным праектам закона, які прадугледжваў канфіскацыю памешчыцкай і царкоўнай зямлі плошчай звыш 30 гектараў, перадачу яе земельным камітэтам і падзел без выкупу паміж безземельнымі і малаземельнымі сялянамі¹⁷. Праект быў унесены ў сейм 26 чэрвеня 1925 г., і, магчыма, менавіта з гэтым звязана фарсаванне працэсу вылучэнне клуба БСРГ з БПК. У беларускай савецкай прэсэ менавіта пытанне, ці далучацца ўсім клубам да гэтага праекта, адразу ж падавалася за фармальную прычыну падзелу, праўда, з агаворкаю, што “сапраўдныя прычыны сягаюць глыбей і датычаць таксама і іншых пытанняў”¹⁸. Вядома, што спачатку польская прадстаўніцтва пры Камуністычным інтэрнацыянале, якому падпрадкоўвалася КПП, рэкамендавала дабівачца, каб пад праектам закона падпісаліся беларускія і ўкраінскія паслы, а таксама частка паслоў з левых польскіх партый¹⁹. Аднак камуністам удалося дабіцца толькі падтрымкі НСП, што давала ім усяго 11 подпісаў, у той час як сеймавы рэгламент патрабаваў для ўнясення прапановы падтрымкі 15 паслоў²⁰.

Вызначэнне прычынаў непадтрымання камуністычнага праекту закона ўсімі беларускімі пасламі немагчымае без аналізу адносін, якія панавалі ў БПК ў ранейшы перыяд. На гэтыя адносіны ўплывалі многія фактары, у тым ліку і знешні ціск на сяброў клуба, у першую чаргу з боку камуністаў. Пра мэтанакіраваную працу камуністаў па расколу БПК казаў на III канферэнцыі КПЗБ у студзені 1926 г. адзін з лідэраў гэтай партыі Лазар Аранштам (Артур): “Пачынаючы з 1924 г. мы вядзём кампанію за раскол сеймавых фракцыяў па класавых швах... І ў [...] 1925 г. мы дабіліся гэтага раскола”²¹. Ад пачатку 1924 г. з пасламі асабіста працаўаў адзін з кіраўнікоў КПЗБ Міхаіл Гурын. Апошняму якраз і было дадзенае заданне дабіцца як мага хутчэйшага падзелу клуба.

Трэба адзначыць, што Гурын, які быў прысланы на падпольную працу ў Заходнюю Беларусь з Менску, заняў асаблівую пазіцыю ў дачыненні да даручанага яму задання. Ён лічыў, што клуб павінен распрацаўваць і выставіць праграму аўтаноміі Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы, пры тым абмежавацца толькі арганізацыйнай радыкальнай фрак-

¹⁷ Полуян В. А., Полуян И. В. Революционное и национально-освободительное движение в Западной Белоруссии в 1920-1939 гг. Минск, 1962. С. 83.

¹⁸ Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР. Т. 1 (1921-1929). Минск, 1962. С. 295.

¹⁹ Cimek H. Sojusz robotniczo-chłopski... S. 192.

²⁰ Regulamin Sejmu z 1923 г. // Przegląd Sejmowy. 1993. Nr. 2. S. 138.

²¹ Глинская Т. Ю. КПЗБ – руководитель освободительной борьбы трудящихся Западной Белоруссии. 1924-1928 гг. Минск, 1965. С. 82.

цы ўнутры знешне адзінага клуба. Галоўным саюзнікам Гурына ў клубе быў тагачасны яго старшыня В.Рагуля. Гэтых двух асабаў звязала яшчэ перадваеннае знаёмства. Па сведчанні Гурына, калі яшчэ вясной 1924 г. у размове з Рагулем ён выказаў думку, што “калоць Клуб ня трэба, а толькі арганізаваць соцыялістычную фракцыю, якая б узяла лейцы ў свае рукі, але ня зрывала з Клубам, ён (Рагуля – А. П.) напалаў ініцыятыву згадзіўся... Трэба прызнаць, што Рагуля вытрымаў сваю пазыцыю да канца...”²² Гэтае сцверджанне можна было б лічыць сумнёўным, тым больш што выказанае яно было ўжо пасля таго, як Гурын адыйшоў ад камунізму і перайшоў да супрацоўніцтва з польскімі ўладамі. Аднак вельмі падобныя звесткі змяшчаюцца і ў аўтабіографіі Браніслава Тарашкевіча: “Адносна клуба было вырашана так: стварыць у ім сваю большасць, а астатніх выключыць. Але стварэнне гэтай большасці тармазілася і зацягвалася па прычыне ўхілення Рагулі”²³. Можна меркаваць, што менавіта пад уплывам М.Гурына супраць сумеснага выступлення з КПФ і НСП запратэставаў В.Рагуля, а таксама А.Станкевіч. Магчыма, таму камуністам і прыйшлося спешна ажыццяўляць даўно задуманы раскол у БПК.

Варта пры гэтым заўважыць, што нават пасля фактычнага падзелу клуба камуністы не мелі адзінай пазіцыі наконт таго, якую форму павінна набыць дзеянасць новай парламенцкай фракцыі і, у перспектыве, масавай арганізацыі. У жніўні 1925 г. у Гданьску адбылася нарада ЦК КПП і ЦК КПЗБ з удзелам Б.Тарашкевіча, на якой у асноўным абмяркоўвалася пытанне будучай праграмы БСРГ. Першапачатковы яе варыянт мала чым адрозніваўся ад праграмы кампартыі, аднак пасля доўгіх спрэчак перамагла думка, што павінна быць створаная масавая легальная арганізацыя, фармальна не звязаная з камуністамі²⁴. Гэтае рашэнне было пачверджанае на IV канферэнцыі КПП і III канферэнцыі КПЗБ, якія адбыліся адпаведна ў канцы 1925 г. і ў пачатку 1926 гг. у Маскве. Пры гэтым на III канферэнцыі КПЗБ разгарэліся гарачыя спрэчкі па праблеме, якой павінна быць новаствораная арганізацыя – тэрытарыяльной ці нацыянальнай. Пасля дыскусіі большасць удзельнікаў канферэнцыі прагаласавалі за тое, каб БСРГ мела тэрытарыяльныя характар, г. зн. з’яўлялася фактычна легальнай радыкальной арганізацыяй для прадстаўнікоў усіх нацыянальных групаў Заходній Беларусі²⁵.

²² Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НА РБ). Ф. 60, вол. 3, адз. з. 606, арк. 39.

²³ Валахановіч А. І., Міхнюк У. М. Споведзь у надзеі застацца жывым. Мінск, 1999. С. 55-56.

²⁴ Орехово Н. С. Дела и люди КПЗБ: Воспоминания. Минск, 1983. С. 74.

²⁵ НА РБ. Ф. 242-п, вол. 1, адз. з. 71, арк. 422-427.

Асабліва трэба адзначыць, што падчас усіх гэтых падзеяў не было заўважана практычна ніякай ідэалагічнай палемікі сябrou двух беларускіх пасольскіх клубаў на старонках беларускай прэсы. Наадварот, выданні абодвух бакоў дастаткова прыязна адгукаліся ў гэты час аб дзейнасці адзін аднаго. Так, напрыклад, грамадоўскае “Жыцьцё беларуса” змясціла ў гэты час на сваіх старонках прамовы Ф. Ярэміча і А. Станкевіча ў сейме, справаздачу аб паездцы Ярэміча на кангрэс еўрапейскіх нацыянальных меншасцяў у Жэневу. Усе публікацыі былі вытрыманыя ў прыязным для згаданых паслоў тоне²⁶. У лістападзе 1925 г. у сумеснай нарадзе ўсіх парламенцкіх клубаў нацыянальных меншасцяў ў справе далейшых дзеянняў у сувязі з забаронай міністэрствам асветы выкладання гісторыі і геаграфіі на роднай мове бралі ўдзел як старшыня БПК Ф. Ярэміч, так і старшыня клуба БСРГ Б. Тарашкевіч²⁷.

Пэўнае ўзаемнае неразуменне паміж прыхільнікамі двух палітычных напрамкаў было адзначанае ў гэты перыяд толькі па г. зв. “жыдоўскому пытнанню”. Якраз у гэты час, 7 ліпеня 1925 г., жыдоўскія сеймавыя паслы і сенатары заключылі пагадненне з польскім урадам. Як прадстаўнікі БСРГ, так і іхнія апаненты адразу асудзілі жыдоў за гэтае пагадненне, бачачы ў ім небяспеку пераходу сваіх бытых саюзнікаў у праўрадавы лагер. Аднак беларускія хадэкі ў сваёй прэсе выказалі больш радыкальную пазіцыю, акрэслішы пагадненне як “польска-жыдоўскую змову супраць беларусаў і украінцаў”²⁸. Беларусы ў выніку заклікаліся да эканамічнага байкоту жыдоў: “Калі жыды за беларускае дабро варожа выступілі процы беларусаў, дык мы павінны абысьціся бяз жыдоў, патрапіць жыці так, як-бы жыдоў у Беларусі зусім ня было… Кажучы каротка, мы павінны разьвіць свой гандаль і свой промысл”²⁹.

Грамадоўцы выступілі з крытыкай падобнага падыходу, але, што цікава, толькі больш чым праз месяц пасля яго агучвання. Да гэтага часу самі хадэкі паспелі перагледзець сваю пазіцыю і выступіць з самакрытычным артыкулам, у якім сцвярджалася, што “ўмову польска-жыдоўскую падпісалі жыдоўскія соймавыя паслы (і то ня ўсе), а дзеля гэтага можа быць з боку беларусаў нездаволенъне на іх-жа, а не на ўвесы народ жыдоўскі. Народ беларускі і народ жыдоўскі, беручы іх адносіны наагул,

²⁶ Сойм. Кс. Станкевіч – аб палажэнні ў Зах. Беларусі // Жыцьцё беларуса. 1925. 7 лістапада. № 18. С. 1-2; Вастрожная справа ў Польшчы (Прамова пас. Ярэміча ў Сойме 28.X.25 пры першым чытаныні ўставу аб вязніцтве) // Жыцьцё беларуса. 1925. 12 лістапада. № 20. С. 2; Першы кангрэс нацыянальных меншасцяў Эўропы ў Жэневе // Жыцьцё беларуса. 1925. 4 лістапада. № 17. С. 1.

²⁷ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.2686, k. 554.

²⁸ Davidovič. Polska-žydowskaia zmowa // Bielaruskaja krynica. 1925. 20 wieraśnia. Nr. 1. S. 1.

²⁹ Davidovič. Čym adkažam žydom? // Bielaruskaja krynica. 1925. 25 kastryčnika. Nr. 5. S. 5.

жывуць у згодзе і ўмеюць быць адны адным карысны, шануючы ўзаемныя правы і часам дапамагаючы ўзаемна ў змаганьні за гэтыя правы”³⁰.

Грамадоўская прэса адрэагавала на ўсе публікацыі хадэкаў толькі ў нумары ад 2 снежня 1925 г. У гэты дзень Антон Луцкевіч у перадавым артыкуле адзначыў, што “гэтым сваім дзіцячым гневам “на жыдоў” газэта заслужыла службу толькі польскаму нацыяналізму і імпэрыялізму”. Аднак цікава тое, што напрыканцы артыкула канстатавалася, што “мы з свайго боку з німеншай прыемнасцю можам сцьвярдзіць, што выяўлены п. Давідовічам жыдаедскі настрой аказаўся толькі яго асабістым настроем, непадзеленым усей групай беларускіх хрысьціянскіх дэмакратоў. Можам сцьвярдзіць, што вялікія агульналюдскія ідэалы, якія ад пачатку беларускага арадажэнскага руху напісаны на нашых штандарах, дагэтуль ня ўтрацілі сваей сілы і павагі сярод усіх запраўды беларускіх партый і груп”³¹. Змест і форма крытыкі хадэкаў з боку Грамады далі пазней падставу органу камуністычнай сэцесіі – газете “Большевик” акрэсліць адносіны паміж Грамадой і БХД у гэты час як “хутчэй сяброўскія”³².

Аднак ужо ў снежні 1925 г. сітуацыя пачала мяніцца. У канцы лістапада паслы Ф. Ярэміч і В. Рагуля стварылі новую партыю – Беларускі сялянскі саюз (БСС). Фактычна стварэнне гэтай партыі было рэалізацыяй ранейшых ідэй А. Станкевіча. Наогул, ксёндз А. Станкевіч, нягледзячы на фармальнае старшынства ў БПК Ф. Ярэміча, фактычна з’яўляўся сапраўдным ідэалагічным лідэрам клуба, будучы паслядоўным, у адрозненне ад многіх сваіх калегаў, праціўнікам апанавання беларускага руху камуністамі. Вялікую ролю Станкевіча ў клубе адзначалі ў сваіх паслявыбарчых каментарыях нават польскія публіцысты, лічачы, што афіцыйнае невыбранне яго на пасаду старшыні БПК пасля падзелу было абумоўленае толькі яго становішчам духоўнай асобы і нежаданнем па гэтай прычыне ўвайсці ў адкрыты канфлікт з касцёльнымі ўладамі³³. Магчыма, пэўная доля рацыі ёсьць у змешчаным у справаўдзачы польскай выведкі дапушчэнні, што Рагуля і Ярэміч заснавалі сваю партыю са згоды Масквы дзеля таго, каб перахапіць гэтую ідэю ў А. Станкевіча³⁴. Апошні яшчэ ў траўні 1925 г. выказваўся пра неабходнасць стварэння ўласнай беларускай арганізацыі – Беларускага сялянскага саюза, які абаўпіраўся б на шырокія масы беларускага сялянства³⁵.

³⁰ Bielaruska-žydouskija adnosiny // Bielaruskaja krynica. 1925. 22 listapada. Nr. 9. S. 1.

³¹ Мялешка І. Хатнія справы // Беларуская ніва. 1925. 2 сінтябр. № 5. С. 1.

³² НА РБ. Ф. 242-п, вол. 1, адз. з. 50, арк. 13а-14.

³³ Smreczyński K. O istocie białoruskiego rozłamu // Słowo. 1925. 12 lipca. S. 2.

³⁴ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.2696, k. 90-91.

³⁵ Krušyna M. Šukańnie nowych daroh // Krynica. 1925. 3 траўня. Nr. 18. S. 1-2.

Апошняя версія тым больш верагодная з-за наяўнасці цэлага шэрагу фактаў, якія сведчаць, што некаторыя апазіцыйныя да БСРГ дэпутаты нават пасля падзелу адзінага клуба не былі вольныя ад непасрэдных савецкіх упłyvaў. Так, 31 ліпеня 1925 г. на закрытым пасяджэнні сакратарыята ЦК КП(б)Б разглядалася прапанова В.Рагулі аб пaeздцы беларускіх дэпутатаў польскага сейма па Еўропе, якая, праўда, была адхіленая³⁶. Перад Берлінскай канферэнцыяй 15 кастрычніка 1925 г., на якой была ліквідаваная Рада БНР, на падобным пасяджэнні сакратарыята (6 кастрычніка 1925 г.) было прынятае рашэнне пра магчымае выступленне на канферэнцыі таго ж Рагулі ў якасці прадстаўніка Віленшчыны³⁷. Пра прысутнасць Рагулі ў Берліне звестак не выяўлена, аднак віленскія арганізацыі прадстаўляю старшыня БПК Ф.Ярэміч, які без пярэчання ў падпісай рэзалюцыю канферэнцыі аб прызнанні ўрада БССР адзіным правамоцным беларускім урадам³⁸.

У тээзісах ЦК КП(б)Б, прысвечаных пытанню беларускай эміграцыі, сябрам БПК давалася наступная харктастыка: “Нацыяналістычна настроеныя, палавінчатыя [...] баяцца рэвалюцыйных заходаў і дзеянняў, яны яшчэ не прыйшлі ўшчыльнью да Грамады і Кампартыі. Знаходзяцца ў блізкіх зносінах з Грамадой, а некаторыя з іх, як напрыклад Рагуля, падзяляюць цалкам палітычную праграму Грамады, вагаючыся ўступіць у яе па сваіх персанальных якасцях”³⁹. Безумоўна, гэтую ідэалагічную блізкасць некаторых сяброў БПК мела на ўвазе кірауніцтва КПП, выпускаючы 10 снежня 1925 г. адкрыты ліст да сяброў парламенцкіх фракцыяў левых польскіх партый, а таксама Беларускага і Украінскага клубаў з прапановай склікаць канферэнцыю для міжклубнага паразумення дзеля наступнага стварэння адзінага рабоча-сялянскага фронту⁴⁰. Гэтая прапанова ў той час не знайшла шырокай падтрымкі, што не пे-рашкодзіла прадстаўніку КПФ О.Скрыпе казаць на IV канферэнцыі КПП у канцы 1925 г. пра магчымасць далучэння сяброў некаторых фракцый, у тым ліку і БПК, да агульнага рабоча-сялянскага блока ў сейме⁴¹. Трэба сказаць, што А.Станкевіч і сам разумеў двухсэнсоўнасць пазіцыі сваіх калегаў па пасольскому клубу і не зусім ім давяраў, хоць і вымушаны

³⁶ Знешняя палітыка Беларусі: Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 2 (1923-1927 гг.) / Склад. У. М. Міхнюк, У. К. Ракашвіч, Я. С. Фалей, А. В. Шарапа. Мінск, 1999. С. 159.

³⁷ Таксама. С. 177.

³⁸ Krótki zarys zagadnienia białoruskiego. S. 279.

³⁹ Идеологическая деятельность Компартии Белоруссии, 1918-1945: Сб. документов. В 2 ч. Ч. 1. 1918-1928 / Сост. Н. С. Сташкевич и др. Минск, 1990. С. 193.

⁴⁰ Cimek H. Sojusz robotniczo-chłopski... S. 192.

⁴¹ Zaporowski Z. Między Sejmem a wiecem. Działalność Komunistycznej Frakcji Poselskiej w latach 1921-1935. Lublin, 1997. S. 129.

быў у студзені 1926 г. пайсці на заключэнне пагаднення з Ярэмічам і Рагулем аб супрацоўніцтве як у сейме, так і на тэрыторыі Заходняй Беларусі⁴². Тым не менш, у справаўдачы II аддзела Д.О.К. III за I квартал 1926 г. прыхарактарыстыцы адносін у Беларускім пасольскім клубе адзначалася, што “Ярэміч і Рагуля, хоць афіцыйна з клуба не выйшлі, трymаюць з ім толькі вольную сувязь. Ксёндз Станкевіч таксама мае намер выйсці з клуба”⁴³.

У першым нумары партыйнай газеты “Сялянская ніва” Ярэміч і Рагуля прадставілі свой погляд на сутнасць супярэчнасцяў з БСРГ. Яны сцвярджалі, што на Беларусі рабочы клас у большасці не беларускі, таму на першы план трэба выносаць сялянскія патрабаванні. Пры гэтым адмова падпісаць камуністычную дэкларацыю ў справе зямельнай рэформы абгрунтоўвалася тым, што гэтая дэкларацыя залішне памяркоўная і прадугледжвае максімальны памер зямельнай уласнасці 30 га замест прапаноўваемых пасламі БПК 20 га⁴⁴. Б.Тарашкевіч у сваім артыкуле ў адказ адзначыў, што “творцы “Беларускага сялянскага саюза” ў аснову сваёй ідэалогіі паклалі зусім фальшывы погляд на істоту сацыяльных адносінаў, прыняўшы бескрытычна за факт існаванне супярэчнасці інтарэсаў вёскі – сялянства і мястовых работнікаў”⁴⁵.

Кідаеца ў вочы пэўная штучнасць гэтых тэарэтычных супярэчнасцяў. Нягледзячы на тое, што БСС і сапраўды выносіў на першы план сялянскія пастулаты, патрабаванне асноўных правоў для рабочых таксама атрымала месца ў яго праграме, хоць і дэманстратыўна на самym апошнім месцы. Больш того, праграма БСС прадугледжвала, што “ў барацьбе за свае паасобныя ідэалы, як сяляне, так і работнікі павінны ісьці разам і старацца адных падтрымліваць”⁴⁶. Спрэчка ж наконт максімальнага памеру зямельнай уласнасці наогул не мела сэнсу, бо любы праект зямельнай рэформы з канфіскацыяй памешчыцкай зямлі ў той час быў абсолютна нерэальна правесці праз парламент. І ўсе гэта выдатна разумелі.

Таму асноўнай прычынай пагаршэння ў канцы 1925 г. адносінаў паміж сябрамі былога БПК можна лічыць нязгоду апанентаў Грамады, перш за ёсё А.Станкевіча, з усё большым падпарадкованнем кіраўнікоў БСРГ дырэктывам кампартыі. Другой праблемай было стаўленне да магчымасці супрацоўніцтва з польскай НСП, якую ўзначальваў Сільвестр Ваявидскі.

⁴² Тамсама.

⁴³ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.2696.

⁴⁴ Рагуля В., Ярэміч Ф. Падзел у Беларускім Пасольскім Клубе // Сялянская ніва. 1925. 6 сінэгня. № 1. С. 1.

⁴⁵ Тарашкевіч Б. Выбранае: Крытыка, публіцыстыка, пераклады / Укладанне, уступ, каментары А. Ліса. Мінск, 1991. С. 76.

Дзейнасць Ваявудскага не дачакалася яшчэ падрабязнага адмысловага даследавання, а многія перыяды з яго біографіі даstatкова цымлянія. Вядома, аднак, што з 1919 па 1922 г. ён быў кірауніком нацыянальнай секцыі II аддзела польскага Генеральнага штаба, дзе курыраваў беларускія справы. Гэты факт быў агульнавядомы, аднак розныя беларускія дзеячы ставіліся да гэтага па-рознаму. Сярод найболыш перакананых працоўнікаў Ваявудскага трэба назваць ксяндза Адама Станкевіча і Міхаіла Гурына. Першы выступаў з рэзкай крытыкай дзейнасці Ваявудскага яшчэ падчас парламенцкіх выбараў 1922 г., другі ж пачаў наступ на апошняга адразу пасля арганізацыйнага афармлення “сэцэсіі” ў канцы 1924 г.

Камуністамі-сэцэсіяністамі ў пачатку 1925 г. была распачатая супраць Ваявудскага шырокая кампанія ў сваёй прэсе. Апошняга называлі “адным з катоў польскай дэфензіўы ў Менску, які безумоўна расстрэльваў беларускіх сялян-паўстанцаў падчас польскага захопу Усходняй Савецкай Беларусі”, а таксама абвінавачвалі ў “паланізацыі беларускіх сялян”⁴⁷. У абарону Ваявудскага тады выступілі Б. Тарашкевіч і С. Рак-Міхайлоўскі, якія засведчылі, што „грамадзянін Ваявудскі, прыкамандзіраваны афіцэрам у 2 аддзел, выконваў ававязкі не ў дэфензіве, а ў якасці шэфа секцыі па справах нацыянальнасцяў і друку. Мы яго ведаем, як чалавек асабіста па-сябровуску настроенага да беларускага адраджэнцкага руху, які не раз выступаў у абарону арыштаваных нават з рызыкай для сябе”⁴⁸.

Пасля гэтага Гурын запатрабаваў ад Тарашкевіча і Рак-Міхайлоўскага, каб яны адмовіліся ад такой харктарыстыкі Ваявудскага. Рак-Міхайлоўскі, паводле сведчання М. Гурына падчас маршалкоўскага суда над С. Ваявудскім у 1927 г., на гэта пагадзіўся, а Тарашкевіч вагаўся. Аднак Ваявудскі, паводле Гурына, паабяцаў у выпадку іх адмовы ад сваіх слоў раскрыць факты супрацоўніцтва Тарашкевіча і Рак-Міхайлоўскага з II аддзелам Генеральнага штаба польскага войска у канцы 10-х – пачатку 20-х гг. 20 ст. і такім чынам дыскрэдытаўцаць увесь беларускі рух. Трэба сказаць, што супрацоўніцтва згаданых асоб у 1919–1921 г. з II аддзелам сапраўды мела месца, і было поўнасцю зразумелым, бо ў тых гістарычных умовах сімвалізавала перш за ўсё падтрымку федэралісцкай палітычнай праграмы Юзафа Пілсудскага. Цікава, што падчас разгляду справы самога С. Ваявудскага маршалкоўскім судом у 1927 г. менавіта такую ацэнку яго працы ў II аддзеле Генеральнага штаба далі сябры пасольскага клуба НСП: “Супрацоўніцтва яго з нацыянальнай секцыяй II аддзела, якая гуртавала пілсудчыкаў і была інструментам маршала Пілсудскага,

⁴⁶ З жыцця арганізацыйнага Беларускага Сялянскага Саюзу (Праект праграмы). Працяг // Сялянская ніва. 1926. 21 сакавіка. № 10. С. 3.

⁴⁷ Sylwester Wojewódzki przed Sądem Marszałkowskim. Warszawa, 1997. S. 182.

⁴⁸ НА РБ. Ф. 242-п, вол. 1, адз. 3. 30, арк. 137.

было палітычна зусім зразумелым”⁴⁹. Тым не менш, у пачатку 1925 г. абраодаванне факта супрацоўніцтва беларускіх дзеячоў з дэфензівай азначала б, безумоўна, канец іх палітычнай кар’еры.

Таму на пасяджэнні БПК, якое адбылося праз некалькі дзён пасля таго, хоць большасць клуба прагаласавала за рэзалюцыю ў гэтай справе, не карысную для Ваявудскага, аднак пад ціскам Тарашкевіча яна апублікаваная не была⁵⁰. Сам Ваявудскі падчас маршалкоўскага суда запярэчыў, што ён аказваў ціск на паслоў Тарашкевіча і Рак-Міхайлоўскага, але не адмаўляў, што некаторыя з іншых сяброў БПК у той час адкрыта выступілі супраць яго⁵¹.

Улічваючы выкладзеныя вышэй факты, нельга выключаць, што ў тым ліку і праблема стаўлення да асобы С.Ваявудскага і ацэнкі яго ролі ў беларускім руху, а не праграмныя адрозненні, стала тым фактарам, які рабіў немагчымым пераадоленне супрэречнасцяў паміж сябрамі дзвюх беларускіх парламенцкіх фракцыяў. Праўда, імя Ваявудскага да пэўнага часу не гучала падчас публічнай крытыкі дзеянняў БСРГ з боку паслоў БПК (гэта пачалося толькі з восені 1926 г.), аднак з самага пачатку ўзаемнай канфрантацыі сцвярджалася, што “разబіўшы супольны беларускі фронт і ўвайшоўшы ў бліzkую лучнасць з “Niezaleiñaj Partyjaj Chiopskaj”, якая мала чаго супольнага мае з беларускім сялянствам – нашыя таварышы, паводле наших поглядаў, зрабілі палітычную памылку, якая можа некарысна адбіцца на інтэрэсах нашага народу”⁵². Адам Станкевіч падобную думку выказаў яшчэ перад падзелам БПК, лічачы, што паглыбленне супрацоўніцтва з НСП сімвалізуе “поўнае банкротства беларускага незалежнага руху ў Польшчы [...] выраджэнне здаровай беларускай думкі, якая аказалася б няздатнай стварыць свайго камунізму, хоць-бы для тых, хто яго хоча і ўважае за патрэбны”⁵³.

Падсумаваць усё сказанае ў гэтым артыкуле можна цытатай з артыкула ў сэцэсійным “Большевіке”, які быў надрукаваны ў лютым 1926 г. і прысвеченны аналізу тагачасных узаемаадносінаў у беларускім нацыянальным руху: “Будучы ў клубе, гэтыя дэпутаты (клуба БСРГ – А. П.) мала адрозніваліся ад астатніх яго сяброў... Пра прычыны выступлення “Грамады” з клуба вядома вельмі мала, прынцыповых рознагалоссяў... паміж адкалоўшыміся ад клуба і астаўшыміся ў ім не было. Ды і цяпер, праз некаторы час пасля раскола, не відаць у органах гэтих дзвюх групаў якой-небудзь рэзкай узаемнай крытыкі... У расколе відаць ней-

⁴⁹ Dymek B. Niezaleiñaj Partia Chłopska 1924-1927. Warszawa, 1972. S. 301.

⁵⁰ Sylwester Wojewódzki przed Sądem Marszałkowskim. S. 183-184.

⁵¹ Тамсама. S. 189.

⁵² Рагуля В., Яэміч Ф. Падзел у Беларускім Пасольскім Клубе. С. 1.

⁵³ Krušyna M. Šukańnie nowych daroh. S. 2.

кая штучнасць. Расколатыя нібыта бачаць сябе расколатымі кімсьці звонку, наступерак іх уласнай волі, не знаходзяць нагодаў для ўзаемных нападак і бясконца шкадуюць адзін аднаго... Як бачым, беларускія легальныя “партыі”, што абараняюць інтэрэсы “розных класаў” працоўнага беларускага народа, складаюцца з групаў асоб, якія падобныя па ідэалогіі, але па непаразуменню знаходзяцца “ў розных лагерах”⁵⁴.

Пытанні да Алеся Пашкевіча

Арсеній Ліс (Менск): Алеся Пашкевіч распавядаў пра пачатковы перыяд дзеянасці Грамады, які раней не даследаваўся. Узнятая ім пытанні маюць прынцыпова важныя характар для адказу на пытанне, ці паўставала Грамада як форма беларускага незалежніцкага руху, ці была інспіраваная звонку? Можа варта звярнуць увагу на сацыяльныя прычыны. Гурына-Маразоўскі, чыя дзеянасць заслугоўвае не меншай увагі, чым дзеянасць Ульянава, быў ініцыятарам расколу ў КПЗБ. На жаль, ён не пакінуў поўнага тэксту сваіх успамінаў. Частка з іх друкавалася ў *Беларускім слове*, але працяг абарвала куля... Варта звярнуць большую ўвагу на гэтую постаць таксама ў сувязі са стварэннем БСРГ. Мяне асабіста насцярожылі слова Б. Тарашкевіча на старонках польскай *Walki*. Ён там падкрэсліў інтэрнацыянальны пачатак Грамады і Беларускага пасольскага клуба.

Аляксандра Бергман пісала, што першыя спробы Гурына-Маразоўскага заваяваць давер Тарашкевіча не мелі поспеху. Ці гэта сапраўды так? Яна лічыла, што Б. Тарашкевіч псіхалагічна не ўспрыняў Гурына-Маразоўскага. Хацелася б пачуць Вашую думку адносна постаці Гурына-Маразоўскага і ягонага імкнення ўплываць на Тарашкевіча, як на лідэра Грамады.

Андрэй Чарнякевіч (Гародня): Навошта стваралася Грамада, калі існаваў Беларускі пасольскі клуб, Беларускі нацыянальны камітэт, Краёвы цэнтр? Што адрознівала Грамаду, напрыклад, ад Беларускага пасольскага клуба?

Эдуард Мазько (Гародня): Калі пачалося стварэнне Беларускага сялянскага саюза? Вы сказаў, што ў снежні 1925 г., але *Беларуская крыніца* пісала пра Беларускі сялянскі саюз яшчэ ў ліпені гэтага году.

Адказы Алеся Пашкевіча

Адказ Арсенію Лісу: Далучаюся да тэзіса спадара Арсенія Ліса, што асаба Гурына-Маразоўскага павінна грунтоўна даследавацца. Гэты чалавек моцна паўплываў на беларускі рух. Параўноўваючы ролю Ульянава і Гурына, адзначу, што першы быў хутчэй выкананы, а другі

⁵⁴ НА РБ. Ф. 242-п, воп. 1, адз. 3, № 50, арк. 13а-14.

гуляў у сваю ўласную гульню. Па меншай меры, пра гэта сведчаць тыя матэрыялы, якімі мы сёння распалагаем.

Гурын прыехаў з Менску зусім не для таго, каб уплываць на дэпутата Рагулю. Той хоць і быў старшынёй Беларускага пасольскага клубу, але як палітык вялікай ролі не адыгрываў. У першую чаргу Гурына цікавіў Тарашкевіч. Пра гэта сведчыць таксама ліст Ігнатоўскага (1924) да Гурына, у якім беларускі гісторык раіў апошняму адразу “ўзяцца” за Б. Тарашкевіча. Пра гэта можна доўга распавядаць, але адзначу толькі галоўнае. У сваім імкненні ўплываць на Тарашкевіча Гурын знайшоў моцнага канкурэнта ў асобе Сяльвестра Радуцкага. За “душу” Б. Тарашкевіча пачалося змаганне. Напрыканцы 1924 і напачатку 1925 г. паміж Гурыным і Радуцкім на старонках беларускага друку ішла даволі вострая дыскусія. А ў тыя часы Радуцкі дзеянічай сродкамі шантажу. Ён пагражаяў распаўсюдзіць інфармацыю, што Б. Тарашкевіч і С. Рак-Міхайлоўскі ў свой час супрацоўнічалі з II аддзелам польскага Генеральнага штаба. У tym суперніцтве Гурын адступіў і сканцэнтраваў сваю ўвагу на Рагулу.

Адказ Андрэю Чарнякевічу: Магчыма, стварэнне Грамады было абумоўлена тым, што, нягледзячы на даволі моцныя ўплывы, усё ж такі беларускія камуністы не кантролівалі цалкам дзеянасць Беларускага пасольскага клубу. Напрыклад, адкрыта антыкамуністычнай пазіцыі прытрымліваўся Адам Станкевіч. Камуністам патрэбна была падкантрольная арганізацыя, якая б выконвала ўсе іх інструкцыі.

Адказ Эдуарду Мазыко: Прапанову аб стварэнні Беларускага сялянскага саюза Адам Станкевіч выказаў у траўні 1925 г. Яна прагучала ў артыкуле *Шуканне новых дорог*, які быў падпісаны псеўданімам *M. Крушиніна*. Размова ішла пра стварэнне беларускай сялянскай арганізацыі. Але толькі ў лістападзе гэтая ідэя была рэалізаваная. Невядома, чаму так доўга цягнулася арганізацыйная праца? Невядома, чаму новую арганізацыю стваралі Рагуля і Ярэміч, а не Станкевіч? Патрэбнае даследаванне. На маю думку, звязаныя з камуністамі Рагуля і Ярэміч паспрабавалі перахапіць ініцыятыву А. Станкевіча. Вядома, што перамовы пра супрацоўніцтва з А. Станкевічам адбываліся толькі ў студзені 1926 г. Прыхым Станкевіч даў згоду. Паабяцаў знайсці сродкі на дзеянасць Саюза. Але адносіны паміж беларускім дзеячамі ў Беларускім пасольскім саюзе на працягу 1925 г. моцна сапсаваліся. Запанаваў узаемны недавер. Пры аблекаванні тактыкі на будучых выбарах у сейм (студзень 1926 г.) пытанне пра саюз БХД і БСС ужо нават не ўзнікала. Толькі пасля роспуску БСРГ яны прыміріліся.

Рэспліка Эдуарда Мазыко: Лічу, што стварэнне БСС распачалося ў жніўні 1925 г. Менавіта да гэтага часу належала першыя звесткі пра пачатак арганізацыйнай працы, якую вялі, дарэчы, беларускія хадэкі.

*Андрэй Вацкевіч (Гародня),
малодшы нав. супрацоўнік
Гарадзенскага дзяржсаўнага
гісторыка-археалагічнага музею*

Да пытання аб узаемаадносінах Беларускай хрысціянской дэмакратыі і Беларускай сялянско- работніцкай Грамады. 1925 – 1927 г.

У 1926 г. назіраўся найвышэйшы ўздым беларускага нацыяналь-на-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі. У пэўным сэнсе гэта быў год Беларускай сялянска-работніцкай Грамады, феномен якой яшчэ будзе вывучацца гісторыкамі, сацыёлагамі, палітэхнолагамі. У гісторыі БСРГ застаецца шмат надзвычай важных пытанняў без грунтоўнага вывучэння якіх нельга сказаць, чым была ў беларускай гісторыі гэтая партыя. Адным з такіх пытанняў з'яўляюцца ўзаемаадносіны БСРГ і Беларускай хрысціянской дэмакратыі. У савецкай гістарыяграфіі яны разглядаліся тэндэнцыйна, у духу партыйных установак і газетных штампаў канца 1920–1930-х гг., як правіла, без асвятлення канкрэтнага фактычнага матэрыялу. БСРГ была “рэвалюцыйная дэмакратычна-радыкальная партыйя”, якая змагалася за ўз’яднанне Заходній Беларусі з БССР. БХД у сваю чаргу трапляла ў лік “буржуазна-нацыяналістычных арганізацый”. І гэта прытым, што палітычныя праграмы партыяў былі практычна аднолькавыя, аднолькавым было і іх стаўленне да бягучага палітычнага моманту (напрыклад, да майскага перавароту). У дадзеным артыкуле проблема ўзаемаадносінаў будзе прааналізавана на падставе фактычнага матэрыялу.

У сярэдзіне 1920-х гг. Беларускі пасольскі клуб (БПК) апынуўся ў стане глыбокага ідэйна-палітычнага крызісу. Парламенцкая дзейнасць не прыносіла пажаданых вынікаў. На пярэдні план выходзіла масавая работа сярод насельніцтва. Па-сутнасці, існавалі два асноўныя варыянты развіцця падзеяў. Першы варыянт заключаўся ў захаванні адзінства БПК, разпрацоўцы праекту аўтаноміі Беларусі і стварэнні моцнай сялянскай арганізацыі. Яшчэ за некалькі месяцаў да стварэння БСРГ, у маі 1925 г. у “Bieiaruskaj Krynicy” з’явіўся артыкул, дзе канстатавалася неабходнасць стварэння масавай беларускай палітычнай партыі: “Словам,

паводле нас, выхад з цяперашняга застарэўшага палажэння і Беларускага Клубу і агулам беларускага руху, знаходзіцца ў арганізацыі ўласнай, абапёртай на шырокія сялянскія беларускія масы. Прасьцей кажучы, мы за абаўленыне беларускага руху, разумеочы яго, як вызваленіе Беларускага Народу палітычнае, культурнае і соцыяльнае, уважаем Беларускі Сялянскі Клясавы Саюз, які траба стварыць безадкладна. І толькі такі Саюз Сялян Беларусаў, як арганізацыя, стоячы на ўласных нагах, мог быт' ў дадзенай сваёй працы, прадусім разам з сялянствам літоўскім і ўкраінскім, а тады разам і з польскім змагацца за сваё поўнае вызваленіе”¹.

Над рэалізацыяй іншага варыянту працавалі прадстаўнікі Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, а таксама эмісары, што прысылаўся з Менску. Яны актыўна імкнуліся раскалоць БПК з мэтай “узяць беларускі нацыянальна-вызваленчы рух пад сваё крыло”² і таксама стварыць масавую беларускую палітычную арганізацыю, але ўжо пад уласным кантролем. Стварэнне Пасольскага клубу Грамады стала вынікам такой дзеянасці.

З самага пачатку апазіцыю паслам Грамады склаў ксёндз Адам Станкевіч. Ён меў шчыльныя контакты з Вацлавам Ластоўскім, у яго распарадженні знаходзіліся даволі шматлікія хрысціянска-дэмакратычныя арганізацыі на месцах (яны, як правіла, існавалі ў форме неафіцыйных суполак, што дзейнічалі пры касцёлах, дзе працавалі ксяндзы-прыхільнікі БХД). Фабіян Ярэміч і Васіль Рагуля былі вядомыя галоўным чынам у сваіх родных мясцінах і не прадстаўлялі акрэсленай палітычнай ідэалогіі. Больш таго, В.Рагуля доўгі час лічыўся галоўным прэтэндэнтам на ролю правадыра Грамады. Гэта і дало падставу Браніславу Тарашкевічу ў пачатку 1926 г. сцвердзіць, што Ф.Ярэміч і В.Рагуля “палітнічныя, што палююць за пасольскім мандатамі, няздолныя нават з’арыентавацца ў найбольш простых грамадскіх ці палітычных пытаннях... На жаль за іх плячыма стаіць разумны і трывалы ў сваіх памкненнях кс. Станкевіч”³. У справаздачах польскай паліцыі захавалася характеристыстика лідэра БХД: “Ён даўно змагаўся за пераутварэнне рэлігійнага фактара ў адну з асноваў беларускага руху і ідэалогіі”.

Ксёндз Станкевіч імкнуўся да стварэння арганізацыі, што абапіравалася б на шырокія масы беларускага сялянства і імкнулася да палітычнага, культурнага і грамадскага вызвалення беларускага народу. Ён быў

¹ Krušyna M. Šukannie nowych daroh // Bielaruskaja Krynica. 1925. № 4. S.1-2 (тут і далей цытаты падаюцца з поўным захаваннем моўных асаблівасцяў арыгіналу – A.B.).

² Орехово Н.С. Дела и люди КПЗБ. Воспоминания. Минск, 1983. С. 71.

³ Centralne Archiwum Wojskowe (далей – CAW). Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2696.

супраць як пагаднення з камуністамі, так і з Незалежнай сялянскай партыяй (НСП). Як адно, так і другое пагадненне А. Станкевіч лічыў доказам таго, што беларуская ідэалогія зыходзіць з правільнай дарогі. Найважнейшай рысай, што адрознівала БХД ад БСРГ, было імкненне БХД да нацыянальнага і рэлігійнага вызвалення беларускага народу. Арганізацыя выступала і супраць бальшавікоў і супраць Польшчы. Яна не магла пагадзіцца з інтэрнацыянальнымі лозунгамі і атэізмам камуністаў, паколькі засцерагалася новай расейскай няволі. Таксама не пагаджалася на пагадненне з Польшчай, паколькі лічыла, што Польшча імкнецца да поўнага закабалення і дэнацыяналізацыі беларусаў”⁴.

Апроч негатыўнага стаўлення да камуністаў А. Станкевіч з восені 1922 г. знаходзіўся ў вельмі дрэнных стасунках з правадыром НСП С. Ваявудзкім, якога лічыў правакатарам. Не выключана, што менавіта доказамі ў правакатарскай ролі Ваявудзкага, правадыр БХД прыцягнуў на свой бок В. Рагулю.

У другой палове 1925 г. узаемаадносіны БПК і Клуба БСРГ былі спакойныя. “Bieiaruskaja Krynica” увогуле не закранала справаў Грамады, а па сур’ёзных пытаннях адбываліся міжпартыйныя нарады. Так, яшчэ ў пачатку студзеня 1926 г. Браніслаў Тарашкевіч, Васіль Рагуля, ксёндз Адам Станкевіч, Аляксандр Уласаў і Сымон Рак-Міхайліўскі аба-мяркоўвалі тактыку сумеснай барацьбы супраць прыніцця новага закона пра парцэляцыю і асадніцтва⁵.

Упершыню пра Грамаду “Bieiaruskaja Krynica” загаварыла толькі ў пачатку 1926 г. Аўтар артыкулу “Пашыраецца і паглыбляецца...”, нейкі *S.K.-i* даў разгорнуты аналіз розных накірункаў беларускага руху. Увогуле большасць перадавіцаў у гэтай газеце друкавалася ў той час пад псеўданімамі *S.K.-i* і *M.Kryluuta*. *S.K.-i* аднойчы згадаў аб сваім удзеле ў Першым Усебеларускім з’ездзе, таму гэта, хутчэй за ўсё, быў кс. Вінцэнт Гадлеўскі. Адпаведна, *M.Kryluuta* мог быць кс. Адам Станкевіч, хоць не выключана і калектывнае карыстанне псеўданімамі. Аўтар вышэйзгаданага артыкулу сцвердзіў, што Грамада разам з НСП “у сваёй ідэалогіі і кірунку прыбліжаеца да Маскоўскага прававернага камунізму і сялянскага камуністычнага інтэрнацыяналу”⁶.

18 студзеня 1926 г. у газеце з’явіўся артыкул пад назвой “Два камунізмы”, які варты лічыць квінтэсенцыяй поглядаў беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў на Грамаду. Аўтар артыкулу гаварыў, што існуюць два камунізмы, палітычны і сацыяльны. Сацыяльны камунізм трymаеца на

⁴ Krótki zarys zagadnienia białoruskiego. Warszawa, 1928. S. 353-354.

⁵ Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (далей – БДАМЛіМ). Ф. 3, вол. 1, ад.з. 195, арк. 17.

⁶ S. K.-i. Pašyraecca i pahłyblaeca // Bieiaruskaja Krynica. 1926. № 1. S. 2-4.

вучэнні Маркса і мае сваёй мэтай абагульненне ўласнасці і новы сацыяльны лад. Аднак камуністы з Савецкай Рэсеі адышлі ад яго і зрабілі значныя палёгкі для насельнітва сваёй краіны. Заходнебеларускія сяляне не прымяюць сацыяльны камунізм і ставяцца да яго негатыўна. Палітычны камунізм выкліканы негатыўным стаўленнем беларусаў да Польшчы, якая не хоча вырашаць найболыш актуальных проблемаў насельніцтва, таму жыхары Заходняй Беларусі з надзеяй глядзяць на ўсход, дзе сяляне атрымалі зямлю і беларускую школу.

Гэты артыкул быў, па-сутнасці, спробай падкрэсліць, што палітыка бальшавікоў у СССР хоць і можа выклікаць сімпатыю, аднак з'яўляецца хутчэй часовай і не можа быць асновай для безагляднага захаплення Савецкай Беларуссю⁷. “І тут і там ўсякі шчыры беларус відзіць, што “беларусізацыя” праводзіцца толькі для людзкога вока і служыць способам, каб лягчэй дайсці да душы беларуса,” – сцвярджай крыху пазней яшчэ адзін з аўтараў “Беларускай крыніцы”⁸.

Артыкулы далі пачатак газетнай палеміцы паміж БСРГ і БХД, якая працягвалася да канца 1926 г. Грамадоўская прэса асабліва хваравіта ўспрымала крытыку ў адрас БССР: “На чале “Biełaruskaj Krynicy” і “Сялянскай нівы” стаяць паслы, якіх беларускі народ выбраў дзеля таго, каб яны казалі праўду перад усім аб тым, як жыве і што церпіць беларускае насяленнё пад Польшчай. Здаецца-б у гэтым накірунку і павінны былі-б паслы рэдактары накіраваць свае сілы. Калі ў Польшчы тое і другое – блага, дык трэба паказваць, што можа быць і лепей, трэба тыкаць перад вочы свайго і польскага грамадзянства прыклады гэтага лепшага, калі яно дзе ёсць. Мы гэтае ўсьцяж і робім. Але ксяндзоўска-“сялянская” прэса йдзе нейкім асаблівым шляхам: яна стараецца даводзіць нашаму народу, быццам у других дзяржавах, дзе жывуць беларусы, ішчэ гарэй, чым у Польшчы”⁹.

Такая рэакцыя грамадоўцаў на крытыку сітуацыі ў БССР не выклікае здзіўлення. Функцыянеры КПЗБ асабліва ўважліва сачылі, каб у газетах БСРГ пастаянна падтрымліваўся міф аб Савецкай Беларусі як аб “беларускім доме”, і адразу адкідалася ўсялякая, трэба сказаць, вельмі памяркоўная крытыка “Беларускай крыніцы” ў адрас БССР. Хаця грамадоўцы ў сваіх выказваннях часам і самі абганялі апекуноў-камуністаў, патрабуючы, напрыклад далучыць да БССР Смаленшчыну і Браншчыну і дэкларуючы, што прыйшоў час “падумаць аб аўтэнтычнай каля менскага цэнтра… усіх беларускіх тэрыторый на Ўсходзе”¹⁰. Гэты і падобныя

⁷ S. K.-i. Dwa kamunizmy // Bielaruskaja Krynica. 1926. № 2. S.1-2.

⁸ Bielarskaja Krynica. 1926. № 12. S. 3.

⁹ У адкрытыя карты // Беларуская Ніва. 1926. № 18. С. 1-2.

¹⁰ Вялікая пара! // Беларуская Ніва. 1926. № 9. С. 1.

“глыбока апартуністычныя, глыбока памылковыя артыкулы”¹¹ выклікалі ў кіраўніцтве КПЗБ вялікае незадавальненне.

Варта адзначыць, што перад прадстаўнікамі польскіх палітычных партыяў Адам Станкевіч заўсёды займаў да БССР прыхільную пазіцыю. Каб пераканацца ў гэтым дастаткова пачытаць яго соймавыя выступленні, калі за празмернае выхваленне дасягнення беларусізацыі ў БССР паслы з польскай “правіцы” неаднаразова заклікалі яго ехаць у “Саўдепію”. Думаю, глумачыць апраўданасць такой палітыкі не трэба. Адам Станкевіч заклікаў беларусаў празмерна не захапляцца БССР і адначасова карыстаўся беларусізацыяй як важкім аргументам перад польскімі шавіністамі.

Разам з пропагандай БССР як “беларускага дому”, адной з галоўных задачаў, якую паспяхова выконвалі паслы Грамады, было стварэнне імі прыхільнай грамадской думкі ў Заходній Беларусі адносна роспуску ўраду БНР, які адбыўся ў каstryчніку 1925 г. у Берліне. Грамадоўская прэса граміла беларускіх эмігранцоў дзеячаў Вацлава Ластоўскага, Пятра Крэчэўскага, Тамаша Грыба, якія не падтрымалі рашэнне аб ліквідацыі БНР і абвінавачвала іх у расколе беларускага руху.

Пытанне аб адносінах да спробаў аднаўлення БНР абліжкоўвалася Віленскім БНК. Адам Станкевіч актыўна выступіў у падтрымку П.Крэчэўскага. Ён “сцвердзіў, што безагляднае падпарадкаванне камуністам знаходзіцца ў супярэчнасці з рашэннем 25.III.1918 г., пахваліў [з пэўнымі агаворкамі – A.B.] імкненне П.Крэчэўскага да стварэння самастойнай беларускай дзяржавы і прызнаў, што ён стаіць на стражы згаданага незалежніцкага рашэння”¹². Гэта была прынцыповая пазіцыя, якая грунтавалася ў першую чаргу на захаванні ідэі БНР як сімвала незалежнасці Беларусі. Грамадоўцы і прыхільныя да іх асобы (у тым ліку Радаслаў Астроўскі і Антон Луцкевіч) прынялі рашэнне ніяк не адзначаць восьмую гадавіну незалежнасці¹³.

Публічнае святкаванне адбылося толькі ў асяродку беларускіх хрысціянскіх дэмагракатаў. 25 сакавіка пасля імшы ў касцёле св. Мікалая кс. А.Станкевіч выступіў з патэтычным казаннем, “у якім пераконваў, што сам Ісус Хрыстос плача над лёсам Беларусі, заклікаў скласці прысягу, каб няўхільна імкнуша да ажыццяўлення свайго нацыянальнага ідэалу Беларускай Незалежнай Народнай Рэспублікі”¹⁴. На фоне маўчання грамадоўскай прэсы гэтая прамова была асабліва паказальнай.

¹¹ Говін С.В. Друк Заходній Беларусі. Мінск, 1974. С. 27.

¹² Krótki zarys zagadnienia białoruskiego. S. 328-329.

¹³ БДАМЛіМ. Ф. 3, воп.1, адз.з. 195, арк. 22.

¹⁴ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2696.

Дзейнасць Адама Станкевіча ў абароне ідэі БНР не абмяжоўвалася толькі прамовамі ў касцёле. Савецкая спеслужбы канстатавалі факт устанавлення сувязяў паміж эмігрантамі-незалежнікамі і заходнебеларускімі дзеячамі: “Наблюдаётся трогательное единение Кричевского с Грибом с Селянским Союзом и хадеками. Эта в некотором роде консолидация обращает на себя внимание и я думаю корни её надо искать в Вильно, где Еремич и ксёндз Станкевич, работая в тесном контакте, пытаются наладить и установить добрососедские отношения между Прагой, Kovно и Вильно”¹⁵. Каментуючы гэтае сцверджанне, трэба адзначыць, што стварыць супольны фронт беларускіх незалежніцкіх арганізацый не ўдалося. Вацлаў Ластоўскі ў пачатку 1927 г. пераехаў у Менск, а дзейнасць беларускіх супольнасцей у Празе і Коўне так і не выйшла на ўзровень масавай грамадска-палітычнай работы. Па-сугласці, БХД, нягледзячы на ўсе ваганні сваёй палітычнай лініі, пад канец 1920-х г. засталася **адзінай беларускай палітычнай партыяй, што мела даволі значныя ўпływy сярод насельніцтва і пры гэтым выстаўляла незалежнасць Беларусі ў якасці галоўнага палітычнага пастулату.**

Адной з самых важных справаў, якая прывяла да адкрыцтва канфлікту, стала пытанне аб рэарганізацыі віленскага Беларускага нацыянальнага камітэту. БНК дзейнічаў з 1919 г. і лічыўся агульнабеларускай арганізацыяй. У БНК уваходзілі прадстаўнікі беларускіх грамадскіх і культурных арганізацый, многія з якіх да вясны 1926 г. перасталі існаваць. Кіраўніцтва Грамады імкнулася рэфармаваць БНК наступным чынам: увесці прадстаўнікоў новых арганізацый і заснаваць асобную палітычную камісію, рашэнні якой былі б абавязковыя для ўсіх арганізацый. Пасля шэрагу сустрэчаў новы склад БНК быў зацверджаны, прычым БСС, Грамаду і БХД прадстаўлялі па трох чалавекі. Аднак, паколькі большасць прадстаўнікоў іншых арганізацый складалі прыхільнікі БСРГ, то хрысціянскія дэмаграты і сельсаюзаўцы заставаліся ў меньшасці. У такіх умовах удзел у палітычнай камісіі фактычна азначаў згоду падпарадкавання дырэктывам, якія атрымлівалі Грамада ад кіраўніцтва КПЗБ. 18 красавіка адбыўся канчатковы раскол. З гэтага моманту БНК страціў сваё значэнне і ў 1926 г. больш не збіраўся¹⁶. Перыйд з мая да позняй восені 1926 г. стаўся часам найбольш вострага супрацьостояння хрысціянскіх дэмагрататаў і грамадоўцаў, калі газетная палеміка часта выходзіла за межы палітычнай карэктнасці.

Яшчэ адной паказальнай старонкай ва ўзаемадносінах хрысціянскіх дэмагрататаў і грамадоўцаў стала справа прызначэння беларуса на паса-

¹⁵ Дакладная записка І.Апанскага старшыні АГПУ СССР тав. Менжынскому // Скариніч. № 5. Мінск, 2002. С. 156.

¹⁶ Krótki zarys zagadnienia białoruskiego. S. 334-336.

ду віленскага арцыбіскупа. У пачатку 1926 г. такая перспектыва магла здавацца больш рэальнаі, чым падаеца нам зараз. Беларускія ксяндзы мелі моцнага саюзініка ў асобе кардынала О'Рурка, які жыў у Гданьску, выразна сімпатызаваў беларусам і выступаў у іх абароне перад папай. Пры ўмове супольнага выступлення ўсіх беларусаў справа прызначэння біскупа-беларуса ў Вільні магла бы набыць шырокі міжнародны розгасл. Ёсьць звесткі, што ў пачатку сакавіка 1926 г. Адам Станкевіч запрашоў паслоў Грамады наведаць О'Рурка, аднак тыя па розных прычынах ехаць адмовіліся¹⁷. Польскія спецслужбы патлумачылі нежаданне паслоў БСРГ сустракацца з кардыналам іх прыхільнасцю да метадызму. Але, магчыма, што яны ўжо мелі інструкцыі з Менску не падтрымліваць рэлігійнай дзеянасці ксяндза. Тым больш, што ў тым жа 1926 г. А.Станкевіч атрымаў канфідэнцыйную прапанову ўзначаліць Менскае каталіцкае біскупства ў БССР. Пасля ён расцэнъваў гэтую прапанову як спрабу зацягнуць яго ў Менск, пераўтварыць у “чырвонага біскупа”, а пасля знішчыць. Гэтая версія мае пад сабой ґрунт яшчэ і таму, што некаторыя “саветафільскія дзеячы” (напэўна з ліку тых, што адмовіліся ехаць у Гданьск) актыўна заклікалі ксяндза Станкевіча ўзначаліць Менскае біскупства¹⁸.

Майскі пераварот быў сустрэты беларускімі хрысціянскімі дэмакратамі без асаблівых ілюзій. 20 мая сябры БПК правялі ў Варшаве нараду, на якой было вырашана патрабаваць ад ураду Бартля новых выбараў, змяншэння падаткаў, амністыі, рабоча-сялянскага ўраду¹⁹. 23 мая “Biełaruskaja Krynica” напісала: “...3 гэтага “пераварота” бадай цалкам немагчыма спадзявацца змены ў польскай палітыцы на лепшае, як для народных меньшасцяў, так і агулам для Польшчы. Усё ў Польшчы паслья крызвавых варшаўскіх здарэнняў становіща на стары шлях. А шлях гэты нам добра ведамы як самы дрэнны”²⁰. 31 мая і 1 чэрвеня паслы БПК, таксама як і паслы Грамады, устрымаліся пры галасаванні за кандыдатуры Пілсудскага і Масціцкага пры выборах презідэнта Польшчы²¹. Пазнейшая пазіцыя грамадоўцаў і хрысціянскіх дэмакратоў адносна польскай дзяржаўнасці мала адрознівалася. Браніслаў Тарашкевіч 23 чэрвеня, выступаючы з Сойме, акрэсліў тагачасны стан рэчаў “як незамаскіраваную ваенную дыктатуру”²². Праз два тыдні ксёндз Станкевіч таксама з соймавай трывуны сцвердзіў, што Пілсудскі імкненцца здабыць для сябе лаўры Мусаліні²³.

¹⁷ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2696.

¹⁸ Stankiewiç Ad. Biełaruski Chryścijanski Ruch. Vilnia, 1939. S. 167.

¹⁹ БДАМЛіМ. Ф. 3, вол.1, адз.3. 195, арк. 37-38.

²⁰ Biełaruskaja Krynica. 1926. № 17. S. 1-2.

²¹ Беларуская Справа. 1926. № 14. С. 1.

²² Бергман А. Слова пра Браніслава Тарашкевіча. Мінск, 1996. С. 92.

²³ Biełaruskaja Krynica. 1926. № 23. S. 3.

Як сцвярджалася ў матэрыялах польскай паліцыі, ксёндз Станкевіч заняў адносна Польшчы непрыхільнью пазіцыю і ад гэтага свайго становішча ўзалежніў накірунак БХД²⁴. З гэтай цытаты становіцца зразумела, што палітычная лінія БХД у 1926 г. выпрацоўвалася дзякуючы радыкальным беларускім ксяндзам, найперш Адаму Станкевічу. Ужо з канца вясны 1926 г. яны ўзялі курс на стварэнне масавай, радыкальнай у сацыяльным плане хрысціянска-дэмакратычнай арганізацыі, якая б, абараняночы незалежнасць Беларусі, змагалася і супраць палякаў і супраць саветафільства ў беларускім руху. Палякі небезпадстаўна лічылі “Аб’яднанне беларусаў-каталікоў” (папярэдніцу БХД, якой кіравалі ксяндзы Станкевіч, Гадлеўскі і Рэшэць) самай моцнай пасля БСРГ арганізацыяй.

Далёка не ўсе прыхільнікі хрысціянской дэмакратыі былі задаволенныя бескампраміснай пазіцыяй БХД адносна Польшчы і радыкальнай праграмай партыі, прынятай у каstryчніку 1926 г. Падчас абмеркавання праграмы БХД кс. Фабіян Абрантовіч пісаў Адаму Станкевічу: “Гэты практект – гэта не Хрысціянская Дэмакратыя”²⁵. Аднак Адам Станкевіч, які да таго часу ўжо мабыць расчараўваўся ў перспектывах Сялянскага саюзу, працягваў дзеянічаць у выбраным накірунку. 24 каstryчніка 1926 г. БХД пачала працаваць як палітычная партыя.

Другое паўгоддзе 1926 г. вылучалася даволі супярэчлівымі тэндэнцыямі ва ўзаемадносінах БХД і БСРГ. З аднаго боку, пад хвалямі Грамады, рост якой перайшоў у стадью ланцутовай рэакцыі, “фронт БХД яўна курчыўся”²⁶, з другога – у лоне самой Грамады пачалі з’яўляцца першыя прыкметы палітычнай крышталізацыі. Першае пацвярджалася tym, што БСРГ пачала пранікаць у каталіцкія (традыцыйна хадэцкія) рэгіёны Беларусі. Так, са снежня 1926 г. грамадоўцы пачалі друкаваць лацінкай газету “Narodny Zwon”, мэта выдання якой была вызначана вельмі проста, “каб палажыць канец дэмаралізуючай манаполіі сярод беларусаў-каталікоў палітыканка-ксяндза Станкевіча”²⁷.

Праўда, неабходна адзначыць, што ў стадью адкрытай барацьбы на вёсцы супрацьстаянне БСРГ і БХД так і не перайшло, хаць польскія ўлады гэтага і чакалі. Калі ж гаварыць аб праявах палітычнай крышталізацыі БСРГ, то хрысціянскія дэмакраты і сельсаюзашы з трывогай чакалі развязкі гістарычнай драмы партыі. “Гэта будзе вялікан на гліняных нагах,” – прарочыў адзін з аўтараў “Беларускай крыніцы” кажучы аб

²⁴ БДАМЛіМ. Ф. 3, вол.1, адз.3. 195, арк. 53.

²⁵ Аддзел рукапісаў Цэнтральны Навуковай Бібліятэкі імя Я. Коласа Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Ф. 4, Вол. 1, адз.3. 138, арк. 6.

²⁶ Stankiewič Ad. Bielaruski Chryścijanski Ruch. S. 188.

²⁷ Наша Справа. 1926. № 5. С. 5.

тым, что разбуджаная сацыяльнымі лозунгамі маса здольная толькі на адзін рашучы рывок, аднак не зможа пераўтварыцца ў паўнавартасную палітычную партыю²⁸. Публіцысты, што пісалі ў “Беларускую крыніцу”, бачылі для грамадоўцаў толькі адзін выхад – развіццё беларускай нацыянальнай і культурнай працы з мэтай умацавання сярод сялян беларускай нацыянальнай свядомасці. “Разумее гэта Грамада і што раз прыймае выразнейшы твар беларускі, аддаляючыся ад імкненняў сацыялістычнага інтэрнацыяналу, каторы нашыя соцыялістыя прывыклі разумець па-расейску,” – пісаў у кастрыйчніку 1926 г. Янка Дудар²⁹.

Падобныя выкazванні і далі пазней савецкім гісторыкам глебу для сцверджанняў, што хрысціянскія дэмакраты хацелі перавесці рэвалюцыйную дзейнасць БСРГ у рэчышча мірнай стваральнай працы і такім чынам імкнуліся да супрацоўніцтва з “санацыяй”. Насамрэч справа заключалася ў ліхаманковым пошуку выхаду з уznікшай сітуацыі з найменшымі для ўсяго беларускага руху стратамі. Было ўжо вядома, што паўстанне ў Задній Беларусі не будзе падтрымана з БССР і непазбежна пацерпіць пажажэнне. Браніслаў Тарашкевіч у пагадненні з кіраўніцтвам КПЗБ паспешна “капаў” для сваёй партыі другую лінію акопаў у выглядзе гурткоў Таварыства беларускай школы (думаю, менавіта гэта стала сапраўднай прычынай выключэння Адама Станкевіча з праўлення ТБШ восенню 1926 г.) і адначасова шукаў шлях да збліжэння з быўшымі калегамі па БПК.

Разгон павятовага з’езду БСРГ у Стара-Бярозаве яскрава прадэманстраваў схільнасць палякаў да рашучых дзеянняў і немінучасць разгону Грамады. Як пісалі функцыянеры польскай паліцыі, наступствы разгону з’езду “выразліся ў нараджэнні пачуцця агульнабеларускай салідарнасці, якая праявілася ў пэўным збліжэнні лідараў беларускіх партыяў”³⁰. У “Сялянскай ніве” і “Беларускай крыніцы” былі надрукаваныя гнеўныя артыкулы. Паслы Грамады і БПК склалі маршалку Сойму інтэрпеляцыю. Відавочна менш стала на старонках грамадоўскіх газетаў лаянкі ў адрас БХД і БСС. У канцы 1926 г. адбыўся цэлы шэраг сустэречай грамадоўскіх паслоў і прадстаўнікоў БПК. Так, 11 снежня 1926 г. кс. Адам Станкевіч і Васіль Рагуля прысутнічалі на абедзе ў гонар пасла лейб-рыцэрскай партыі Вялікабрытаніі Артура Шэферда, які ладзіўся Б. Тарашкевічам³¹. Крыху раней, у лістападзе 1926 г., беларуская друкарня імя Францішка Скарыны, якая была ўласнасцю кс. А. Станкевіча, надрукавала другое выданне праграмы Грамады³².

²⁸ Bielarskaja Krywnica. 1926. № 42. S. 2.

²⁹ Bielarskaja Krywnica. 1926. № 35. S. 4-5.

³⁰ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2696.

³¹ Тамсама.

³² Бергман А. Слова пра Браніслава Тарашкевіча. Мінск, 1996. С. 87.

Гэты факт даволі яскрава адлюстроўвае сапраўдную сутнасць ста-
сункаў лідэраў абедзвюх партыяў. Неабходна таксама звярнуць увагу на
тое, што будучы выключаным амаль з усіх арганізацыяў, якія былі пад
уплывам БСРГ, Адам Станкевіч да самага канца заставаўся сябрам праў-
лення адной з самых важных грамадоўскіх інстытуцыяў – Беларускага
кааператывнага банку і нават штотысяц атрымоўваў 200 злотых³³ (кошт
выдання прыкладна аднаго нумару “Krypicy”). Гэтыя гроши можна раз-
глядаць як сваеасаблівую “плату за рызыку”, бо ксёндз Станкевіч выдат-
на ведаў, адкуль ідуць гэтыя гроши і быў гэтым незадаволены. Аднак ён
трymаўся кампрамісу з грамадоўцамі, мабыць, згаджаючыся з тэзісам
В.Рагулі, што гроши на беларускую справу можна браць нават у чорта.

Сёння надзвычай цяжка сцвярджаць, наколькі сур'ёзным магло б
быць пагадненне БСРГ і БХД, але перспектыва яго існавала. “Імкненне
БХД да незалежнасці беларусаў не можа выклікаць прынцыповых разы-
ходжанняў дзвюх арганізацыяў, паколькі вядома, што беларускія неза-
лежніцкія тэндэнцыі не чужыя некаторым кіраўнікам БСРГ і на гэтай
аснове яны маглі б дасягнуць пагадненне з кс. Станкевічам, тым больш
што яны знаёмыя і знаходяцца ў добрых асабістых стасунках”³⁴, – паве-
дамлялася ў камунікаце польскай паліцыі. Аднак, сціплыя крокі да згоды
аказаліся запозненымі.

У ноч з 14 на 15 студзеня 1927 г. паслы Грамады былі арыштаваныя.
Аднымі з першых, хто выступіў у іх абарону, былі сябры БПК. Ф.Ярэміч
і В.Рагуля выступілі ў Сойме з прамовамі. “Масавыя арышты. Арышты
паслоў. Зламаныя канстытуцыі”, – пісалі друкаваныя ворганы БХД і
БСС³⁵. Лейтматыў усіх выступленняў быў адноўкавы. Беларусы, неза-
лежна ад палітычных поглядаў, ацанілі разгром БСРГ як паход супраць
усяго беларускага руху³⁶. У красавіку Р.Ялбжыкоўскі забараніў ксяндзу
Станкевічу займацца палітычнай дзейнасцю. Крыху пазней адбыўся суд
над ксяндзом В.Гадлеўскім.

У заключэнні адзначым, што па-першае, паміж лідэрамі БСРГ і БХД
не існавала прынцыповых разыходжанняў адносна будучага сацыяльна-
эканамічнага развіцця беларускай нацыі. Яны скіляліся да тэзісу аб бяс-
класавасці беларускага народу і задавальняліся эканамічнай палітыкай,
што праводзілася ў БССР у 1920-х гг. Па-другое, палітычнае супрацьста-
яннне БСРГ з аднаго боку, і БХД з БСС з другога, тлумачылася ў першую
чаргу ідэалізацый лідэрамі Грамады БССР як “беларускага дому” і не-

³³ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2696.

³⁴ Тамсама.

³⁵ Сялянская Ніва. 1927. № 6. С. 1.

³⁶ Sprawy Narodowościami. 1927. № 1. S. 51.

прыняццем гэтага тэзісу хадэцкім і сельсаузайскімі правадырамі. Адам Станкевіч і ягоныя аднадумцы небеспадстаўна разглядалі ўзбуйненні БССР, беларусізацыю і НЭП як часовыя з'явы, арганізаваныя ўтым ліку і дзеля таго, каб падпарадковаць камуністам беларускі нацыянальны рух за межамі БССР.

Ліздры Грамады, карыстаючыся неабмежаванымі фінансавымі рэсурсамі, арганізацыйным апаратам КПЗБ і прапагандуючы поспехі нацыянальнага і эканамічнага будаўніцтва ў Савецкай Беларусі, павялі за сабой народ, чаго не маглі зрабіць хрысціянскія дэмакраты, якія абы'ектыўна не маглі разлічваць ні на адзін з вышэйпералічаных фактараў.

Адказ на пытанне, чым была ў такім выпадку Грамада, правакацыяй ГПУ³⁷ ці спробай нацыянал-камуністай арганізаваць народнае паўстанніе ў Заходній Беларусі³⁸ дадуць толькі новыя даследаванні. Аднак з пэўнасцю можна канстатаваць факт, што БСРГ была грандыёзным у гісторыі Беларусі масавым рухам, які варта разглядаць як важны этап у фармаванні беларускай нацыі.

Што тычыцца пазнейшай ацэнкі беларускімі хрысціянскімі дэмакратамі ролі Грамады ў беларускай гісторыі, то яна была даволі стрыманай, хаця лаянкі ў адрас грамадоўцаў не было ніколі. Так, у сваёй кнізе “Беларускі хрысціянскі рух” ксёндз Адам Станкевіч напісаў: “Была гэта, як потым выясняўлася, марксістская, дэмагогічная, збліжаная да камунізму, з’орентаваная на Саветы, беларуская арганізацыя... На народныя беларускія аднак справы з’яўртала яна ўвагі мала, а найбольш на справы сацыяльныя ў духу марксізму”³⁹. За дванаццаць пасляграмадоўскіх гадоў у хадэцкай прэсе толькі аднойчы з’яўлялася фраза аб тым, што “дзякуючы партыі БХД і яе воргану “Krynica” дзейнасць “Грамады” была параліжавана і многа душ было ўратавана ад матэр’ялізму і атэізму”⁴⁰. Гэтае выкарыстанне ўзята з тексту мемарыяла, які хадэцкія дэлегаты ў пачатку 1929 г. склалі папскаму нунцыю ў Варшаве ў спадзяванні апраўдацца перад абвінавачваннямі віленскага арцыбіскупа Р. Ялбжыкоўскага ўтым, што беларуская хадэція “дапускае памылкі камунізму і матэр’ялізму”.

Паколькі гэтая фраза была не больш чым спробай хоць неяк уціснуць беларускую палітычную дзейнасць у рэчышча касцельнай ідэалогіі і мела канкрэтны палітычны падтэкст, то наўрад ці яна адлюстроўвала сапраўдную пазіцыю лідэраў БХД. Больш рэальна яе высветліў артыкул, які з’яўляўся на старонках “Беларускай крыніцы” вясной 1931 г.

³⁷ Х.Х. Візвольны рух Білорусі // Скарыніч. № 5. Мн., 2002. С. 127-128.

³⁸ Аркуш А. Савецкая Рэспубліка была шанцам // Наша Ніва. 2005. № 1. С. 14.

³⁹ Stankiewič Ad. Bielaruski Chryścijanski Ruch. Vilnia, 1939. S. 187.

⁴⁰ Bielaruskaja Krynica. 1929. № 7. S. 2.

Аўтар, які схаваўся пад псевданімам *Вясковец*, сцвердзіў, што дзеяйнасць Грамады была шкодная найперш таму, што лідэры партыі звязаліся з камуністамі, і гэта дало палякам нагоду разагнаць Грамаду бо “няма як назваць беларусаў за тое, што яны беларусы”⁴¹.

Галоўную ж цытату пакінем без каментараў, адзначыўшы толькі, што ад яе ўжо павяяла легендай Беларускай сялянска-рабочніцкай Грамады, легендай, якая ўзнікне толькі праз некалькі дзесяцігоддзяў: “Дзеяйнасць “Грамады” была карыснай перадусім тым, што скрунула беларускі народ ад векавога сну. Трэба было бачыць той уздым духа і ту бадзёрасць у людзей, якія запісваліся ў “Грамаду”. Ім здавалася, што час нядолі кончыўся, а набліжаеца съветская пара адраджэння; усе былі захоплены радыкальнымі клячамі нацыянальнай і сацыяльнай свабоды; гэтае захапленыне абымала ня толькі маладых, але і старых – усе верылі, што вось–вось наступіць “нешта рашучае”; гэтае “нешта” пераменіць у адзін міг усе няшчасці і злыяды на съветлае бытаваныне... Рух “грамадаўскі” быў стыхійны, яго можна параўнаны з рухам вады, якая ў часе паводкі залівае ўсё; з рухам паветра, якое ў часе буры шуміць і ломіць дрэвы; з рухам сьнегу, які валіцца з гары ў даліну. Беларускі народ паказаў тады сваю стыхійнасць, гэтак блізкую да прыроды і разам з гэтым сваю натуру... Клячы “грамадаўскія” – гэта былі клячы беларускага народа ўзятыя не ў паасобных адзінках, але ў цэлай народнай масе, якая бывае падобнай да вады, сьнегу, буры, словам да масы, якая ляціць, сама ня ведаючы куды... І можна сказаць з цэлай пэўнасцю, што не правадыры зрадзілі “Грамаду”, але яе зрадзіла нутро беларускага народа. У “Грамадзе” адбіваліся, як у люстры, усе пажаданыні беларускага нутра, беларускай душы”⁴².

Дадатак

З дзённіка Пятра Сяўрука (1905-1929)⁴³

Ноябрь 1926 года. Понедэльник 15 [...]

Но жизнь можно сказать сдавила меня и я невольно восхищаюсь тем, что делается вокруг. Творить[ся] что-то изумительное, непонятное,

⁴¹ Bielaruskaja Krynicka. 1931. № 15. S. 1.

⁴² Тамсама.

⁴³ Беларускі філософ і паэт, грамадскі і культурны дзеяч са Скідзеля, які некаторы час узначаліў Гарадзенскую павятовую ўправу Таварыства беларускай школы. Пепрапісваўся з Антонам Луцкевічам, Ігнатам Дварчаніным, Зосікай Верас. Быў прыхільнікам канцэпцыі Льва Талстога непраціўлення злу сілай, шмат зрабіў для развіцця беларускага культурнага жыцця на Гарадзеншчыне (заўвага аўтара).

но что-то хорошее. Я не могу сочувствовать доктринаам “Грамады”, которые меня оттолкнули сразу, как только я прочитал их, но тем не менее самое движение связанное с “Грамадой” меня восхищает. Меня радует та солидарность, которая начинает родиться в народе в связи с организацией “Грамады”, и только неприятно действует служение тем доктринаам, которые выдвинуты “Грамадой” и которые являются чем-то наподобие церковных догматов о троице, о рае, о сотворении мира и т. п. в прекрасном христианском учении. Удивительно как же похоже требование доверия к социалистическим доктринаам на церковное требование слепым догматам церковной веры. Как здесь так и там настойчиво утверждают что вера в эти доктрины, догматы приведёт к спасению от существующего зла или от ада, но как здесь так и там не видят, что сильнее и вернее предполагаемого чуда спасает и освобождает людей то хорошее, что находится в основе их объединения согласия. Они не подозревают, что союз, единение, хорошие чувства друг к другу рвёт путы той неволи, в которой они находились, ибо их порабощали не землевладельцы и капиталисты, не короли и аристократы, но их невежество раздоров, несогласий и т. п. Следовательно, если началось объединение и согласие, то уже кончена неволя, но предполагая, что их кто-то неволит, они ещё ожидают “чуда”, ещё готовятся что-то делать, не делая того, что нужно. И это ожидание “чуда,” эта борьба за доктрины в своё время разъединит этих людей, которые теперь с таким энтузиазмом объединяются. И это опять поведёт их к неволи [...]

Пытannі да Андрэя Вашкевіча

Эдуард Мазько (Гародня): Як на фоне той ідyllі ва ўзаемаадносін Станкевіча і Грамады, якую Вы паказалі, ацаніць выключэнне ксяндза Адама Станкевіча ў студзені 1927 г. з Таварыства беларускай школы з абвінавачванням яго ў амаральнасці ды інш.? Адначасна з’явіўся заклік да беларускай грамадскасці байкатаваць яго асобу.

Таксама хачу запытацца пра “прыхільнасці” беларускіх друкароў з друкарні імя Ф.Скарыны. Вядома, што яны друкавалі нават расейскія газеты. Ці можна гэта разглядаць як праяву прыхільнасці да пазіцыі расейскай менышасці і яе арганізацый? Можа ўсё ж такі гэта была хутчэй праява прадпрымальніцтва, бо пазней друкарня начала друкаваць газету “Змаганне”. І апошняе. Наколькі адназначнай была рэакцыя Хрысціянской дэмакратыі на майскі пераварот Ю.Пілсудскага?

Захар Шыбека (Менск): Калі Грамада гэта “прыродная стыхія”, то чым была для беларускага руху Хрысціянская дэмакратыя?

Адказы Андрэя Вашкевіча

Адказ Эдуарду Мазько: Думаю, што Б.Тарашкевіч “працаваў” у двух накірунках. Ён падтрымліваў сувязі з КПЗБ і адначасна з БХД. Нельга забываць таксама пра ролю Антона Луцкевіча. Нагадаю, што Б. Тарашкевіча выключылі з ТБШ за знявагу Антона Луцкевіча. Нават палеміка паміж грамадоўцамі і “хадэкамі” адбывалася па ініцыятыве А.Луцкевіча (пра гэта пісаў Рагуля).

Што датычыць выдання ў віленскай друкарні імя Скарыны, то звяртаю ўвагу, што прэсу апанентаў (таго ж Паўлюкевіча) Адам Станкевіч не друкаваў ніколі. Газета “Змаганне” друкавалася па дамоўленасці з сям'ям “беларускім” з лідэраў гэтай партыі Дварчаніным, і гэта можна разглядзець як выключэнне. Ёсць звесткі (1938), што ў друкарні імя Скарыны працавалі нават сябры распушчанай КПЗБ.

Адносна рэакцыі БХД на травенскі пераварот... Толькі К.Гамулка ў сваёй кнізе сцвердзіла, што прэзыдыум БХД паслаў віншавальную тэлеграму Ю.Пілсудскаму. Даокументальных пацверджаняў мы не маем. Прэзыдыум партыі, фактывна, яшчэ не існаваў. Працэс арганізацыі БХД не быў закончаны. Вытрымкі з друку БХД сведчаць хутчэй пра адмоўную рэакцыю. Хоць матэрыйялы дэфензівы паведамляюць пра стрыманае стаўленне Станкевіча да травенскіх падзеяў. Ён быццам бы чакаў, чым гэты пераварот абернеца для беларусаў.

Адказ Захару Шыбеку: Калі Грамаду можна параўнаць са стыхіяй, то хадэццю – з цвярозым розумам беларускага руху. Калі б атрымалася спалучэнне стыхіі і розума... Але па аб'ектыўных прычынах гэтага не адбылося.

*Яўген Мірановіч (Беласток),
доктар габілітаваны,
кіраўнік кафедры беларускай культуры
Беластроцкага Універсітэту*

Барацьба санацыйных уладаў са спадчынай Грамады

Пасля разгрому Грамады беларуская праблема бачылася польскім уладам як лёгкая для вырашэння па прычыне адсутнасці арганізаваных структураў нацыянальнага руху і нізкага ўзроўню нацыянальнай свядомасці. Хаця пілсудчыкі ў першыя гады пасля прыходу да ўлады і адхрышчваліся ад палітыкі нацыянальнай асіміляцыі, але, па меншай меры, не збіраліся спрыяць развіццю беларускіх арганізацый. Тадэуш Галуўка, палітык санацыйнага лагеру, які лічыўся прыхільнікам ліберальнай палітыкі ў адносінах да нацыянальных меншасцяў, сапраўды падкрэсліваў патрэбу развіцця беларускай мовы, літаратуры, школьніцтва, народнага мастацтва, аднак у выступленні ў сейме ў 1927 г. назваў беларускія партыі асяродкамі антыпольскага нацыяналізму¹. Арганізаваныя структуры нацыянальнага руху, якія з'яўляліся натуральнымі фактарамі, спрыяўшымі развіццю нацыянальнай свядомасці, а такім фактарам, несумненна, была і Грамада, успрымаліся ўладамі як пагроза для польскай дзяржавы. Грамада мела реальны ўплыў на кшталтаванне палітычнай свядомасці беларусаў, а таму яе канфлікт з дзяржавай быў непазбежным, паколькі ўлады лічылі, што толькі яны павінны ўпłyваць на фармаванне свядомасці беларускага грамадства.

Сувязі кіраўнікоў Грамады з камуністычным рухам давалі ўладам падставу для расправы з усёй партыяй. Быў пастаўлены знак роўнасці паміж Грамадой і Камінтэрнам. У ацэнцы санацыйных уладаў мэты камуністаў з'яўляліся таксама і мэтамі Грамады². Гэтая тэза дамінавала ў даволі аўёмнай урадавай аналітычнай запісцы, прысвеченай БСРГ. Толькі на некаторых старонках узгадана, што апроч камуністычнага крыла, у гэтым руху існавала вельмі моцная нацыянальная фракцыя, якая імкнулася будаваць беларускую нацыянальную свядомасць, далёкую ад той

¹ Цыт. па: Paruch W. Od konsolidacji państweowej do konsolidacji narodowej. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1939). Lublin, 1997. S. 211.

² Lietuvos Centrinis Valstybes Archywas (далей: LCVA). Fondas (f.) 51, apyuras (ap.) 17, bylos (b.) 521, k. 1-3.

канцэпцыі сацыяльнага ладу, што прадстаўлялі камуністы³. Праблему Грамады ўлады разглядалі толькі як вынік умяшальніцтва знешняга фактару і дзяржаўнай здрады грамадзян беларускай нацыянальнасці. Затое яны зусім не ўлічвалі ўнутраных умоваў, спрыяўшых трываласці беларускага руху і спіхвалі яго на шлях радыкальной антыдзяржаўнай апазіцыі.

Пасля ліквідацыі Грамады засталіся людзі, якія шчыра ёй сіmpатызавалі, засталіся створаныя грамадоўцамі выдавецтвы, газеты, бібліятэкі, кааператывы. Гэта была спадчына партыі, і зліквідаваць яе судовымі працэсамі і зняволеннем у турмах аказалася немагчымым.

На пачатку 1927 г. улады дэманстравалі шмат рашучасці ў пошуках прычын да закрыцця асобных выданняў і канфіскацыі цэлых накладаў газетаў, некалі звязаных з Грамадой. Камісар ураду па Вільні, калі выдаваў у 1927 г. шматлікія загады аб канфіскацыі накладаў такіх газет, як “Беларуская Ніва”, “Наш Сцяг”, “Вольны Сцяг”, аргументаваў гэта tym, што выдаўцы акрэслівалі свае газеты як незалежніцкія, а значыцца, на думку камісара, самыя прызнавалі, што яны мелі антыдзяржаўныя характеристы і ў сувязі з tym іх канфіскацыя ў ці закрыццё ўяўлялася цалкам слушным⁴. Калі суд не зацвярджаў прызначанай камісарам канфіскацыі, той выдаваў дазвол на зварот накладу, аднак толькі праз два месяцы ад часу прыняцця пастановы, калі друкаваныя матэрыялы трацілі актуальнасць⁵.

Лёгкасць, з якой была ліквідавана партыя, якая налічвала болей ста тысяч сяброў, не выклікаючы пры tym значнай грамадскай рэакцыі, прывяла ўлады да пераканання, што для вырашэння ўсіх беларускіх пытанняў хопіц адміністрацыйных і паліцыйскіх метадаў. Урад цалкам адыйшоў ад палітыкі партнёрскага трактавання якога-небудзь беларускага асяродку, узяўшы на ўзбраенне патэрналістычны падыход, які палягаў на сістэме ўзнагародаў за лаяльнасць, а таксама пакаранняў, паводле арбітразальных ацэнак сітуацыі прадстаўнікамі ўлады. Улічваючы магчымасць беларускіх пратэстаў, на міжнародных форумах быў прыняты прынцып аргументацыі, што гэтыя пратэсты адлюстроўваюць пазіцыі толькі нязначнай колькасці маргіналаў, адарваных ад сапраўдных патрэбай і жаданняў беларускага насельніцтва ў Польшчы.

У 1929 г. улады прыступілі да рашучага наступлення на Таварыства беларускай школы, якое было наймацнейшай і найбольш уплывовай арганізацыяй, укінутаванай у часы Грамады. Пасля дэлегалізацыі партыі і арышту яе лідэраў амаль палова гурткоў ТБШ спыніла сваю дзейнасць⁶.

³ Тамсама. К. 13.

⁴ Тамсама. Ар. 1, б. 129, к. 333-339.

⁵ Тамсама. К. 344-347.

⁶ Дзяржаўны архіў Брестскай вобласці (ДАБВ). Ф. 1, вол. 9, адз. 3. 490, арк. 4-18.

На пачатку 1929 г. Таварыства пачало разбудоўваць свае структуры, што ў вініку мабілізавала ўлады да наступлення на іх. Часам прычынай да ліквідацыі мясцовых гурткоў была адсутнасць бухгалтарскіх кнігаў і абронтування выдаткаў у суме некалькіх злотых⁷. Напрыклад, слонімскі стараста на падставе фармальных недахопаў у дакументацыі зліквідаваў некалькі гурткоў. Аднак часцей улады знаходзілі ў шэрагах гурткоўцаў сапраўдных ці ўяўных камуністаў, што ўжо служыла апраўданнем для любых рэпрэсійных дзеянняў. Нясвіжскі стараста ў рапарце за ліпень 1930 г. пісаў, што камуністы апанавалі пажарную варту, самаўрады і ТБШ. Каля 80 камуністаў, на яго думку, дзеянічалі ў гуртках ТБШ Нясвіжскага павету, якія аб'ядноўвалі ўсяго 269 сяброў⁸. Гэтая інфармацыя была атрыманая ад канфідэнтаў паліцыі. Аднак у самым рапарце, што складаўся з 6 старонак, узгадваўся толькі адзін факт актыўнасці камуністаў на tym абшары – знойдзеная паліцыянтамі ў леснічоўцы брашура, змест якой быў прызнаны прапагандай камуністычных ідэяў. З увагі на ўсеагульную пагрозу камунізму стараста дамагаўся забароны ТБШ, якое займалася галоўным чынам зборам подпісаў ад бацькоў на адкрыццё беларускіх школаў. “Скамунізаваных” (на думку старасты) структураў пажарнай варты і мясцовых самаўрадаў ён, праўда, забараняць не працягнуўваў.

Шматлікія аналітычныя запіскі Палітычнага дэпартаменту МУС, якія датычылі дзейнасці КПЗБ, сведчаць пра тое, што ўрад меў даволі шырокую інфармацыю на тэму камуністычных уплываў у беларускім руху і адносінах паміж нацыянальнымі арганізацыямі і КПЗБ. У камуністычнай пропагандзе ўсе беларускія арганізацыі акрэсліваліся як “фашистычнае беларускіе”, “кулацкіе”, “буржуазныя”, “палонафільскіе”, а памяркоўныя дзеячы з ТБШ, як “нацыяналісты”, “сацыял-фашисты”, “агенты фашистычнай дыктатуры”⁹. Нягледзячы на гэта, улады пераследавалі “агентаў санацый” пад лозунгам змагання з камунізмам.

Моладзь з беларускай гімназіі ў Вільні, якая ўдзельнічала ў розных формах пратэсту падчас працэсу Грамады, па загаду ваяводы была выдалена са школы. Камендантам паліцыі ў месцах пражывання выключаных вучняў было прадпісаны ажыццяўляць за імі сталы нагляд. Чыталіся і перакладаліся паліцыяй на польскую мову лісты гэтих вучняў да сваіх бацькоў, прычым найперш шукалі там доказы ўдзелу ў грамадоўскім руху¹⁰. Кіраўнік Грамадска-палітычнага аддзелу Ваяводскага ўраду ў На-

⁷ Дзяржаўны архіў Гарадзенскай вобласці (ДАГВ). Ф. 551, воп. 1, адз.з. 1083, арк. 1.

⁸ Тамсама. Арк. 2.

⁹ LCVA. F. 51, ар. 17, b.123, к. 3.

¹⁰ ДАБВ. Ф. 1, воп. 9, адз. з. 1323, арк. 43-53.

ваградку ў лісце да беластоцкага, палескага і віленскага ваяводаў прасіў звярнуць асаблівую ўвагу на змест тэатральных прадстаўленняў, арганізаваных гімназічнай моладдзю, якая, на яго думку, пераняла тактыку Грамады. Паліцыя лічыла, што хоць гэтыя прадстаўленні, што ладзіліся ў вісковых хатах, навязвалі да царскіх часоў, у сапраўднасці інтэрпрэтавалі рэчаіснасць 1930 г. Таму наваградскі ваявода прапаноўваў сваім калегам-ваяводам забараніць, паводле прыкладу свайго ваяводства, беларускія тэатральныя прадстаўленні, у якіх маглі ўтрымлівацца антыдзяржаўныя акцэнты¹¹.

У верасні 1929 г. пружанскі стараста Р.Валеўскі накіраваў ліст да палескага ваяводы, у якім інфармаваў апошняга, што шэсць маладых людзей з яго павета выехалі ў Вільню, каб паступіць у беларускую гімназію. Усе яны былі выключаныя са школы за ўдзел у дэманстрацыі падчас працэсу супраць лідэраў Грамады. Стараста апесаўся, што захопленыя ўпывамі Грамады, яны маглі стаць носьбітамі беларускай ідэалогіі на абышы яго павету, таму прасіў ваяводу аб дазволе асаблівага нагляду над імі¹².

Беластоцкі ваявода ў сітуацыйнай справа здачы 1929 г. называў “грамадоўцамі” ўсіх беларускіх дзеячаў, а асабліва актыўістаў ТБШ. Іх дзеянасць, якая палягала на спробах стварэння беларускіх школаў і адкрыцця непажаданых войтаў і ўраднікаў, характарызаваў як злачынную¹³.

Віленскі ваявода Людовік Бацянскі сваю пастанову аб забароне ТБШ ад 22 студзеня 1937 г. аргументаваў тым, што гэтая арганізацыя пераняла ўсе структуры Грамады пасля яе дэлегалізацыі і пад лозунгам культурна-асветніцкай дзеянасці праводзіла антыдзяржаўную дзеянасць у форме распальвання нацыянальных антаганізмаў. Доказам было тое, што ў 1928 – 1929 г. былі асуджаныя польскімі судамі кіраунікі ТБШ – Браніслаў Тарашкевіч і Сымон Рак-Міхайліўскі¹⁴.

У лістападзе 1936 г. гарадзенскі стараста Ян Дражаньскі выслаў камендантам паліцыйскіх пастарункаў ліст з прадпісаннем сабраць інфармацыю пра ўсіх быльых сяброў Грамады¹⁵. Праз дзесяць гадоў пасля ліквідацыі партыі ўлады разглядалі яе быльых сяброў як патэнцыйных ворагаў. Стараста патрабаваў збору інфармацыі пра іх дзеянасць да і пасля 1927 г. У 1936 г. ужо існавала магчымасць пакарання тых асобаў, адносна якіх не было праўных падстаў да пераследу судовымі шляхам.

У канцы 1930-х гадоў улады рапушча абрали курс на нацыянальную асіміляцыю беларускага насельніцтва. Галоўным крытэрыем ацэнкі ўдзе-

¹¹ Тамсама. Арк. 20. Ліст кірауніка з 12.02.1930 г.

¹² Тамсама. Ф. 1, вол. 9, адз. з. 462, арк. 68.

¹³ Тамсама. Ф. 1, вол. 9, адз. з. 639, арк. 236.

¹⁴ Тамсама. Ф. 1, вол. 9, адз. з. 1306, арк. 9-96.

¹⁵ Тамсама. Ф. 24, вол. 1, адз. з. 157, арк. 57.

лу пэўнай асобы ў беларускім нацыянальным жыцці з'яўляўся факт яе прыналежнасці да Грамады. У лютым 1937 г. судом Беластока быў зарэгістраваны кааператыв пад назвай Згуртаванне працаўнікоў беларускага тэатру “Полымя”. Калі паліцыя сабрала інфармацыю пра заснавальнікаў кааператыву Канстанціна Сідаровіча і Васіля Лукашыка, дык было прызнана, што, як быўшы сябры Грамады, яны ўяўляюць небяспеку для дзяржавы. Кіраўнік Грамадска-палітычнага аддзелу ваяводства ў Беластоку выдаў загад старастам, каб яны не давалі дазволу на дзеянасць такога кшталту¹⁶. Такім чынам было забаронена ажыццяўленне статуснай дзеянасці легальная існуючай гаспадарчай арганізацыі.

Асабліва рашуча ўлады расправіліся з бібліятэкамі і чытальнямі, калісці закладзенымі дзеячамі Грамады, а пасля падлеглымі ТБШ. Пасля ліквідацыі ТБШ гэтыя бібліятэкі фармальна не мелі ўладальnika. У сувязі з гэтым некалькі старастаў у Палескім ваяводстве высунулі ініцыятыву, каб польскія кніжкі з тых бібліятэк перадаць Польскай мацежы школьнай, а астатнія (найперш беларускія) знішчыць “як шкодныя на гэтай тэрыторыі”¹⁷. Ад імя ваяводы ім адказаў кіраўнік Грамадска-палітычнага аддзелу К. Ралевіч. У лісце пад грыфам “сакрэтна” ён рэкамендаваў “знішчыць праз спаленне”¹⁸. Напэўна гэты ўраднік усё ж разумеў, што падпісаў пастанову, якая кампраметавала дзяржаўную ўладу, таму загадаў мясцовым ураднікам вярнуць яму азначаны ліст з загадам спалення беларускіх бібліятэк адразу пасля яго прачытання.

Пераклад з польскай мовы Сяргея Токуя

Пытанні да Яўгена Мірановіча

Валянцін Мазец (Менск): Калі погляды Грамады і БХД прынцыпова не розніліся, як Вы паказалі, то, што перашкаджала іх збліжэнню? Што развязло іх пазней у розных бакі?

З Вашага выступу можна зрабіць высьнову, што любая культурніцкая дзеянасць з'яўляецца, фактычна, палітычнай. Ці правільна я Вас зразумеў?

Арсень Ліс (Менск): Ви казалі пра Таварыства беларускай школы як пра пераемніка Грамады, а Тарашкевіч яго характарызаваў, як “дру-

¹⁶ Тамсама. Ф. 1, вол. 9, адз. з. 1306, арк. 1-15.

¹⁷ Тамсама. Ф. 1, вол. 10, адз. з. 1292, арк. 24. Ліст Пружанскага старасты Г. Збераньскага да палескага ваяводы з 04.04.1938 г.

¹⁸ Тамсама. Арк. 25. Ліст ад 13.04.1938 г.

гую лінію акопаў”. Ці не сустракалі Вы згадак, што ў перыяд Грамады Таварыства беларускай школы змяніла свой Статут і ўвяла ў яго пала-жэнне пра дзейнасць Таварыства на ўсёй тэрыторыі Заходній Беларусі і нават на этнічных польскіх землях?

Захар Шыбека (Менск): Мяне цікавіць, ці не была Грамада права-кацый з боку польскіх спецслужбай? Методыка зразумела: стварыць арганізацыю, выявіць яе прыхільнікаў, каб потым адным ударам усё знішчыць.

Эдуард Мазыко (Гародня): Ці баяліся польскія ўлады беларускага руху?

Алесь Смалянчук (Гародня): Ці можна казаць пра змаганне супраць спадчыны Грамады з боку савецкіх уладаў напрыканцы 20-х гг.? І яшчэ адно. Вы развялі паніці асіміляцыі нацыянальнай і асіміляцыі дзяржаўнай. А якая розніца паміж імі, калі палітыка асіміляцыі адбываеца ва ўмовах польскай нацыянальнай дзяржавы?

Адказы Яўгена Мірановіча

Адказ Валянціну Мазцу: Да 30-х гг. культурніцкая дзейнасць такой і заставалася. Яна не лічылася антыдзяржаўнай. А ў 1937 г. з'явілася пастанова наваградскага ваяводы пра ліквідацыю ўсіх беларускіх каапера-тываў. Фактычна, быў узяты курс на знішчэнне ўсіх арганізацый, у т.л. нават танцавальных калектываў. Асаблівым прыкладам можна лічыць акцыю кіраўнікоў беларускіх нацыянал-сацыялістаў Акінчыца і Казлоў-скага, якія прапанавалі ўладам узамен за іх падтрымку змаганне супраць беларускіх камуністаў і незалежнікаў. Але тыя адмовіліся, заявіўшы, што і “вы будзеце развіваць беларускі рух”.

Адказ Арсену Лісу: Была пастанова кіраўніцтва ТБШ пашыраць сваю дзейнасць там, дзе існуоць структуры Грамады. У 1926 г. арганізацыі Грамады з'явіліся нават там, дзе не было беларусаў, а менавіта, у заходній частцы Беластоцкага павету. Таксама яны з'яўляюцца сярод беларусаў-каталікоў Сакольшчыны. Пазней іх ужо не было. Але най-больш цікавая сітуацыя склалася на Палессі. Тут структуры ТБШ доўгі час не існавала, але ў 1926 г. польскія ўлады зліквідавалі ўкраінскія асвет-ныя арганізацыі як камуністычныя. І ТБШ адразу пачала ў тых мясцовас-цях ствараць сваю структуру. Менавіта на Палессі яны аказаліся най-больш трывалай спадчынай Грамады, якая праіснавала да 30-х гг.

Адказ Захару Шыбеку: Няма ніякіх слядоў, што да стварэння Гра-мады прычыніліся польскія спецслужбы. Напэўна можна сцвярджаць, што Грамаду польскія ўлады не стваралі.

Адказ Эдуарду Мазыко: Польскія ўлады баяліся беларускага руху толькі як часткі “савецкага фактара”. У 20-я гг. яны часцей яго проста ігнаравалі як палітычную сілу. Былі пэўныя, што гэты рух будзе няцяжка знішчыць пры ўмове адсутнасці ягонай падтрымкі звонку. У 30-я гг. раздаваліся асобныя галасы з лагера санацыі, якія крытыковалі ігнараванне ўладамі “беларускага пытання”. Але ўсе яны належалі да кансерватыўнай часткі санацыі, якая амаль не мела ўплыву на рэальную палітыку. Напрыклад, вельмі адмоўна гэтую палітыку ацэньвалі Леан Васілеўскі і Юзаф Цат-Машкевіч. Апошні сцвярджаў, што гэта гібельная палітыка, бо ў выніку яе палякі ў Заходній Беларусі не маюць нікіх партнёраў. Гэта былі рэдкія галасы сярод польскіх палітыкаў.

Адказ Алесю Смаленчуку: Калі прасачыць лёсы лідэраў Грамады, пасля таго як яны выйшлі з польскіх турмаў і перасяліліся ў БССР, адказ будзе адназначны: Так. Савецкія ўлады змагаліся супраць спадчыны Грамады. У 1938 г. усе дзеячы Грамады былі рэпрэсаваныя. Цікавы прыклад з І.Дварчаніным. У 1937 г. віленскі прокурор распачаў пошуку Дварчаніна як савецкага шпіёна. У 1938 г. гэты загад быў паўтораны. А Дварчанін ужо некалькі месяцаў таму быў расстралены ў СССР як польскі шпіён.

Дзяржаўная асіміляцыя грунтуеца на лаяльнасці грамадзянаў да дзяржавы. Пры гэтым дзяржаўныя органы не звяртаюць асаблівай увагі на этнічную прыналежнасць гэтых грамадзянаў. У перыяд 1926 – 1929 гг. такая палітыка праводзілася ў дачыненні да ўсіх нацыянальных меншасцяў Польшчы. У 30-я г. пачаўся адыход ад гэтай палітыкі, які значна прыспешыўся пасля смерці Ю.Пілсудскага. Асабліва “даставалася” беларусам, якія, паводле Рамана Дмоўскага, былі “найгоршымі гатункамі палякаў”. Іх трэба было прывесці да “нормы”, што і рабілі дзяржаўныя чыноўнікі.

Сяргей Токъ (Гародня)
кандыдат гіст. науку,
дацэнт ГрДУ

Дзейнасць гурткоў БСРГ у Берштаўскай гміне Гарадзенскага павету

У сваім выступленні я паспрабую асвятліць дзейнасць гурткоў БСРГ на прыкладзе канкрэтнага мікрарэгіёну – Берштаўской гміны Гарадзенскага павету. Гэтая гміна ў міжваенны перыяд знаходзілася ў паўночна-ўсходній частцы Беластоцкага ваяводства, а большасць насельніцтва складалі беларусы праваслаўнага веравызнання. На пачатку 1920-х гадоў тут разгарнуўся даволі моцны ўзброены партызанская рух супраць польскай улады, а на парламенцкіх выбарах 1922 г. у мясцовых выбарчых участках упэўненую перамогу атрымаў Блок нацыянальных меншасцяў, у які ўваходзілі і беларускія нацыянальныя дзеячы. Такім чынам, насельніцтва Берштаўской гміны дастаткова актыўна падтрымлівала беларускі рух і часта выказвала сваю незадаволенасць палітыкай польскіх уладаў. Невыпадкова, што і ўтварэнне Беларускай сялянска-работніцкай Грамады знайшло водгук сярод мясцовых сялян.

Масавае ўзнікненне на Гарадзеншчыне гурткоў Грамады пачалося летам 1926 г. У Берштаўской гміне гэты працэс распачаўся на пачатку восені. 2 верасня быў утвораны гурток БСРГ у Берштах. У яго склад запісаліся каля 50 вяскоўцаў. Старшынёй быў абраны былы настаўнік Мікалай Касцевіч, сакратаром – Язэп Васілевіч, скарбнікам – Іван Даніловіч¹. 15 верасня таго ж месяца адбыўся сход берштаўскага гуртка, на якім выступіла ў якасці прадстаўніка павятовай арганізацыі актыўістка Грамады з мястэчка Парэччы Марыя Саволік. Яе прамова перад сабраўшыміся сялянамі, як можна меркаваць з паліцыйскага данясення, была насычаная лева-радыкальнай рыторыкай, заклікам мацаваць саюз працоўных масаў супраць памешчыкаў і буржуазіі. Разам з тым, Саволік таксама заклікала мясцовую люднасць актыўней выпісваць беларускія газеты і часопісы. Прысутныя на сходзе сяляне абралі дэпутатаў на павятовы сход БСРГ у Гародні – Мікалая Касцевіча і Максіма Шаставіцкага.

¹ Дзяржаўны архіў Гарадзенскай вобласці (далей ДАГВ). Ф. 38, вол. 1, адз. з. 19, арк. 181 адв.

Берштаўскі паліцэйскі камендант Ал. Сламчынскі ў спрэваздачы за верасень адзначаў: “Беларускае насельніцтва… настроенае да польскай дзяржавы і ўладаў варожа. Яго сталым намерам з’яўляецца аддзяленне ад Польшчы і здабыццё ці аднаўленне незалежнасці Беларусі”². А ў спрэваздачы за каstryчнік 1926 г. камендант ужо біў трывогу, што варожы настрой сярод беларусаў увесь час узмациняеца. У тым месяцы на абшарах Берштаўскай гміны існавалі ўжо шэсць гурткоў БСРГ – у вёсках Бершты, Сухары, Шкленск, Шчанец, Навасёлкі, Замасцяны. Камендант так ацэньваў першы вынік іх дзеянасці: “Беларуская люднасць на абшары тутгэйшага пастарунка за пасрэдніцтвам новаўтвораных гурткоў усвядоміла значэнне захавання сваёй мовы. Зараз складае дэкларацыі на ўтварэнне ў мясцовасцях з беларускай люднасцю беларускіх школ”³. У гэтай жа спрэваздачы таксама адзначалася, што сябры гурткоў актыўна праводзяць арганізацыйную працу і заахвочваюць мясцовых сялян запісвацца да іх складу, “папярэджваючы, што толькі моцная арганізацыя дапаможа здабыць незалежнасць ці аўтаномію”⁴.

У каstryчніку 1926 г. у Берштаўскай гміне былі яшчэ заснаваныя гурткі ў вёсках Матылі і Якубавічы, а агульная колькасць сяброў БСРГ на тутгэйшым абшары дасягнула 309 чалавек. Мясцовая паліцыя знаходзілася ў стане пэўнай разгубленасці. Яе спробы завербаваць сярод грамадоўцаў канфідэнтаў напачатку скончыліся няўдачай. Пра гэта сведчыў ліст павятовага каменданта паліцыі, дасланы 22 снежня 1926 г. да кіраўніка Берштаўскага пастарунку: “…Чаму камендант пастарунку не паведаміў, што гмінны камітэт выслаў пратэст на імя Маршалка Пілсудскага і Міністра ўнутраных спраў супраць уціску арганізацыі праз адміністрацыйныя ўлады. Гэты пратэст падпісалі 100 чалавек. Належыць зараз жа падаць імя ініцыятара, а таксама паведаміць імёны тых, хто гэты пратэст падпісаў”. На гэты запыт кіраўнік Берштаўскага пастарунку Ал. Сламчынскі адказваў так: “Пасля ўтварэння ў вёсцы Бершты гуртка Бел. Сял. Раб. Грамады антыпольская дзейнасць яго ахапіла ўсю вёску, паколькі яна населеная выключна беларусамі, настроенымі як да дзяржавы, так і да ўладаў вельмі варожа, і гэтым самым вельмі моцна падарвала давер люднасці да тут пастарунку, які праз гэта страціў пакуль усялякі контакт нават з асобамі раней даверанымі, а зараз разагітаванымі праз камітэт… Пастарунак не быў у стане здабыць канкрэтных дадзеных, што да збірання подпісаў і асобаў, якія маглі іх падпісаць”⁵. Трэба адзначыць, што пошук тайных інфарматараў сярод мясцовага насельніцтва стаў даволі

² Тамсама. Арк. 183 адв.

³ Тамсама. Арк. 201.

⁴ Тамсама. Арк. 210.

⁵ Тамсама. Арк. 261.

складаным заданнем для паліцыі. Пераемнік каменданта Сламчынскага Лінднэр сцвярджаў: “Асобаў у якасці канфідэнтаў апрач ураднікаў на абшары пастарунку няма, а гэта са страху перад помстай з боку варожай люднасці, бо былі выпадкі забойства канфідэнтаў і іх сваякоў, а таксама збіцця іх да непрытомнасці”⁶.

14 лістапада 1926 г. адбыўся ваяводскі з’езд дэпутатаў БСРГ у Беластоку. У яго рабоце прынялі ўдзел таксама прадстаўнікі Берштаўскай гміны Мікалай Касцевіч з Берштаў, Уладзімір Гардзей са Шкленска і Мацей Варабей з Якубавіча⁷. А 26 снежня 1926 г. кіраўнікі ўсіх гурткоў гміны сабраліся ў Берштах у хаце Мікалая Касцевіча і абрали гмінны камітэт БСРГ. Яго старшынёй стаў Максім Шаставіцкі, сакратаром – Мікалай Касцевіч, скарбнікам – Аляксандар Гіль.

Максіму Шаставіцкаму было на той час 26 гадоў. Як адзначаў каменданта паліцыі, аднавяскоўцы лічылі яго ідэйным і моцным духам чалавекам. Ён быў удзельнікам беларуска-літоўскай партызанкі, пасля яе паражэння падаўся ў Літву, а пазней спрабаваў перабраца ў БССР, але быў затрыманы пры перасячэнні дзяржаўной мяжы. На судовым працэсе супраць партызанаў у Гародні ў траўні 1925 г. атрымаў 2 гады турмы. У чэрвені 1926 г. Шаставіцкі вярнуўся з турмы ў родную вёску. За ім адразу быў устаноўлены паліцэйскі нагляд.

Каменданта пастарунка паведамляў у Гародні: “Як высветлена, вышэйназваны праз некалькі дзён пасля свайго прыбыцця атрымаў беларускую газету “Народная справа”, а пазней яшчэ выпісаў гумарыстычны часопіс “Маланка”. Гэтыя выданні Шаставіцкі раздае мясцовому насељніцтву, заахвочваючы да выпіскі толькі беларускіх выданняў. З паводзінаў яго відаць, што хоча ці залежыць яму на з’яднанні мясцовага насељніцтва, каб у будучыні мець поле для дзеянасці. У свой час у мясцовай школе яе кіраўніком былі наладжаныя аматарскія прадстаўленні на польскай мове. Як даведаўся ў вышэйназваны, то быў вельмі незадаволены, што беларуская моладзь бярэ ўдзел у польскіх штучках і загітаваў яе, каб не брала ў іх удзелу, а толькі ў беларускіх”⁸. У наступнай справаўздачы паліцэйскі каменданта паведамляў: “Максім Шаставіцкі правозіць найперш агітацыю за найшырэйшую і наймацнейшую зарганізованне (гуртка БСРГ – С.Т.), на маўлюючы мясцовую беларускую люднасць запісвацца ў яе сябры. Апрач таго агітуе за беларускае школьніцтва і наогул імкненца (...)* запэўніваючы, што незалежнасць Беларусі будзе здабыта”⁹.

⁶ ДАГВ. Ф. 38, воп. 1, адз. з. 23, арк. 1 адв.

⁷ ДАГВ. Ф. 38, воп. 1, адз. з. 19, арк. 250.

⁸ ДАГВ. Ф. 38, воп. 1, адз. з. 19, арк. 128.

* непразборліва.

⁹ ДАГВ. Ф. 38, воп. 1, адз. з. 19, арк. 215.

Але, напэўна, рэальным кіраўніком і арганізатарам гуртка БСРГ і ўсёй беларускай справы з'яўляўся былы настаўнік Мікалай Касцевіч. У 1926 г. яму было 30 гадоў. Касцевіч да вайны скончыў Свіслацкую настаўніцкую семінарыю. У часе вайны служыў у царскім войску афіцэрам. Вярнуўся ў Бершты ў 1922 г. Спрабаваў паступіць на працу настаўнікам, але атрымаў адмову ад уладаў. У 1924 г. зрабіў спробу паступіць на беларускія настаўніцкія курсы, але зноў атрымаў адмову. Паліцэйскі камендант пісаў: “Пасля прыняцця закону аб беларускім школьніцтве агітаваў мясцове насельніцтва, каб дамагалася беларускай школы, спадзяваючыся, што з яе ўтварэннем стане настаўнікам”¹⁰.

Цікавым з'яўляецца той факт, што сціслыя контакты з грамадоўцамі падтрымліваў і настаўнік Берштаўской дзяржараўнай школы Эдвард Боднар, які сам быў палякам. Камендант паліцыі нават абвінавачваў яго ў імкненні вылучыцца ў сейм ад мясцовага насельніцтва. Магчыма, што так яно і было. У выніку Боднара перавялі з Берштаў у вёску Парэччы – цэнтр суседняй гміны, якая складалася амаль цалкам з каталіцкага насельніцтва, больш лаяльнага да ўрада. Пазней гэты настаўнік стаў ужо актыўістам праўрадавых арганізацый. З вядомых нам матэрыялаў незразумела, ці ён шчыра спачуваў беларускаму руху, ці выконваў заданне дэфензіўны.

У студзені 1927 г. супраць БСРГ ўладамі былі распачатыя рэпресіі, а яе кіраўнікі абвінавачаны ў антыдзяржараўнай дзеянасці. Працэс ліквідацыі структураў Грамады на тэрыторыі Берштаўской гміны прайшоў адносна спакойна. Паліцыя правяла 14 вобыскаў у хатах найбольш актыўных беларускіх дзеячоў, але яны не далі ніякіх вынікаў за выключэннем таго, што ў Мікалая Касцевіча быў знайдзены адзін французскі набой.

Камендант берштаўской паліцыі адзначыў у справаў задачы за люты 1927 г.: “Пасля апошняй ліквідацыі ўдалося заўважыць, што дзеянасць у тых арганізацыях зневажне як бы занікла [...] да гэтага часу выпадкаў выступлення іх сяброў не адзначана. Аднак, як відаць, далейшая праца ў назных арганізацыях праводзіцца, але больш скрытна, чым раней”¹¹. Доказам скрытнай працы БСДГ камендант лічыў тое, што старшыня гміннага камітэту М.Касцевіч звярнуўся да яго з просьбай дазволіць сход, але атрымаў адмову. Тым не менш, грамадоўцы збіраліся па хатах па дзве-тры асобы і абмяркоўвалі справы, спадзяючыся, што ў хуткім часе цалкам адновяць сваю дзеянасць. Паліцыя таксама адзначала “пэўную незадаволенасць” сярод беларускага насельніцтва ў сувязі з ліквідацыяй гурткоў Грамады. Не змянілася ў лепшы бок пасля забароны Грамады і стаўленне беларусаў да польскай улады: “Беларускае насельніцтва прагне ўтва-

¹⁰ Тамсама. Арк. 208.

¹¹ ДАГВ. Ф. 38, воп. 1, адз. з. 22, арк. 37 адв.

рэння ў іх мясцовасцях беларускіх школ і захавання сваіх звычаяў і мовы. Да польскасці не схільнае і стараеца трymацца ад яе як найдалей”¹².

Як сведчаць архіўныя матэрыялы, на працягу некалькіх наступных гадоў былыя грамадоўцы заставаліся актыўнымі дзеячамі беларускага нацыянальнага руху на абшары Берштаўской гміны.

Пытанні да Сяргея Токця

Эдуард Мазько (Гародня): Што Вы маецце на ўвазе, калі гаворыце, што паланафільскія арганізацыі з’яўляліся “псеўдабеларускімі”? Што наогул значыць тэрмін “псеўдабеларускасць”?

Андрэй Чарнякевіч (Гародня): Наколькі Берштаўскую гміну можна лічыць тыповай і праецираваць мадэль паводзінаў яе жыхароў на тэрыторыю ўсёй Заходняй Беларусі? І наколькі карта распаўсюджвання грамадаўскіх арганізацыяў супадала з картай этнічнага размеркавання насельніцтва?

Алесь Пашкевіч (Менск): Вы казалі, што грамадаўскі рух ахапіў практычна ўсю праваслаўную частку Берштаўской гміны. А якім было становішча ў каталіцкай частцы гміны? Ці спрабавалі сябры БСРГ там пашырыць свае ўплывы?

Іна Соркіна (Гародня): Ці спрабавалі Вы паглядзець на праблему Грамады скрозь прызму вусных успамінаў? Што сёння згадваюць людзі? Таксама мяне цікавіць, ці можна казаць пра местачковы грамадаўскі рух, пра ягоныя асаблівасці і тэндэнцыі?

Ірына Мацяш (Кіеў): Вы заўважылі, што паведамленне пра закрыццё Грамады было напісана на расейскай мове. Як Вы лічыце, ці з’яўляецца веданне роднай мовы і культуры неабходнай умовай развіцця нацыянальнага руху?

Уладзімір Калаткоў (Менск): Ці ёсьць прыклады па Берштаўской гміне культурных акций Грамады акрамя школьнай справы? Ці там пे-раважала палітычная дзеянасць?

Адазы Сяргея Токця

Адказ Эдуарду Мазько: Існавалі таксама лакальныя гурткі палана-філаў. Як мне здаецца, грамадоўцы цалкам слушна абвінавачвалі іх у данасіцельстве. Але такіх гурткоў было мала.

Адказ Андрэю Чарнякевічу: Напэўна, што Берштаўская гміна не была зусім тыповай. Яна знаходзілася на літоўскай мяжы, і ў 1922 – 1923 г. там актыўна дзейнічалі літоўскія і беларускія партызаны, якія кіраваліся

¹² Таксама.

з Літвы. Аднак не думаю, што яна вельмі моцна адыходзіла ад пэўнай “беларускай нормы”.

Што датычыць пытання наконт супадзення карты этнічнасці з тэрыторый дзеяния Грамады, то калі разумець пад этнічнасцю мову, культуру і менталітэт, гэтыя карты не супадаюць.

Адказ Алесю Пашкевічу: У каталіцкай частцы гміны, жыхары якой размаўлялі па-беларуску, але лічылі сябе палякамі, беларускіх арганізацый не было. Затое была спроба стварыць у адной з вёсак лакальны гурток Беларускага Інстытута гаспадаркі і культуры. Спраба не ўдалася.

Адказ Іне Соркінай: Спецыфіку mestачковага грамадоўства можна знайсці ў тых мястэчках, дзе былі даволі вялікія групы жыхароў з беларускай ідэнтычнасцю. Тым больш, іх культурны ўзровень звычайна моцна адрозніваўся ад вясковага. Напрыклад, сябры Скідальскага гуртка ТБШ спалучалі нацыянальную ідэю з філасофіяй негвалтоўных дзеянняў Льва Талстога. Пры гэтым яны дыстанцыраваліся ад грамадаўскай арганізацыі, сябры якой у прынцыпе не адмаўляліся ад гвалтоўных дзеянняў. У вусных успамінах жыхароў Скідальшчыны захавалася толькі адна рыса жыцця гуртка ТБШ, а менавіта тое, што яны не елі мяса. Вусныя ўспаміны трэба выкарыстоўваць асцярожна. Яны вельмі карысныя пры праверцы нейкіх фактаў, але мысленне вяскоўцаў вельмі канкрэтнае, а калі нешта выходзіць за межы гэтай канкрэтнікі, то ператвараецца ў міф і становіцца ірацыяльным.

Адказ Ірыне Мацяш: Лічу, што ў тия часы і ў тых абставінах веданне роднай мовы або імкненне да гэтага ведання было харектэрнай рысай нацыянальнага руху. Тия грамадоўцы, што на расейскай мове напісалі аўвестку пра ліквідацыю гуртка ТБШ, безумоўна, размаўлялі паміж сабой на беларускай мове. Але не ведалі яе літаратурнага варыянту і не ўмелі на ёй пісаць. Сапраўдны свядомы беларус павінен быў хаця б вучыцца. Калі чалавека не цікавіла пісьмовая беларуская мова, то гэта сведчыла пра ягоную абыякавасць да нацыянальнага руху і адсутнасць беларускай ідэнтычнасці.

Адказ Уладзіміру Калаткову: Ёсьць прыклады культурна-асветніцкай дзеянасці ў Берштаяўскай гміне. У прыватнасці, ужо згаданы войт Мікалай Касцевіч, паводле мясцовага карэспандэнта грамадаўскай газеты, у 1928 г. паставіў у гміне 28 спектакляў на беларускай мове. Лічба фантастычная! Тым больш, што гэта рабілася без гуртка ТБШ. (Войт адмовіўся яго ствараць, спаслаўшыся на палітычныя аспекты гэтая спраўы) Больш того, калі ў чэрвені 1928 г. у Бершты прыехалі павятовы стараста Пецюковіч і дэпутат сейма Казімір Вашкевіч, то з нагоды завяршэння кравецкіх курсаў М.Касцевіч прывёў гасцей у школу, дзе моладзь адыграла ім п'есу па твору Я.Купалы “Раскіданае гняздо”.

Андрэй Чарнякевіч (Гародня)
канадыдат гіст. навук, дацэнт ГрДУ

Беларускія паланафілы і Грамада. 1925 – пачатак 1927 г.*

Аналізуючы феномен Беларускай сялянска-работніцкай Грамады, варта звярнуць увагу і на тыя беларускія нацыянальныя асяродкі, якія былі ў ценю грамадоўскага руху: беларускіх эсэраў, прадстаўнікоў ураду БНР і паланафілаў. Яны ў новых умовах аказаліся амаль поўнасцю адсунутымі на маргінэ палітычнага жыцця. Розніца заключалася бадай толькі ў tym, што як БНР-аўская рыторыка, так і эсэраўская ідэалогія былі для БСРГ своеасаблівай гістарычнай спадчынай, тады як паланафілы спрабавалі адыгрываць ролю супрацьлеглага палітычнага полюса, алтэрнатывнага не толькі ўласна Грамадзе, але і ўсім іншым беларускім партыям наогул, ролю, якая, і гэта варта адзначыць адразу, не знаходзіла свайго пацверджання ў рэальных упłyвах паланафільскіх арганізацый на беларуское грамадства.

Некаторыя з беларускіх дзеячаў з цягам часу змянялі свае адносіны да супрацоўніцтва з польскімі ўладамі. Напрыклад, уперыяд польска-савецкай вайны 1919 – 1920 г. да паланафілаў зацічваліся Антон Луцкевіч, Аркадзь Смоліч, Кузьма Цярэшчанка, Язэп Лёсік, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Аляксандр Уласаў, Браніслаў Тарашкевіч, Вацлаў Іваноўскі ды іншыя беларускія дзеячы, якія спадзяваліся на падтрымку беларускай справы з боку Ю.Пілсудскага, аднак пазней расчарараваліся, як у асobe кіраўніка польскай дзяржавы, гэтак і ў самой польскай арыентацыі. Асобна ад іх стаіць кола дзеячаў, якія адкрыта дэкларавалі сваю лаяльнасць да польскай дзяржаўнасці: Казімір Цвірка-Гадыщкі, Павел Аляксюк, А.Янсан, Раман Скірмунт, Макар Касцевіч, Арсен Паўлюкевіч, Яўген Ладноў, Яўген Міткевіч, Лявон Дубейкаўскі, Рамуальд Зямкевіч, Станіслаў Булак-Балаховіч, бацька і сын Адамовічы, Аляксандр Аршун, Тодар Вернікоўскі, Франц Умястоўскі, Язэп Мамонька, Феліцыян Цяўлоўскі, Янка Шурпа, Міхаіл Ханевіч (больш вядомы як Гурын-Мара佐ўскі). Пры гэтым палітычныя погляды амаль кожнага з пералічаных цягам часу маглі кардынальна змяніцца, як гэта сталася, напрыклад, з В.Адамовічам-сынам, які пасля ад'езду ў Гданьск у сярэдзіне 1920-х гадоў з паланафіла ператварыўся ў амаль адкрытага праціўніка польскай ула-

* Аўтар выказвае падзяку А.Пашкевічу за прадастаўленыя ў карыстанне дакументы, без якіх артыкул быў бы значна бяднешы.

ды, ці з Я.Мамонькам, што прайшоў дакладна адваротны шлях – ад не-прымірымага беларускага эсера на пачатку 1920-х гадоў да дэклараўвана-га прыхільніка “польскай арыентацыі” ў сярэдзіне 1920-х.

Таксама няпроста вызначыца з унутраным зместам і ідэалагічнай платформай гэтага накірунку. На Беларускай нацыянальна-палітычнай нарадзе ў Празе ў канцы верасня 1921 г. ці не ўпершыню канцепцыю беларускіх паланафілаў сформуляваў П.Аляксюк: “Мы ідзем шляхам эвалюцыі. З аднаго боку Ресея, з другога – Польшча. Ресея ніколі ня дасць незалежнасці Беларусі. Мы апіраемся на заход – на Польшчу. Мы прадстаўнікі народу, павінны абаперціся на Польшчу, нягледзячы на чорную працу ўраднікаў. Але мы вышэй гэтага і павінны адзначыць, што момант палітычны заставіў Польшчу памагаць адбудове Беларусі”. Адначасова П.Аляксюк на пытанні з залы заявіў, што беларускі народ да палякаў адносіцца варожа, а сам ён Рыжскага міру “не вызнае і галасаваў проці”. На выкazванне С.Барана супраць “эвалюцыйных” метадаў працы П.Аляксюк адказаў: “Чорная справа на Беларусі часовая, а по-тym пойдзе лепей. Мы можам ісці на кампрамісы з польскаю ўладаю да тых пор, пакуль мы ня бачым змены у польскіх адносінах, а калі гэта ня зменіцца, мы ўзварвём тое зданіе, якое мы збудавалі...”¹ Афіцыйна, аднак, гэтая “платформа” абмяжоўвалася да паніццяў лаяльнасці і кампрамісу з існуючай ўладай, амаль ніколі не выходзячы па-за межы палітычнага канфармізму.

Бесперспектывнасць “польскага вектару” ў беларускім руху высветлілася яшчэ ў перыяд Грамадзянскага кіравання Усходніх земляў і польска-савецкай вайны, калі ўсе без выключэння ініцыятывы ўзаемнага супрацоўніцтва, пачынаючы ад фатальнага па сваіх выніках для арганізатараў Беларускага з’езду Віленшчыны і Гарадзеншчыны ў чэрвені 1919 г. прыезду ў Варшаву А.Луцкевіча, стварэння Беларускай вайсковай камісіі і Найвышэйшай Рады і канчаючы беларуска-польскімі перамовамі ў Менску ўясной 1920 г., пачырапелі крах. Акцыя генерала С.Балаховіча, Палітычны камітэт, Сялянская партыя “Сялібнікі” і Краёвая сувязь П.Аляксюка, “Зялёны дуб” Адамовічаў толькі канчаткова скампрамітавалі паланафільскі асяродак, як у вачах беларускіх дзеячаў, гэтак і перад самымі польскімі ўладамі. Восенню 1921 г. на беларускай палітычнай канферэнцыі ў Празе арыентацыя на Польшчу была адкінутая большасцю дэлегатаў, як супярэчная з інтарэсамі беларускага народа.

Неўзабаве відочная параза на выбарах у Віленскі сейм, якую папярэджвала беспрэцэдэнтная кампанія з боку палітычных праціўнікаў, пры-

¹ Пратакол паседжаньня Беларускай Нацыянальна-Палітычнай Нарады ў Празе, 26-30 верасня 1921 г. // Спадчына. 1999. № 5-6. С. 38-39.

мусіла П.Аляксюка адыйсці ад актыўнай грамадскай працы і перабрацца з Вільні ў Наваградак. Месца Краёвай сувязі ў паланафільскім крыле заняла Арганізацыя беспартыйных актыўістаў на чале з Яўгенам Міткевічам. Паводле газеты “Беларускі звон”, Яўген Антонавіч Міткевіч падчас польска-савецкай вайны служыў на польскім вайсковым тэлеграфе ў Менску. Пры адступленні палякаў у ліпені 1920 г. застаўся пад бальшавікамі, дзе быў камісарам тэхнічна-тэлеграфнай часткі, аднак, скраўшы вялікую суму грошай, перабег у Польшчу. Восенню 1920 г. Я.Міткевіч стаў сябрам Беларускага палітычнага камітэту. Быў у складзе дэлегацыі ад беларускага насельніцтва да польскага ўраду 28 лістапада 1920 г.²

Менавіта Я.Міткевіч паспрабаваў замяніць П.Аляксюка ў якасці лідэра паланафільскай плыні пасля паразы апошняга на выбарах у Сейм Сярэдняй Літвы. Арганізаваны ім беларускі з’езд прадстаўнікоў ад вёсак 23 красавіка 1922 г. у Гародні зрабіў вымову старшыні Камітэту краёвай сувязі П.Аляксюку за тое, што той павёў працу ў “шкадлівым эканамічна-палітычным напрамку патрэбнасцям сялянства”³.

Адначасова пастараліся звярнуць на сябе ўвагу польскага ўраду дзяечы Варшаўскага БНК Я.Ладноў і Л.Дубейкаўскі. П аддзел Польскага Генеральнага штабу нават прафинансаваў выданне кнігі Я.Ладнова “Огнем и мечом, голodom и болезнями”, у якой, пры дапамозе тэндэнцыйна падабраных фактаў, даказвалася, што толькі дзякуючы нямецкім інтрыгам была знішчана Расея, а зараз можа быць разбураная Польшча (акрамя гэтай кнігі, Ладноў у той самы час выдаў прапагандыстыцкую брошуру на польскай мове “Супраць блоку з немцамі” падобнага зместу, надрукаваную ў Баранавічах). Чарговая параза – на гэты раз пад час парламенцкіх выбараў восенню 1922 г., пазбавіла Актыўістаў і Варшаўскі БНК дзяржаўных субсідыяў і паспрыяла поўнаму ўпадку гэтых арганізацый.

На фоне далейшага пашырэння ўплываў Беларускага пасольскага клубу паланафілы спрабуюць адыгрываць ролю дамбы на шляху гвалтоўнай радыкалізацыі беларускай вёскі. Пасля вядомай прамовы вясной 1923 г. Б.Тарашкевіча ў Сейме (“з дымам пажараў”), 7 красавіка ад імя Варшаўскага БНК з дэкларацыяй пратэсту выступаюць Л.Дубейкаўскі і Я.Ладноў, а ўжо 11 красавіка да іх з адкрытым лістом на імя Б.Тарашкевіча далучаеца генерал С.Булак-Балаховіч. “...Я, разам са ўсім сябрамі маёй былой арміі, а таксама са ўсім свядомым, спакойным і лаяльным беларускім народам, – гаварылася ў звароце, – ганарова клянуся, што буду лічыць Пана за ворага нашай Айчыны, а вашае неаблічальнаяе выс-

² Archiwum Akt Nowych (Warszawa) – (далей ААН). TSK. T. 99. S. 48; Жыцьцё Беларуса. 5.9.1925. № 6; Беларуская доля. 14.1.1925. № 2.

³ Беларускі шлях. 8.5.1922. № 2. С. 3.

тупленне за галоўную прычыну, якая ў сваіх наступствах сцягне на неш-
часліві беларускі народ прывід Грамадзянскай вайны, рэпрэсіі, голад і
галечу. У сувязі з чым, стоячы на стражы Права, Ладу і Парадку, мы буд-
зем усялякімі сродкамі весці барацьбу супраць Пана і пачатай праз Вас
пагібельнай акцыі⁴. Падобны крок, аднак, замацаваў за аўтарамі кляймо
агенту II аддзела Генеральнага штабу (польскай дэфэнзівы) і адштурхнуў
ад іх ня толькі беларускі рух, але... і самыя польскія улады. Афіцэр польскай
контрразведкі ў канцы лістапада 1923 г. дакладаў: "...Л. Дубейкаўскі і Е. Лад-
ноў у сваім часе выкарыстоўваліся II аддзелам Генеральнага Штабу дзеля
“беларускіх спраў”. Зараз жа ў сувязі са стратаю імі ўплываў у беларускім
грамадстве, кантакт з імі захоўваецца настолькі, на колькі існуе патрэба
атрымаць нейкую інфармацыю..."⁵

Напачатку 1924 г. частка быльых паланафілаў (Я. Міткевіч і Я. Шур-
па) замест бесперспектыўнай (у тым ліку ў матэрыяльным сэнсе) палі-
тычнай дзейнасці ў Арганізацыі беспартыйных актыўістаў узялі на сябе
кіраванне Гарадзенскім беларускім дабрачынным таварыствам. Астат-
нія засталіся незапатрабаванымі ў дзяржаўных структурах. Характэрна,
што сярод найбольш “ідэйных” паланафілаў, няхай і скампрамітованых у
мінулым, у гэты час пад уплывам агульной сітуацыі ў краіне вызначаец-
ца пэўная змена “арыентацыі”. Гэтак у данясенні Наваградскага ваявод-
скага ўпраўлення за сакавік 1924 г. адзначалася, што “прадстаўнікі най-
больш лаяльных адносна Рэчы Паспалітай беларускіх арганізацый: Аляксюк
і д-р Паўлюкевіч у справаздачны перыяд поўнасцю падпапі пад уп-
лывы пасла Рагулі і разам з ім развіваюць савецка-беларускую палітыч-
ную ідэю “Вызвалення Айчыны”...”⁶ Паведамляючы аб тым, што “вядо-
мы здаўна беларускі дзеяч Аляксюк, які ад часу выбараў (маюцца на
ўзвеце выбары ў Сейм 1922 г. – А. Ч.) зусім адсунуўся ад палітычнага
жыцця, зараз зноў вяртаецца на палітычную сцену” і на прапанову
Віленскага БНК “збіраецца аднавіць працу ТБШ у Наваградку”, аўтары
“Справаздачы з эканамічна-грамадскага і палітычнага жыцця” за красавік
1924 г. дадавалі: “Падтрымаць падарваны аўтарытэт Аляксюка ў Наваг-
радак выехалі паслы Уласаў і Рак-Міхайлоўскі...”⁷

Аднак ужо восенню 1924 г. адбываецца раптоўная мабілізацыя па-
ланофільскіх арганізацый (варта адзначыць, што аднаўленне дзейнасці

⁴ CAW. II oddział Sztabu Generalnego. Syg. I.303.4.2663. S. 144; тамсама, syg. I.303.4.2685b. S. 115.

⁵ CAW. II oddział Sztabu Generalnego. Syg. I.303.4.2685. S. 115.

⁶ Sprawozdanie sytuacyjne Nowogródzkiego Urzędu Wojewódzkiego za miesiąc marzec 1924 r. // CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.5148. Podteczka 3.

⁷ Sprawozdanie z ruchu ekonomiczno-społecznego i politycznego za miesiąc kwiecień 1924 r., 12 maja 1924 r. // CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.5229.

паланафільскага крыла амаль супадае па часе з ліквідацыяй партыі беларускіх эсэраў і спробай падпрарадкавання структураў БНР Краёваму цэнтру). У канцы верасня 1924 г. арганізуецца Цэнтральны камітэт беларускіх спраў на чале з Феліцыянам Цяўлоўскім, у які між іншымі ўваішлі сын і бацька Адамовічы, Фёдараў, Я.Міткевіч, Я.Шурпа. У дэкларацыі, прынятай на арганізацыйным сходзе адзначалася: “Узяўшы пад увагу, што датыхчасовыя беларускія арганізацыі пайшлі... ў напрамку арыентацыі ўсходняе, Камітэт, які ў сучасны момант арганізуецца, будзе стаяць на грунце Польскае дзяржаўнасці і толькі ў цеснай лучнасці з Польскім Народам з якім звязаўся жыццёва і гістарычна будзе ісці да адбудавання Беларусі і здзяйснення сваіх палітычных і эканамічных правоў”⁸.

Ужо ў лістападзе 1924 г. Цяўлоўскі звярнуўся з прапановай да польскага Генеральнага штабу выкарыстоўваць сяброў Цэнтральнага беларускага камітэта ў вывядоўчых мэтах. Аднак адказны за беларускія справы Г.Сухэнак адмовіўся ад гэтай ідэі, палічыўшы яе ад самага пачатку “бесперспектывнай”. Тады Цяўлоўскі “перапрадаў” ідэю Міністэрству ўнутраных спраў, якое на гэтым праекце вырашила пабудаваць усю беларускую палітыку ў паўночна-ўсходніх ваяводствах II Рэчы Паспалітай. Афіцэр II аддзела, які аналізаваў усю справу, прыйшоў да нечаканых высноваў: “Магчыма, што прапанаваны праект мог быць заканспіраванай пляцоўкай выведкі на карысць Савецкай Рэспублікі і адначасова – матэрыйлам для шантажу адміністрацыйных уладаў”⁹.

У хуткім часе спрабаўца палітычнай паліцыі Віленскага ваяводства зафіксавалі “агульную кансалідацыю беларусаў польскай арыентацыі вакол Беларускага грамадскага сходу” Валейшы¹⁰. А ўжо 21 верасня 1924 г. пасля расколу ў Беларускім грамадзянскім сходзе арганізуецца Часовая беларуская рада, якая аб’яднала вакол сябе “памяркоўныя элементы, што жадалі лаяльна супрацоўнічаць з польскай дзяржавай”. Асаблівай увагі заслугоўвае асоба кірауніка Рады – А.Паўлюкевіча.

Арсен Васільевіч Паўлюкевіч нарадзіўся ў 1889 г. у сям’і слуцкага святара. Пасля сканчэння медычнага факультэта Маскоўскага ўніверсітэту працаваў лекарам у Слуцку. Да беларускага руху далучыўся ўжо ў сталым узроці на пачатку 1920 г. У лістападзе 1920 г. узначаліў адноўлены Слуцкі БНК, адначасова стаўшы кірауніком яго медычна-санітарнага аддзелу. Восенню таго ж году на з’ездзе Случчыны А.Паўлюкевіч выступіў супернікам У.Пракулевіча ў барацьбе за пасаду старшыні Бела-

⁸ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.5248. S. 9.

⁹ CAW. II oddział NDWP. Syg. I.301.8.770.

¹⁰ Gomółka K. Białoruskie partie i organizacje prorządowe w II Rzeczypospolitej // Białoruskie Zeszyty Historyczne. 1997. № 7 S. 65.

рускай рады Случчыны. Падчас Слуцкага збройнага чыну загадваў шпіталем пайстанцаў. На пачатку 1920-х г. жыў у Нясвіжы, мястэчку Сіняўцы і нават быў арыштаваны польскімі ўладамі ў 1922 г. за стварэнне нелегальнай арганізацыі “Народны хаўрус за Бацькаўшчыну”. Пазней пераехаў у Вільню, дзе, паводле А. Бочки, служыў вайсковым лекарам пры адной з польскіх частак¹¹. Трэба адзначыць, што Арсен Паўлюкевіч быў адным з нямногіх, хто ў канцы 1921 г. адкрыта падтрымаў на канферэнцыі ў Празе палітычную арыентацыю П.Аляксюка. Ён заявіў звяртаючыся да прыхільнікаў ураду В.Ластоўскага: “Я апрыдзелённа іду на кампрамісы, я апрыдзелённа старонік Польшчы. Тая пазіцыя, якую вы займаецце да Польшчы, адзавецца потым на тых партызанах, якія сядзяць у лясох...”¹²

Гэткая надзвычайная актыўнасць сярод праўрадавых беларускіх арганізацый, абумоўленая ў значайнай ступені палітычнай кан’юнктурай, амаль адразу выклікала паважны крызіс у паланафільскім асяродку. Ужо на наступны дзень пасля стварэння Цэнтральнага камітэта беларускіх спраў было прынятае рашэнне “спыніць усялякія зносіны з Беларускім грамадскім сабрannем, а Часовую беларускую Раду лічыць як установу палітычна няпэўную”. Адначасова з Варшавай ды Вільній “расколъныя” тэндэнцыі выявіліся і ў Гародні, дзе ўжо меліся пэўныя традыцыі паланафільскага руху. 11 кастрычніка 1924 г. падчас арганізацыйнага паседжання Гарадзенскага павятовага камітэту беларускіх спраў была падрыхтаваная адозва ў падтрымку Ф. Цяўлоўскага з крытыкай “фальшывай дзеянасці Міткевіча і Шурпы” – найбольш актыўных мясцовых паланафілаў¹³. У адказ 16 кастрычніка Я.Шурпа прыбыў з Гародні ў Вільню для перамоваў з А.Паўлюкевічам і Валейшам пра ўваходжанне ў склад Часовай беларускай рады аднаго прадстаўніка ад “групы Міткевіча”.

Вярнуўшыся з Вільні, Я. Шурпа вырашыў парваць з Я. Міткевічам, супраць якога напярэдадні былі высунутыя абвінавачванні ў фінансавых

¹¹ ДАБВ. Ф. 67, воп. 1, адз. з. 325, ст. 25; там жа, адз. з. 939, арк. 28, 29; Беларускі шлях. 17.5.1922. № 3; Наша воля, 4.3.1927; Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакументах і ўспамінах. С. 317-318; Стужынская Н.І. Беларусь мяцежная. С. 153-154; Русская мысль (Париж) 1.3.1984. № 3506; Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917-1999: В 6 т. Т. 5. О-Р / Рос. гос. б-ка; Сост. В.Н. Чуваков; Под ред. Е.В. Макаревич. Москва 2004. С. 308.

¹² Гэтыя апошнія слова, дарэчы, шмат у чым аказаліся прароцкімі... гл.: Пратакол паседжання Беларускай Нацыянальна-Палітычнай Нарады ў Празе, 26-30 верасня 1921 г. // Спадчына. 1999. № 5-6. С. 26-32.

¹³ Аналізуочы ход паседжання Гарадзенскага камітэту, прадстаўнік польскай паліцыі рабіў выснову, што новаствораная арганізацыя, быццам бы паланафільская, наўрад ці здольная да адведзенай ёй ролі, а верагоднай субсиды на гэтую справу не дасягнуць сваёй мэты.

злоўжываннях у кіраваным ім Гарадзенскім беларускам дабрачынным таварыстве. 28 каstryчніка на паседжанні Арганізацыйнага камітэту Беларускіх беспартыйных актыўістаў у Гародні было прынятае рашэнне выключыць з арганізацыі Я.Міткевіча, які “скампраметаваў сябе членствам у Беларускам дабрачынным таварыстве” і накіраваць Я.Шурпу ў Варшаву, для ўсталявання контактаў з Цэнтральным камітэтам беларускіх спраў Ф.Цялую́скага. Я.Міткевіч у хуткім часе, быў вымушаны пакінуць Гародню і перанесці сваю працу ў Баранавічы, тады як Я.Шурпа 23 лістапада 1924 г. быў абраны старшынёй Гарадзенскага беларускага дабрачыннага таварыства, адначасова увайшоўшы ў склад Камітэта беларускіх спраў. 18-19 снежня 1924 г. як прадстаўнік ад Гарадзеншчыны, ён удзельнічаў у беларускім настаўніцкім з’ездзе ў Вільні, а ў канцы 1924 г. “група Шурпы” актыўна супрацоўнічала з “Пястам” па скліканні з’езду гэтай партыі ў Гародні¹⁴.

Адначасова адбываліся адчувальныя змены ў супрацьлеглым лагеры і ў першую чаргу гэта датычыла стаўлення да паланафільскай арыентацыі, як адной з плыніў беларускага нацыянальнага руху. Адным з наступстваў актыўізацыі дзеянасці Я.Шурпы на гарадзенскай глебе стаў артыкул у выдадзенай 27 лістапада 1924 г. у Гародні на беларускай мове аднаднёўцы лева-радыкальнага харктару “Гудок”, дзе, магчыма, упершыню, было прызнанае існаванне “ідэйных паланафілаў”, якіх аўтар супрацьпастаўляў “паланафілам казённым”. У перадавіцы гаварылася: “Пад “казённымі беларусамі”... мы разумеем тых беларускіх “дзеячаў”, ці, называючы адпаведным іменем, палітычных авантурнікаў, якія знаходзяцца на казённай службе, як штатныя “беларусы”, нешта падобнае да так званых “штатных вучоных евреев” пры царскіх генерал-губернатарствах. Казённых беларусаў ня можна змешваць з ідэёвымі паланафіламі дзеля таго, што апошнія маюць свае ўласныя перакананні і ў працы сваёй кірующа, сваёй уласнай праграмай. Казённыя-ж беларусы сваёй праграмы не маюць, а праводзяць у жыцці праграму ўрадавую. Па складу сваёй мыслі яны зусім нават не паланафілы, але гэта не перашкаджае ім верна службы ураду і адыгрываць ролю генералаў на мяшчанскім вя-селлі, вядома, за добрую заплату”.

18 студзеня 1925 г. “Беларуская доля” каментуючы артыкул П.Аляксюка ў “Грамадскім голасе”, (той пратэставаў супраць выкaryстання тэрміну “аляксюкоўшчына” як сіноніму паланафільскай арыентацыі ў дачыненні да дзеячаў Часовай беларускай Рады ды Прасветы), дазволіла зрабіць сабе заўвагу адносна П.Аляксюка і М.Краўцова: “Грамадзян-

¹⁴ Тады ж Я.Шурпа беспаспяхова спрабаваў арганізаваць у Гародні аддзел арганізацыі “Прасвета”.

ства ужо ацаніла гэтых безумоўна здольных, але на жаль, зышоўшых з простае дарогі некалі сапраўдных беларускіх дзеячаў...”¹⁵.

Менш чым праз паўгады пасля ўтварэння адбываецца адзін з першых расколаў унутры Часовай беларускай Рады: 10 лютага 1925 г. з яе складу выйшлі Усевалад Більдзюковіч, Шышкоў і Валейша, у выніку чаго ў арганізацыі ўзмацнілася ролі А. Паўлюковіча, які з часам пачаў адыгрываць ролю галоўнага беларускага паланафіла. Адным з наступстваў гэтага стаў пошук Радай саюзнікаў сярод паланафільскіх колаў ва ўкраінскім нацыянальным руху. 8 красавіка 1925 г. у Роўне адбылася агульная канферэнцыя з мэтай кансалідацыі паланафільскага лагеру сярод нацыянальных меншасцяў II Рэчы Паспалітай, аднак працягу гэтая ініцыятыва не атрымала.

Адначасова з пошукам партнёраў унутры самога паланафільскага лагеру, Рада спрабавала здабыць прыхільнія адносіны з боку органаў улады, дзеля чаго ў сярэдзіне 1925 г. яна звярнулася да У. Рачкевіча з просьбаю аб нармалізацыі адносінаў на “к्रэсах”. Рада мела проблемы з разбудовай арганізацыйных структураў і пашырэннем упłyvaў на праўніцтвы. На працягу ўсяго 1925 г. не адбыўся ніводны з запланаваных з’ездаў – ні ў Гародні, ні ў Баравічах, ні ў Вільні. Як адзначаў пазней “Картоткі нарыс беларускага пытання”, “этага было зроблена або таму... што ён (А. Паўлюковіч – А. Ч.) баяўся, каб з’езд не апанавалі варожыя арганізацыі, або, урэшце, таму, што разам з іншымі асобамі часткова распушціў прызначаныя на правядзенне з’езды грошы...” Па сутнасці, уся практична дзейнасць Рады звязалася толькі да выдання газеты “Грамадскі голас”, а таксама да асабістай акцыі доктара А. Паўлюковіча. Палітычная дзейнасць Часовай беларускай рады абыходзілася агульнымі заявамі дэкларатыўнага зместу на старонках свайго друкаванага органу ды своеасаблівай “барацьбой кампраматаў” накіраваных перш за ўсё на дыскрэдытацыю асобы Антона Луцкевіча, як адной з найбольш упльковых постасцей Віленскага БНК і ўсяго беларускага руху.

Менавіта па ініцыятыве А. Паўлюковіча ў сярэдзіне 1925 г. грамадскі рэзананс атрымала гэтак званая “Справа Шалешкі”. Уладзімір Шалешка – актыўны дзеяч беларускага нацыянальнага руху ў Гародні і Вільні, сябра шматлікіх арганізацый, супрацоўнік шэрагу беларускіх газет, у канцы 1924 г. нелегальна пераправіўся ў БССР, адкуль у хуткім часе прыйшлі звесткі пра ягоны арышт і нават расстрэл у ДПУ. А. Паўлюковіч, які ўзяўся актыўна распаўсюджваць гэтую інфармацыю, галоўную віну за гібел У. Шалешкі паклаў менавіта на А. Луцкевіча, які быццам бы наўмысна пераправіў за мяжу аднаго са сваіх паплечнікаў занад-

¹⁵ Беларуская доля. 18.1.1925. № 4.

та інфармаванага ў розных сакрэтных спрахах, каб ліквідаваць яго рукамі органаў савецкай дзяржбяспекі¹⁶.

31 ліпеня 1925 г. у Вільні ў памяшканні рэдакцыі газеты “Грамадскі голас” адбыўся сход беларускіх дзеячаў, на якім разглядалася “справа Шалешкі” і згадвалася, быццам апошні быў расстраляны бальшавікамі. Аднак, ужо на паседжанні 6 жніўня 1925 г. Валейша заяўіў, што У.Шалешка, па ягоных дадзеных, не расстраляны, а жыве на тэрыторыі Савецкай Беларусі і працуе настаўнікам. У хуткім часе ў віленскіх беларускіх газетах левага накірунку з’явіўся адкрыты ліст У.Шалешкі з абвяржэннем чутак пра ягоную смерць. Паводле газет, ён у Менску быў у польскага консула і прасіў яго абервергнуць праз польскі друк інфармацыю пра ягоны расстрэл¹⁷.

У адрозненні ад А.Паўлюкевіча, Цэнтральны камітэт беларускіх спраў Ф.Цяўлоўскага галоўны націск паклаў на працу ў правінцыі і перш за ўсё ў Баранавіцкам павеце, дзе выдаваў сваю газету “Сялянская Воля”. Гэта арганізацыя, як адзіная з усяго паланафільскага асяродка, на працягу 1925 г. праводзіла шэраг мітынгаў і сходаў, галоўнай ідэяй якіх было супрацьдзеянне радыкальнай камуністычнай агітацыі¹⁸. Згодна данясенням паліціі, на восень 1925 г. Камітэт здолеў паширыць свае ўплывы на Наваградскі, Стойбцоўскі, Нясвіжскі, Слонімскі, Гарадзенскі ды Косаўскі паветы.

Галоўным праціўнікам Ф.Цяўлоўскага выступаў Беларускі пасольскі клуб у асобе В.Рагулі, як канкурэнта за ўплывы сярод мясцовых сялян. Нечакана ў якасці саюзніка апошняга праявіў сябе П.Аляксюк, які на гэты час узнічальваў Наваградскае ТБШ. Як гіпотэзу магчыма дапусціць, што менавіта В.Рагуля, які з сакавіка 1924 па чэрвень 1925 г. быў старшынёй Беларускага пасольскага клубу, першым знайшоў з П.Алексюком паразуменне і пралабіраваў інтэрэсы апошняга ў Вільні. Пасля таго, як у чэрвені 1925 г. была створаная Беларуская сялянска-рабочніцкая грамада (БСРГ) ужо самому В.Рагулю мог спатрэбіцца П.Аляксюк, не столькі дзеля супрацьдзеяння Ф.Цяўлоскаму,

¹⁶ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.5249.

¹⁷ Яшчэ адной праяваю супрацоўніцтва Валейшы з Віленскім БНК магла быць ягоная спроба пры неголоснай падтрымцы А.Луцкевіча ў сярэдзіне 1925 г. арганізаваць у Гародні альтэрнатыўную Радзе А.Паўлюкевіча паланафільскую арганізацыю // CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.5230. К. 150; ДАГВ. Ф. 17, вол. 1, адз. з. 110, арк. 122; там жа ф. 662, вол. 2, адз. з. 10, арк. 107; Жыццё Беларусі. 3.10.1925. № 8.

¹⁸ Sprawozdanie sytuacyjne Komendy Policji Państwowej w Nowogródzkim Okręgu za miesiąc maj 1925 r., 8 czerwca 1925 r. // CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.5248.

колькі ў магчымых камбінацыях супраць былых калегаў па Беларускаму пасольскаму клубу¹⁹.

Раскол унутры Беларускага пасольскага клубу і ўзнікненне БСРГ прывялі да перагрупоўкі сілаў на беларускай палітычнай сцэне і падштурхнулі ўжо існуючыя паланафільскія групоўкі да контактаў з апанентамі Грамады. У справаўдачы камісарыята паліцыі аб палітычным і эканамічна-грамадскім руху ў Вільні за сакавік 1926 г. адзначалася: "...Дзейнасць Часовай беларускай рады ў дадзены час накіраваная на выкарыстанне непараразумення паміж беларускімі пасламі і зводзіцца да намаганняў навязаць контакт з Беларускім сялянскім саюзам і групаю ксяндза Станкевіча". Аднак пагадненне паміж А. Паўлюкевічам і той часткай Беларускага клубу, што дэманстравала апазіцыю да заснавальніка Грамады, было сарванае раззялоўкай з'езду Беларускага сялянскага саюзу 24 сакавіка, згодна якой "ніякіх бліжэйшых контактаў нацыянальных беларускіх групau з Часоваю Радаю быць не можа"²⁰.

Акрамя А. Паўлюкевіча за супрацоўніцтва з Саюзам змагаліся і іншыя паланафілы. На адбыўшымся ў пачатку лютага 1926 г. у Варшаве сходзе выкананічага камітэту Беларускага сялянскага саюзу В. Рагуля паведаміў, што Я. Міткевіч і Цяўлоўскі з Баранавіч прапанавалі Саюзу супрацоўніцтва. Прысутны на сустрэчы кс. А. Станкевіч заўважыў, што да падобнай пропановы трэба аднесціся з вялікай асцярогай, бо магчымая правакацыя з боку дадзеных асобаў. У выніку сход вырашыў устрымацца ад збліжэння і з гэтай паланафільскай групоўкай²¹.

Не маючы рэальных вынікаў сваёй працы, па сутнасці адмовіўшыся ад актыўнай дзейнасці сярод шырокіх масаў беларускага насельніцтва, А. Паўлюкевіч на старонках "Беларускага слова" працягваў кампанію па дыскрэдытацыі А. Луцкевіча як ключавой постаці беларускага віленскага асяродка. У канцы лютага 1926 г. у "Беларускім слове" з'явіўся артыкул пад крыптонімам Т. Г. з абвінавачваннем былога старшыні ўраду БНР у супрацоўніцтве з нямецкай і французскай разведкамі, а таксама – польскай палітычнай паліцыяй. Інтыгі была тым большай, што ў якасці аўтара ліста выступаў Тамаш Грыб, у мінулым лідэр беларускіх эсераў і дэклараўаны праціўнік паланафілаў.

¹⁹ Пра асаблівасць адносінаў П. Алексюка з В. Рагулям можа сведчыць і той факт, што менавіта П. Алексюк стаў адным з адвакатаў В. Рагулі ў лютым 1928 г. перед Наваградскім судом па абвінавачванні ў антыдзяржаўнай дзейнасці // CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.5248.

²⁰ Разам з тым паліцыя адзначала перамовы паміж паслом Аўсяннікам, які быццам бы быў выключаны са складу Беларускага пасольскага клуба, і А. Паўлюкевічам // CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.5249.

²¹ БДАМЛіМ. Ф. 3, вол. 1, адз. з. 195, арк. 32-34.

Віленскае беларускае грамадства не магло праігнараваць гэткай падзеі. У першай палове сакавіка 1926 г. адбыўся агульны сход прэзідыўма Віленскага БНК і некалькіх сяброў БСРГ па абмеркаванню артыкула. Паводле Р.Астроўскага, ліст Т.Грыба быў спробай “разбіць агульны пра-летарскі фронт, які ствараеца ў Польшчы”. Прэзідыум Віленскага БНК пастанавіў у сувязі з гэтым пільна адсочваць кожны крок пражскай групы беларускіх эсэраў, а таксама іх віленскіх саюзнікаў, у першую чаргу Беларускі сялянскі саюз у Вільні, а таксама “А. Паўлюкевіча, які паспешна прадставіў сваю газету дзеля надрукавання ў ёй эсэраўскіх інсінуацый і брудных пасквіляў на такога заслужанага беларускага дзеяча, якім у вачах усіх беларусаў з’яўляецца Антон Луцкевіч, а адначасова бязлітасна змагацца са ўсімі, хто парушае адзінства беларускага фронту”²². Ужо 20 сакавіка беларускія студэнты ў Празе ўхвалілі пратэст супраць “нападкаў вырадкаў беларускай інтэлігэнцыі”, аплочаных польскай дэфензівай, супраць А.Луцкевіча. Пратэст заканчваўся заклікам: “Ганьба прадажным, ганьба польскім служакам! На чорную дошку Паўлюкевіча, Валейшу і іх кампанію!”²³

Працягваючы палеміку 24 красавіка 1926 г., А.Паўлюкевіч змясціў у “Беларускім слове” артыкул “Мой адказ” называўшы пражскіх студэнтаў “бальшавіцкімі суценёрамі”, “якія, як і той, каго яны абараняюць, стаяць на ўтрыманні бальшавікоў, узамен за што, павінны выконваць загады сваіх кіраунікоў”. А.Паўлюкевіч у чарговы раз паўтарыў папярэдняе абвінавачванне супраць А.Луцкевіча, адзначаючы пры гэтым, што яму вядомыя радыкальныя настроі, якія пануюць сярод беларускага студэнцтва, што, аднак, можна патлумачыць “маладзёвым парывам”²⁴.

На гэты раз публікацыя ў “Беларускім слове” выклікала актыўную рэакцыю з боку Віленскага саюзу студэнтаў беларусаў. 28 красавіка Саюз склікаў агульны сход дзеля абмеркавання артыкула. Выступаючы пад час дэбатаў М.Марцінчык называў А.Паўлюкевіча “прадажным інсінуатарам і даносчыкам, які ідэал лічыць здабыванне грошаў...” Ён заклікаў па прыкладу пражскіх студэнтаў выступіць з адкрытым пратэстам супраць дзейнасці апошняга і ягонай Часовай беларускай рады²⁵.

Аднак прыход да ўлады пілсудчыкаў прымусіў А.Паўлюкевіча змяніць тактыку. 15 мая 1926 г., калі ў Вільні стала вядома пра падзеі ў сталіцы, Часовая беларуская рада на надзвычайнім паседжанні пастанавіла выслучаць віншавальнную тэлеграму на імя Ю.Пілсудскага. Хутка пасля тэлеграмы А.Паўлюкевіч асабіста выехаў у Варшаву з мэтай ат-

²² БДАМЛіМ. Ф. 3, воп. 1, адз. з. 195, арк. 20-21;

²³ Пратэст быў надрукаваны ў газете “Беларуская справа”. 15.4.1926. № 4.

²⁴ Беларускае слова. 24.4.1926. № 11.

²⁵ БДАМЛіМ. Ф. 3, воп. 1, адз. з. 195, арк. 46-48.

рымання падтрымкі і фінансавай дапамогі з боку новага ўраду. Прэм'ер Бартэль, з якім размаўляў А.Паўлюкевіч, падтрымку і дапамогу абяцаў, аднак запатрабаваў большай актыўнасці і ўзмацнення ўпłyваў у беларускім грамадстве.

Мяркуючы па ўсім, А.Паўлюкевіч прапанову прыняў, бо ўжо ў канцы мая ён правёў агітацыйныя мітынгі ў Наваградку, Баранавічах і Нясвіжы, а прадстаўнікі Рады з мэтай вядзення агітацыі выехалі ў Гарадзенскі, Віленскі і Лідскі паветы. Нарэшце, 16 чэрвеня 1926 г. Рада выступіла з “Мемарыялам Часовай беларускай рады да пана прэм'ера Рады міністраў”, які па сутнасці стаў праграмным дакументам. Асноўныя пастановы мемарыялу зводзіліся да вырашэння “…зямельнага пытання, справы беларускага школьніцтва, удзелу ў самаўрадах, працы для інтэлігенцыі ў школах і адміністрацыі, людскага абыходжання з боку паліцыі і адміністрацыі, спынення прыдзірак і пераследу за прывідны камунізм – гэта найбольш балючыя справы беларускага жыцця, ад урэгулявання якіх залежыць стварэнне нармальных умоваў жыцця на нашых землях…”

Дзеля гэтага, на думку аўтараў “Мемарыялу”, трэба прыцягнуць да працы ў адміністрацыі мясцовыя дэмакратычныя элементы, не выключаючы і беларускай інтэлігенцыі; згадзіцца на правядзенне зямельнай рэформы, адкрыццё беларускіх школаў, адкрыццё курсаў для беларускіх настаўнікаў, наданне выпускнікам настаўніцкіх курсаў у Вільні і Кракаве права на працу (кваліфікацыі), гарантаванне ім пасады і дапамогі, выданне дазволаў на адкрыццё новых беларускіх гімназій пад кіраўніцтвам “Прасветы”, прызначэнне субсіды для наяўных беларускіх гімназій, выданне распараджэння аб прыняціі выпускнікоў беларускіх гімназій у вышэйшыя школы, перш за ўсё ў Вільні, адкрыццё ў Віленскім універсітэце аддзелення беларусістыкі і беларускага гуманітарнага факультэта, забеспячэнне магчымасці таварыству “Прасвета” вядзення шырокай культурна-асветніцкай працы, дазвол на адкрыццё ў Вільні новай беларускай культурна-асветніцкай пляцоўкі – “Беларускай хаткі”; выданне канцэсіі на адкрыццё Беларускага банку і выдзяленне яму крэдытаў, урэгуляванне справаў праваслаўнай царквы”. Абвяшчэнне мемарыялу, як адзначалася ў “Кароткім нарысе...”, узмацніла пазіцыі доктара Паўлюкевіча сярод беларускага грамадства. Разам з tym галоўныя пастановы, якія ў ім былі агучаныя, адлюстроўвалі асноўныя патрабаванні большасці беларусаў II Рэчы Паспалітай. Невыпадкова кс. А. Станкевіч заявіў, што пад гэтым мемарыялам ён сам мог бы падпісацца, змяніўшы яго толькі ў некаторых месцах.

Вынікам гэткай надзвычайнай актыўнасці сталася правядзенне 26-28 чэрвеня 1926 г. пад эгідаю Часовай беларускай рады доўгачаканага

з’езду Заходній Беларусі, які адкладваўся па розных прычынах. Характэрна, што дата з’езду трymалася ў таямніцы амаль да апошняга моманту. У першым паседжанні ўдзельнічалі ўся Часовая беларуская рада, сябры Таварыства “Прасьвета” і яшчэ каля дзесяці прадстаўнікоў віленскай і варшаўскай прэсы, а таксама госьці, у асноўным з ліку мясцовай польскай інтэлігенцыі. Больш важным, аднак, падаецца тое, што з’езд праігнаравалі як беларускія паслы так і іншыя больш-менш упływowыя беларускія палітыкі. Больш таго, некалькі дэлегатаў дэмантратаўна пакінулі залу пасяджэнняў, аб чым пазней паведаміў орган Грамады “Народная справа”²⁶.

Сам сход адкрыў А. Паўлюкевіч. Ён выступіў з доўгай палітычнай прамовай, пасля чаго прапанаваў выслаць прывітальныя тэлеграмы да прэзідэнта Рэспублікі маршала Ю. Пілсудскага, прэм’ера Бартгеля, а таксама ваяводы У. Рачкевіча, што было аднаголосна ўхвалена. На з’ездзе адбылася змена назвы арганізацыі. Замест Часовой беларускай рады ўзнікла Беларуская нацыянальная рада ў Вільні. У выніку праведзеных выбараў у склад праўлення Рады ўвайшлі: А. Паўлюкевіч – старшыня, Сокал-Кутылоўскі, Ф. Аляхновіч, А. Якімовіч, Т. Вернікоўскі, Яраш, Вітко. Акрамя гэтага на з’ездзе былі прынятыя рэзолюцыі па палітычнаму, рэлігійнаму, школьнаму і земельнаму пытаннях.

Аднак не толькі Грамада крытычна адзягавала на спробу Рады выступіць ад імя ўсёй Заходній Беларусі. А. Станкевіч змясціў у “Беларускай крыніцы” артыкул “Пасля з’езду Паўлюкевіча”, у якім падкрэсліў, што рэальная паланафільская ідэя для беларусаў у дадзены момант не існуе: “Лёс нашага народу ў апоры на Польшчу нават тэарэтычна не-магчыма сабе ўяўіць. Гэта тое ж самае, што будаваць дому на пяску без адпаведных фундаментаў. Не магчыма таксама і рэальная апора нашага народу на Польшчу. Сучасная Польшча застаецца пры сваіх захопніцкіх імкненнях, якія калісьці давялі нас да страты нашай незалежнасці і якія зараз аж занадта выразна адыгрываюць у Польшчы галоўную ролю”.

Сапраўды, ажыўленне ў дзейнасці Рады было шмат ў чым штучным, а таму ўжо праз месяц пасля з’езду ў працы паланафілаў зноў пачаўся застой, выкліканы ў значнай ступені спыненнем урадавых субсідый. Некаторы час А. Паўлюкевіч працягваў друкаваць “Беларускія слова”, а ў жніўні 1926 г. распаўсюдзіў адозву, у якой рагушча выказваўся супраць дзейнасці БСРГ. Дзеля паляпшэння фінансавага становішча ён разам з Друцкім-Падбярэскім, А. Кабычкіным, Ф. Аляхновічам, Знамяроўскім, Г. Канапацкім і В. Шышковым звярнуўся да ўладаў па дазвол на адкрыццё г. зв. “Беларускага клубу”, які мог бы за кошт камерцыйнай

²⁶ Народная справа. 7 ліпеня 1926 г. № 3. С. 3-4.

дзейнасці прыносіць пэўныя прыбыткі . Аднак пасля зацвярджэння ўладамі статуту арганізацыі А. Паўлюкевіч не быў абраны ва управу клубу. Улада перайшла ў рукі У.Більдзюкевіча і С.Валейшы, які даў грошы на арганізацыю.

Ужо 19 жніўня 1926 г. перастала выдавацца “Беларускае слова”. Другарня адмовілася друкаваць газету па прычыне запазычанаасці. Былыя супрацоўнікі і паплечнікі А.Паўлюкевіча – А.Кабычкін і Б.Друцкі-Падбярэскі, не атрымаўшы ад яго дапамогі, канчатковая адышлі. У адказ А.Паўлюкевіч у № 22 “Беларускага слова” ад імя Беларускай нацыянальнай рады выступіў супраць сваіх былых паплечнікаў, аднак сустрэў пратэст з боку іншых сяброў Рады. Ф. Аляхновіч на старонках “Віленскага кур’ера” заявіў, што Беларуская нацыянальная рада не мае з адозвай нічога агульнага, і што яна з’яўляецца выключна творам самога А. Паўлюкевіча. Другарня Двожэца, не атрымаўшы заплаты, з 19 жніўня перастала друкаваць “Беларускае слова”²⁷.

Затое 7 кастрычніка 1926 г. выйшаў першы нумар “Беларускай хаты” пад рэдакцыяй А.Кабычкіна. У перадавіцы гаварылася: “Стоячы безумоўна на грунце польскай дзяржаўнасці, мы павінны адкрыта выказацца за супрацоўніцтва з польскай дэмакратыяй у мэтах супольнай барацьбы з польскай рэакцыяй …Пры гэтым агаварываемся, што здабыццё правоў загваранаваных польскай канстытуцыяй ня ёсць наш пэўны ідэал, і мы разглядаем гэта як першы этап на шляху зьдзяйснення ідэалу поўнай незалежнасці Беларускага Народу”²⁸.

Такім чынам, напрыканцы 1926 г. Беларуская нацыянальная рада апынулася ў стане поўнага заняпаду. І хоць 16 кастрычніка А.Паўлюкевіч выдаў адозву з абвяржэннем чутак аб ліквідацыі Рады, заклікаючы да працы і барацьбы на карысць беларускай культуры і супрацьстаянню камуністам, ягоная палітычная кар’ера падавалася скончанай.

Яшчэ меншую жыццяздольнасць паказаў Цэнтральны камітэт па беларускіх справах. Ягоныя намаганні па пашырэнню ўпльываў на Гарадзенскіне поўнасцю праваліліся. Толькі ў Палескім ваяводстве В.Адамовіч-Дзяргач легалізаваў статут Камітэту і стварыў некалькі філіяў, якія, аднак, не вялі ніякай дзеянасці. Пэўную актыўнасць прадэманстрравалі Ф.Цяўлоўскі і Я.Міткевіч у Наваградскім ваяводстве. Паводле баранавіцкай газеты “Іскра”, Я.Міткевіч з’яўляўся фактычным рэдактарам беларускай газеты “Сялянская воля”. 26 мая 1926 г. ён сарваў выступленне ў Баранавічах А.Паўлюкевіча, аб чым пазней даслаў справаздачу ў сеймавы клуб БСРГ²⁹.

²⁷ БДАМЛіМ. Ф. 3, вол. 1, адз. з. 195, арк. 53, 84;

²⁸ Беларуская хата. 7.10.1926. № 1.

²⁹ Іскра 27.6.1925. № 7. С. 4; Беларуская справа. 4.9.1926. № 14.

Тым ня менш, арганізаваныя абодвумя дзеячамі лакальныя мітынгі не мелі вялікага поспеху.

Варта яшчэ ўзгадаць спробу палітычнай рэанімацыі некаторых дзеячаў з ліку “старых” палаанафілаў. Гэтак 7 лістапада 1926 г. пасол Е. Сабалеўскі склікаў у Баранавічах з’езд беларускіх дзеячаў Стадубцоўскага, Баранавіцкага і Наваградскага паветаў з мэтай прыцягнення да БСРГ новых элементаў. Галоўным чынам гаворка ішла аб так званай “трупе Аляксюка”. Прыхільнікі Аляксюка са свайго боку высунулі ў якасці ўмовы аўяннання – пасольскі мандат для самога П.Аляксюка і ў будучыні – пасаду міністра ў незалежнай Беларусі. Але паразуменне дасягнута не было³⁰.

Польскі бок разумеў, што ў дадзеных абставінах беларускі рух не ўстане самастойна высунуць сілу, якая па ўплывах і актыўнасці магла быць спрэчніцца з Грамадою. Якраз у пачатку студзеня 1927 г. напярэдадні роспушкі БСРГ Заходнюю Беларусь візітаваў адзін з найбліжэйшых супрацоўнікаў Ю. Пілсудскага Леан Васілеўскі дзеля выяўлення настроіў мясцовых эліт. Пасля сустрэчы з В. Рачкевічам Л. Васілеўскі адзначыў: “Праграма ваяводы даволі разумная. Беларускую газету яўна праўрадавую павінен рэдагаваць Умястоўскі. Падтрымоўваюцца інвестыцыі. …Дзе насельніцтва жадае, трэба даваць беларускія школы. Патрэбна прымасць беларусаў на пасады”. У наступныя дні Л. Васілеўскі правёў сустрэчы з Я.Мамонькам, М.Гурынам, А.Луцкевічам ды Я.Станкевічам. 7 студзеня па сустрэчы з А.Луцкевічам Л. Васілеўскі занатаваў наступныя моманты з размовы: “Няма контактаў з польскім грамадствам. …Падтрымка адкідаў (тктув): Валейша (шulerня), Паўлюкевіч – маскаль…”. У размове з ім Янка Станкевіч адзначыў, што “…рэпрэсіі супраць Грамады, магчыма, бы і не перашкодзілі, аднак могуць яе і ўзмацніць”³¹.

Крызіс палаанафільскага асяродку на фоне радыкалізацыі беларускага грамадства паспрыяў таму, што ўжо восенню 1926 г. замест асобаў, якія скампраметавалі саму ідэю супрацоўніцтва з польскай адміністрацыяй, вылучаеца шэраг “новых” постасцяў. У якасці прыхільнікаў палаанафільскага накірунку ў гэты час сябе задэкларавалі беларускія дзеячы, якія да гэтага ці не прымалі актыўнага ўдзелу ў палітычным жыцці на мясцовай глебе, як Францішак Умястоўскі ды Янка Станкевіч, ці наогул з’яўляліся прадстаўнікамі антыпольскай “ірыдэнты” – як Я.Мамонька ды М.Гурын-Маразоўскі. Гэткая “ратацыя” кадраў была характэрнай праявай ўплываў грамадоўскіх настроіў, што паспрыялі размыванню межаў паміж ідалогіямі розных накірункаў беларускага руху. Тым не менш да канца 1926 г. дзеянасць узгаданых дзеячаў не набыла размаху.

³⁰ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Syg. I.303.4.2696.

³¹ AAN. Akta Leona Wasilewskiego. Sygn. 77. S. 42, 45.

*Алесь Смалянчук (Гародня),
доктар гіст. навук,
прафесар Беларускага
інстытуту правазнаўства*

Разгром “Грамады” на старонках польскага віленскага друку (“Пшэглёнд Віленьскі”, “Кур’ер Віленьскі”, “Слова”)

Тэма Беларускай сялянска-работніцкай Грамады і яе разгрому ў беларускай гістарыяграфіі мае даволі багатую літаратуру. Але звычайна даследчыкі апрач дзеянасці Грамады звярталі ўвагу таксама на стаўленне да партыі і беларускага руху наогул уладаў і найбольш упływowых польскіх палітычных сілаў. У выніку часам падаецца, што ліквідацыя найбольш моцнай беларускай арганізацыі сустрэла падтрымку амаль усёй польскай эліты, за выключэннем польскіх камуністаў і арганізацый нацыянальных меншасцяў.

Але ці было гэта на самой справе? Ці існавалі польскія некамуністычныя грамадскія і палітычныя арганізацыі, якія выступілі ў абарону беларускіх дзеячаў і асудзілі дзеянні ўрада? Дзеля адказу на гэтае пытанне варта зрабіць кароткі агляд матэрыялаў польскага віленскага друку за студзень – сакавік 1927 г. Аб’ектам увагі сталі публікацыі трох віленскіх газет – “Пшэглёнда Віленьскага”, “Кур’ера Віленьскага” і “Слова”. Гэтыя выданні прадстаўлялі розныя палітычныя сілы – ад дэмакратаў да кансерватораў, але іх аб’ядноўвала непрыяцце шавінізму партыі польскіх нацыянальных дэмакратаў.

Трэба адзначыць, што перыядычны друк “ажыўляе” гістарычнае даследаванне між іншым тым, што дазваляе выслушаць аргументы прадстаўнікоў той часткі грамадскасці, якая была статыстычнай меншасцю і таму зредку трапляла ў катэгорию “абраных”, з якімі гісторыкі вялі свой дыялог. У нашым выпадку друк стварае магчымасць паглядзець на дзеянасць і ліквідацыю буйнейшай беларускай арганізацыі вачыма польскіх апанентаў Партыі нацыянальных дэмакратаў.

Упершыню газета з называй “Пшэглёнд Віленьскі” выдавалася ў 1911 – 1915 г. Гэта была газета краёўцаў ліберальна-дэмакратычнага накірунку, хоць у яе тагачаснага рэдактара Людвіка Абрамовіча паставяна ўзнікалі

непаразуменні з вядучым ідэолагам краёвасці Міхалам Ромэрам. Адраджэнне газеты адбылося ў студзені 1922 г. Ініцыятыва зыходзіла ад Людвіка Абрамовіча, які і ў новай палітычнай і геапалітычнай рэчаіснасці захаваў вернасць ідэалам краёвасці і застаўся прыхільнікам адраджэння ВКЛ як шматнацыянальнай дзяржавы. Напачатку 1927 г. “Пшэглёнд Віленскі” ператварыўся ў актыянерную суполку, у якую ўвайшла вядомая публіцыстка Канстанція Скірмунт. У гэты момант газета стала сапраўдным цэнтрам краёуцаў. У рэдакцыйным артыкуле першага нумару адноўленай газеты адзначалася імкненне рэдакцыі ператварыць выданне ў цэнтр яднання тых, “хто любіць нашу літоўскую-беларускую зямлю, для каго добро нашага краю не з’яўляецца пустым гукам, хто верыць у яго светлу будучыню, якая будзе грунтавацца на згодным сужыщі нацыянальнасцяў, адным словам, яднанні ўсіх, каму дарагі спрадвечны сцяг “Пагоні”¹.

На разгром Грамады “Пшэглёнд Віленскі” адрэагаваў рэдакцыйным артыкулам “Супакаенне... без рэформаў”². Назва нагадвала славуты выраз Пятра Сталыпіна, а сам змест артыкула падкрэсліваў падабенства ў дзеяннях колішняга кіраўніка кабінету міністраў Расейскай імперыі і міністра юстыцыі Польшчы Аляксандра Мэйштовіча.

Рэдакцыя паведамляла пра масавыя арышты сяброў Грамады і звыртала ўвагу на тое, што арышт дэпутатаў Сейму адбыўся без дазволу гэтай дзяржаўнай установы. Газета харектарызавала гэту падзею як “здзек над Канстытуцыяй”. Таксама падкрэслівалася, што абвінавачванні носяць агульныя харектар і нагадваюць пераказ розных чутак і плётак, некаторыя з якіх ужо не пацвердзіліся. Аўтар артыкула (верагодна Л. Абрамовіч) быў перакананы, што рэпресіі зробіць беларускую ідэю яшчэ больш папулярнай і прадказваў рост колькасці гурткоў Грамады ў бліжэйшы час. Рэзка крытыковалася асона міністра юстыцыі Аляксандра Мэйштовіча, які, дарэчы, напачатку 20 ст. належаў да краёуцаў кансерватыўна-ліберальнай арыентацыі. У артыкуле згадвалася, як А. Мэйштовіч у якасці кіраўніка ўраду Сярэдняй Літвы выслаў за яе межы найбольш папулярных літоўскіх і беларускіх палітыкаў. Пры гэтым ён абяцаў, што

¹ Przegląd Wileński. Nr 1 ад 16.01.1927. Варты заўважыць, што “Пшэглёнд Віленскі” з’яўляецца вельмі цікавай і каштоўнай крэйніцай па гісторыі грамадска-палітычнага, культурнага і рэлігійнага развіцця Заходній Беларусі ў міжваенны час. На старонках газеты сярод іншых друкаваліся Уладзіслаў Талочка, Адам Станкевіч, Антон Луцкевіч і іншыя дзеячы беларускага руху. Газета шмат увагі надавала проблеме беларусаў-каталікоў, спрабе адраджэння уніяцкай царквы, намаганням ТВШ па адкрыццю беларускіх школ і культурных установаў, нарэшце, польска-беларускім адносінам.

² Тамсама. Nr 2 ад 30.01.1927

будзе суд, які пацвердзіць мэтазгоднасць дзеянняў ураду, але суд так і не адбыўся. Аўтар артыкула нагадаў, што рэдакцыя “Пшэглёнда Віленьскага” неаднаразова падкрэслівала важнасць і актуальнасць “беларускага пытання”, якое цалкам ігнаравалася ўрадам.

Пра польскую віну ў тым, што адсутнічае польска-літоўска-беларускае паразуменне пісала ў *Адкрытым лісце да рэдакцыі “Дня польскага”* Канстанцыя Скірмунт. Паколькі “Дзень польскі” адмовіўся публікаваць гэты ліст, ён быў змешчаны на старонках “Пшэглёнда Віленьскага”³. Канстанцыя Скірмунт абвінавачвала польскі ўрад у злачынстве супраць Беларусі, якое адбылося падчас падпісання Рыжскага міру. На яе думку, як і на думку большасці колішніх і тагачасных краёўцаў, Польшча павінна была далучыць усю Беларусь. Толькі гэта магло выратаваць “зямлю Рэйтана і Міцкевіча” ад бальшавіцкай акупацыі і стварала магчымасць развіцця беларускай культуры ў межах новай Рэчы Паспалітай. Таксама непрымальнай для аўтаркі ліста было адмоўнае стаўленне польскай палітычнай эліты да патрабаванняў нацыянальных меншасцяў, у прыватнасці, да імкнення мець школы на роднай мове. Паводле К.Скірмунт, штрафы і турэмнае заняволенне бацькоў, якія не пускаюць уласных дзяцей у польскія школы, толькі павялічваюць колькасць сяброў “гурткоў і ячэек”.

У Польшчы, – на думку вядомай публіцысткі, - ніколі не будзе ладу і спакою, пакуль урад не працягне іншым народам рукі дапамогі, “якая выхоўвае і стварае, прычым выхоўвае не нявольнікаў, а людзей вольных у іх мове і іх традыцыях”. У іншым выпадку, паводле К.Скірмунт, польская ўлада запляміць сябе несправядлівасцю і адсталасцю.

Таксама крытычна “Пшэглёнд Віленскі” выказаўся адносна забароны Міністэрствам унутраных справаў Грамады і Незалежнай сялянскай партыі. Гэтая забарона разглядалася, як небяспечны прэцэдэнт, які можа абярнуцца супраць саміх польскіх уладаў⁴. Адначасна газета зноў узняла праблему беларускіх школ, стварэнне якіх забарањалася польскімі ўладамі⁵.

Актыўна адгукнуўся на разгром Грамады штодзённы “Кур’ер Віленскі”, які прэтэндаваў на ролю “незалежнага дэмакратычнага выдання” (рэдактар А.Фараноўскі). 12 студзеня 1927 г. на старонках газеты быў змешчаны вялікі аналітычны артыкул “Прычыны поспеху Грамады”⁶. Аўтар (псеўданім “Бор”), абвяргаючы заяву ўладаў, сцвярджаў, што аніводны сацыяльны рух не з’яўляецца выключна наступствам пра-

³ Таксама. Nr 5 ад 13.03.1927

⁴ Таксама. Nr 6 ад 27.03.1927

⁵ Таксама.

⁶ Kurier Wileński. Nr 8 ад 12.01.1927

паганды. Ён звярнуў увагу на цяжкую эканамічную сітуацыю на беларускіх землях, на перанаселенасць вёскі і беспрацоўе, на праблему асаднікаў, на падатковы хаос, у якім беларускі селянін не можа сам разабрацца ды інш. Публіцыст “Кур’ера Віленскага” бачыў выйсце ў прадстаўленні беларускім землям аўтаноміі. Толькі гэта, на яго думку, магло паспрыяць аб’яднанню намаганняў усяго мясцовага насельніцтва, знікненню нацыянальных антаганізмаў, каб “паляк, жыд, беларус і літовец разам пачалі працуваць над будучынай краю, які для ўсіх нас з’яўляецца Айчынай”, а таксама рэформаванню адміністрацыі, у якой на тагачасны момант панавалі нацыянальныя дэмакраты.

Нумар газеты ад 16 студзеня 1927 г. выйшаў з вялікім загалоўкам “Ліквідацыя Грамады”⁷. Ніжэй былі змешчаныя кароткія рэпартажы пра шматлікія арышты, афіцыйная інфармацыя – нібыта Грамада рыхтавала ўзброене паўстанне – і каментар да яе. Аўтар каментару (псеўданім “Балеслаў Всцекліца”) сцвярджаяў, што колькасны рост Грамады быў вынікам сямігадовага кіравання краем польскімі нацыяналістамі, якія разам з урадам ігнаравалі “беларускае пытанне”. Іх стыль кіравання захаваўся і пасля майскага перавароту 1926 г. Мясцовая адміністрацыя, на думку “Всцекліцы”, не здольная палепшыць нацыянальныя адносіны, а сучаснае заканадаўства гарантую новае абастрэнне польска-беларускіх адносінаў. Аўтар заклікаў да рэформаў і звязваў іх правядзенне з асобай Ю. Пілсудскага.

У наступным нумары “Кур’ера Віленскага” быў пераказаны змест артыкула У. Стлічынскага (“Глос праўды”). У артыкуле рэзка крытыкавалася Міністэрства юстыцыі, кіраўнік якога як міністр ураду дэмакратычнай краіны, павінен шанаваць грамадзянскія свабоды, а не парушаць іх⁸.

Асаблівай увагі заслугоўвае артыкул Станіслава Свяневіча “Польша і беларусы”⁹. Аўтар адзначыў, што польскі друк перапоўнены шчасцем з нагоды масавых арыштаў сябrou Грамады. (Зайважу, што ў Вільні гэтае “шчасце” найбольш актыўна дэманстраваў орган Партыі нацыянальных дэмакратаў “Дзенік Віленскі”). Публіцысты ўзносялі А. Мэйштовіча на п’едэстал, а для Б. Тарашкевіча ўжо рыхтавалі шыбеніцу. Сам Ст. Свяневіч разгром Грамады ацаніў як праяву палітычнай істэрыі. Ён признаўся, што польскія віленскія дэмакраты, якія ядналіся вакол “Кур’ера Віленскага”, не толькі не былі праціўнікамі ліквідацыі беларускай арганізацыі, але нават заклікалі да гэтага. Аднак, на думку Ст. Свяневіча, Грамаду трэба было спачатку раскалоць, а потым зліквідаваць шляхам рэпрэсій супраць тых яе сябrou, сувязь якіх з Менскам была непарыўнай.

⁷ Тамсама. Nr 12 ад 16.01.1927

⁸ Тамсама. Nr 13 ад 17.01.1927

⁹ Тамсама. Nr 14 ад 19.01.1927

Аўтар ацэньваў Грамаду, як арганізацыю, што аб'яднала розныя беларускія сілы на падмурку барацьбы супраць польскай дзяржавы. Сярод “грамадаўцаў” Ст.Свяневіч вылучаў ідэйных беларускіх патрыётаў, свядомых камуністаў, прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі і поўноты лігенаціі, прыхільных да камуністычнай ідэалогіі, расейцаў, якія пераследавалі ўласныя мэты, і, нарэшце, правакатарап. Дамінавалі, паводле меркавання аўтара, дзве першыя групы, паміж якімі ішло ледзь прыхаванае суперніцтва: камуністы разлічвалі на далучэнне да СССР і наступнае адхіленне патрыётаў, а патрыёты разглядалі аб'яднанне беларускіх земляў у СССР толькі як першы этап, а канчатковым павінна было стаць нараджэнне незалежнай і дэмакратычнай Беларусі.

Ст.Свяневіч лічыў, што польская палітыка павінна раскалоць саюз гэтых розных сілаў. Дзеля гэтага ён прапанаваў адмовіцца ад палітыкі нацыяналізму і даць поўную свабоду дзеянасці беларускім патрыётам у галіне эканомікі, асветы і культуры. Публіцыст бачыў перспектывы польска-беларускага супрацоўніцтва, бо, на яго думку, канспіратыўныя антысавецкія арганізацыі ў БССР гатовыя да супрацоўніцтва з Польшчай. Свае надзеі аўтар звязаў з Юзафам Пілсудскім і закончыў артыкул заклікам да кадравай рэвалюцыі ў мясцовай адміністрацыі.

Дарэчы, паводле ўспамінаў А.Мэйштovіча, якраз Ю.Пілсудскі даў санкцыю на знішчэнне Грамады¹⁰. Між іншым, аўтары “Пшэглёнда Віленскага” не мелі ніякіх ілюзій наконт Ю.Пілсудскага. Па меншай меры, ніхто з іх не звязваў надзеі на змяненне сітуацыі да лепшага з гэтай постаццю польской палітыкі.

Адным з асноўных апанентаў віленскага дэмакратычнага друку апрач эндэцкага “Дзеніка Віленскага” была штодзённая газета “Слова”, якая вызначылася як орган кансерватыўнай ідэалогіі. Апрач рэдактара Юзафа Цата-Мацкевіча, які быў адным з найболыш вядомых польскіх публіцыстаў міжваеннага часу, з артыкуламі ў “Слове” выступалі такія польскія палітычныя і культурныя дзеячы яшчэ “расейскага перыяду” як Станіслаў Ваньковіч, Уладзіслаў Студніцкі, Чэслаў Янкоўскі, Мар’ян Здзяхоўскі ды інш. На старонках гэтай газеты сустракаліся таксама публікацыі Рамана Скірунта. Газета пачала выходзіць у жніўні 1922 г. Ужо ў першым яе нумары ў праграмным артыкуле рэдактар признаваў адной з галоўных асаблівасцяў Вільні нацыянальную проблему. Яе вырашэнне ён бачыў на шляху нацыянальна-культурнай экспансіі з мэтаю павялічэння колькасці польскіх лаяльных грамадзянаў.

¹⁰ Разгром “Грамады”. За кулісамі палітычнага скандалу (падр. да друку А.Смаленчuka) // Гістарычны альманах. Т. 8. 2003. С. 216.

Тэма “Грамады” была адной з прыярытэтных у “Слове”. Напрыклад, у нумары ад 3 студзеня 1927 г. паведамлялася пра “грамадаўскі тэ-рор” у дачыненні да жыхароў в. Стара-Бярозава, якія нібыта пабілі дэпутатаў Мятлу і Валошына за вядзенне беларускай пропаганды¹¹. У сярэдзіне студзеня аўтар артыкула “У беларускім лагеры” (крыптонім N) да-казваў “штучнасць” палітычнай актыўізацыі беларускага руху, бо яна не суправаджалася падобнай культурніцкай актыўнасцю¹².

Нумар ад 16 студзеня 1927 г. выйшаў з вялікім артыкулам Ю. Цата-Мацкевіча “Ліквідацыя здрады ўрадам Пілсудскага”. Знішчэнне Грамады ацэньвалася як доўгачаканая абарончая акцыя Рэчы Паспалітай супраць большавіцкіх агітатараў,накіраваная на захаванне “ўсходніх зем-ляў” Польшчы. Цікава, што рэдактар “Слова” наогул разглядаў Грамаду па-за межамі ўласна беларускага руху. Ён сцвярджаў, спасылаючыся на апублікованае ў “Звяздзе” 9 чэрвеня 1926 г. рашэнне ЦК КПБ пра неабходнасць барацьбы з “нацдэмам” па абодвух баках мяжы, што Грамада была **савецкай правакацыяй супраць беларускага нацыянальнага руху**. Мэтаю быў разгром беларускіх арганізацый сіламі польскай дзяржавы¹³. Адпаведна, польская рэпрэсія разглядаліся як удар па большавіцкай агітацыі, а не па беларусах. Сцвярджалася нават, што разгром Грамады прывядзе да паляпшэння польска-беларускіх адносінаў¹⁴. Гэтая ідэя шырока абмяркоўвалася і ў наступных нумарах. Для публіцысты “Сло-ва” пытанне “Ці была Грамада беларускай арганізацыяй?” было рыта-рычным. Адзначалася актыўнасць Грамады выключна ў палітычнай і сацыяльнай галінах і яе поўная пасіўнасць у культурна-асветніцкай. По-спех грамадаўскай агітацыі канца 1926 г. тлумачыўся выключна цяжкім эканамічным станам г.зв. “Крэсаў”¹⁵.

Практычна ў кожным студзеніцкім нумары газеты публіковалася інфармацыя, звязаная з Грамадой або лёсам арыштаваных дэпутатаў. Паведамлялася пра пратэсты камуністаў у Менску і іх патрабаванні вызваліць арыштаваных. Віленскія кансерватары таксама згадвалі вынікі Рыжскага міру, якія ў свой час адзначаліся асудзілі. Яны сцвярджалі, што крыйдная для беларусаў Рыжская дамова была выкарыстаная расей-цамі дзеля ператварэння беларускага руху ў антыпольскую зброю¹⁶.

¹¹ *Slowo*. Nr 2 ад 3.01.1927. (На самой справе на грамадаўцаў напала польская паліцыя – A.C.)

¹² Тамсама. Nr 10 ад 14.01.1927

¹³ Тамсама. Nr 12 ад 16.01.1927

¹⁴ Тамсама. Nr 13 ад 18.01.1927

¹⁵ Тамсама. Nr 18 ад 23.01.1927

¹⁶ Тамсама. Nr 65 ад 20.03.1927

На забарону Грамады і Незалежнай сялянскай партыі “Слова” адреагавала ўласнай праграмай вырашэння “беларускага пытання”. Яе сутнасцю была нацыянальная асіміляцыя беларусаў шляхам паляпшэння іх эканамічнага і сацыяльнага становішча (інвестыцыі ў эканоміку і ўдасканаленне працы адміністрацыі на беларускіх землях), а таксама з дапамогай “прыхільна-нейтральнага” стаўлення дзяржавы да развіцця беларускай свядомасці і беларускай культуры. Кансерватары былі праціўнікамі ізаляцыі беларускай меншасці. Наадварот, яны лічылі неабходным актыўна ўцягваць беларусаў у палітычнае і культурнае жыццё міжваеннай Польшчы. Пры гэтым павінны былі падаўляцца ўсе сацыяльна-палітычныя праявы г.зв. бальшавізму на беларускіх землях. Кансерватары былі праціўнікамі аўтаноміі Беларусі, бо апасаліся адарвання ад Польшчы тых паветаў, дзе беларускае насельніцтва было ў большасці. Затое яны вялі гаворку пра польска-беларускую дзяржаву, стварэнне якой лічылася магчымым пасля далучэння да Польшчы Менску і Магілёва¹⁷.

Такім чынам, можна сцвярджаць, што прынцыповым праціўнікам ліквідацыі Грамады аказаліся віленскія краёўцы, якія ядналіся вакол “Пшэглёнда Віленскага”. Яны былі ўпэўненыя, што знішчэнне Грамады не вырашыць “беларускага пытання”, а яшчэ больш абвострыць нацыянальныя адносіны. Праўда, краёўцаў гэтага перыяду можна разглядаць як маргінальную з’яву ў грамадска-палітычным жыцці заходнебеларускіх і літоўскіх земляў. Тым не менш іх пратэсты, а таксама пазіцыя “Кур’ера Віленскага” сведчаць, што не толькі польскія камуністы, але таксама частка дэмакратычна настроенай польскай грамадскасці асуздзіла ўрадавы разгром Грамады як праяву палітычнага і нацыянальнага гвалту. Аднак відавочна, што пераважная большасць віленскай польскай эліты адбрыла знішчэнне Грамады як “бальшавіцкай арганізацыі”, што спрабавала адараўцаў г.зв. “Крэсы” ад Польшчы.

Пытанне да Алея Смаленчука

Андрэй Чарнякевіч (Гародня): Скажыце, калі ласка, якім было стаўленне ППС да разгрому Грамады? Мяне асабліва цікавіць пазіцыя арганізацыі ППС на тэрыторыі Заходніяй Беларусі. І яшчэ, наколькі аб’ектуўнай крыніцай з’яўляюцца матэрыялы перыядычнага друку?

¹⁷ Тамсама. Nr 66 ад 21.03.1927

Адказ Алеся Смаленчука

Друк ППС я не аналізаваў, таму на Вашае пытанне не адкажу. Што датычыць аб'ектыўнасці такой крыніцы як матэрыялы перыядычных выданняў... Па-першага, аб'ектыўная гістарычнае крыніца – гэта вельмі дзіўная рэч, якая наўрад ці патрапіць у рукі даследчыкаў. За кожнай крыніцай стаіць чалавек. Адсутнасць аб'ектыўнасці – характэрная рыса кожнай гістарычнай крыніцы, як бы не пераконвалі гісторыкі сваіх чытачоў у адваротным. Па-другое, матэрыялы перыядыкі цікавыя якраз тым, што яны абсолютна пазбаўленыя прэтэнзій на аб'ектыўнасць. Кожная газета абараняла пэўную палітычную, нацыянальную, канфесійную ды інш. пазіцыю. Такім чынам, матэрыялы перыядычных выданняў дапамагаюць зразумець пазіцыі розных грамадска-палітычных плыняў. У гэтым моцны бок крыніц падобнага тыпу. Апроч таго матэрыялы перыёдышкі рэальна “ажыўляюць” гістарычныя падзеі, надаюць ім канкрэтны гістарычны воблік, дазваляюць акунуцца ў свайго роду “атмасферу” гістарычнай эпохі. У выніку гісторыку лягчэй выпрацоўваць тое, што называюць “рабочымі гіпотэзамі”.

*Ёанна Героўска-Калаўр (Варшава),
доктар гісторыі,
Інстытут гісторыі ПАН*

Генезіс беларускіх надзеяў і польскіх страхаў у траўні 1926 г.

I

Напачатку варта адзначыць розніцу ў сітуацыі Польшчы і Беларусі ў 1926 г., праз сем гадоў пасля падпісання Версальскага трактату і праз пяць – Рыжскага, праз тры – пасля міжнароднага прызнання мяжаў у гэтым рэгіёне Еўропы.

Сярод “нацыянальна- і дзяржаўнастваральных фактараў” абодвух дзяржаў трэба назваць гісторыю (1), мову (2), тэрыторыю (3), пачуццё сацыяльнай сувязі (4), пачуццё адміністрацыйнай сувязі (5), рэлігію (6).

1. Гісторыя¹

Вялікая гісторыя аб’ядноўвае беларускія і польскія землі. У 20 ст. іх падзяліла розная інтэрпрэтацыя гэтай гісторыі, але гэта тэма для гісторыкаў, якія займаюцца гісторыяй пропаганды як зброі ў рэалізацыі ўласных палітычных мэтаў.

2. Мова

Вопыт выдатнага існавання ў 20 ст. дзяржаваў, у якіх існавала двухмоўе, прымушае адмовіцца ад разгляду моўнага крытэрию.

3. Тэрыторыя

Палякі ў 1926 г. мелі ўласную дзяржаву на той тэрыторыі, пра якую ў свой час марыла толькі частка польскай грамадскасці, аднак, гэтыя межы атрымалі міжнароднае прызнанне. Гэта рагшэнне, якое пакінула шматлікія раны ў сэрцах і душах многіх грамадзян, закончыла ўнутрыпольскія дыскусіі пра тэрыторыю дзяржавы.

Беларусы былі незадаволеныя падзелам тэрыторыі, на якую прэтэндавалі. Трэба падкрэсліць, што гэта былі землі, якія нікім не прызнаваліся беларускімі, але якія ім абяцалі ў выніку сацыяльнай рэвалюцыі ў гэтай частцы Еўропы.

4. Сацыяльная сувязь

Сярод палякаў ваенныя падзеі жніўня 1920 г. спрыялі кансалідацыі ў сувязі з пагрозай. На жаль, толькі ў сувязі з пагрозай. Польская грамадскасць усё дваццацігоддзе ад дыскусіі, якая папярэднічала ўтварэнню

¹ Тут і далей усе вылучэнні і падкрэсліванні належыць аўтару артыкула (зайвага рэд.).

Грамадзянскага кіравання ўсходніх земляў, да восені 1939 г. у Румыніі заставалася расколатай. Найважнейшай мэтай польскай палітыкі дваццацігоддзя быў пошук польска-польскага кампрамісу. Абодва бакі былі глыбока перакананы ў сваёй праваце. Можна дапусціць, што савецкім палітыкам, якія былі праціўнікамі Польшчы не толькі ў перыяд савецка-польскай вайны, гэтая сітуацыя была добра вядомая. Яны яе выкарыстоўвалі. Аднак гэтая проблема не з'яўляецца предметам дадзенага рэферату.

Беларусы на момант “раздачы карт”, г.зн. перад 1921 г. мелі ў параўнанні з палякамі адносна невялікую палітычную эліту. Гэта парадокс, але толькі закон пра выбары ў сейм II Рэчы Паспалітай I склікання (гэта значыць пасля Рыжскага трактату), які даў гэтай групе (ужо) нацыянальной меншасці ў Польшчы роўнасць правоў, спрыяў яе кансалідацыі з электаратам. Гэта парадокс, але польскі “апорт”, які быў вынікам увядзення дэмакратычных прынцыпаў, не аб’яднаў беларускую групу з польскай грамадскасцю. Беларусы мелі ўласныя нацыянальныя памкненні. Зразумела, што яны былі пакрыўджаныя рашэннямі Рыжскага трактату. Да таго ж за ўсходнімі межамі Польшчы знаходзілася савецкая Беларусь, якая перажывала ўздым беларусізацыі. Адначасна палітыка польскіх (змяняючыхся) урадаў была лабільнай у адносінах да меншасці, што ў вялікай ступені было наступствам згаданага “расколу”. У выніку – надзеі, якія абудзілі праекты ўраду Сікорскага, былі перакрэсленыя ўрадам Вітаса.

З пункту погляду беларусаў, Польшча выступала як галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці.

З пункту погляду пераважнай большасці польскіх палітыкаў (да траўня 1926 г.) – палітыка роўнасці дапамагла беларусам (як і іншым меншасцям) распачаць варожыя дзеянні супраць польскай дзяржаўнасці.

5. Адміністрацыйная сувязь

Уласную адміністрацыйную сувязь мелі палякі, мелі расейцы. Беларускі сон пра самакіраванне развеяўся ў момант спынення палітыкі беларусізацыі.

Палітыка – гэта мастацтва выкарыстання магчымасцяў, часта – мастацтва іх стварэння.

Ці не з'яўлялася палітыка беларусізацыі ў БССР зброяй Крамля, які паслядоўна імкнуўся пашырыць сферу сваіх уплываў і нейтралізаваць заходнія ўпływy на беларускіх землях? (Гэтая гіпотэза, зразумела, не адмаўляе ўласных нацыянальных памкненняў беларусаў!)

Важна адзначыць, што палітыцы Масквы спрыяяла да 1921 г. палітычная лінія польскіх прыхільнікаў інкарпарацыі, а пасля 1921 г. – паводзіны

польскай адміністрацыі, падрабязна апісаныя ў беларускай літаратуры. Апошняе было вынікам боязі, але магчыма мела і іншыя прычыны.

6. Рэлігія

Лічу фактарам кансалідацыі, які спрыяў працэсу дзяржаўна- і нацыянальнастваральному (альбо працэсу кансалідацыі апазіцыі супраць верагоднага акупанта), асабліва ў 19 ст., рэлігію.

Знішчэнне грэка-каталіцкай царквы, якая магла паяднаць праваслаўную і каталіцкую часткі беларусаў, была ударам ў падмурак будучай беларускай дзяржавы. Гэты ўдар быў нанесены расейскім бокам, а яго значэння многія беларусы, падобна, не разумеюць па сённяшні дзень.

II

Памылковая дата ў тэме майго рэферату (1925, а не 1926) у апублікаванай праграме канфэрэнцыі з'яўляецца сімптоматычнай. І вось чаму.

Беларуская сялянска-работніцкая Грамада ўзнікла, як вядома, 24 чэрвеня 1925 г. у выніку расколу ў Беларускім клубе ў Сейме і выхаду з яго Браніслава Тарашкевіча, Сымона Рак-Міхайлоўскага, Паўла Валошына і Пятра Мятлы. На пачатковым этапе Грамада дзейнічала канспіратыўна. Яе праграма 1925 г. упершыню была апублікаваная ў Інфарматычным бюлетэні сеймавага клуба (№ 9, 1926).

Грамада выступала з лозунгамі самавызначэння ўсіх народаў і аб'яднання ўсіх беларускіх земляў у незалежную рэспубліку пад уладай рабоча-сялянскага ўраду. Сваю дзейнасць абяцала весці ў духу міжнароднай салідарнасці ўсіх працоўных, заяўляла пра імкненне да змены сацыяльнай сістэмы.

Паводле ацэнак Аддзелу нацыянальнасцяў МУС II Рэчы Паспалітай², адносіны сяброў віленскага ЦК Грамады да польскай дзяржавы былі адназначна негатыўныя, да БССР і СССР – прыхільныя. Тая ж крыніца сведчыць, што партыя займала пазіцыі прынцыпавага супрацоўніцтва (?) з камуністычным рухам, які негатыўна ўспрымаўся ў Польшчы.

У матэрыялах Аддзелу нацыянальнасцяў МУС сцвярджалася, што Грамада мела вялізарны ўплыў (што мяне не здзіўляе) на Таварыства беларускай школы, якое ў 1926 г. атрымала дазвол дзейнічаць на ўсёй тэрыторыі Заходняй Беларусі, на Беларускае выдавецтва таварыства, на Беларускае навуковае таварыства, на Беларускі кааператыўны банк, на Саюз студэнтаў-беларусаў і Віленскую беларускую гімназію. Усе названыя арганізацыі, як зразумела, дзейнічалі легальна.

² Białoruskie ugrupowania polityczne w Polsce w dniu 1 kwietnia 1927 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wydział Narodowościowy. Tylko do użytku służbowego. Tabela. (Цэнтральная бібліятэка АН Літвы. Аддзел рэдкай кнігі).

Грамада ўплывала на вясковае насельніцтва, інтэлігэнцыю і беларускую моладзь, удзельнічала ў прафсаюзным руху ў гарадах, у выбарах да Касаў хворых у Вільні, у Беластоку і Гародні.

Праз пяць месяцаў пасля ўзнікнення БСРГ, у лістападзе 1925 г. сітуацыю ў Польшчы дэстабілізаваў палітычны крызіс, звязаны з адстаўкай ураду Грабскага. Юзаф Пілсудскі ў той час знаходзіўся ў Сулею́цы, дзе праводзіў час ў адзіноце. Распачалася цяжкая праца па стварэнню новага ўраду³.

У сакавіку 1926 г. абурэнне выклікаў праект бюджету, пропанаваны міністрам фінансаў Ежы Здзяхоўскім. ППС патрабавала роспуску Сейму і ўвядзення падатку на маёнтак для багацейшых колаў грамадства. Святкаванне 1 траўня ў Варшаве закончылася трагічна. У выніку сутрэчы на вуліцы двух розных дэманстрацый – сацыялістычнай і камуністычнай – распачалася стральба і загінула пяцёра рабочых. Спробы Вінцэнта Вітаса сфармаваць трэці ўрад не сустрэлі падтрымкі сярод палітыкаў ППС, якія планавалі супрацоўніцтва з Пілсудскім. Вядомае варшаўскае кабарэ, якое добра адчувала палітычную сітуацыю, паставіла палітычнае шоу пад красамоўнай для атмасфэры тых дзён назвай “Мы хочам караля”. Грамадскасць была ўражаная і дэзарыентаваная падзеямі 1926 г. Нягледзячы на тое, што яны не з’яўляюцца прадметам майго выступлення, хачу прывесці меркаванне Анджэя Гарліцкага, аўтара манаграфіі “Przewrót majowy”, які падкрэсліў, што майскія падзеі 1926 г. мелі рысы вялікай імправізацыі. Хутчэй за ёсё, калі б презідэнт Вайцахоўскі знаходзіўся ў Варшаве, на што разлічваў Пілсудскі, усё закончылася б дэманстрацыямі і адстаўкай ураду. Але презідэнт адпачываў у Спале. Урад абвясціў увядзенне для Варшавы і ваяводства надзвычайнага становішча. Пасля вяртання презідэнта ў Варшаву на вядомым мосце Панятоўскага адбылася славутая размова Вайцахоўскага з Пілсудскім, якая развеяла надзеі на мірнае вырашэнне праблемы. Амаль чатырохразовая перавага войскаў, якія падтрымалі Пілсудскага, вызначыла ягоную – горкую – перамогу.

Святочная стотысячнай дэманстрацыя ў Саскім парку пад помнікам Юзафа Панятоўскага, арганізаваная ППС, выказала агульныя надзеі, што функцыі кіраўніка дзяржавы будзе выконваць Юзаф Пілсудскі. Расчараўванне выклікаў факт адмовы Пілсудскага, які рэкамендаваў на гэтую пасаду прафесара Ігнацыя Масціцкага. 15 траўня 1926 г. быў сфармаваны г.зв. першы ўрад Казіміра Бартля⁴.

³ Урад Аляксандра Скрынськага пачаў дзейнічаць 20 лістапада 1925 г.

⁴ Усяго было пяць урадаў К.Бартля: 15 траўня – 4 чэрвеня 1926 г.; 8 чэрвеня – 24 верасня 1926 г.; 25-30 верасня 1926 г.; 28 чэрвеня 1928 г. – 13 красавіка 1929 г.; 29 снежня 1929 г. – 17 сакавіка 1930 г.

Пасля “Траўня” сярод варшаўскай праўці пачаліся спрэчкі паміж тымі, хто шукаў паразумення з новым урадам, і яго праціўнікамі – закаранелымі эндэкамі. Адначасна ППС, незадаволеная маўчаннем Маршалка пра сацыяльныя праблемы, а таксама захаваннем Сейму і Сенату, адмовілася падтрымліваць Пілсудскага. Першапачатковая пазіцыя ППС атрымала ў польскай гісторыографіі назуву “травенскай памылкі”.

Адбывалася кансалідацыя апазіцыі. У снежні 1926 г. колы, набліжаныя да Рамана Дмоўскага, стварылі кааліцыю “Вялікай Польшчы” пад лозунгамі нацыяналізму, якая пашырала ідэю г.зв. іерархічнай арганізацыі нацыі, пакарання ў дысцыпліны. Актывізавалася дзеянасць Камуністычнай партыі Польшчы. Гэтая партыя апынулася ў сітуацыі змагання як супраць “пілсудчыкаў”, так і супраць эндэцыі. Сейм працягваў сваю працу, бо пасля прыняція ў жніўні закону аб змяненнях Канстытуцыі і паўнамоцтвах прэзідэнта, ён сам пазбавіў сябе адзінай магчымай формы пратэсту на дзяржаўны пераварот, а менавіта права на самароспуск. У краю і сталіцы панаваў настрой няпэўнасці.

У той жа час Грамада ўключала, паводле дадзеных МУС, у паўночна-усходніх ваяводствах і ўсходніх паветах Белаостоцкага ваяводства каля 800 гурткоў. Захар Шыбека ацэньвае колькасць сяброў на сто тысяч⁵. Сябры Грамады мелі падставы для незадавальнення. І выказвалі яго.

У студзені 1927 г. польская ўлады забаранілі дзеянасць Грамады і пачалі рыхтаваць судовы працэс. Абаронцамі сталі 16 адвакатаў, а працьвіваднага з іх (Казіміра Петрусеўчы) стала ўзорам выдатнага адвакацкага выступу⁶.

У траўні 1927 г. пасля трохмесячнага працэсу Акружны суд у Вільні апраўдаў усіх абвінавачаных у змове з прадстаўнікамі іншай дзяржавы, 19 з 56 былі апраўданыя па ўсіх абвінавачваннях, а астатнія атрымалі ад 3 да 12 гадоў турмы за ўдзел у змове з мэтаю дзяржаўнага перавароту . Сярод гэтых астатніх аказаўся аўтар праграмы Грамады, а таксама Рак-Міхайлоўскі, Валошын і Мятла. Апеляцыйны суд скараціў тэрміны пакарання.

III

Цяжкі лёс беларусаў і Беларусі быў вызначаны шэрагам прычын, пра якія зараз не будзем казаць. Сканцэнтруемся выключна на беларуска-польскай праблеме.

Значэнне запавету Кастуся Каліноўскага, які лапідарна сформуляваў беларускі дзяржаўныя інтэрэсы, у свой час было нейтралізавана

⁵ Szybieka Z. Historia Białorusi. 1795-2000. Lublin, 2002.

⁶ Audiut et altera pars. Proces Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hramady. Mowa obrońca adwokata Kazimierza Petrusewicza. Wilno, 1928.

царскай палітыкай рэформаў, якая ўключала адмену прыгону, наданне асабістай свабоды і прывілеі праваслаўнаму насельніцтву. Правы беларусаў былі супрацьпастаўлены правам палякаў. І ўжо ніхто ў Беларусі не помніць, што гэта польскі Нацыянальны ўрад першым прызнаў сялянскому насельніцтву права шляхты (з чым быў звязаны набор грамадзянскіх правбу).

Мінулі гады. Прыйшоў час вялікай вайны, а таксама вайны савецка-польскай. Тэатрам падзеяў ізноў сталі беларускія землі.

Прычыны кожнага падзелу складаюцца з унутраных і вонкавых фактараў, а прадметам спрэчак становіща іх прапорцыя.

На маю думку, падзел Беларусі ў выніку Рыжскага трактату пэўным чынам стаўся вынікам ранейшых беларускіх “выбараў”. Больш пішу пра гэта ў сваёй манаграфіі “*Zarząd Cywilny Ziemi Wschodnich*”.

Імкнуся аднолькава ставіцца да ўсіх нацыянальных груп. На многіх старонках манаграфіі пра *Цывільнае кіраванне ўсходнімі землямі* выказала крытычны погляд на паводзіны і палітычныя памкненні сваіх суйчыннікаў, як тых, што насялялі Усходняе землі, так і тых, што працавалі ўваршаўскіх міністэрствах або ў Парыжы. І таму лічу, што маю права задаваць вострыя пытанні іншым нацыям, у т.л. беларусам.

Як бы развіваліся падзеі, калі б беларусы, якія імкнуліся да супрацоўніцтва з Польшчай, шукалі б паразумення з прыхільнікамі федэратыўнай канцэпцыі, а не з іх паважнымі праціўнікамі?

Беларускія эліты, разарваныя паміж Коўнам, Берлінам, Москвой і Варшавай не разумелі, альбо не жадалі зразумець складанай унутрыпольскай гульні паміж палякамі. Застаецца пытанне, у якой ступені гэта вызначалася аб'ектыўнымі фактарамі (слабасць?), а ў якой фактарами прынятай беларусамі тактыкі? Дамоўленасці, якія датычылі польска-беларускіх перамоваў сакавіка 1920 г. падаюцца асабліва важнымі для далейшых даследаванняў⁷.

⁷ “Уступкі, якія сорак гадоў называлі “толькі школьнімі” на самой справе былі палітычнымі ўступкамі вялікага значэння. Каб гэта зразумець, трэба ўявіць свядомасць акружнай структуры адміністрацыі на тэрыторыі Цывільнага кіравання. Польскі бок фактычна адыходзіў ад нормаў палітыкі ранейшага перыяду. Ён адмовіўся ад раней прапагандаванай коламі, набліжанымі да нацыянальных дэмакрататаў з “Вялікай Польшчы”, палітыкі перанясення цэнтра беларускіх земляў на тэрыторыю Менскай акругі. Таксама былі спыненыя падрыхтоўчыя мерапрыемствы па інкарпацыі Берасцейскай акругі. Адначасна пачалася падрыхтоўка да стварэння Беларусі, якая б складалася з усходняй і заходняй частак. [...] Праект стварэння Генеральнага камісарыяту беларускіх спраў пры Грамадзянскім кіраванні, які ўзнік у гэты час быў перададзены ў архіў **толькі пасля падпісаджання Цывільнага кіравання Радзе міністэрства (1 красавіка 1920 г.)**” (Gierowska-Kałtaur J. *Zarząd Cywilny Ziemi Wschodnich* (19 lutego 1919-9 września 1920). Warszawa, 2003. S. 316-317, 314-315).

А можа вызначальным фактам для лёсу беларусаў стала адсутнасць палітычнай прадбачлівасці?

Юзаф Пілсудскі ў 1920 г. прыйграў сваю канцэпцыю Цэнтральна-Еўропейскай уніі. Рыжскі трактат быў пацвярджэннем паражэння кірауніка Польскай дзяржавы. Не ён, а Расея (Савецкая) рэалізавала свой палітычны сцэнарый на тэрыторыі не толькі Вялікага Княства Літоўскага.

Да паражэння канцэпцыі Пілсудскага прычыніліся не толькі саветы, і не толькі палякі. Якім быў бы лёс абодвух дзяржаў, калі б перамог паланафільскі і больш прадбачлівы ў адносінах з палякамі накірунак беларускага руху?

Травенскі пераварот асвяжыў эмоцыі нядайніх гадоў. Палякі, у вялікай ступені расчараваныя палітычнымі вопытамі перыяду парламентарызму, чакалі аздараўлення адносінаў у дзяржаве. Аднак, каб гэта не супярэчыла дзяржаўным інтарэсам. Інфармацыя пра падзеі ва ўсходніх ваяводствах нараджала страх. Сярод нацыянальных меншасцяў павінна была з'явіцца думка пра нядайнія лозунгі Віленскага звароту Ю.Пілсудскага. На іх няшчасце, час увядзення федэратыўнай палітыкі ўжо мінуў. Было зроблена толькі тое, што было магчымым у сітуацыі, якую вызначалі міжнародныя пагадненні⁸. У выніку паражэння федэратыўнай канцэпцыі Ю.Пілсудскага беларусы і палякі аказаліся звязанымі вузлом супяречных нацыянальных інтарэсаў.

“Няма, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае разум і навуку” (Кастусь Каліноўскі).

Пераклад з польскай мовы Алеся Смаленчука

⁸ Szybieka Z. Historia Białorusi. 1795-2000. S. 201.

*Ірина Матяш(Київ),
доктор історичних наук, професор,
директор Українського науково-дослідного
інституту архівної справи та документознавства*

Білоруські документи в українських архівах

В Українських архівах зберігається досить широкий і різноманітний комплекс джерел, що містить інформацію про факти, події і особистості, пов'язані з розвитком білоруської державності, культурою, наукою і освітою Білорусі. Цей комплекс склався історично й зумовлений генетичними зв'язками українського та білоруського народів, міграційними процесами, тривалими взаємовідносинами двох держав (ресурсів) у різні періоди їх історії.

Основні документні комплекси зберігаються у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного історичного архіву, м. Київ, Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України, державних архівах Київської, Чернігівської областей, Державному архіві м. Києва, Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у приватних колекціях і мають достатній інформаційний потенціал. Документи, що відкладалися у фондах цих архівах установ, зберігають інформацію трьох рівнів: державного, інституційного, особистісного. Вузький дослідницький ареал, активне використання одних і тих самих фондів дає підґрунтя для різних дослідницьких гіпотез, але досі поза увагою дослідників залишається значний не актуалізований пласт документів “білорусознавчого” характеру.

Найширший спектр інформації, пов'язаної із історією Білорусі, містять фонди Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України, де зосереджено найважливіші документи Національного архівного фонду, присвячені новітній історії України (після 1917 р.). Переважна більшість документів архіву відкладалася як спадщина органів державної влади і управління радянського часу: всеукраїнських з'їздів Рад депутатів трудящих, Верховної Ради УРСР, Усекураїнського Центрального Виконавчого Комітету, Президії Верховної Ради, Раднаркому УРСР і Ради Міністрів республіки, інших органів управління. У ЦДАВО Украї-

ни зберігаються документы державних органів освіти, культури, мистецтва, військових установ, особисті фонди державних і суспільних діячів, учених. До багатьох документів, зокрема органів державного контролю, юстиції, суду, прокуратури, Держплану, статистики, Міністерства фінансів України, тривалий час доступ обмежувався. Відтак не виявленими та не дослідженими залишалися документи, інтерес до яких активізувався зі зміною історіографічної парадигми. Демократизація суспільства й архівної справи змінила ситуацію, що зумовило зокрема розширення доступу до таких фондів як ф. 2592 (“Народне міністерство закордонних справ УНР”), ф. 3766 “Міністерство закордонних справ Української держави”, ф. 1072 “Міністерство ісповідань УНР” та ін.

Саме у цих фондах зосереджено документи, пов’язані з історією Білорусі. Містять їх також ф.14 “Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів УРСР”; ф. 3920 “Чесько-український комітет допомоги українським та білоруським студентам у Празі. Студійно-провірочна комісія стипендіатів”, ф.166 “Міністерство народної освіти УРСР”; ф.3806 “Н.Полонська-Василенко”. Зафіксовані в згаданих документах факти доповнюють відомості, що їх можна почерпнути в білоруських архівах, тим самим дозволяючи реконструювати події доби БНР (хід білорусько-українських переговорів, підстави встановлення державних кордонів, напрями білорусько-української співпраці в окремих галузях, персональний внесок діячів о розвиток білоруської державності, науки і культури).

Сенсаційне значення зокрема мають документи ф. 2592 “Міністерство закордонних справ УНР”, де в справі 62 “Листування з делегацією БНР на Україні про визнання її самостійності, уставні грамоти, протоколи спільної комісії про встановлення кордонів України з Білорусією” повністю збереглися протоколи (в 2-х примірниках) 4-х офіційних засідань білорусько-українських переговорів 19-22 квітня 1918 р. Цей комплекс документів, залучений до наукового обігу гомельською дослідницею Валентиною Лебедевою¹, істотно доповнює відоме двотомне видання “Архіви Беларускай Народнай Рэспублікі” (Мінськ-Вільнюс-Прага-Нью-Йорк, 1998). Він зберігає деталі переговорів, склад учасників переговорів (А.В.Ліхнякевич, М.С.Свідерський, Т.В.Петровський – від УНР, О.І.Цвікевич, С.О.Рак-Михайловський та Е.М.Ладнов, який брав участь 22 квітня

¹ Лебедзева В.М. Удзел М.В.Доўнар-Запольскага ў беларуска-українскіх перамовах 1918 г. // Даследчык гісторыі трох народаў: М.В.Доўнар-Запольскі (Зборнік наўковых артыкулаў і дакументаў). Гомель-Рэчыца, 2000. С. 96-106; Вона ж: Тэрытарыяльнае пытанне на беларуска-українскіх перамовах 1918 г. фактаграфічны і крыніцазнаучы спектры// Архівазнавство. Археографія. Джерелазнавство. Міжвідомчий збірник наўковых праць. Вип. 2: Архівазнавчі чытанні. Кіев, 2000. С. 104-113.

як консультант), висвітлює хід обговорення основних питань, визначених керівником білоруської делегації А. Цвікевичем як такі: “1. Принцип, якого будуть обидві сторони дотримуватися при встановленні державних меж; 2. Мапи, якими сторони в своїх працях будуть користуватися; 3. Кінцеві точки державної межі на заході і сході”². На першому засіданні, на пропозицію П.Свідерського, було вирішено керуватися етнографічним принципом як основним, а економічним та географічним як додатковим. Голова комісії від українського уряду А.В.Ліхнякевич наголосив на “особливому значенні того факту, що представники Білоруського народу після оголошення незалежності Білорусі звернулися до України і тим самим показали своє братне почуття до українського народу, як провідця в будуванні демократично-національної держави”³. Тим самим було визначено атмосферу переговорів, яка під час всіх засідань була досить конструктивною. Вже на засіданні 21 квітня 1918 р. було окреслено два питання (“чи представники білоруського уряду визнають принципово, що вихідною точкою на заході є озеро Вигоновське”; “чи визнає білоруська делегація, що лінія Пінськ – Гомель буде відступлена Україні”), від відповіді на які залежало як найшвидше “виготовлення проекту договору”⁴. Однак 22 квітня С. О. Рак-Михайловський заявив, що не може дати відповіді на ці питання. Спеціально на засідання було запрошено консультанта, члена Ради БНР Е.М.Ладнова. Наступне засідання призначалося на 23 квітня, однак його протокол не зберігся. Поза основним контекстом протоколи містять іншу, важливу інформацію. Йдеться зокрема про наполегливе прохання білоруської делегації про оголошення по українському радіо повідомлення про незалежність Білорусі, допомоги в установленні контактів з російською стороною, про виведення до Польщі або розформування створеного на території України корпусу “польських військ у кількості 15 000 чоловік”⁵, який може загрожувати БНР. Інтерес мають і рукопис білоруською мовою “Прелімінарного договору між УНР і БНР у питаннях державних меж”, який зафіксував результати переговорів, та резолюція щодо результатів Брест-Литовських мирних переговорів, внесена 7 квітня 1918 р. на засіданні Одеської Білоруської національної ради (голова І. Матеш), що пропонує “самим сміливим і гарячим способом перечити проти такого поділу Білорусі” і “звернутися за допомогою в цим питанні до народу всього світу через їхні уряди”⁶. Тим самим джерельне значення доку-

² ЦДАВО України. Ф. 2592, оп. 1, адз. з. 62, арк. 25.

³ Там само.

⁴ Там само, арк. 33.

⁵ Там само, арк. 1.

⁶ Там само, арк. 22.

ментів цього фонду полягає в тому, що вони фіксують офіційну і суспільну точку зору на поділ території Білорусі.

Подальший хід подій дозволяють реконструювати документи, що відкладалися у ф. 3766 “Міністерство закордонних справ Української Держави”. Дві справи цього фонду безпосередньо присвячені питанням встановлення державного кордону між Білорусією та Україною. Заслуговують на увагу не лише офіційні тексти (оригінали та копії), але й маргіналії – резолюції, помітки, підкреслення. Так, у справі 187 “Про межі України. Запитання, прохання і довідки Міністерства шляхів про кордони, поділ ліній залізниць між Україною і суміжними державами і про поділ станцій. 1918 р.” зафіксовано відомості про прикордонні станції залізниці України від 13 травня 1918 р. Зокрема з Білорусією такими за доби Гетьманату було визнано Високолітовськ, Люща, Жлобин, Гомель⁷. Відповідно залізнична лінія від Брест-Литовська до Гомеля входила до складу Поліських залізниць, а лінія від ст. Шепетівка до ст. Жлобин – до Подільських⁸. Кінцевими станціями “до остаточного встановлення державних меж” вважалися на Гродненщині: Косово і Ганцевичі, на Пінщині – Кругловичі, на Могилівщині – Жлобин⁹.

Зрозуміло, що у визначенні державних меж і українська і білоруська сторона прагнули обстоювати вигідну для своєї держави позицію. Про це свідчать резолюція Д. Дорошенка та автограф М.Петровського. Так, у відповідь на питання про встановлення межі через шосе “Гомель-Могильов” від 4 вересня 1918 р. Д. Дорошенко написав резолюцію: “Повідомити, що межа ще не встановлена остаточно, але треба тимчасово заняти як найкориснішу для України лінію”¹⁰. М. Петровський, відповідаючи на подібні запитання, наголошував, що “етнографічно належать до української території і сам уряд стоїть на тій точці перелічені повіти: Пінщина: Пінський та Мозирський з Річицьким (частина), Могілевщина – частина Гомельського, Гродненщина – Берестейській, Бобрінський, частина Пружанського та Більського”¹¹. Як відомо, білоруська позиція була дещо відмінною. Вона чітко сформульована відомим істориком, учасником білорусько-українських переговорів професором М.В.Довнар-Запольським: “Белорусы имеют и историческое, и экономическое, и этнографическое право на эти территории, даже значительно южнее, чем границы Минской и Гродненской губерний”¹². Отже,

⁷ ЦДАВО України. Ф. 3766, оп. 1, адз. з. 187, арк. 2.

⁸ Там само, арк. 6.

⁹ Там само, арк. 16.

¹⁰ Там само, арк. 29.

¹¹ Там само, арк. 33.

¹² Архіви БНР. Мінск-Вільнюс-Прага-Нью-Ерк, 1998. Т. 1. Кн. 1. С. 110.

прикордонно-територіальне питання було одним із найголовніших у встановленні дипломатичних відносин двох держав, до чого Білорусь прагнула більше, ніж Україна з огляду на її пошуки зовнішньої фінансової позики та складність боротьби за визнання БНР¹³.

Відомості про події, які розгорталися навколо цього питання, збереглися в адз. з. 186 “Про межі України. Клопотання окремих організацій про приєднання місцевостей до України і про пересунення демаркаційної лінії; законопроект про адміністративний поділ України; про приєднання частин Холмщини, Бессарабії, Криму і т. ін. 2 травня – 25 листопада 1918 р.” “Каменем спотикання” став “Законопроект про адміністративний поділ прилучених до України повітів між губерніями”, який проголосував: “Для адміністративного упорядкування повітів і частин повітів Російських губерній, тимчасово прилучти до Української держави:

- до Гомельського повіту Могилівської губернії частину Сівського повіту Орловської губернії;
- частину Пружанського повіту Гродненської губернії до Бобринського повіту тієї ж губернії;
- частини Слуцького і Бобруйського повітів Мінської губернії до Ричівського повіту тієї ж губернії.
- до Волинської губернії приєднати Пінський повіт Мінської губернії, Брест-Литовський, Гродненський, Бобринський.
- до Київської губернії приєднати Мозирський Мінської губ., Річицький.
- до Чернігівської губернії – Гомельський Могилівської губернії”¹⁴.

Документи зафіксували неоднозначну реакцію на таке рішення. Якщо в зверненні Народного секретаріату БНР до Міністра закордонних справ УД від 6 травня 1918 р. наводяться приклади звернень представників місцевих мешканців (Гомельського міського супільного самоврядування від 28 квітня 1918 р. та Спілки землевласників Пінського, Мозирського, Речицького, Гомельського повітів від 6 травня 1918 р.) “с протестом против устанавливавшіся явочним порядком української влади на території Белоруссии”¹⁵ і висловлюється думка, що новий уряд (29 квітня 1918 р. прийшов до влади гетьман П. Скоропадський) задовільнить протести місцевого населення. Однак уже 8 червня 1918 р. Гомельський повітовий старosta надсилає інформацію протилежного змісту. Він повідомляє, що загальні збори робітників гомельських залізничних майстерень та Гомельської торгово-промислові спілки, проведені “по соб-

¹³ Див.: Лебедзева В.М. Удзел М. В. Доўнар-Запольскага... С. 96.

¹⁴ ЦДАВО України. Ф. 3766, оп. 1, адз. з. 186, арк. 15.

¹⁵ Там само, адз. з. 139, арк. 1.

ственной инициативе рабочих”¹⁶ за участю понад 4000 осіб вирішили “ходатайствовать перед Правительством Української Держави о присоединении Гомеля и его узда к Українне” і відрядити до Києва делегації для обговорення цього питання¹⁷.

Другим важливим питання було встановлення торговельних відносин. Хід переговорного процесу та його окремі деталі висвітлюють документи справи 33 “Листування з українськими консулами в Мінську, Новочеркаську, Москві по адміністративно-господарчим справам консульств і по справам окремих громадян. Доповідь Мінського консула про його роботу. 17 червня – 13 грудня 1918 р.”. Тимчасовий український консул у Мінську А.М.Квасницький, що приступив до виконання свої обов’язків 19 травня 1918 р., повідомляючи про свою діяльність за два місяці, торкався цікавого з цієї точки зору сюжету: “Перед від’їздом з Києва як одвідав представників Білорусі (професора Довнар-Запольського, присяжного повіренника Цвікевича і ін.) і балакав з ними про уstanову тісного торговельного зв’язку України з Білорусією. Вони заявили, що в цьому відношенні возлагають на мене, як прожившого 17 років в ріжких місцевостях Білорусі і ізучившого її і маючого знайомства в усіх сферах, велику надію. Вчора я балакав з представниками биржи, а також спілкою землевласників. Ті і другі дуже зраділи можливості економічного та торговельного зв’язку Білорусії з Україною, обіцяють прийти в цьому відношенні на поміч і хочут через мене порушити посередництво перед Українським Урядом о дозволі відчинити тут відділ державного банку, придаючи йому велике значення, забезпечуючи за короткий час до 10 000 000 вкладів”¹⁸.

Конкретні кроки в цьому напрямку відображені в документах справи 139 “Листування про дипломатичні зносини з Білоруською республікою – про визнання її самостійності, взаємне призначення представників, політичну підтримку, про встановлення економічних зносин, по справам окремих громадян. 10 травня – 16 грудня 1918 р.” Резолюція міністра закордонних справ Української Держави Д. Дорошенка на зверненні до нього Білоруської палати по товарообміну з пропозицією продати Білорусії мило, цвяхи, махорку, сіль та ін. товари першої необхідності: “Признаю бажаним війти в товарний обмін з Білорусією, наскільки допускають це наші теперішні економічні відносини”¹⁹, фактично відкрила шлях економічних стосунків двох держав.

¹⁶ ЦДАВО України. Ф. 3766, оп. 1, адз. з. 186, арк. 35.

¹⁷ Там само, арк. 34, 36.

¹⁸ ЦДАВО України. Ф. 3766, оп. 1, адз. з. 33, арк. 1.

¹⁹ Там само, арк. 3.

Вони ґрунтувалися на взаємному визнанні суверенітету, відбитому в Договорі, заключеному між Українською Державою і БНР у квітні 1918 р. Договір унормував відносини в сфері прав громадян, діяльності дипломатичних місій, торгівлі, судноплавства, транзиту. Спеціальний VI параграф присвячувався питанням конвенцій, змішаної комісії і терміну дії угоди. Україна однією з перших визнала незалежність БНР. Установлення дипломатичних відносин почалося з призначення генерального консула в Києві (першим Генеральним консулом з червня по серпень 1918 р. був П.В.Тремпович) та консула в м. Одесі (С. М. Некрашевича)²⁰.

Окремі документи, пов’язані з білоруською історією 1920-х років, збереглися у фондах так званого Празького архіву, який зберігається двома комплексами – у ЦДАВО України та ЦДАГО України. Так, у фонді 3920 “Чесько-український комітет допомоги українським та білоруським студентам у Празі (ЧУК). Студійно-перевірочна комісія стипендіатів” відкладалися списки (чеською та рідше – українською мовами) українських та білоруських емігрантів, які навчалися в 1921 – 1929 рр. у різних навчальних закладах Чехословаччини, заяви студентів про надання академічних відпусток, перенесення строків іспитів та ін., списки студентів на одержання грошової допомоги, повідомлення управи комітету про зарахування на грошову допомогу та звільнення від неї, листки успішності стипендіатів, матеріали комісії про організацію фонду для допомоги українським та білоруським студентам, що навчалися у вищих навчальних закладах Чехословаччини, протокол загальних зборів студентів, звіт про діяльність комісії, списки студентів, що внесли до нього кошти. Ця інформація особистісного рівня важлива як з точки зору дослідження життя і діяльності окремих представників Білорусі, так і осягнення історії білоруської еміграції.

Серед фондів ЦДАВО України, де відкладалися “білоруські” документи (або документи “білоруської” тематики) слід назвати також фонд 14 “Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР”, до опису 1 якого включено документи, що характеризують розвиток архівного будівництва в Україні впродовж 1920–1944 рр. і мають науково-історичне і практичне значення. Інформативну цінність має офіційне листування засвідчує тіsnі стосунки центральних архівних управлінь України і Білорусі. Листи зафіксували запрошення на II Всеукраїнський з’їзд архівних робітників представників Білоруської РСР (адз. з.254–256, 1302), до співпраці в журналі “Архівна справа” та організації архівної освіти (адз. з.1187, 1190, 1461, 1669), пропозицію замовити примірники підручника

²⁰ Там само, арк. 7-8, 18.

„Архівознавство” (адз. з.424, персональний внесок у розвиток архівістики М. В. Довнар-Запольського.

Цінну інформацію щодо долі архіву гр. Хрептовичів містить доповідна записка ректору Вищого інституту народної освіти професора Олександра Оглоблина (ф. 3561), про рукописні матеріали з бібліотеки Хрептовичів – Володимира Маяковського (ф. 3206), історичні довідки про родинний архів та бібліотеку Хрептовичів (ф. 3206).

Окремий фонд професора Довнар-Запольського (ф. 262) зберігається в Центральному державному історичному архіві у Києві. Тут зібрано колекції документів, що зберігалися в колишньому архіві при Університеті св. Володимира в Києві, Всеукраїнському центральному архіві давніх актів, частина фондів Центрального архіву революції в Харкові та Київського обласного історичного архіву, які хронологічно охоплюють період від 1369 до 1917 р. Специфіка організації фондів зумовила те, що у ф. 533 “Київський військовий губернатор”, ф. 707 “Управління Київського учбового округу”, ф. 128 “Києво-Печерська Лавра”, ф. 64 “Сотенні канцелярії Лівобережної України”, ф. 59 “Київська губернська канцелярія”, ф. 1537 “Чернігівський губернський магістрат”, ф. 2227 “Колекція документів Волинського музею”, ф. 220 “Київська археографічна комісія” та ін. збереглися документи, пов’язані з історією Білорусі переважно XVIII – XIX ст. Події XX ст. відображені у фондах 707 “Управління попечителя Київського учбового округу”, ф. 442 “Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора” ф. 2194 “Колекція карт”, ф. 1235 “Грушевські – історики та філологи”, ф. 262 “М. В. Довнар-Запольський”. В останньому фонді, крім документів, утворених в процесі життя та діяльності відомого білоруського вченого, збереглися листи інших видатних діячів білоруської культури. Так, лист Дмитра Довгялло відтворює факти, пов’язані з організацією Історико-археологічного товариства в Білорусі. Переїмаючись тим, щоб “не приходилося переливать из пустого в порожнее или изучать уже напечатанное”, Довгялло звертається до Довнар-Запольського за порадою щодо розроблення статуту такого товариства. Білорусь XX ст. певною мірою відтворена в справі за 1911 р. “Об уничтожении, запрещении, наложении ареста и снятии ареста на газеты и журналы на белорусском языке” (ф. 442, оп. 861, адз. з. 335), “Карте Европейской России (Белоруссия). Издание военно-топографического отдела Генштаба” за 1912 р. (ф. 2194, оп. 1, адз. з. 398), “Карте (географической) Могилевской губернии” (ф. 318, оп. 1, адз. з. 1480) та ін. Інтерес для дослідників мають автографи білоруських діячів науки і культури, які збереглися у сімейному фонду Грушевських (ф. 1235).

Питання розвитку культурного співробітництва, аналізу динаміки білоруського населення в Україні, урегулювання кордонів відображені в документах, які відкладалися в Центральному державному архіві громадських об'єднань України, створеному 1991 р. на базі Партийного архіву Інституту історії Комуністичної партії при ЦК КПУ. Тут зберігаються документи політичних партій, зокрема української комуністичної партії, українських соціалістів-революціонерів. окремі фонди складають документи комсомолу України, документи з відомостями про діяльність підпільних партійних і комсомольських організацій, партизанський рух в Україні під час Другої світової війни, архівно-слідчі справи репресованих органами ГПУ-НКВД-КГБ по Києву та Київській області, передані 1993 р. з архіву Служби безпеки України. 2001 року в серії «Архівні зібрання України: путівники» уперше вийшов путівник по архіву²¹.

Документи, пов'язані з історією Білорусі, зокрема, відкладалися у ф. 1 “Центральний комітет Компартії України”, оп. 2, адз. з. 1984 “Выписки из протоколов заседаний Политбюро ЦКП (б)У, переписка с ВУЦИК, протоколы совещаний по вопросам урегулирования границ между УССР, РСФСР и БССР” за січень – вересень 1925 р., адз. з. 342 “Протоколы заседания Центрального бюро Литовско-Белорусского отдела при ЦК РКП (б) и ЦК КП(б)У” (1920 р.), Постанова Президії Центральної Ради профспілок Білорусі від 4 липня 1936 р. “Про підсумки роботи Українського державного театру імені Шевченка” (адз. з. 6873), “Угода між урядами СРСР і Німеччини про евакуацію українського і білоруського населення з територій колишньої Польщі, які відійшли до зони державних інтересів Німеччини, і німецького населення з території колишньої Польщі, які відійшли до зони державних інтересів Союзу РСР” від 16 листопада 1939 р. (адз. з. 7308). Як свідчать архівні документи, гастролі Українського державного драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка, які відбулися впродовж півтора місяців (20 травня – 4 липня) у Мінську та Вітебську, стали помітною подією в культурному житті Білорусі. Особливо було відзначено гру артистів І.А.Мар'яненка, А.М.Бучми, В.М.Чистякової, Н.М.Ужвій, а перед Управлінням справах мистецтв при РНК УРСР було порушено клопотання про встановленні шефства театру над радгоспно-колгоспним театром у Гомелі та постійного творчого зв’язку з Першим Білоруським державним театром²².

Документи цього фонду містять також відомості про склад білоруського населення на території УРСР, національні школи в Україні. Зок-

²¹ См.: Центральний державний архів громадських об’єднань України: путівник / Упоряд.: Іваненко Б.В., Бажан О.В. та ін. Київ, 2001. – 495 с.

²² ЦДАГО України. Ф. 1, оп. 20, адз.з. 6873, арк. 35, 35 зв.

рема станом на березень 1938 р. в УРСР налічувалося 9 шкіл з білоруською мовою викладання (514 учнів) та 8 шкіл (1485 учнів), що становить порівняно незначний відсоток від загальної кількості шкіл (21 656 з 21 мовою викладання, 5 143 789 учнів)²³.

Додаткове значення для складання цілісного уявлення про предмет дослідження має регіональна група фондів. Певну джерельну вагу мають документи опису 5 ф.Р-651 (Чернігівське губернське архівне управління) Державного архіву Чернігівської області, де відображені історію створення і діяльності Історико-архівного гуртка при місцевому Інституті народної освіти. Тут збереглися листи з Росії та Білорусії з проханням надіслати друкований звіт (адз. з.4), що засвідчує прагнення білоруських архівістів запровадити форму архівної освіти, апробовану в Україні і водночас.

У фондах Державного архіву Київської області нами виявлено і вперше залучено до наукового обігу фонд Київського археологічного інституту (ф.1187), що налічує 160 справ. Його складають документи за 1917–1922 рр., котрі за змістом і формою можна об'єднати в такі групи: а) установчі документи (варіанти статуту, положень про інститут, доповідні записки, списки дійсних і почесних членів) та ін.; б) фінансові документи (кошториси, штатні розписи, відомості на оплату лекцій та ін.); в) протоколи Професорської Ради, Господарчої Ради, вчених засідань КАІ; г) навчальні плани і програми; д) особові sprawи викладачів і службовців, вільних і дійсних слухачів КАІ; е) наукові праці викладачів і студентів. З точки зору “білоруської” тематики цей фонд цікавий тим, що серед засновників КАІ і першим його директором був видатний білоруський історик, державний діяч М.В.Довнар-Запольський. Збереглися в цьому архіві й рішення облвиконкому про передання Річицької сільської ради із Ново-Шепелицького до Чорнобильського району (ф. Р-4789).

У фондах Державного архіву м. Києва відкладалися в фондах Київського університету (ф.16), Київського українського державного університету (ф.936), позаяк його студентом і викладачем був М.Довнар-Запольський. Це протоколи засідань вченої ради, доповідні записи про відкриття нових кафедр, особові sprawи студентів і викладачів, листування, творчі матеріали, оголошення про екскурсії тощо, сконцентровані в справах історико-філологічного факультету. Окрема справа 432 містить відомості про гурток М.В.Довнар-Запольського.

Джерела з історії Білорусі збереглися в фондах архівних підрозділів самоврядних наукових установ, музеїв, бібліотек. Такі документи зосереджені насамперед в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського в особових архівних фондах видатних укра-

²³ Там само, оп. 6, адз.з. 476, арк. 19-25.

їнських учених (Д.Багалія – ф. 80, С.Маслова – ф. 33; О. Назаревського – ф. 78), а також у ф. 1 (Комплексний фонд: літературні матеріали) та ф. Х (Української Академії наук). Цікавий епістолярний комплекс із 30 листів за 1957–1970 рр., який містить інформацію про Володимира Короткевича, зберігається зокрема у фонді О.Назаревського – улюблена викладача письменника в Київському університеті. Як випливає з листів, Короткевич мріє повернутися до Києва для вступу до аспірантури – “там я начинал, там надеюсь и кончить учение”²⁴. Він ділиться з О.Назаревським думками про стан білоруської літератури, яка “сейчас в таком, приблизительно, положении как русская до Грибоедова. То же младенчество в суждениях, та же относительная беспомощность”²⁵), розповідає про свої повісті “Дикая охота короля Стаха”, “Чуть подальше месяца” та історичну повість “Сказание о любви”, надсилає вірші, ділиться творчими планами. Листи є цінним джерелом для дослідників не лише творчості В.Короткевича, але й білоруської літератури 1960-х років. У фондах В.Б.Антоновича (ф. 164), П.М.Ардашева (ф. 167), М.П.Шашкевича (ф. 65), В.С.Іконникова (ф. 46), Є.О.Ківлицького (ф. 71), О.І.Левицького (ф. 81), А.О.Степовича (ф. 179), Т.Д.Флоринського (ф. 219) збереглися листи М.В.Довнар-Запольського.

Загалом “білорусознавчі” документи торкаються не лише проблем білоруської культури, науки, політичного і суспільного життя, але відображають зовнішні контакти Білорусії з іншими країнами: Україною, Польщею, Росією. Виявлення такої інформації в українських архівах лише розпочалося. Поглибленню подібних досліджень сприяє розширення доступу до інформації та демократизація архівної справи в Україні. Активне використання документів досліджуваної тематики дозволить позбавитися “білих” та “чорних” плям в історичних дослідженнях, а успішному його проведенню сприятиме поглиблення співпраці українських та білоруських науковців.

Пытанні да Ірыны Мацяш

Андрэй Чарнякевіч (Гародня): Ці ведаецце вы пра крыніцы, у якіх былі б пазначаныя ўмовы ўкраінскага крэдыту ўраду БНР пачатку 1919 г.? Ці ёсць ва ўкраінскіх архівах дакументы пра адносіны паміж кіраўніцтвам Захадненія Украінскай рэспублікі і ўрадам В.Ластоўскага 1921 – 1922 гг.?

²⁴ IP НБУВ. Ф. 78, № 802, арк. 1-1 зв.

²⁵ Там само, № 803, арк. 3-5 зв.

Арсень Ліс (Менск): Спадарыня Ірына, Вы згадалі пра ліст Даўгялі, які знаходзіцца ў архіве Грушэўскага? Ці ёсьць там лісты іншых беларускіх дзеячоў? Удакладніце, калі ласка, дзе знаходзіцца ліставанне У.Караткевіча з ягоным вядомым педагогам? На Украіне пэўны час працаўаў Іван Краскоўскі. Ці ведаеце Вы пра матэрыялы аб дзеянасці І.Краскоўскага на Украіне?

Вольга Ямкова (Кіеў): На канферэнцыях мы гаворым пра неабходнасць вывучаць беларускія матэрыялы ва ўкраінскіх архівах, а ўкраінскія матэрыялы ў беларускіх, выдаём сумесныя навуковыя зборнікі, ствараем міждзяржаўныя камітэты і камісіі, але, на мой погляд, сітуацыя больш сур'ёзная, чым падаецца. Фактычна, украінскія студэнты зусім не ведаюць беларускай гісторыі, а беларускія не ведаюць гісторыі Украіны. На Украіне жахлівая сітуацыя з беларускай навуковай літаратурай. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў Кіеве, у бібліятэцы імя Вернадскага зачытаная да дзірак. Магчыма, нам трэба пачынаць з самага простага, а менавіта, знаёміцу студэнтаў і навуковую грамадскасць з навуковымі выданнямі суседняй краіны. Як Вы лічыце?

Аляксандар Кукса (Менск): Калі знаёміуся з гісторыяй Украіны, то са здзіўленнем прачытаў, што Іван Краскоўскі з'яўляецца вядомым украінскім дзеячом. Як Вы гэта можаце пракаментаваць? Іншае пытанне датычыць архіўных матэрыялаў. Ці ведаеце Вы пра дакументы аб уза-маадносінах БССР і УССР напачатку гісторыі гэтых савецкіх рэспублік?

Адказы Ірыны Мацяш

Вядома, што ўрад Дырэкторыі пасля вымушанага адступлення з Кіева на пачатку лютага 1919 г. змяняў месцазнаходжання (Вінніца і Камянец-Падольскі), але працягваў выдаваць “Веснік УНР”. Рашэнні Дырэкторыі друкаваліся са спазненнем. Дзякуючы “Весніку” многія з іх дайшлі да нас, хоць шмат было страчана. Да таго ж, вядома, што прыняць раашэнне, гэта яшчэ не значыць яго выкананць. Инфармацыі пра выкананне раашэння ў ці загадаў мы не маєм. Аднак на старонках Весніка за студзень – люты 1919 г. можна знайсці інфармацыю пра крэдыты. Таксама дакументы з інфармацыяй пра раашэнне ўраду Дырэкторыі перадаць 100 тыс. аўстрыйскіх крон міністру замежных справаў БНР Аляксандру Цвікевічу праз пасла Міколу Васілька захаваліся ў фондзе Надзвычайнай дыпламатычнай місіі УНР у Венгрыі (ф. 5318) і ў фондзе Міністэрства замежных справаў УНР (ф. 3696) у Цэнтральным дзяржаўным архіве вышэйшых органаў улады і кіравання краіны. Як вядома, А.Цвікевіч па даручэнню ўраду БНР асабіста прыязджаяў у Камянец-Падольскі з

просьбай пра пазыку тэрмінам на 5 гадоў на суму 20 мільёнаў крон, у чым яму не адмовілі.

Даследаваннем дзейнасці В.Ластоўскага я спецыяльна не займалася. Документы, якія адлюстроўваюць дзейнасць ЗУНР захоўваючца ў архівах Львова (Украіна), Рыма (Італія), а таксама ў фондах асабістага паходжання ўкраінскіх дзеячаў у Канадзе, ЗША ды іншых краінах, што абумоўлена іх эміграцыяй.

Што датычыць фонду М.Грушэўскага (ф. 1235 у Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве Украіны ў Кіеве), то магчыма найцікаўшымі матэрыяламі будуть лісты самога Грушэўскага. Украінскі гісторык, прафесар Юры Мышык ужо выступаў з інфармацыяй пра іх на Рэчыцкіх чытаннях, прысвечаных М.Доўнар-Запольскаму. Вельмі цікавыя таксама лісты Шлюбскага, якія захоўваюцца ў аддзеле рукапісаў Нацыянальнай бібліятэкі імя Вернадскага, паколькі ён друкаваўся ў выданнях Міхайлы Грушэўскага і Кацярыны Грушэўскай.

Матэрыялы Уладзіміра Караткевіча знаходзяцца ў фондзе Аляксандра Назарэўскага (ф.78), вучня школы Перэца ў Інстытуце рукапісу Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя В.Вернадскага. Гэта 30 лістоў за перыяд 1957 – 1970 г. У.Караткевіч збіраўся вярнуцца ва ўніверсітэт і падрыхтаваць дысертацыю. На жаль, гэтая мара не збылася. У лістах Уладзімір Караткевіч дзяліўся з любімым выкладчыкам думкамі пра стан беларускай літаратуры, распавядаў пра сваю аповесць “Дзікае паляванне караля Стаха” ды інш., прысылаў вершы, дзяліўся творчымі планамі.

Што датычыць Івана Краскоўскага, то трэба звярнуцца да матэрыялаў Цэнтральнай Рады, Дырэкторыі, Надзвычайнай дыпламатычнай місіі УНР на Каўказе, якія захоўваюцца ў Цэнтральным дзяржаўным архіве вышэйшых органаў улады і кіравання Украіны. Інфармацыю таксама можна знайсці ў біографічным даведніку “Дзеячы Цэнтральнай Рады”, выдадзенага Інстытугам гісторыі Украіны НАН Украіны. Ён падаецца даволі аб'ектыўным, хоць асобны артыкул пра Івана Краскоўскага адсутнічае.

Што датычыць прапановы Вольгі Ямковай, хачу сказаць, што ўкраінска-беларускае азнямленне ўжо адбываецца. Прывкладам можа служыць наш навуковы зборнік “Студіі з архіўнай справы та документазнавства”, а таксама розныя навуковыя сустрэчы. Магчыма, мае сэнс наладжваць контакты ў іншым фармаце, актывізаваць украінска-беларускае навуковае супрацоўніцтва, сумесна выдаць зборнік дакументаў з беларускіх і ўкраінскіх архіваў. Гэта ўжо робіць Валянціна Лебедзева, якая рыхтуе да друку перапіску М.Доўнар-Запольскага з украінскімі архівамі і навуковымі ўстановамі. Лічу, што прайшоў час размоваў. Навуковыя планы патрабуюць грамадскага абмеркавання і абавязковага ажыццяўлення.

Адносна фармуліровак тыпу “выдатны дзеяч” з нацыянальнай прывязкай, то гэта пытанне дыскусійнае. Ёсьць тэарэтычная праблема аднясення “выдатнага дзеяча” да той або іншай нацыі. Вельмі часта ў энцыклапедычных выданнях адзначаецца вялікі ўнёсак “выдатнага дзеяча” ў развіццё той або іншай дзяржавы, без спецыяльнага пазначэння яго нацыянальнай ідэнтычнасці. Іван Краскоўскі працаваў на Украіне і адыграў значную ролю ў станаўленні нашай дзяржавы. Вядомыя вынікі ягонай працы ў якасці ўпаўнаважанага камітэту Паўднёва-Заходняга фронту Усерасейскага саюзу гарадоў у Галіццы, губернскага камісара Цярнопальшчыны, намесніка генеральнага сакратара унутраных справаў УНР, кіраўніка Надзвычайнай дыпламатычнай місіі УНР на Каўказе ў перыяд Дырэкторыі. Ягоная нацыянальнасць – не галоўны паказчык. Гэта праблема стаіць у адным шэрагу са спрэчкамі наkont “рускасці” або “украінскасці” М.Гогаля, наконт нацыянальнасці М.Доўнар-Запольскага, даследчыка гісторыі трах народаў. Пры разглядзе такіх праблемаў трэба больш увагі надаваць тэарэтычнаму аргументаванню той або іншай пазіцыі.

Калі разглядаць праблему па-за канкрэтнымі персаналіямі, то трэба адзначыць, што ўзаемаадносіны Цэнтральнай Рады, Гетманату і Дырэкторыі з БНР адлюстраваныя ў дакументах ЦДАВО Украіны (перш за ўсё фонд 2592 “Народнае міністэрства замежных справаў УНР”, фонд 3766 “Міністэрства замежных справаў Украінскай дзяржавы”, фонд 3696 “Міністэрства замежных справаў УНР”, фонд 1072 “Міністэрства веравызнання УНР”, а таксама фонд 166 “Міністэрства народнай асветы” ды інш.). Яны дазваляюць вывучаць ход беларуска-украінскіх перамоваў, падставы стварэння дзяржаўных межаў, напрамкі беларуска-украінскага супрацоўніцтва, персаналъны ўклад розных дзеячоў у развіццё беларускай дзяржаўнасці, наўку і культуры. У гэтих фондах захаваліся тэксты дамоваў, рашэнні ўраду дырэкторыі адносна грашовых пазыкаў ды інш.

Рэпліка Валянціны Лебедзевай: Іван Краскоўскі ў перыяд Цэнтральнай Рады быў намеснікам міністра унутраных справаў. У 1918 г. ён быў удзельнікам беларуска-украінскіх перамоваў. Магчыма, менавіта ён адыгрываў ролю пасрэдніка паміж Украінскай Цэнтральнай Радай і урадам БНР.

Рэпліка Арсения Ліса: У 1930 г. Іван Краскоўскі планаваўся органамі ДПУ на ролю кіраўніка прыдуманага Саюза вызвалення Беларусі.

*Андрусь Унчак (Менск),
магістар гуманітарных навук,
мал. нав. супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі*

“Нашаніўства” і “заходнерусізм”: да пытаньня ідэйнай барацьбы за беларускую інтэлігенцыю на пачатку 20 ст.*

І дэйнае змаганье “Нашай нівы” з “заходнерусізмам” займала вялікую частку публіцыстыкі тыднёвіка. Яно пачалося ад пачатку выхаду “першай беларускай газэты з рысункамі” і працягвалася да канца яе існаваньня. Нашаніўцы былі вымушаныя весці ідэйную барацьбу за інтэлігенцыю Беларусі. Дзеля посьпеху неабходна было стварыць рацыянальную і прывабную альтэрнатыву “заходнерусізму” і польскаму рэгіяналізму. Таму змаганье за мясцовую інтэлігенцыю для нашаніўцаў мела ключавое значэнне, паспяховасць альбо непаспяховасць гэтага змаганья можна лічыць крытэрам ацэнкі эфектыўнасці ўсяго беларускага нацыянальнага руху “нашаніўскага перыяду”.

“Наша ніва” вельмі рэдка выкарыстоўвала тэрмін “заходнерусізм”, найчасцей яна карысталася вызначэннем “ісцінна-рускія людзі” ці “чарнасоценцы”. Пад гэтымі назвамі ў тыднёвіку апісваюцца ўсе праўыя расейскія і мясцовыя прарапесейскія арганізацыі ад “Саюза рускага народа” да таварыстваў “Крестьянин” і “Белорусское общество”. Адзін з галоўных ідэолігяў “Нашай нівы” Антон Луцкевіч прымяняў тэрмін “чарнасоценна-абрусіцельная плынь”¹.

На нашу думку, гэты кірунак выдатна акрэсліў вядомы дасыледчык тэмы Аляксандар Цвікевіч, які пісаў: “пад “заходнерусізмам” мы разумеем ту плынь у гісторыі грамадzkай думкі ў Беларусі, якая лічыла, што Беларусь не зъяўляеца краінай з асобнай нацыянальнай культурай і ня мае дзеля гэтага права на самастойнае культурнае і палітычнае развіццё, але што яна зъяўляеца культурна ѹдзялжанай часткай Рәсей і таму павінна разглядацца як адзін з яе сустаўных элементаў”².

* Тэкст друкуеца паводле клясычнага правапісу.

¹ Аддзел рукапісаў бібліятэкі Акадэміі навук Летувіскай Рэспублікі (AP БАНЛР) Ф. 21, адз. з. 357, арк. 33.

² Цвікевіч А. “Западно-руссизм”. Нарысы з гісторыі грамадzkай мысльі на Беларусі ў 19 і пачатку 20 в. Мн., 1993. С. 7.

Намі будзе выкарыстоўвацца тэрмін “заходнерусізм”, бо ён узнік, як ідэалёгія, менавіта на беларускай глебе і існаваў незалежна ад расейскіх чарнасоценных арганізацый. Апошня ж у часы “Нашай нівы” толькі карысталіся, “заходнерускім” ідэямі.

Агульную сітуацыю, якая склалася тады ў краі, добра характарызуе расейскі дасыледчык Д. Кацюбінскі. У сваёй працы, прысьвечанай расейскаму нацыяналізму, ён пісаў: “Сапраўднай цыгадэліяй расейскага нацыяналізму былі губэрні са зъмешаным расейска-іншародніцкім насельніцтвам, перадусім тыя, што ўваходзілі ў склад Заходняга краю (Падольская, Кіеўская, Валынская, Менская, Магілёўская, Віцебская, Гарадзенская, Ковенская, Віленская), дзе расейскія земляўласнікі, купцы і чыноўнікі адчуvalі ціск з боку польскіх абшарнікаў, габрэйскіх купцуў, а на Паўднёвым-Захадзе і ўкраінскай інтэлігенцыі”³. Можна дадаць, што яшчэ і беларуская інтэлігенцыя рабіла пэўны клопат расейскаму нацыяналізму ў “паўночна-заходнім” краі.

Адзначым, што ў перыяд ад 1864 да 1906 г., у час найбольш зацятага расейска-польскага змагання ў Беларусі, “заходнеруская” інтэлігенцыя не разглядалася кіроўнымі коламі Расейскай імпэрыі ў якасці эліты краю, якая павінна прыйсці на зъмену “палякам”. Пецярбург не зусім давяраў ёй, зважаючи на мясцове паходжаныне. На “заходнерусаў” з'явянулі сур'езнную ўвагу толькі на пачатку 20 ст. Гэтаму было дзіве прычыны – па-першае, рэвалюцыя 1905 г., дала магчымасць “заходнерусам” удзельнічаць у рэальнаі палітыцы, а па-другое, менавіта ў гэты час зъяўляеца арганізаваны беларускі нацыянальны рух.

Нападкі на беларускі друк з боку “заходнерусаў” пачаліся адразу пасля выхаду “Нашай долі”. Газэта “Окраины России” пісала на гэты конт, што частка расейскай і польскай інтэлігенцыі краю раптам адчула сябе “лапацонамі”, гэта выявілася ў тым, што на вуліцах гарадоў яны размаўляюць на “самай чыстай беларускай гаворцы (наречии)”. І больш за тое, пачалі зъяўляцца “лементары”, “словуники”, “писульки”, і як вяршины, у Вільні выйшаў тыднёвік па-беларуску “Наша доля”⁴. І далей ідзе камэнтар, што беларускай нацыянальнасці і беларускай мовы не існуе, ёсьць толькі адна з гаворак расейскай мовы, і калі беларускія сяляне ўсё больш намагаюцца гаварыць “па-велікаруску”, то інтэлігенты “ломяць свой язык”, каб падладзіцца пад вясковыя гутаркі.

Пачынаючы з другога нумару, “Наша ніва” сутыкнулася з адмоўнай рэакцыяй на сам факт свайго існаванья. У газэту прыйшло шмат

³ Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале 20 столетия: Рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. Москва, 2001. С. 36.

⁴ Хроника // Окраины России. 1906. 3 сент. С. 465.

лістоў, дзе пісалася, што “газэтка, выдаваная па-беларуску, зусім непатрэбная, што гэту газэтку лепей было б выдаваць, як адны кажуць – па-польску, другія – па-расейску, бо беларуская мова, кажуць – мова мёртвая, яе ня варта падымаць з магілы”⁵.

Такім чынам, акрэсълілася асноўная сфера, вакол якой вялося ідэйнае змаганьне – гэта беларуская мова і яе права ў грамадzkім жыцці. Менавіта з мовай звязваліся патрабаваныні пэўнай самастойнасці і прызнаныне існаваныня асобнай беларускай нацыі з асобнымі інтэрэсамі. Адзін з галоўных ідэолягau “Окраин” Платон Кулакоўскі пісаў: “першай прыкметай кожнага такога сэпаратызму ёсьць вымаганьне прызнаныня асаблівых правоў у школе і літаратуры для мясцовай мовы”⁶.

У часе выбараў у II Думу, выданыне “Окраины России”, нібыта ад імя “праваслаўных беларусаў”, патрабавала спыніць перасылед праваслаўнай веры ў “паўночна-заходнім краі”, і заклікала выбраць ад Віленскай губэрні “дэпутата беларуса”, а не прадстаўніка “лацінскай” Канстытуцыйна-каталіцкай партыі⁷. Як відаць, “Окраины России” абвяшчалі сябе абаронцамі беларускага праваслаўнага насельніцтва, якому “пагражалі” палякі. “Заходнерусы” прэтэндавалі на манапольнае ажыццяўленне інтарэсаў “беларускага народу”. “Беларускасць” у іх разуменьні была тоесная “расейскасці” і магла гарманічна развіцца толькі ў яе (“расейскасці”) межах.

П. Кулакоўскі вылучыў дзівве харктарыстыкі, якія вызначаюць апазыцыйны царызму, у ягонай тэрміналёгіі “вызвольны”, рух: па-першае, гэта “шырокое распаўсюджаньне самых розных сацыялістычных вучэнняў”, а па-другое “усеагульная пропаведзь сэпаратызму”⁸. Сэпаратызмы зьявіліся самыя розныя, а найбольш “небядзельны”, паводле “Окраин России”, “беларусофільства” і “ўкраінафільства”, бо прагнуньце “падзяліць на часткі сам расейскі народ”. Трэба зазначыць, што сярод выданьняў, якія вызнавалі “заходнерускую” ідэалёгію, “Окраины России” былі найбольш кваліфікаванай газэтай і імкнуліся “навукова” даводзіць неіснаваныне беларускай нацыі. Цікавая думка П. Кулакоўскага, пра каталіцкую шляхту, ён пісаў, што гэта не “літоўскія палякі”, а “спаланізаваныя расейцы”⁹. Такім

⁵ Перадавіца // Наша ніва. 1906. 17(30) ліст. (Факсімільнае выданне. Вып. 1. Мн., 1992. С. 1).

⁶ П.К. Новый вид сепаратизма – белорусофильство // Окраины России. 1907. 19 мая. С. 306.

⁷ Православный белорус. Скромные пожелания православного белоруса // Окраины России. 1907. 6 янв. С. 6-8.

⁸ П.К. Новый вид сепаратизма – белорусофильство // Окраины России. 1907. 19 мая. С. 306.

⁹ Смалянчук А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 – люты 1917 г. СПб., 2004. С. 207.

чынам і рэальную грамадzkую эліту Беларусі “заходнерусы” імкнулася атаясаміць з расейскасцю, хоць гэта кардынальна супярэчыла рэчаіснасці.

У хуткім часе ў “Окраинах Россіі” зьявіўся другі падобны матэрыял. Гэтым разам гнеў “заходнерусаў” выклікала запіска М. Янчука ў расейскую Акадэмію навук з прапановай выдаца “Помнікі беларускай мовы і славеснасці”. Там ён меркаваў выдаць ня толькі этнаграфічныя матэрыялы, але і творы мастацкай літаратуры¹⁰. “Окраины Россіі” назвалі беларускі рух “звыроднай прайавай расейскага жыцця, выкліканай польскай справай”. У якасці доказу гэтай тэзы аўтар матэрыялу спасылаецца на прапанаванае Янчуком выданыне перакладаў “Пана Тадэвуша” і “Конрада Валенрода” А. Міцкевіча, прасякнутага, паводле “Окраин Россіі”, “гнуснай езуіцкай маральлю і фанатычнай нянявісцяй да Pacei”. З другога боку, выдаўцоў “Окраин Россіі” непакоіла магчымае прызнаныне Акадэміяй навук факту “існавання” беларускай мовы, як тое здарылася ў 1905 г. удачыненны мовы ўкраінскай¹¹.

“Наша ніва” адзягавала на гэтыя і іншыя публікацыі пры канцы красавіка 1908 г. Артыкул напісаў рэдактар-выдавец Аляксандар Уласаў. Ён паведамляў, што пакуль не было беларускага руху, беларускага пэрыядычнага выданыня, то шавіністы абездзялью нацыянальнасцяй спакойна асімілёўвалі наш народ, ніколькі ня рупячыся пра асьвятленне яго рэальнага жыцця. Але як толькі беларусы заяўлі пра сябе, то “заварышліся і палякі, і рускія: знайшоў беларус між імі малую жменьку прыяцелёў, але ворагоў дык вялікую грамаду”. У сваіх высновах галоўны рэдактар абапіраецца на канкрэтныя факты: “прылучыся да нас, – кажуць яны беларусу, – зрабіся рускім, і мы разам будзем ваеваць проці палякаў і ксендзоў, каб польскага духу і паху тут не засталося, каб увесь край стаў рускім ... перачытайце газэты “Окраины Россіі”, № 20, 1907 г., “Крестьянин” № 49, 1907 г., “Варшавский Дневник” № 344, 1907 г., “Виленский Вестник”, № 1457, 1908 г.”¹² Да гонару “Нашай нівы” патрэбна зазначыць, што яна ніколі не апускалася да абразаў і хлусні, яна спакойна тлумачыла свае намеры і мэты¹³.

“Заходнерусам” праста неабходна было давесыці, што беларуская ідэя – гэта прадукт польскай справы. Трэба было аргументаваць бараць-

¹⁰ Императорская Академия Наук и инородческие сепаратизмы // Окраины Россіи. 1907. 16 июня. С. 375.

¹¹ Цывікевіч А. “Западно-руссизм”. Нарысы з гісторыі грамадzkай мысцілі на Беларусі ў 19 і пачатку 20 в. Мн., 1993. С. 316.

¹² Перадавіца // Наша ніва. 1908. 25 крас. (Факсімільнае выданне. Вып. 1. Мн., 1992., С. 1).

¹³ Тамсама. С. 2-3.

бу зь ёй у рамках расейска-польскага супрацьстаянья, каб улада адчуваала, якую вялікую небяспеку яна ўяўляе. Таму “Окраины России” зьвярнуліся да “генэзісу” беларускага руху. Пішучы пра Галіччыну, гэтая газэта съцвярджаала, што як толькі тамтэйшыя ўкраінцы, “пад упльвам палякаў”, “згубілі сваю нацыянальную аснову” (безумоўна, расейскую. – А.У.), то адразу ж “падпалі пад упльў сацыялістычных утопіяў”. Аналягічная сітуацыя, на думку аўтара матэрыялу, які скаваўся пад псэудонімам “Белорус”, была і ў Беларусі, дзе “падрыўную працу” вяла “Польская партыя сацыялістычна ў Літве”. Спачатку, пісала газэта, яна ў Лёндане друкавала агітацыйныя праклямацыі на беларускай мове, пасьля ў Львове й Кракаве “з'явіліся беларускія “Смыкі”, “Дудкі” і “Скрыпкі”, зь яскрава азначанай сацыялістычнай афарбоўкай, а пазней “партыя” перанесла сваю дзейнасць у Рәсею, дзе з'явіліся “Лемантары”, “Долі”, “Нівы”. “Дырыжоры” беларускага руху “завабілі ў партыю” (відаць, маецца на ўвазе БСГ. – А.У.) “выключаных гімназістаў і розных недавучак з народа: арганістаў, “аканомаў”, сельскіх акушэрак, настаўнікаў і г.д.” Асноўнымі падпісчыкамі “Ніў” і “Доль” былі сельскія настаўнікі. Аднак, паводле “Окраины России”, беларус не пайшоў за “сацыялістамі, палякамі, украінцамі і габрэямі”. Тады “палякі, злучыўшыся з украінцамі”, вырашылі адчыніць у Львове “беларускую катэдру”, але, мяркую выданьне, гэтая катэдра будзе “прадаўжаліцай падпольнай дзеянасці Польской сацыялістычнай партыі ў Літве”¹⁴.

Відавочна, што “Окраины России” былі добра інфармаванымі выданьнем, бо сапраўды існавала реальная сувязь беларускага руху з ППС, сапраўды апошняя дапамагала яму ў выдавецкіх праектах. Але гэта было толькі да пачатку 1900-х. Да 1908 г. усялякія супольныя праекты спыніліся, і “Окраины России” не маглі пра гэта ня ведаць. Такім чынам, тактыка зъмешвання рэальных і напаўрэальных фактаў і мітаў была закліканыя паказаць штучнасць беларускага руху, ягоную несамастойнасць, антыдзяржаўную (сацыялізм) і антырасейскую скіраванасць.

Напярэдадні зъезду “захонерускай” інтэлігенцыі, які мусіў адбыцца ў Вільні 3 жніўня 1908 г., “Окраины России” зъмясцілі матэрыял, прысьвеченны ягонай падрыхтоўцы. Паводле выданьня, зъезд склікаецца з ініцыятывы мясцовых настаўнікаў пачатковых школаў. Таварыства “Крестьянин” (узнікла ў 1905 г. у Вільні) запрасіла на яго ўсю мясцовую інтэлігенцыю. “Окраины России” хваляваліся, маўляў, яшчэ нядайна ў школе “хацелі надаць самастойнае значэнне беларускай гаворцы”¹⁵.

¹⁴ Белорус. Новый поход на Белоруссию // Окраины России. 1908. 29 марта. С. 195-197.

¹⁵ П.Б. К собранию народных учителей в Вильне // Окраины России. 1908. 19-26 июля. С. 426-427.

“Наша ніва” адразу ж адзначыла новую тэндэнцыю – “заходнерусы” пераходзяць ад выступаў у друку да канкрэтнай грамадzkай дзеянасці. Беларускае выданье было вымушана адгукнуцца на зъезд. Першапачаткова, пісала “Наша ніва”, зъезд плянавалася прысьвяціць асьветніцкім мэтам, аднак, як зазначыў А. Уласаў, старшыня таварыства Кавалюк “ляяў на чым съвет стаіць палякаў, жыдоў і беларусаў”¹⁶. А. Уласаў пісаў, што разважаныні на зъездзе былі вельмі нелягічныя. Паводле выступаўцаў выходзіла, што калі беларус, які ўсё жыцьцё гаварыў па-беларуску, навучыцца па-свойму чытаць, то ... перастане быць беларусам, і зробіцца палякам.

Знакавая падзея – менавіта пасыль гэтага зъезду адбыўся раскол згаданага таварыства. “Наша ніва” пісала пра агульнае ігнараваныне настаўніцтвам гэтага мерапрыемства, што съведчыла аб непапулярнасці ягонай ідэалёгіі. Як вынік, частка дэлегатаў зъезду на чале з Саланевічам і Кудзерскім абвясціла аб сваім выхадзе з таварыства і стварэнні новай арганізацыі “Белорусское общество”. Тут жа былі абвешчаныя і мэты “общества” – стаць выразнікам інтарэсаў беларускага грамадзтва і весыці яго “на началах русской государственности”. Адной з галоўных задачаў яны лічылі вядзеныне ідэалагічнай барацьбы з “Нашай нівай”¹⁷.

У тым самым нумары, дзе пісалася пра зъезд, “Окраины Россій” разымясыцілі вялікі артыкул “народнага настаўніка Ц. Бажэлкі”. Прывечаны гэты артыкул беларускай мове і складаецца з 9 частак, якія зьяўляюцца адмысловым “доказам” непатрэбнасці стварэння беларускай літаратурнай мовы. Ц. Бажэлка пісаў, што беларускія кнігі выдаюцца ня толькі палякамі, але і “рэнэгатамі расейцамі”. Далей ён пісаў, што ствараць беларускую літаратурную мову немэтазгодна, бо яна не дасягне ўзроўню развіцця расейскай. Для таго, каб зрабіць беларускую мову мовай літаратурнай, “неабходныя слова генія”, да таго ж беларуская мова, як і кожная “простанарадная”, бедная на “абстрактныя слова”. І, урэшце, калі дапусціць, што беларус заўсёды будзе карыстацца толькі сваёй мовай і ва ўрадавых установах і ў войску, то гэта “будзе занадта падобна да нейкага аддзялення, ці адасобленасці краю з расейскім насельніцтвам ад астатніх Рассеі”. Ён адназначна выступае за тое, каб беларусы-каталікі навучаліся па-расейску. І лічыць, што “калі і дапускаць кніжную беларускую мову, то не інакш, як пры ўмове прытрымлівання выключна расейскага правапісу”, г.зн. расейскіх словаформаў і канчат-

¹⁶ А.У. Перадавіца // Наша ніва. 1908. 15 (28) жніўн. (Факсімільнае выданне. Вып. 1. Мн., 1992. С. 1-2).

¹⁷ Перадавіца // Наша ніва. 1908. 11(24) верас. (Факсімільнае выданне. Вып. 1. Мн., 1992., С. 1).

каў¹⁸. Пазыней той самы Бажэлка пісаў, што беларускую літаратурную мову трэба было б стварыць толькі ў тым выпадку, калі б беларусы апынуліся ў іншай дзяржаве, як, напрыклад, галічане¹⁹.

Трэба прызнаць, што праблема была ў тым, што беларуская мова ў той час і сапраўды была мовай “вясковай”, г.зн. ня мела ўласнай навуковай тэрміналёгіі. Таму Сяргей Палуян, магчыма пад уплывамі “заходнерускіх” “меркаваньняў”, прапануе выкарыстаць скарбы старабеларускай мовы і запазычыць адтуль патрэбную тэрміналёгію, тым больш, што гэтая мова доўгі час была афіцыйнай, а значыць, абслугоўвала ўсе сфэры жыцця грамадзтва²⁰. Гэта, між іншага, дазволіла б “забіць яшчэ аднаго зайца”. Рэч у тым, што “заходнерускі” друк паставяна акцэнтаваў увагу на тым, што “статут літоўскі, законы, былі напісаны на расейскай мове, а не на летувіскай”²¹. Калі б лексіка са старабеларускай мовы была запазычаная ў сучасную беларускую, то гэта дазволіла б беларускаму руху больш упэўнена прэтэндаваць на спадчыну ВКЛ.

У лютым 1909 г. выйшаў першы нумар чарговага “заходнеруска” выдання – газэты “Белорусская жизнь”, якую выдавала “Белорусское общество”. У сваім праграмным артыкуле Л.Саланевіч, П. Каранкевіч і П. Каранеўскі пісалі пра прычыны і мэты заснавання таварыства й газэты. Зъвяртаючыся да гісторыі “беларускага племени”, яны канстатавалі, што быў час, калі яно разъвівалася самастойна. Пазыней “Белая Русь” трапіла пад уладу Літвы. Цікавай была харектарыстыка гэтага пэрыяду: “Гэта быў лепшы і найбольш съветлы пэрыяд у гісторыі нашага народу”. Бо тады беларусы мелі свою інтэлігенцыю, яна была “носьбітам нацыянальнай самасъвядомасці”, яна не была адрэзаная ад народа, “гаварыла адной і той жа беларускай мовай”. Беларуская інтэлігенцыя была кіроўнай у ВКЛ, і калі б ня “лёс”, то беларусы былі б “самым культурным і самым свободным народам у Эўропе”. Але калі Літва злучылася з Польшчай, то “польская алігархія” захапіла беларускія землі і перацягнула да сябе беларускую інтэлігенцыю, якая спалянізавалася, а народ ператварыўся ў “этнаграфічны матэрыял”.

Пазыней замест “польскага пана” прыйшоў “расейскі”, і “рабства” працягвалася. Расейская бюрократыя не лічылася зь інтарэсамі народу.

¹⁸ Божэлко Т. Против книжнага белорусскага языка // Окраины России. 1908. 19-26 июля. С. 427-430.

¹⁹ Божэлко Т. Заслуживают ли распространения в Северо-Западном крае “лемэнтар” и др. книги на “беларуском” языке, изд. общества “Загляне сонц” ...? // Окраины России. 1908. 22 нояб. С. 676-678.

²⁰ Полуян С. З нашага жыцця // Наша ніва. 1909. 17 (30) верас. (Факсімільнае выданне. Вып. 2. Мн., 1996. 768 с.).

²¹ П.Б. К собранию народных учителей в Вильне // Окраины России. 1908. 19-26 июля С. 426-427.

Сытуацыя трохі палепышылася толькі з адменай прыгону. Але тое, што беларусы страцілі за “400 год”, немагчыма было хутка вярнуць, і яны на-далей заставаліся сялянскай масай. Беларусы былі адлучаны ад адукацыі, бо ў гарадах усе адукаваныя людзі – гэта небеларусы, а беларусу заставалася месца толькі ў самым нізе сацыяльнай лесьвіцы. Ён быў “вартайник, кур’ер ці дворнік”. Новая беларуская інтэлігэнцыя толькі пачынае ўсьведамляць, што становішча ў краі ненармальнае, што ім кіруюць чужынцы. Таму і было арганізаванае “Белорусское общество”, каб інтэлігэнцыя магла рухацца ў дасягненіі сваіх мэтай. Рэдакцыя заклікала школьніх настаўнікаў падпісацца на “Белорусскую жизнь”, бо беларусы ня маюць уласнай буржуазіі. А калі газета спыніць свой выхад, то ад імя беларусаў “зноў” будуць гаварыць “вялікарускія чыноўнікі, як-то Замыслобускі, Тычынін і Паўловіч, духоўныя айцы кітаптупу сьвятара Вяраксіна і ксяндза Мацэвіча, ці польскія магнаты кітаптупу Мантвіла і Патоцкага”²².

Як відаць, у гэтым артыкуле “Белорусская жизнь” паўтарае, хоць па-расейску, ідэю “Нашай нівы”, што беларусы – гэта нацыя без эліты, і прапануе на гэты статус сябе. У “Платформе “Белорусского общества” была сформуляваная праграма арганізацыі: аб’яднаныне беларускага народу па нацыянальнай прыкмете, змаганыне з палянізацыяй, увядзеньне прагрэсіўнага падаходнага падатку, падняцце сельскагаспадарчай культуры і г.д. Усе гэтыя мэты амаль цалкам супадалі з мэтамі “Нашай нівы”, апрач адной – мовы. Яны лічылі, што расейская мова павінна быць асноўным інструментам развіцця беларускага народу, беларуская прыдатная толькі для збору этнографічнага матэрыялу²³.

“Наша ніва” заўважыла непасълядоўнасць на палосах “Белорусской жизни”. На першай паласе гэтае выданье адракаеца ад “абрусіцеляў (дэпутатаў ад “рускага насялення” ў Думе)”. А ўжо на трэцій паласе заклікае беларусаў ужываць толькі расейскую мову²⁴.

“Окраины России”, аналізуочы праграму “Белорусского общества”, пісалі, што “беларускае таварыства імкнецца да культурнага, эканамічнага і адукацыйнага самавызначэння і ўздыму беларускага насельніцтва на глебе расейскай дзяржаўнасці і на дэмакратычных пачатках, якім надаецца досьць прыкметнае адценъне”²⁵.

²² Солоневіч Л. и др. К белорусской интеллигенции // Белорусская жизнь. 1909. 9 февр. С. 1-2.

²³ Платформа “Белорусского Общества” // Белорусская жизнь. 1909. 9 февр. С. 3.

²⁴ Л.Л. Вільня // Наша ніва. 1909. 20(5) лют. (Факсімільнае выданне. Вып. 2. Мн. 1996. 768 с. С. 115).

²⁵ Эльфи. Вильна (Корр. “Окраины России”) // Окраины России. 1909.14 фев. С. 105.

Затое выхад “Белорусской жизни” выклікаў у “Окраин России” надзвычай гнеўную рэакцыю – “няпрошаным асьветнікам краю трэба было б паказаць належнае месца і скасаваць ім магчымасць шкодна ўплываць на душу мірнага беларуса, нязъменна адданага інтэрэсам трону і адзінай Рэсеi”²⁶. Гістарычную парадыгму Саланевіча “Окраины России” называюць “ня больш, як кепска складзеная байка”. Апроч гэтага “Белорусская жизнь” абвінавачваеца ў імкнені “да адасаблен’ня”, у выказваныні эсдэкаўскіх і эсэрскіх ідэяў. “Окраины России” віталі дзеяньні ўладаў, якія наклалі арышт на першы нумар “Белорусской жизни”.

Відавочна, што ў гэтым выпадку рыторыка Л.Саланевіча яўна супярэчыла інтэрэсам Расейскай імпэрыі ў разуменіні “Окраин России”. “Заходнерусізм” рабіўся занадта падобным да “нашаніўства”, хоць пазыцыя “Белорусской жизни” у моўным пытанні съведчыць пра тое, што гэтая частка “заходнерусаў” не перайшла на беларускую нацыянальную глебу. Мова выступала тут ляжмусавай паперкай.

Пасля таго, як у 1909 г. выданыне “Белорусской жизни” было прыпынена ўладамі, яна зноў выйшла толькі ў 1911 г. “Наша ніва” адразу адзялагавала на гэту падзею. Яна пісала, што ацэнка “Белорусского общества”, дадзеная тыднёвікам на пачатку дзеянасьці гэтай арганізацыі, была слушная. А.Луцкевіч так ахарактарызаваў пазіцыі Л.Саланевіча і П.Каранкевіча: “Не для Беларусі, не для беларускага народу б’еца іх сэрца, хаця аб гэтым яны шмат гутараць: там, далёка – над Нявой халоднай, у Маскоўскім Крамлі яны бачаць сваё роднае...” Беларускі ідэоліят дае таксама і клясавую характеристыку “заходнерусам”. Ён лічыў, што галоўная іх мэта – “каб у Дзяржаўнай Радзе на месцы пана-паляка сядзеў пан-рускі”²⁷.

У хуткім часе палеміка паміж “Нашай нівай” і “Белорусской жизнью” узнавілася з новай сілай. А.Луцкевіч ацэнываў адзін з артыкулаў апошняй як “данос”, а менавіта тое, што “Белорусская жизнь” звінаваціла “Нашу ніву” ў “сэпаратызме (курсіў Луцкевіча. – A. Y.)”. Беларускі дзеяч расцаніў гэта як заклік да адміністрацыі “прыдушыць беларускі нацыянальны рух”. Ён тлумачыў, што “сэпаратызм” – гэта – “форма палітычнага руху”, а беларускае Адраджэннне – гэта “чыста-культурная справа”. А калі ідзе пра культурны сэпаратызм, то, тлумачыць Луцкевіч, бессэнсоўна рабіць нейкі культурны падзел паміж расейцамі і беларусамі, бо такі падзел ужо ёсць, яго “зрабіла жыцьцё”²⁸.

²⁶ К. Вильна (Корр. “Окраины России”) // Окраины России. 1909.28 фев. С. 137-139.

²⁷ Г.Б. З газэт // Наша ніва. 1911. 6 студз. (Факсімільнае выданне. Вып. 4. Mn., 2003. С. 6-7).

²⁸ Г.Б. Pro doma sua // Наша ніва. 1911. 27 студз. (Факсімільнае выданне. Вып. 4. Mn., 2003. 685 с. С. 51-53).

У 1911 г. на дапамогу “заходнерусам” прыйшоў вядомы расейскі мысьляр П. Струвэ. Ён апублікаваў шэраг артыкулаў у часопісе “Русская мысль”. Там ён сформуляваў сыстэму поглядаў на беларускі і ўкраінскі нацыянальны рух і на расейскую культуру. Ён сцьвярджаў, што беларускай культурай чалавек пражыць ня можа, што яна мае толькі мясцове значэнне, што троба аддзяліць культуру ад палітыкі, бо культура застаецца, нягледзячы на розныя палітычныя перавароты. Такім чынам, адзіная расейская культура ёсьць канстантай. Менавіта празь яе адбываецца азнямленыне беларусаў і украінцаў са скарбамі культуры сусъветнай, таму належыць прызнаваць права мясцовых моваў і культуры толькі на ступені этнографізму, калі гэта не супярэчыць агульнаму “прагрэсу”²⁹.

“Наша ніва” зьмяціла адказ на гэтыя публікацыі. Газэта цытавала слова Жабацінскага з “Одесских новостей”, дзе той пісаў, што ня трэба падводзіць пад прыметнік “рускі” беларусаў, украінцаў і вялікарусаў, што “рускі” – гэта і ёсьць вялікарус і толькі ён. Гэтаксама ёсьць у дачыненні мовы і культуры³⁰. Адначасова нашаніўцы звязрнуліся да М. Ромэра, каб ён напісаў у “Новую газету” крытычны матэрыял пра “Крестынін” і “Белорусское общество”³¹.

Напачатку 1912 г. “Окраины России” звязнаваці “Нашу ніву” ў ідэалізацыі “нерасейской” мінуўшчыны Беларусі. Падставай паслужыла публікацыя ў “Нашай ніве” (№3 за 1911 г.) матэрыялу, прысьвежанага 50-годдзю адмены прыгоннага права ў Беларусі. “Заходнерускае” выданыне пісала, што беларуская газэта ідэалізавала эпоху “беларускіх князёў”, а часы “літоўскія” і “польскія” характарызувала як лягчэйшыя для сялянаў за часы расейскія. Больш за тое, “Наша ніва”, у сялянскай справе, ставіла Заходнюю Эўропу ў прыклад Рәсей³².

У tym самым годзе выдавец “Окраин России” П. Кулакоўскі апублікаваў вялікі матэрыял “Рассейская сепаратызмы”. Артыкул быў надрукаваны ў трох нумерах і прысьвячаўся “беларусінству” і “ўкраінафільству”. П. Кулакоўскі сцьвярджаў, што “гэта ясна вызначаныя расейскія сепаратызмы, акрэсленыя гаворкамі”. Ён пісаў, што прызнаныне правоў беларускай мовы “зъяўляецца непажаданым і з чиста палітычных меркаваній”³³, бо прызнаныне мовы цягне прызнаныне асобнасці.

²⁹ Цывікевіч А. “Западно-руссизм”. Нарысы з гісторыі грамадзкой мысльі на Беларусі ў 19 і пачатку 20 в. С. 338-340.

³⁰ З газет // Наша ніва. 1911. 17 лют. (Факсімільнае выданне. Вып. 4. Мн., 2003. С. 103-104).

³¹ АР БАНЛР Ф. 138, С. 2228, А. 54.

³² Хроніка // Окраины России. 1912. 7 янв. С. 13.

³³ П.К. Русские сепаратизмы // Окраины России. 1912. 14 янв. С. 17.

Мэты “Нашай нівы”, паводле П.Кулакоўскага, заключаліся ў тым, каб “выходуваць палітычныя погляды беларусаў”. Жорсткая крытыка абрываўся на “Кароткую гісторыю Беларусі” Вацлава Ластоўскага, за імкненне “паказаць, што беларусы маюць права развівіца самастойна па-за агульнарасейскім адзінствам, якое толькі губіць сілы гэтай народнасці і пазбаўляе яе самастойнага разьвіцця і ўласнага характару”. Напрыканцы зъмяшчаецца заклік змагацца з “сепаратызмам”, а дапушчэнне адукцыі на беларускай мове “Окраины России” назвалі “амаль злачынствам”³⁴.

“Наша ніва”, адказваючы на такога кшталту публікацыі, пісала, што “беларус, каторы адракаецца ад сваёй мовы і ўсяго роднага ды пераймае чужое, працуе дзеля разьвіцця чужой культуры, гэтым самым *перастае быць беларусам*, хоць бы дзесяць разоў *называў сябе* такім (курсіў “Нашай нівы”. – A.V.)”³⁵. Беларускае выданье ў гэтым артыкуле паспрабавала даць адказ на адно з найважнейшых пытанняў найноўшай беларускай гісторыі – хто такія беларусы? Варта нагадаць, што і ў “захонднерусізме” ішла дыскусія ў гэтым пытанні. Існавалі два бачаныні этнапалітычнай сытуацыі ў Беларусі. З аднаго боку, Кавалюк і таварыства “Крестьянин” лічылі, што беларусаў-кatalікоў патрэбна адносіць да палякаў і не прэтэндаваць на іх, але ўзмацніць уплывы на праваслаўных насельнікаў “паўночна-захондняга краю”. З другога – прафэсар П.Кулакоўскі з “Окраин России” і мінскі акцыярыст Г. Шміт былі перакананыя, што на каталіцкае насельніцтва краю патрэбна ўзмацніць расейскі ўплыў³⁶. Пытанье было ў тым ці лічыць каталікоў “паўночна-захондняга краю” беларусамі.

У гэтым пытанні пачалася вострая палеміка “Нашай нівы” з “Віленским Вестником” і “Кур'єром Litewskim”. Сутнасць палемікі – у мове навучаньня асновам веры беларускіх каталікоў. А.Луцкевіч бачыў у гэтым пэўны “хаўрус” расейскіх і польскіх нацыяналістычных сілай. Нагодай да “супрацоўніцтва” было “жаданье беларусаў завесыці родную мову ў касыцёле”. Сэнс у тым, што “заводзячы заместа польскай мовы пры навучаньні каталікоў рэлігіі *не беларускую, а расейскую* (курсіў А.Луцкевіча. – A.V.), загадчыкі палітыкі ўраду гэтым самым кідаюць цёмны беларускі народ у абдоймы палякаў”³⁷.

Царскія ўлады ў краі падтрымлівалі мясцовую “захонднерусскую” прэсу “адміністрацыйным рэсурсам”. Пра гэта съведчыць зварот Мен-

³⁴ П.К. Русские сепаратизмы // Окраины России. 1912. 18 фев. С. 98-99.

³⁵ З газет // Наша ніва. 1912. 19(1) студз. С. 2.

³⁶ “З'езд Западно-Рускіх людзей” у Кіеві // Наша ніва. 1909. 15(28) кастр. (Факсімільнае выданне. Вып. 2. Мн., 1996. С. 602-604).

³⁷ а-н-а. Нячыстая палітыка // Наша ніва. 1912. 19(2) крас. С. 2.

скага губэрнатара да ведамстваў губэрні з “рэкамэндацыяй” даваць усялякія матэрыялы газэце “Минское русское слово”, і адказ адміністрацыі Лібава-Роменскай чыгункі з гатоўнасцю выкананць гэтую “рэкамэндацыю”³⁸.

Вельмі важным у спрэчцы “нашаніўства” і “заходнерусізму” быў “тістарычны аргумент”. Вядомы расейскі нацыяналіст граф У. Бобрынскі пры адкрыцці менскага аддзела Усерасейскага нацыянальнага саюза казаў, што беларусы вядуть паходжаньне ад “магутнага рускага племя крывічоў”, Палацкае княства было “слаўным” у складзе Русі, “паўночна-заходняя Русь мела саюз з Літвой, пры гэтым Русь рэлігійна і культурна падпарадковала сабе Літву і жыла багатым самастойным рускім жыцьцём”. Калі астатнія Русь была захоплена татарамі, то паўночна-заходняя працягвала “развіваць рускую культуру, створаную яшчэ сёнь. Уладзімірам і Яраславам Мудрым”. Назва “Белая Русь”, паводле У.Бобрынскага, азначае “вольная”. Але палякі ў “паўночна-заходній Русі” зрабілі тое, што татарам не ўдалося ў Русі Маскоўскай – яны дэнацыяналізавалі шляхту, “шляхам габрэйскага наплыwu палякі зьнішчылі заходнеруское мяшчанства”, і эканамічна заняволілі сялянства. І задача расейскай палітыкі, абапіраючыся на народ, выправіць гэты стан. Ён таксама пісаў, што “Наша ніва” не карыстаецца папулярнасцю ў народзе, бо прарапаведуе “чужыя” яму ідэі³⁹. Ц.Бажэлка ў той жа час намагаўся “навукова” давесыці, што мова Вялікага Княства Літоўскага – “расейская мова”. Яна ня мае ніякага падабенства з той мовай, якой друкуецца “Наша ніва”, а мова “Нашай нівы” ў сваю чаргу больш блізкая да польскай, чым да “заходнерускай кніжнай” мовы⁴⁰.

Такім чынам, перад першай сусветнай вайной спрэчка ўзмоцненна вялася вакол старабеларускай мовы, і шырэй – вакол спадчыны ВКЛ. Гэта съведчыць пра ўзрастанье ўплывовасці беларускага руху, і “заходнерусам” даводзілася аспрэчваць ягоныя прэтэнзіі на спадчыну ВКЛ.

У 1913 г. “Наша ніва” зъмясьціла артыкул “Хто страшней”⁴¹. Там яна пісала, што ў “чарнасоченным” лягеры паўсталы пытаньне, каго цяпер лічыць больш небяспечным для расейскіх інтэрэсаў у краі – беларусаў ці палякаў. Сама пастаноўка пытання съведчыла, што з беларускімі дзеячамі пачыналі сур’ёзна лічыцца.

³⁸ Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь (НГАРБ) Ф. 295, в. 1, адз. 3. 8243, арк. 5-6.

³⁹ Бобринский В.А. Белая Русь // Окраины России. 1912. 28 мая С. 330-333.

⁴⁰ Божелко Т. Об орфографии, принятой для белорусского наречия // Окраины России. 1912. 4-11 авг. С. 451-452.

⁴¹ Б.С. Хто страшней // Наша ніва. 1913. 15 сак. С. 1.

У цэлым, сутнасць ідэйнага супрацьборства ў Беларусі на пачатку 20 ст. палягала ў вызначэнні тоеснасьці беларусаў і ў тым, хто будзе элітай краю. Вартага зазначыць, што ні “нашаніўцы” ні “заходнерусы” элітай ў поўным сэнсе гэтага слова ў той час не былі. Сапраўднай элітай былі “краёўцы”, якія валодалі рэальнай уладай у краі. Але ведучы ідэйнае змаганьне за інтэлігенцыю, і “нашаніўцы” і “заходнерусы” думалі пра будучыню, пра будучае фармаваньне нацы.

Цэнтральнымі арэнамі барацьбы былі мова і гісторыя. Менавіта зь імі звязвалася самастойнасць нацы. “Заходнерусы” ўвесь час імкнуліся давесці, што беларускай мовы не існуе, і што тыя хто намагаецца яе ўвесьці ў грамадзкае жыццё – перастаюць быць беларусамі (sic!). “Нашаніўцы”, у сваю чаргу, адказалі на гэта, тым што “пазбавілі права быць беларусамі” тых, хто “выракаеца роднай мовы”.

Гістарычныя парадыгмы і “нашаніўцаў” і “заходнерусаў” былі вельмі падобнымі, большай часткай узятымі з расейскай гістарыяграфіі, асабліва гэта датычыць ВКЛ. Толькі тое, што “нашаніўцы” называлі беларускім, “заходнерусы” лічылі расейскім.

Тая ідэйная барацьба, якая пачалася на пачатку 20 ст. паміж “нашаніўствам” і “заходнерусізмам”, фактычна не завершаная і да гэтага часу. А беларуская інтэлігенцыя застаецца падзеленай у падставовых пытаннях нацыянальнага жыцця.

Пытанні да Андруся Унучка

Уладзімір Калаткоў (Менск): Мяне цікавіць стаўленне Грамады да “Нашай Ніўы”. Ці лічылі, напрыклад, грамадоўцы, што яны працягваюць справу “Нашай Ніўы”?

Андрэй Кіштымаў (Менск): Тэма Вашага рэферату прысвечана ідэйнай барацьбе за інтэлігенцыю. Скажыце, калі ласка, хто ў гэтым змаганні перамог і, пажадана ведаць, з якім лікам? Гэтага пытання не было б, калі б рэферат быў прысвечаны ідэйнаму змаганню, напрыклад, за сялянства. Але размова ідзе пра беларускую інтэлігенцыю. Наколькі я ведаю, “заходнерусізм” і “нашаніўства” былі ідэалогіямі двух плыньяў беларускай інтэлігенцыі. Мяне асабліва цікавіць “заходнерусы”. Яны змагаліся самі за сябе ці спрабавалі перацягнуць у свой лагер іншую частку беларускай інтэлігенцыі?

Іна Соркіна (Гародня): У мяне ўзнікла пытанне наконт ужывання тэрміна “нашаніўства”. Хто і калі ўпершыню ўжыў гэты тэрмін? У якіх абставінах гэта адбылося? Якім быў першасны змест гэтага тэрміна? У яких храналагічных рамках месціца “нашаніўства”?

Уладзімір Ляхоўскі (Менск): Ці магчымым было ў межах “заходнерусізму” фармаванне ліберальний плыні беларускага вызвольнага руху? Цікава, да якой плыні Вы далучаеце такіх прадстаўнікоў беларускай гістарычнай навукі як Раманаў, Доўнар-Запольскі, Снітка? Вы казалі, што паміж “заходнерускім” і “нашаніўскім” арганізацыямі існавала толькі адно адрозненне – нацыянальна-культурнае. Мяне цікавіць, ці існавалі адрозненні паміж імі ў поглядах на аграрную проблему?

Эдуард Мазько (Гародня): У Вашым рэфераце прагучала думка, што ні “нашаніўцы”, ні “заходнерусы” не былі сапраўднай элітай краю. Скажыце, калі ласка, што Вы разумееце пад “элітаю краю”?

Алесь Смалянчук (Гародня): Адзін з ідэолагаў краёвасці Міхал Ромэр у сваім Дзённіку (1912 г.) запісаў, што па просьбe рэдакцыі “Нашай Нівы” ён працуе над артыкулам пра “заходнерусізм”. Ці быў апублікованы гэты артыкул? І яшчэ мне цікава было б пачуць, ці існавалі асабістыя контакты паміж колам Саланевіча і колам рэдакцыі “Нашай Нівы”? Ці былі яны асабіста знаёмыя?

Адказы Андруся Унучака

Адказ Уладзіміру Калаткову: Артыкулы, прысвечаныя “Нашай Ніве”, былі. Яны датычылі галоўным чынам арганізацыйнага станаўлення “Нашай Нівы” і ролі гэтай газеты ў беларускім нацыянальным руху. Нейкіх аналітычных матэрыялаў, дзе б параўноўваўся “заходнерусізм” і “нашаніўства” я не сустракаў.

Адказ Андрэю Кіштымаву: Барацьба паміж “заходнерусізмам” і “нашаніўствам” за беларускую інтэлігенцыю, фактычна, не завяршылася. У нечым перамаглі “нашаніўцы” (напрыклад, у тым, што Беларусь не пайшла па шляху Ірландыі), у нечым перамаглі “заходнерусы” (напрыклад, у тым, што сучасная беларуская дзяржава ў сваёй ідэалогіі выкарыстоўвае ідэі “заходнерусізму”). Змаганне паміж гэтымі накірункамі ішло пераважна за беларускую інтэлігенцыю (настаўнікаў, валасных пісараў, лекараў ды інш.). Пра гэта сведчыць стварэнне розных суполак, правядзенне сходаў. Я думаю, што кожны з накірункаў імкнуўся выкарыстаць гэту інтэлігенцыю ў якасці носьбіта сваёй ідэалогіі.

Адказ Іне Соркінай: Тэрмін “нашаніўства” я выкарыстоўваю як пазначэнне пэўнага накірунку грамадской думкі і палітычнай дзейнасці той інтэлігенцыі, якая групавалася вакол рэдакцыі “Нашай Нівы” або знаходзілася пад яе ўплывам. Храналагічныя межы звязаныя з часам існавання “Нашай Нівы”.

Адказ Уладзіміру Ляхоўскаму: Погляды Раманава, Сніткі ды інш., безумоўна, месціліся ў рэчышчы ліберальнага накірунку “заходнерусізму”. Але гэтыя погляды эвалюцыянавалі, і як сведчыць прыклад Доўнапар-Запольскага маглі прывесці іх носьбітаў у шэрагі беларускага нацыянальнага руху. Што датычыць Лукі Саланевіча, то варты заўважыць, што ён увесь час імкнуўся стварыць альтэрнатыву “нашаніўству”. Адносна пазіцыі па аграрнай праблеме, можна адзначыць, што падыходы “Нашай Ніўы” істотна адрозніваліся ад падыходаў “Крестьяніна”, якія былі менш радыкальнымі. З “Белорусским обществом” прынцыповых разыходжанняў не было.

Адказ Эдуарду Мазыко і Алесю Смалянчуку: Рэальныя элітай краю, на маю думку, былі краёўцы, якія мелі большы абсяг дзеяння і апрач таго ўплывалі на рэальную палітыку, якая ажыццяўлялася ў Беларусі напачатку 20 ст. Краёўцы былі дэпутатамі расейскага парламенту (правацавалі ў Думе і Радзе), мелі разбудаваныя арганізацыйныя структуры. Наконт супрацоўніцтва М.Ромэра з “Нашай Нівой”, трэба сказаць, што ён сапраўды абяцаў напісаць для беларускай газеты артыкул пра “Крестьяніна” і “Белорусское общество”. На жаль, слядоў гэтага артыкула я не знайшоў. Слядоў асабістых контактаў паміж “заходнерусамі” і “нашаніўцамі” я таксама не знайшоў. Ёсьць толькі адна згадка ва ўспамінах Аляксандра Уласава пра тое, як аднойчы ў гасцях у Шахматава ён сядзеў за адным сталом з Саланевічам.

*Александр Кукса (Минск),
аспирант кафедры историко-патриотического
воспитания РИВШ*

Центральная белорусская войсковая рада (ЦБВР) и ее тактика в национальном вопросе (октябрь 1917 – январь 1918 г.)

Центральная белорусская войсковая рада (ЦБВР) – организация, которая занималась формированием белорусского войска и координировала работу белорусских войковых рад¹. Она оказала решающее влияние на реализацию модели национально-демократического строительства белорусского государства.

Начало созданию белорусских войковых комитетов было положено в мае 1917 г. Белорусским национальным комитетом (БНК). Но поскольку белорусы проходили воинскую службу за пределами Беларуси, то военная организация первоначально бездействовала².

То, что белорусы не дождутся предоставления им права на организацию своих национальных частей, стало ясно еще в апреле 1917 г. Но, тем не менее, белорусы верили в большую силу права перед грубой вооруженной силой. Были даже такие, которые не только считали белорусское войско не нужным, но даже вредным, которое приведет к острым спорам с центральной властью³.

И действительно, опыт украинцев указывал на то, что реализация этих устремлений столкнется с сильным сопротивлением из центра. 30 мая А. Ф. Керенский высказался против созыва II Всеукраинского войскового съезда⁴. А 1 июня и Петроградский Совет пришел к заключению,

¹ Мазец В. ЦБВР / Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Т. 6. кн. II. Мн., 2003. С. 117.

² История Беларуси: С древнейших времен до нашего времени /И. И. Коваль, Э. С. Ярмусик. 2-е изд., доп. Мн., 2002. С. 287.

³ Национальный архив Республики Беларусь (далее – НАРБ). Ф. 325, оп. 1, ед. хр. 27, л. 17.

⁴ Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Москва, 2002. С. 264.

⁵ Там же. С. 265.

что выделение из армии отдельных боевых единиц Украинской центральной рады (УЦР) нежелательно⁵.

Этот вопрос стал камнем преткновения между революционной российской и украинской демократиями. Изданием двух Универсалов украинцы подчеркнули, что не отступят от своих требований. Временное правительство в начале июля вынуждено было пойти на уступки УЦР в вопросе создания украинских частей⁶.

В это же время и белорусы осознали, что, насколько бы не были умеренными и законными их требования, они должны опираться на белорусский штык. На протяжении каких-нибудь двух месяцев, августа и сентября, вся российская армия покрылась густой сетью белорусских воинских организаций, которые выступали за национализацию армии⁷.

Создание белорусских частей сопровождалось и требованиями политического характера. Д. Соболевский на Всероссийском демократическом совещании заявил, что “воины-белорусы требуют федерализации России и автономии Белоруссии. Такой конгломерат народов не может жить исключительно центральным режимом”⁸.

Благодаря энергичной пропаганде, которая проводилась в сентябре и октябре группой народных учителей во главе с С. Рак-Михайловским среди войск, была подготовлена почва для проведения белорусских воинских съездов.

17 октября 1917 г. Белорусская рада, опираясь уже на реальную силу военных организаций, провозгласила себя Великой белорусской радой (ВБР). 18 – 24 октября в Минске прошел съезд делегатов Западного фронта, представителей от Балтийского флота и Румынского фронта⁹.

Этот съезд 20 октября постановил создать ЦБВР и передать ей руководство делами. Призвал к объединению в ВБР дабы, опираясь на добывшую автономию (широкое местное самоуправление), белорусский народ смог занять место в великой Российской федеративной (союзной) демократической республике, как равный среди равных. Для обеспечения неделимости Беларуси было решено приступить к формированию национальных белорусских войск¹⁰.

Первая сессия Рады проходила еще во время работы съезда Западного фронта с 22 по 24 октября и закончилась выборами Временного

⁵ НАРБ, Ф. 325, оп. 1, ед. хр. 27, л. 18.

⁷ Там же. Л. 19.

⁸ Там же. Ед. хр. 5, л. 17-18.

⁹ Цвикевич А. Краткий очерк возникновения Белорусской Народной Республики. Киев, 1918. С. 8.

¹⁰ НАРБ. Ф. 325, ед. хр. 2, л. 39.

исполкома ЦБВР, на который возлагалась обязанность вести дела до полного ее формирования.

По мнению К. Езавитова, 24 октября (6 ноября) и была создана ЦБВР. Первыми делегатами в ее составе были представители Северного фронта, за ними – делегаты Юго-Западного фронта, потом Румынского и т.д.¹¹

Генералом К. Кондратовичем был составлен план формирования белорусских войск, который предложили Верховному главнокомандующему. Ходатайство это совпало с Октябрьской революцией, когда Северный фронт и часть Западного признали власть Н. Крыленко, а Румынский, Юго-Западный и часть Западного – Н. Духонина. Поэтому белорусы вынуждены были обратиться в оба центра, с требованием не создавать препятствий в формировании белорусских полков¹².

В конце октября делегация от Западного фронта, в составе председателя Исполкома ЦБВР Рак-Михайловского, Кондратовича, Ярушевича и Щербо выехали в ставку Духонина. Но он, продержав ее целую неделю, ответил, что “утверждение ЦБВР подлежит разрешению высшей государственной власти, так как в задачи Рады входит разрешение вопросов не только общеармейского, но и общегосударственного значения”¹³.

Ехать в Петроград, при той обстановке, которая сложилась там, было явно бесполезно. Поэтому Исполком занялся организацией белорусских съездов Северного (Витебск, 15 – 22 ноября), Юго-Западного (Киев, 16 – 20 декабря) и Румынского фронтов (Одесса, 3 – 9 декабря), дабы окончательно сконструировать центральную военную организацию и пополнить ее Исполком новыми силами.

Съезд воинов-белорусов Северного фронта подтвердил необходимость национально-территориальной автономии для Беларуси и выделил новую делегацию к верховному главнокомандующему для получения разрешения на формирование белорусских войск. Делегация 19 ноября посетила Н. Крыленко, который находился в то время в Витебске и жил в вагоне на станции, готовясь к решительному нажиму на Ставку¹⁴. На следующий день разрешение было получено.

Но уже 20 ноября Духонин был убит и на неоккупированной немцами территории Беларуси установилась власть большевиков. Потребность в национальных войсках отпала, и 24 ноября, по требованию Революционного комитета Западного фронта, их формирование было приостановлено¹⁵.

¹¹ Там же. Ед. хр. 27, л. 17.

¹² Там же. Ед. хр. 18.

¹³ Там же. Ед. хр. 19.

¹⁴ Там же. Ед. хр. 3, л. 6.

¹⁵ Там же. Ед. хр. 21, л. 32.

В то же время ЦБВР направила все усилия на создание краевой власти. 22 – 23 ноября при активном участии И. Я. Воронко и И. А. Мамонько было заключено соглашение с Белорусским областным комитетом (БОК) о совместном проведении общебелорусского съезда. Надо заметить, что организация этого заседания показала большой прогресс в белорусском деле. Многие лица ранее враждебно настроенные против белорусского движения и автономии (Мышко, Данилевич, Савицкий) теперь приветствовали резолюции войскового съезда и шаги Великой белорусской рады¹⁶.

24 ноября 1917 г в постановлении БОК указывалось, что именно после доклада представителей ВБР и ЦБВР было решено, что цели этих организаций совпадают. Более того, пункт 4 соглашения гласил, что съезд созывается совместно: БОК при Всероссийском совете крестьянских депутатов, ВБР, ЦБВР и Белорусским исполнкомом Западного фронта¹⁷.

4 – 5 декабря проводилась II сессия под председательством С. Рак-Михайловского¹⁸, на которой было принято решение начать национализацию войск. Войска планировалось формировать в пределах автономной Беларуси на демократических началах, игнорируя приказ о запрещении национализации войск¹⁹.

Но ход мировых событий складывался не в пользу создания как белорусского государства так и национальных частей. 4 декабря СНК объявил войну Украинской народной Республике (УНР). По приказу Крыленко на Западном фронте был создан штаб для проведения операций на Юго-Западном фронте. В Смоленск с целью задержания проходящих украинских и других нелояльных эшелонов был направлен И. Алибегов²⁰.

В связи с прошедшим совещанием главнокомандующих Северным, Западным и Южным фронтами А. Мясников телеграфировал в Минск “не допускать никаких выделений украинцев и вообще национальных частей в случае движения на юг. Для задержания их устроить заслоны на станциях: Минск, Лунинец и Сарны. Фронтовая украинская рада уже издала возвзвание и сделала нам вызов. Немедленно арестовать всю раду, по этому поводу выпустить от совета возвзвание к армии и населению”²¹.

8 декабря последовал приказ командующего Западным фронтом, в котором подчеркивалось, что “приостановление носит временный ха-

¹⁶ Там же. Ед. хр. 2, л. 90.

¹⁷ Там же. Ед. хр. 1 л. 1.

¹⁸ Там же. Ед. хр. 27, л. 17.

¹⁹ Там же. Ед. хр. 4, л. 27.

²⁰ Там же. Ф. 60 п., оп. 1, ед. хр. 231, л. 22.

²¹ Там же. Л. 48.

²² Там же. Ф. 325, оп. 1, ед. хр. 21, л. 32.

рактер впредь до минования настоящего острого момента - ликвидации конфликта с Радой”²².

Это вызвало протест белорусского комитета XII армии, который постановил предупредить Н. Крыленко, что это может вылиться в крайне нежелательное стихийное движение белорусов²³.

10 декабря на экстренном заседании Облисполкомзапа принимается решение немедленно арестовать украинскую раду в Минске, учредить надзор за штабом Польского корпуса и арестовывать всех причастных к контрреволюции независимо от национальности²⁴.

По этому поводу состоялся разговор члена украинского Генерального секретариата Кедровского, с М. Колмановичем, который заявил, что “мы в Минске, как признающие власть СНК, считаем себя также в положении войны со всякими и всевозможными украинскими радами”²⁵.

В обращении И. Сталина указывалось, что конфликт начался из-за приказа С. Петлюры, в котором звучал призыв ко всем украинцам покинуть позиции, и вернутся на Украину²⁶.

Подобная демонстрация силы со стороны Облисполкомзапа вызвала бурю протesta на Всебелорусском съезде. ЦБР было дано поручение разобраться в этом инциденте. Но украинцы просидели в тюрьме до ухода большевиков из Минска.

Это бессилие возможно было преодолеть только создав белорусскую краевую власть и национальные войска. Поэтому в своей резолюции войсковая рада видела основные цели I Всебелорусского съезда в объявлении Беларуси демократической республикой, как составной части федеративной Российской республики²⁷.

Подобная деятельность СНК по отношению к УНР вызвала возмущение и Минской городской думы. На заседаниях с тревогой отмечалось, что “сейчас мы находимся в состоянии войны с Украиной, на 449 верстах путь разобран, и хлебные грузы не приходят”²⁸.

После сообщения Л. Зайца о том, что ночью 17 декабря был арестован президиум, проходящего в Минске Всебелорусского съезда, представители всех партий осудили арест. Глава города, от имени Городского самоуправления Минска заявил, что “город является центром Белоруссии, столицей Белоруссии. Поэтому дума протестует против разгона

²³ Там же. Ед. хр. 5, л. 31.

²⁴ Там же. Ф. 60 п., оп. 1, ед. хр. 231, л. 14.

²⁵ Там же. Л. 22.

²⁶ Там же. Л. 51.

²⁷ Там же. Ф. 325, оп. 1, ед. хр. 1, л. 24.

²⁸ Национальный исторический архив Беларуси (далее – НИАБ), Ф. 24, оп. 1, ед. хр. 3659, л. 269.

²⁹ Там же. Л. 270.

первого, свободно собравшегося Всебелорусского съезда и выражает свое глубокое негодование по поводу совершения над ним насилия”²⁹.

ЦБВР в телеграмме петроградскому СНК указывала на то, что за воевания российской революции предаются так как “с одной стороны декретируется право народов на самоопределение, а с другой силой оружия пресекается всякая попытка народов осуществить это право”³⁰.

Утром 18 декабря 1917 г. общее собрание членов разогнанного I Всебелорусского съезда постановило “Совет съезда объявить Временной краевой властью”. ЦБВР было дано указание “немедленно приступить к организации белорусской национальной армии на широких демократических началах”³¹.

В статьях, появившихся после этих событий, указывалось, что провозглашение съездом независимости Беларуси было вынужденной мерой так как “Белорусская Республика ставится в такие условия, что, только провозгласив себя независимой, она может спастись от предательства”³².

Указывалось, что съезд, признавая народный комиссариат “как высший орган Российской демократической Республики, выступает за свой национальный белорусский Совет”³³.

Один из участников съезда указывал на ту огромную роль воинов в белорусском движении, которое проявилось в декабре 1917 г. “Совершено неожиданно на сцене появилась новая сила – белорусское войско. Выделение пошло с первого дня, когда приказом Крыленко было разрешено формирование национальных войск. Причинами этого было или разочарование в России, или страх и не желание принимать участие в гражданской войне”³⁴.

Но все же белорусская военная организация находилась на стадии формирования и поэтому, не имея сил, вынуждена была идти на соглашение с большевиками. 29 декабря к Крыленко прибыла новая делегация (И. Середа, К. Езавитов). Было достигнуто принципиальное согласие на формирование национальных войск по принципу народно-социалистической гвардии.

31 декабря открылось заседание комиссии, на котором ЦБВР предоставила свои условия формирования белорусских частей, которые сводились к тому, что на “территории Белоруссии формируется белорусская народно-социалистическая гвардия под руководством ЦБВР в контакте со Штабом Западного фронта”.

³⁰ НАРБ. Ф. 325, оп. 1, ед. хр. 1, л. 25.

³¹ Там же. Ед. хр. 6, л. 21.

³² Там же. Ед. хр. 2, л. 104.

³³ Там же. Л. 3.

³⁴ Там же. Ед. хр. 6, л. 31 – 32.

Большевики, по всей видимости, не ожидали такого поворота и поэтому перенесли заседание на следующий день. Но состоялось оно только 3 января 1918 г. На заседании было зачитано постановление военной секции Совета от 2 января: “Признать формирование в настоящее время недопустимым ввиду того, что это может внести еще большую дезорганизацию в ряды действующей армии”³⁵.

В это время по Беларуси прокатилась волна “голодных бунтов” имеющих антисоветский характер. 2 января 1918 г. в Минске проходила подобная манифестация. Большевики заявили, что в манифестации были замечены представители буржуазии и ВБР. Хотя представители национальных организаций в своем воззвании к правительству УЦР утверждали, что они к этому не имели никакого отношения³⁶.

Тем не менее, 3 января в Минске появился приказ А. Мясникова о контрреволюционной деятельности ВБР с угрозой ввести военное положение в городе. Надо заметить, что подобной деятельностью национальные организации действительно занимались.

Так, 5 января 1918 г. ЦБВР приняла решения: во-первых, активизировать агитационно-пропагандистскую деятельность среди населения с целью создания белорусской республики; во-вторых, отправить на Украину представителей для создания белорусских войск за украинские деньги³⁷.

Реализация этих замыслов началась довольно активно. В Сверженскую волость прибыли Иосиф Мамонько и Кравченко, которые организовали несколько съездов, принявших решения о поддержке ВБР. По всей видимости, именно поэтому Мамоньку большевики начали называть белорусским Петлюрой и врагом централизма³⁸. А в Киев отправился П. Алексюк для переговоров с УНР.

Со своей стороны и УНР попыталась повлиять на ход событий в Беларуси. 4 января Минский городской продовольственный комитет получил телеграмму о том, что Генеральный секретариат разрешил вывозить хлеб из Украины по нарядам общегосударственного плана. Но вследствие военных действий СНК против Украинской Республики создались препятствия в правильном снабжении севера³⁹.

После роспуска Учредительного собрания в раде пришли к выводу, что “эти факты, вполне достоверно доказывают, что мы возвращаемся к самодержавию и периоду подавления всех инакомыслящих”⁴⁰.

³⁵ Там же. Ед. хр. 21, л. 43.

³⁶ Там же. Ед. хр. 5, л. 41.

³⁷ Там же. Л. 43.

³⁸ Там же. Ед. хр. 19, л. 160.

³⁹ НИАБ. Ф. 24, оп. 1, ед. хр. 3672, л. 10.

⁴⁰ Там же. Л. 26.

Вскоре у белорусов появился новый союзник в борьбе с большевиками. 12 января 1918 г. Ю. Довбор-Мусницкий объявил о состоянии войны с советской Россией. 25 января появляется воззвание “Братья-белорусы”, в котором указывалось, что поляки борются только с большевиками и готовы предоставить возможность Белорусской раде собраться в Бобруйске, для свободного и беспрепятственного обсуждения своих дел⁴¹.

Это привело к тому, что в январе большевики начали проводить аресты членов национальных организаций. Причем, аресты эти начались еще в декабре 1917 г. с украинцев, как представителей буржуазной УЦР. Далее последовали Дума и Управа, которые с 22 января 1918 г. считались распущенными Менским советом⁴². С 26 на 27 января 1918 г. начались аресты и среди представителей белорусского движения. При допросах выяснилось, что УЦР выделила 11000 рублей белорусам Юго-Западного фронта и разрешила формирование белорусских частей на территории Украины⁴³. На этом деятельность Рады была приостановлена.

30 января 1918 г. появилось “Воззвание к белорусскому народу СНК Западной области и фронта”, в котором указывалось, что Всебелорусский съезд распущен не без серьезных оснований. “Сейчас нами документально установлена самая тесная связь членов ЦБВР с украинскими и польскими душителями свободы польского и украинского народа. Она признавала на словах СНК, а на деле посыпала делегации в Киев для связи с восставшей контрреволюционной Украинской радой. Мы уверены, что белорусский народ теперь одобрят все действия своей краевой белорусской советской власти по отношению ко всем предателям народных интересов”⁴⁴.

Таким образом, становление национально-демократической модели белорусской государственности зависело от уровня организованности воинов-белорусов. ЦБВР, став одним из организаторов I Всебелорусского съезда, выступила за создание национальной белорусской власти. Нежелание Облисполкомзапа уступать власть и отсутствие поддержки среди населения, вынудило представителей белорусского национального движения искать союзников среди антисоветских сил. Так как своими действиями поляки настроили против себя население Беларуси, то наиболее влиятельным союзником могла стать УНР. Особенно важно то, что с ее помощью можно было решить продовольственный кризис. Но из-за отсутствия сил на этом этапе борьбы национально-демократи-

⁴¹ НАРБ. Ф. 325, оп. 1, ед. хр. 19, л. 166.

⁴² НИАБ. Ф. 1, оп. 1, ед. хр. 7100, л. 2.

⁴³ НАРБ, Ф. 325, оп. 1, ед. хр. 5, л. 59 об.

⁴⁴ Там же. Л. 79.

ческая модель потерпела поражение в противостоянии с советской социалистической моделью государства.

Пытанні да Аляксандра Куксы

Віталь Скалабан (Менск): Што Вы разумееце пад нацыянальна-дэмакратычнай канцэпцыяй будаўніцтва беларускай дзяржаўнасці?

Уладзімір Калаткоў (Менск): Наколькі актыўнымі былі контакты паміж Цэнтральнай беларускай вайсковай радай, з аднаго боку, і польскімі і ўкраінскімі арганізацыямі на Заходнім фронце, з іншага? Ці ёсьць у Вас звесткі пра ўдзел у працы Беларускай вайсковай рады арганізацый ваенных маракоў-беларусаў? Як вядома, беларускія маракі вельмі актыўна выступалі за стварэнне беларускага войска для абароны краю.

Валянцін Мазец (Менск): Што Вам вядома пра беларускія вайскоўныя часткі, якія былі арганізаваныя на Румынскім і Паўднёвым франтах? Чаму гэтыя часткі, якія збіralіся падтрымаць дзеянасць беларускіх нацыянальных арганізацый, фактычна ніякага ўдзелу ў палітычным жыцці краю не прынялі?

Андрэй Чарнякевіч (Гародня): Маё пытанне датычыць той пазыкі, якую БЦР атрымала ад украінскага ўраду (11 тыс. руб.). Наколькі мне вядома, гэтая пазыка не дайшла да Беларусі, а ў яе знікненні быў авбіавачаны Павел Аляксюк. Ці магчыма больш падрабязна спыніцца на гэтай гісторыі?

Арсень Ліс (Менск): Скажыце, калі ласка, ці захаваліся дакументальныя сліды візітаў дзеячоў Беларускай вайсковай рады да Крыленкі?

Адказы Аляксандра Куксы

Нацыянальна-дэмакратычная мадэль дзяржавы, на маю думку, гэта дзяржаўная мадэль, якая ўлічвае нацыянальныя асаблівасці насельніцтва, заканадаўства якой грунтуюцца на асноўных дэмакратычных прынцыпах.

Контакты з украінскім і польскімі вайсковымі камітэтамі былі даволі актыўныя. Напрыклад, у Міры адбыўся агульнавайсковы з'езд, на якім украінцы абяцаў падтрымліваць беларусаў, а палікі раілі прыспешыць нацыянальнастраральную працу інакш Беларусь можа адыграць ролю Македоніі, г.зн. краіны, якая стане зонай канфліктаў для ўсёй Усходній Еўропы. Наконт маракоў я не маю інформацыі. Ведаю толькі, што пасля разгону Усебеларускага з'езду да Ландэра прыйшла дэлегація маракоў, якая пратэставала супраць гвалту.

На Румынскім фронце працэс нацыяналізацыі ішоў вельмі хутка. Пра гэта ёсьць інформацыя ва ўспамінах Кастуся Езавітава і Сымона Рак-Міхайлоўскага. Адносна беларускіх вайсковых частак дамінавала перакананне, што інтэрэсы Беларусі будуць абароненыя толькі тады, калі будзе сформаванае нацыянальнае войска.

5 чэрвеня 2005 г. г. Менск.

Круглы стол

Праблемы беларускага нацыянальна- культурнага Адраджэння 19 – 20 ст.

Алесь Смалянчук

Беларускі нацыянальны рух у сучаснай гісторыяграфіі: праблемы, пошукі, дасягненні

Для сучаснай гісторыяграфіі характэрна імкненне пераадолець этнічна-сацыяльную абмежаванасць традыцыйнай для 20 ст. трактоўкі беларускага руху. У савецкія часы была створана і навязана грамадству схема, паводле якой беларускі рух характарызаваўся пераважна як барацьба бяднейшага сялянства за сацыяльнае вызваленне, якая завяршылася стварэннем БССР. Дзеячы беларускага руху па-за межамі сялянства ці не даследаваліся наогул, ці характарызavalіся як “нацыяналісты” ў савецкім разуменні гэтага тэрміну. Сёння мы разумеем, што фактычна, мела месца свядомае абкраданне айчыннай гісторыі. Як выключэнне выглядалі працы гісторыкаў беларускай літаратуры. Напрыклад, у 1977 г. у Менску ўбачыла свято хрэстаматыя *Пачынальнікі: З гісторыка-літаратурных матэрыялаў XIX ст.* (Уклад. Г.Кісялёў). Тэксты Яна Баршчэўскага, Яна Чачота, Альгерда Абуховіча ды іншых выразна засведчылі прыналежнасць гэтых людзей да беларускага літаратурнага працэсу і беларускай культуры.

Толькі ў 90-я г. 20 ст. беларускія гісторыкі паспрабавалі зразумець нацыянальна-культурную гісторыю Беларусі 19 ст., як гісторыю стварэння падмуркаў будучага Адраджэння. Яны ўбачылі беларускасць у дзеянасці многіх ураджэнцаў беларускай зямлі, якія сталі гонарамі культурнай або палітычнай гісторыі нашых суседзій. Адам Міцкевіч, Тадэвуш Касцюшко, Міхал Клеафас Агінскі ды іншыя началі характарызавацца як беларусы або як сыны беларускай зямлі.

Новую мадэль развіцця беларускага руху ў 19 ст. першымі пропанавалі Міхась Біч і Аляксей Каўка. Першы звязваў пачатак нацыянальнага Адраджэння з дзеянасцю тайных таварыстваў філаматаў і філарэтаў і распаўсюджваннем сярод творчай інтэлігенцыі Беларусі ідэалогіі рамантызму. М.Біч адзначаў, што Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Ян Баршчэўскі, Аляксандр Рыпінскі, Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч паходзілі “з апалаічанай

каталіцкай беларускай шляхты і атрымалі сямейна-школьнае выхаванне ў польскім патрыятычным духу”¹. Пры гэтым Літва-Беларусь успрымалася імі як “малая Радзіма” ў парадунні з Польшчай – Айчынай у шырокім сэнсе. Знаёмства з беларускай народнай культурай паспрыяла іх працы на карысць беларускасці, што прайвілася ў беларускамоўнай творчасці большасці гэтых “рамантыкаў”. На думку М. Біча, ля выгокаў нацыянальнага Адраджэння стаяла таксама група творчай інтэлігенцыі, што паходзіла з беларускага праваслаўнага асяроддзя і была выхаваная пад уплывам расейскай культуры. Да іх адносіліся, у прыватнасці, невядомыя аўтары таленавітых паэмаў *Энеіда на віварт* і *Тарас на Парнасе*². Выразна прайвілася тэндэнцыя разгляду выгокаў беларускага руху як міжканфесійнай з’явы, паяднання каталіцкай і праваслаўнай эліты, якая, нягледзячы на працэсы паланізацыі і русіфікацыі, успрымала беларускія землі як уласную Радзіму і стварала падмуркі будучага нацыянальнага Адраджэння.

Паводле Міхася Біча, ператварэнне беларускага “нацыянальна-культурнага руху” ў палітычны адбылося напярэдадні і ў час паўстання 1863 – 1864 г. У гэты перыяд старшыня Літоўскага Правінцыйнага камітэту К. Каліноўскі з групай аднадумцаў паслядоўна выступаў за ўтварэнне самастойнай Літоўска-беларускай рэспублікі³. Заснаванне зімой 1902 – 1903 г. будучай беларускай сацыялістычнай Грамады было пачаткам новага этапу у беларускім руху. Рэвалюцыйныя перамены паспрыялі нацыянальна-культурнаму Адраджэнню.

А. Каўка вылучыў два асноўныя этапы беларускага руху – “пачаткова-падсвядомы рух “у сабе”, здзейснены пераважна ў рамках польскага нацыянальна-вызваленчага працэсу (1794-1863)”, і рух “для сябе” з усведамленнем уласна беларускіх нацыянальных інтарэсаў і імкненнем да ўласнай дзяржаўнасці (1864-1918)⁴.

Імкненне адмовіцца ад сацыяльна-этнічнай абмежаванасці прысутнічае таксама ў канцепцыі аўтара гэтых радкоў, прадстаўленай на старонках манаграфіі *Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй...*⁵ Пры

¹ Біч М. Беларускае Адраджэнне ў XIX – пачатку XX ст. Гістарычныя асаблівасці, узаемаадносіны з іншымі народамі. Мн., 1993. С. 9.

² Таксама. С. 10.

³ Таксама. С. 11

⁴ Каўка А. Беларускі нацыянальна-вызваленчы рух // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 1. Мн., 1993. С. 445-448.

⁵ Смалянчук А. Да пытання аб ролі палітычнай ідэалогіі ў развіцці беларускага нацыянальнага руху ў 19 – пачатку 20 ст. // Гістарычны альманах. 1999. Т. 2. С. 3-19; ён жа. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864-1917 г. Гродна, 2001, 320 с.; ён жа. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 – люты 1917 г. Выд. 2-е, дапрац. Санкт-Пецярбург, 2004, 402 с.

гэтым для разумення падзеяў першай паловы 19 ст. выкарыстоўваліся паняці “ліцвінская традыцыя”, “заходнерусская традыцыя” і “беларускае культурнае назапашванне”. Пад апошнім разумеліся тыя падзеі культурнага жыцця, якія спрыялі пранікненню ў культуру эліты беларускай мовы і фармавалі адметную гісторычную свядомасць. На гэтым этапе ствараўся свайго роду культурны падмурак для развіцця нацыянальнага руху за культурную і палітычную эманісацыю.

Беларуская нацыянальная ідэя вырасла на глебе беларускай культурнай традыцыі, да стварэння якой прычыніліся як “ліцвіны”, так і “заходнерусы”. У беларускім нацыянальна-культурным Адраджэнні пачатку 20 ст. прайвілася заканамернасць, харктэрная для большасці нацый Цэнтральна-Усходніх Еўропы. Дамінуючым варыянтам нацыянальнай ідэалогіі стаўся этнічна-моўны варыянт, які паслядоўна прапагандавала і адстойвала “Наша Ніва”.

Трэба адзначыць, што гэты варыянт быў харктэрны для этнічных супольнасцяў Цэнтральна-Усходніх Еўропы, якія напрыканцы 18 і ў 19 ст. не мелі незалежных дзяржаваў. Да іх можна аднесці беларусаў, літоўцаў, палякаў і шмат іншых народаў гэтай часткі Еўропы. Фармаванне нацыі ў гэтым выпадку адбывалася шляхам нацыянальных рухаў, якія імкнуліся не толькі да культурнай эманісацыі, але таксама да грамадзянскай роўнасці⁶. У выніку дэзінтэграцыі першапачатковых шматэтнічных супольнасцяў і распаду дзяржаваў узнікалі этнамоўныя нацыі⁷. Якраз этнічныя і культурныя рысы, у першую чаргу мова, адыгрывалі ролю інтэграцыйных фактараў. Этнамоўныя нацыі (паводле Міхала Гроха, “малыя нацыі”) сформаваліся як культура-цэнтрычныя супольнасці.

Беларусы пайшлі tym самым шляхам. Аднак звяртае на сябе ўвагу імкненне беларускіх палітыкаў выйсці за межы этнічна-моўнага варыянта нацыянальнай ідэі. Ва ўмовах моцных уплываў з боку польскай і расейскай культуры беларускія палітыкі дзеля сацыяльнай і нацыянальной-культурнай мабілізацыі насельніцтва актыўна выкарыстоўвалі магчымасці дзяржаўніцкага (грамадзянскага) варыянту нацыянальнай ідэалогіі (маецца на ўвазе дэмакратычная і кансерватыўна-ліберальная плыні краёвасці), шукалі формы паяднання беларускай ідэі з сацыялістычнай (публікацыі “Нашай Долі”) і хрысціянска-дэмакратычнай (публікацыі “Беларуса”) ідэалагічнымі канцепцыямі. Аднак гэтыя спробы аказаліся малазфектыўнымі. Адсутнічала дзяржава, якая магла з'яднаць усе этнасы краю ў беларускую нацыю дзяржаўнага тыпу. Большасць каталіцкага і праваслаўнага духовенства аказалася ўцягнутай у расейска-польскую

⁶ Hroch M. Małe narody Europy. Wrocław-Warszawa-Kraków, 2003. S. 8.

⁷ Miknys R. Problem kształtowania się nowoczesnego narodu Polaków litewskich w pierwszej połowie XX wieku // Biuletyn historii pogranicza. 2000. Nr 1. S. 21.

змаганне за г.зв. “Паўночна-Заходні край” і “Усходнія крэсы”, а пралетарыят і буржуазія, свядомыя ўласнай беларускасці, практычна не існавалі. Фактычна ў тагачасных ўмовах этнічна-моўны варыянт нацыянальнай ідэалогіі беларускага руху не меў альтэрнатывы.

Пад канец 20 ст. у межах гэтага новага асэнсавання вытокаў Адраджэння разгарэліся даволі вострыя дыскусіі, прысвечаныя новым ацэнкам многіх вядомых постацей 19 ст. Напрыклад, дыскусія 1996 г. паміж Уладзімірам Казберуком і Міхасём Бічом, прысвеченая асобе К.Каліноўскага (1838-1864), польска-беларуска-літоўскія спробы вызначыць “нацыянальнасць” Адама Міцкевіча пры дапамозе сучасных дэфініцый гэтага паняцця, нарэшце, спроба распачаць дыскусію пра ролю віленскага генерал-губернатара М.Мураўёва. Сучасныя прадстаўнікі заходнерусізму (у прыватнасці, Яўген Новік і Якаў Трашчанок) спрабуюць перакваліфікаўца Мураўёва-вешальніка ў Мураўёва-ратавальніка. Паразнаму ацэнываеца храналогія з’яўлення ідэі незалежнай беларускай дзяржавы. Станіслаў Рудовіч і Міхась Біч звязваюць нараджэнне гэтай ідэі з I праграмай БСГ⁸. Паводле Яўгена Мірановіча, да 1918 г. “не нарадзілася нават думка аб беларускай незалежнай дзяржаве, палітычна адарванай ад Рәсеi”⁹.

У сучаснай гістарыграфіі таксама заўважальная тэндэнцыя пэўнага канфесійнага абмежавання пачатка беларускага руху, якія звязваюцца або з каталіцкай або з праваслаўнай элітай. Вядомы польскі даследчык Рышард Радзік у кнізе *Mikdzy zbijorowością № etniczną a wspaniałą № narodową. Biajorusini na tle przemian narodowych w Europie Nogradkowo-Wschodniej XIX stulecia* (Lublin, 2000) засяродзіў увагу пераважна на дзейнасці тых пачынальнікаў беларускага Адраджэння, якія належалі да каталіцкага касцёла, праігнараваўшы прадстаўнікоў беларускай праваслаўнай эліты. Аналагічны падыход прысутнічаў у працы варшаўскага гісторыка і географа Пятра Эбэрхардта (*Przemiany narodowościowe na Biajorusi*. Warszawa, 1993). Затое Ігар Марзалюк у манаграфіі *Людзі даўніяй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (X – XVII ст.)* (Магілёў, 2003) ацаніў прыняцце каталіцызму часткай беларускай эліты ў 16 – 18 ст., як разрыў са старабела-

⁸ Біч М., Рудовіч С. Беларуская сацыялістычная Грамада // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 1. Мн., 1993. С. 410; Біч М. Беларускае Адраджэнне ў XIX – пачатку XX ст. С. 14-15

⁹ Мірановіч Я. Некалькі заўвагаў адносна фармавання беларускай дзяржаўнасці // Гістарычны альманах. 2002. Т. 7. С. 55.

¹⁰ Марзалюк І. Людзі даўніяй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (Х – XVII ст.). Магілёў, 2003. С. 286. Кнігу І.Марзалюка грунтуюна прааналізаву ў сваёй рэцензіі Генадзь Сагановіч. Гл., Сагановіч Г. Прывід нацыі ў імгле стэрэатыпу // Беларускі гістарычны агляд. Т. 10. Сшыткі 1-2 (18-19). снежань 2003. С. 281-318.

рускім этнасам і яго поўную (“ментальную і моўную”) паланізацыю або літuanізацыю¹⁰. Фактычна аўтар выключыў беларусаў-каталикоў з нацыястваральных працэсаў, якія, на яго думку, распачаліся ўжо ў 16 ст.

Асобнае месца ў айчыннай гісторыі 20 ст. займае БНР. Яе можна лічыць найвялікшым поспехам і адначасна найвялікшай няўдачай беларускага руху. Разважаючы пра прычыны таго, чаму беларуская нацыянальная дзяржава не здолела абараніць сваю самастойнасць і ператварыцца ў суб’ект міжнародных адносін, даследчыкі часцей звязраюцца да аналізу канкрэтнай палітычнай і міжнароднай сітуацыі ва Усходняй Еўропе ў 1918 – 1920 г. Пры тлумачэнні гісторыі БНР дамінуюць знешнія фактары. Між тым варта звярнуць увагу на тое, што ў беларускім руху ў адрозненні, напрыклад, ад літоўскага і польскага, амаль адсутнічаў перыяд г.зв. “арганічнай працы”. Нагадаю, што польскія даследчыкі гэтым тэрмінам акрэслілі перыяд пашырэння польскай нацыянальнай свядомасці ў шырокіх масах насельніцтва. Найважнейшымі ўмовамі гэтага пашырэння былі арганізацыя тайной школьнай адукцыі, выданне масавай нацыянальнай прафагандысцкай літаратуры, стварэнне шэрагу палітычных партый розных сацыяльных накірункаў, якія вялі агітацыйную працу сярод розных колаў грамадства і спрабавалі спалучаць нацыянальную ідэю з сацыялістычнай, кансерватывнай і ліберальнай палітычнымі ідэалогіямі. Менавіта ў выніку “арганічнай працы” была забясьпечана масавая падтрымка польскай і літоўскай нацыянальных ідэй.

Будаўніцтва беларускай нацыянальнай дзяржаваўнасці напачатку 20 ст. можна парадаць з будаўніцтвам хаты, якое началося не з падмуркаў, а з даху. Нешта падобнае паўтарылася ў 1990 – 1991 г. Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь, якое таксама можна аднесці да найвялікшых поспехаў нацыянальнай эліты, не было вынікам масавага сацыяльнага руху 80-х г. Магчыма, гэта прычынілася да таго, што Рэспубліка Беларусь з вялікага поспеху ператвараецца ў вялікую няўдачу беларускага руху. Улады паступова ператварылі дзяржаву ў моцны сродак дэнацияналізацыі насельніцтва. Фактычна, працягваеца палітыка русіфікацыі і размывання нацыянальнай свядомасці жыхароў краіны. Дзеля чаго гэта робіцца? Магчыма, улады проста зразумелі, што людзей без нацыянальнай свядомасці значна лягчэй кантроліраваць і пазбавіць свабоды. З адмайлення права чалавека на культурную або нацыянальную адметнасць пачынаеца наступ на ягоныя правы наогул.

Урэшце рэшт усё ранейшае змаганне расейскіх, савецкіх, польскіх (на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў міжваенны час) уладаў супраць беларускіх школаў, газетаў, бібліятэкаў і г.д. мела сваёй канчатковай мэтай не дапусціць нацыянальна-палітычнага Адраджэння беларускай зямлі. У

пэўным сэнсе нацыянальная культура з'яўляеца першым этапам ба-рацьбы за нацыянальную дзяржаўнасць. Менавіта таму ў сённяшній Беларусі сумленны і прафесійна падрыхтаваны гісторык незалежна ад свайго стаўлення да палітычнага жыцця з'яўляеца сілай, якая набліжае перамены.

*Захар Шыбека (Менск),
прафесар БНТУ*

Беларускі нацыянал-камунізм

або “ніправільны” погляд на гісторыю савецкай Беларусі

Праблема нацыянал-камунізму ў беларускай гісторыяграфіі доўга спецыяльна не вывучалася. Можа таму, што камунізм настолькі глыбока ўкаранёны ў нашае жыццё і свядомасць, што мы пакуль не ў стане паглядзець на яго з боку і паразважаць, наколькі гэты камунізм сумашчальны з беларускім нацыянальным інтэрэсамі. Аднак назапашваюча матэрыялы. Асабліва вызначаеца ў гэтай справе вядомы гісторык, архівіст і літаратар Віталь Скалабан. На стала пары пераходзіць і да пэўных асэнсаванняў.

Без такога асэнсавання немагчыма зразумець спецыфіку станаўлення беларускай эліты, беларускай нацыі. Немагчыма зразумець ролю савецкай Рады ў гісторыі беларускага народу, вытокі антысавецкага руху, стан нацыянальнай самасвядомасці. І увогуле, калі не звяртаць належнай увагі на беларускі нацыянал-камунізм, то наша старэйшае пакаленне з яго камуністычным мінуlyм застанецца заўсёды загадковым і нават варожым для новых беларусаў. А гэта вельмі непажадана і небяспечна.

Паспрабуем зрабіць некаторыя агульныя заўвагі. Зразумела, што напачатку яны будуць мець гіпатэтычныя характеристы.

Па-першое. Што такое камунізм з пункту гледжання нацыяналіста? Камунізм узнік у першай палове 19 ст., і ўяўляў сабой рэакцыю нізоў на насаджэнне нацыяналізму элітамі грамадства зверху. Принята лічыць, што камунізм уяўляе сабой інтэрнацыянальнае вучэнне. Але на самай справе гэта не так. Любая тэорыя, калі яна набывае агульнадзяржаўнае значэнне, становіцца нацыянальнай. Кожная нацыя імкнулася скарыстаць камунізм ва ўласных мэтах. Рускіх прывабліваў пралетарскі інтэрнацыяналізм, які дазваляў захаваць імперию, беларусаў - прынцыпы сацыяльной справядлівасці, жыдоў - дух месіянства і г.д. Камунізм мож-

на назваць плебейскім ці сацыяльным нацыяналізмам, які ўзнік як супрацьвага нацыяналізму арыстакратычнаму ці культурна-духоўнаму.

Па-другое. Наколькі прыймальны для беларусаў тэрмін “нацыянал-бальшавізм”? Бальшавізм у савецкай Рәсей, а потым у СССР фактычна адпавядаў рускаму нацыяналізму. Відавочна, што нармальному чалавеку нельга быць адначасова рускім і беларускім нацыяналістам, рускім захопнікам і беларускім патрыётам. Вось чаму тэрмін “бальшавізм” ва ўсіх яго варыянтах не прыймальны для харктарыстыкі беларускага нацыяналізму. Бальшавізм - выключна расейская з’ява. Таму ў дачыненні да беларускага нацыяналізму трэба гаварыць не пра нацыянал-бальшавізм, а пра нацыянал-камунізм. Адметнай рысай беларускіх нацыянал-камуністаў было іх разуменне адрознасці нацыянальных інтарэсаў Беларусі ад нацыянальных інтарэсаў Рәсей і іншых краінаў.

Вытокі беларускага нацыянал-камунізму ідуць, бадай што, ад Кастуся Каліноўскага і ўжо з усёй відавочнасцю выяўляюча ў дзеянасці “Гоману”, а потым БСГ. Гістарычныя абставіны адціскалі беларусаў на шлях плеbейскага ці сацыяльнага нацыяналізму. Для арыстакратычнага падстаў не было, бо не існавала нацыянальныя эліты. Яна паланізавалася, русіфікавалася ці наўпрост вынішчалася. Еўрапейская мадэль нацыяналізму прадугледжвае кампраміс паміж нацыяналізмам плеbейскім і арыстакратычным, што надае ёй гармонію і ўстойлівасць. У Беларусі такога не назіралася.

Плеbейскі нацыяналізм беларусаў фармаваўся ў складзе Расейскай імперыі (1862—1917) і быў вынікам моцнага ўплыву камуністычнай дактрыны. Усе вучэнні леварадыкальнага толку Рәсей прытырмліваліся тады пракамуністычных пазіцый. Пасля ўстанаўлення ўлады бальшавікоў беларускі нацыяналізм практычна супадаў з нацыянал-камунізмам.

На працягу бальшавіцкага панавання беларусы прайшли шлях ад калабарацыі да манкурства, ад кампрамісу да здрады інтарэсам уласнага народу. У працэсе ўзаемных стасункаў беларускага камунізму і расейскага бальшавізму, беларускага і расейскага нацыяналізмаў, можна вылучыць некалькі этапаў.

У 1917—1920 г. сярод народаў былой Расейскай імперыі назіралася шырокая дэмансстрацыя нацыяналізмаў. Бальшавізм, як рускі агрэсіўны нацыяналізм, атрымаў падтрымку нават у расейскіх эмігрантаў. Гэтым, дарэчы, тлумачыцца жывучасць бальшавіцкай улады, бо змаганне супраць яе ў гады інтэрвенцыі так і не набыло рашучага і кансалідаванага харктару. Бальшавіцкі нацыяналізм, у адрозненне ад белагвардзейскага, выяўляў большую гнуткасць, што дазволіла Ул.Леніну захаваць былу Расейскую імперию ад поўнага распаду. Бальшавіцкага правадыра

можна лічыць самым вялікім нацыяналістам Ракеі. У жорсткай бойцы нацыяналізмаў беларусы дамагліся абвяшчэння пад апекай немцаў і расейцаў уласных дзяржаў БНР і БССР. Беларускі нацыяналізм усё больш скроўваўся ў бок нацыянал-камунізму, які арганізацыйна сцвердзіўся ў студзені 1920 г. пад польскай акупацыяй. Праўда, Беларуская камуністычная арганізацыя У. Ігнатоўскага стала эпізадычнай з'явай.

У 1920–1924 г. пасля падзелу Беларусі, беларускі нацыяналізм сярод эліты грамадства значна ўзрос. Паміж ім і расейскім бальшавізмам існавала пуз'яная раўнавага, кампраміс. На фоне даволі інтэнсіўнага антысавецкага руху беларускія дзеячы БССР мелі магчымасць дзейнічаць больш-менш незалежна ад Масквы, прынамсі, у галіне культуры. Патрыятычныя сілы канцэнтраваліся вакол заснаванага ў 1922 г. Інбелкульту. Да чэрвеня 1924 г. легальная дзейнічала беларуская партыя эсэраў. Прызнанне кіруючай ролі бальшавіцкага цэнтра і савецкай улады было для беларускіх патрыётаў у значнай ступені фармальным.

У 1924–1927 г. расейскі бальшавізм бярэ кантроль над беларускімі нацыянал-камуністамі. Перыйяд раўнавагі ў Беларусі аказаўся кароткім. Прыйдушаны антысавецкі рух не ўяўляў сабой ужо грознай сілы. Беларуская інтэлігенцыя заставалася малалікай. Перыйяд адноснай самастойнасці змяніўся для беларускіх нацыянал-камуністаў перыйядам кампрамісаў. Інтарэсы патрыётаў і беларускага народу ў значнай меры супадалі з інтарэсамі бальшавіцкага кіраўніцтва. Так, беларусізацыя спрыяла развіццю беларускай культуры, а для бальшавіцкай улады служыла сродкам саветызацыі беларускай вёскі і ўяўляла сабой палітычную кампанію, адрасаваную заходнім беларусам. Безвыхаднасць сітуацыі штурхала да супрацоўніцтва з расейскім бальшавізмам і патрыётаў Заходняй Беларусі. Сітуацыя кампрамісу выявілася ў масавым уступленні заходніх беларусаў у КПБ (б), у стварэнні КПЗБ і супрацоўніцтве заходнебеларускіх грамадскіх арганізацый з камуністычным урадам БССР. Дзейнасць БСРГ — яскравы прыклад спробы супрацоўніцтва паміж беларускім нацыяналізмам і расейскім бальшавізмам. Беларускія нацыяналісты пачыналі служыць бальшавіцкай Ракеі, маючи надзею на адпаведную ўзнагароду з яе боку.

Аднак у 1927–1939 г. супрацоўніцтва бальшавікоў з беларускімі нацыяналістамі прыпыняеца, адываеца падаўленне і вынішчэнне беларускіх нацыянал-камуністаў (“нацдэмамаў”). Новыя члены КПБ (б) вылучаліся абыякавасцю да беларускіх нацыянальных ідэалаў, неадукаванасцю і недасведчанасцю, што спрыяла ператварэнню іх у паслухміных выканаўцаў волі бальшавіцкай улады. Таму іх ужо нельга называць нацыянал-камуністамі. Яны становіліся расейскімі бальшавікамі бела-

рускага паходжання. Уцалелыя беларускія нацыянал-камуністы заставаліся ў парты і таксама паступова гублялі ці надзеіна хавалі свой нацыяналізм. КПБ (б) пачынала дзейнічаць выключна ў інтэрэсах расейскага бальшавізму. Перыйяд кампрамісаў скончыўся. Настаў перыйяд фармавання са складу беларускага насельніцтва манкуртаў, калі гэты тэрмін увогуле прыймальны да той сітуацыі. Аднак перамены вялі да размежавання мясцовага камуністычнага руху на беларускі нацыянал-камунізм і расейскі нацыянал-бальшавізм. Першы прыхоўваўся ў радах партыі да 1991 г. Складваліся падставы і для новага ўздыму нацыянальна-вызваленчай, антысавецкай барацьбы па-за камуністычным рухам. Беларускі нацыяналізм выяўляўся ў форме духоўнага супраціву бальшавікам.

У гады другой сусветнай вайны (1939 — 1945 г.) бальшавікі беларускага паходжання дэмантравалі безумоўную адданасць Маскве і Сталіну. Нацыянальныя інтэрэсы Беларусі і РССР зноў у значнай ступені супадалі. Далучэнне Заходняй Беларусі да БССР/СССР, вайна з нацызмам, уступленне БССР у ААН спрыялі нацыяналізацыі мясцовых бальшавікоў, але не парушалі іх веры, што службай Маскве яны дзейнічаюць адпаведна інтэрэсам свайго народу. Таму гаварыць пра адраджэнне нацыянал-камунізму ўзору 1920-х гадоў у шэрагах бальшавіцкай партыі тады яшчэ не было падставаў. Сталін застаўся верным сабе — беларускі нацыяналізм служыў яму для палітычных маніпуляцый і ўмацавання цэнтральнай улады.

1945—1991 г. Пасля вайны, пры жыцці Сталіна, сітуацыя не змянілася. Смерць правадыра спрыяла ўзнікненню ачаговага нацыянал-камунізму з тэндэнцыяй да нарастання. Але гэтыя сілы былі настолькі слабымі, што Масква з імі не лічылася. У справе дэнацыяналізацыі ўласнага народа мясцовая партыйная эліта часам пераўыходзіла расейскіх бальшавікоў. Інтэрэсы РССР яна ставіла вышэй інтэрэсаў Беларусі. На Украіне і ў рэспубліках Прывалтыкі нацыянальная свядомасць сярод кіраўніцтва была мацнейшай. Там захаваўся нацыянал-камунізм. Там паміж ім і расейскім бальшавізмам існавала раўнавага і кампраміс да распаду Савецкага Саюза. Паstryрэнне нацыяналізму ў шэрагах бальшавікоў Беларусі пачалося толькі ў гады “перестройкі”. Але і тады нацыянальныя настроі закраналі пераважна шэраговых бальшавікоў і бальшавікоў творчых прафесій. Некаторыя засталіся вечнымі калабарантамі.

Пасля распаду СССР суседнія краіны перажывалі працэс нацыянальнага адраджэння. У камунізаванай Беларусі ён падмяняўся адраджэннем беларускага нацыянал-камунізму, якому да таго ж супрацьстаяў расейскі бальшавізм, утым ліку і беларускага паходжання. На сучасным этапе гэты бальшавізм пакуль не пераадолены.

Урэшце, трэба прызнаць выключна вялікую ролю камуністычнай ідэалогіі ў фармаванні беларускай нацыі і дзяржавы. Яны – пракамуністычныя. Расейскія камуністы, хоць і не стварылі беларускую нацыю, але зрабілі шмат для яе станаўлення як нацыі прарасейскай, калабаранцкай. Такога класічнага ўзору плебейскай нацыі, здаецца, не ведае свет. Камуністычнае, прарасейскае паходжанне сучаснай беларускай нацыі стварае шэраг проблемаў для яе інтэграцыі ў ёўрапейскую супольнасць. Зразумела, што гэта не лепшы твор, але з гэтым неабходна лічыцца.

Перамагчы расейскі бальшавізм у Беларусі здолеен шырокі нацыянальны рух. Фармаванне сучаснага беларускага нацыяналізму ідзе з 1990 г., калі БНФ канчаткова адасобіўся ад камуністычнай ідэалогіі. Для Беларусі гэты працэс – доўгі і цяжкі. Узняцца ад плебейскага да ёўрапейскага духоўнага нацыяналізму не так проста. Спадчыны БРСГ ці БСГ, БССР ці БНР для таго не дастатковая. Тут ніяк не абысціся без спадчыны ВКЛ. Неабходна выходзіць на новы ўзровень светаўспрымання, больш разнастайны. Камунізм мусіць уступіць, а сацыял-дэмакратыя істотна пасунуцца для вызвалення духоўнай прасторы кансерватызму, лібералізму, хрысціянскай дэмакратыі, іншым грамадскім вучэнням, якія сілкуюць жыщёвыя сілы нацыі. Пераадольванне плебейскага нацыяналізму вымагае доўгага шляху элітарызацыі.

Дыскусія

Алесь Смалянчук: Распачынаючы “круглы стол” па проблемах беларускага руху ў 19 – 20 ст., хачу яшчэ раз пералічыць пытанні, якія хацелася б сёння абмеркаваць:

–Што сабой уяўляў беларускі рух у 19 і 20 ст.? Ці існавала пераемнасць у гісторыі беларускага руху ў 19 і ў 20 ст.? Каго можна аднесці да беларускай эліты пазамінулага стагоддзя?

–Што сабой уяўляла беларуская нацыянальная ідэя?

–Чаму напачатку 20 ст. не быў рэалізаваны беларускі нацыянальны праект і беларусская нацыянальная дзяржаўнасць аказалася фактычна толькі дэкларацый аб намерах?

–Ці можам мы сцвярджаць замаруджанасць нацыястваральных працэсаў у Беларусі ў парыўнанні з суседзямі па Цэнтральна-Усходніяй Еўропе? Ці больш дакладным будзе тэрмін “адметнасць беларускага руху”?

–І нарэшце, што можна лічыць найвялікшым дасягненнем і найвялікшай нядачай беларускага руху ў апошнія стагоддзі?

Валянцін Голубеў: Хачу зрабіць адзін істотны дадатак да даволі лагічнага рэфэрату Алеся Смаленчука. На мой погляд, аўтар не заўважыў такой важнай падзеі, якой было прыняцце ў 1989 г. Вярхоўным Саветам БССР Закона аб мовах. Дзякуючы гэтаму закону вырасла цалкам іншае пакаленне, адрознае ад тых дзяцей, што пайшлі ў школу пасля рэферэндуму 1995 г. Невыпадкова ўрад прэзідэнта Лукашэнкі адным з першых сваіх рашэнняў перакрэсліў Закон аб мовах і знішчыў тую сістэму нацыянальнай адукацыі, якая будавалася на падмурку гэтага закона. Цікава, што закон быў прыняты яшчэ камуністычным Вярхоўным Саветам. Гэта быў час першых хвалі юнага нацыянальнага руху. У цэнтры Менску на дэманстрацыі збіраліся 30 – 40 тыс. чалавек, якія патрабавалі прыняць гэты закон. Упершыню народ (ці ягоная частка) прымусіў парламент пайскі на прыняцце закона, вельмі непапулярнага сярод камуністычнай вярхушки. Гэты эпізод яшчэ патрабуе свайго грунтоўнага даследавання.

Арсень Ліс: Па-першае, вельмі важна, што мы абмяркоўваем праблему беларускага руху. Спадар Алеся Смалянчук казаў пра сучасныя канцэпцыі Аляксея Каўкі і Міхася Біча. Аляксей Каўка трохі больш паглыбіўся ў гісторыю і распачаў беларускі рух з паўстання Т.Касцюшкі. Хоць там не шмат набіраеца матэрыялаў, і яны маюць пераважна філаграфічныя характеристыкі, напрыклад, песні касінераў ды інш.

Думаю, што трэба звярнуць увагу таксама на навуковую дзеянасць групы віленскіх прафесараў пачатку 19 ст. на чале з Міхалам Баброўскім (у міжваенны перыяд пра іх пісаў Адам Станкевіч). Яны першыя ўзнялі беларускую ідэю і паспрабавалі яе рэалізаваць практычна. Планавалася стварэнне граматыкі беларускай мовы, выданне Катэхізіса. Дарэчы, доўгі час не было вядома імя выдаўцы гэтай першай кнігі на беларускай мове ў 19 ст. (1835 г.) Найчасцей называлася імя Міхала Баброўскага, але многія даследчыкі сумніваліся ў гэтым. Ужо было вядома, што М.Баброўскі арганізаваў першы беларускі гуртак у Віленскім універсітэце. Аднак гісторыкі і філологі звярталі ўвагу на яго паходжанне. Як вядома, М.Баброўскі нарадзіўся ва ўніяцкай сям'і на тэрыторыі Беласточчыны. Паводле логікі гэтых даследчыкаў, ён не павінен быў валодаць беларускай мовай. Тым больш, што мовазнаўцы ў мове Катэхізіса знайшлі элементы паяўночна-усходніх дыялектаў Віцебшчыны.

Аднак ягоны пляменнік Павал Баброўскі, таксама прафесар гісторыі і аўтар статыстычнага і этнографічнага апісання Гарадзенскай губерні, у сваіх успамінах паведаміў пра існаванне ў 20-я г. 19 ст. у Віленскім універсітэце г.зв. “беларускай партыі” (гэта ягоны тэрмін). Да яе належ-

жалі Міхал Баброўскі, Ігнат Даніловіч і Ігнат Анацэвіч. Гэты эпізод, на маю думку, сёння слаба ўлічваецца. Некалі Адам Станкевіч характарызаваў яго як этап “несвядомага Адраджэння”. Цікава, што Міхал Баброўскі выклікаў праста няневісць у тагачаснага рэктара універсітэту. Рэктар назваў яго “каварным чалавекам”. Магчыма, ва універсітэце, дзе панавала пальшчызна, з’яўленне “беларускай партыі” і беларускай ідэі ўспрынялі як “міну запаволенага дзеяння”.

Лічу, што ў гісторыі беларускага нацыянальнага руху недастатковая ўвага надаецца дзеяннісці “гоманаўцаў”. Аляксандровіч у свой час шукаў сляды іх дзеяннісці ў архівах, але шмат ён не даведаўся. Жандары выкрылі гэту арганізацыю і знішчылі яе. У захаваных дакументах фігуруюць толькі імёны двух “гоманаўцаў” – Марчанкі і Ратнера. Але менавіта “гоманаўцам” належыць першае тэарэтычнае аргументаванне нацыянальнай ідэі. Яны засноўвалі свае разважанні на фальклорна-этнаграфічным матэрыяле. Апошняга было шмат сабрана расейскімі і польскімі этнографамі, і гэты матэрыял, незалежна ад намераў зборальникаў, дазваляў выразна акрэсліць этнічны твар беларусаў. Народнікі здолелі доказаць адметную ідэнтычнасць беларусаў і іх права на існаванне як свабоднай нацыі.

Пытанне Алеся Смаленчука: Наколькі шырокая распаўсюдзілася іх погляды? Рышард Радзік у сваіх працах даказвае, што беларуская прапаганда “гоманаўцаў” мела выразны лакальны характар, і шырокага распаўсюджвання іх ідэі не атрымалі.

Арсен Ліс: Усё ж такі выйшлі два нумары часопіса “Гоману”. Бяда беларускага руху заключалася ў tym, што ён звычайна развіваўся ў вельмі неспрыяльных палітычных умовах. Народнікаў зліквідавала палітычная паліцыя.

Пытанне Алеся Смаленчука: Дык гэта з’ява грамадскага жыцця ці толькі эпізод, цікавы выключна беларускім гісторыкам?

Арсен Ліс: Александровіч апублікаваў матэрыялы, з якіх відаць, што была дыскусія на тэму існавання (або неіснавання) беларусаў. Нехта пад псеўданімам “Баравік” даказваў іх існаванне і сцвярджаў, што беларусы павінны мець усе палітычныя правы ды інш.

Вяртаючыся да 20 ст., хачу згадаць пра выступ С.Рака-Міхайлоўская на судзе па справе Грамады ў сакавіку – траўні 1928 г. Браніслаў Тарашкевіч імкнуўся доказаць, што Грамада – гэта натуральнае спарад-

жэнне або вынік таго цяжкага жыцця беларусаў, якія стварылі для іх польскія ўлады. Яны з пачатку 20-х г. узялі курс на нацыянальную асіміляцыю беларусаў. Адзін з першых прэзідэнтаў міжваеннай Польшчы ў той час абяцаў, што “праз 50 гадоў вы беларусаў у Польшчы і са свечкай не знойдзеце!” Польскі ўрад пры ўсім дэмакратызме міжваеннай Польшчы адкрыта праводзіў курс на асіміляцыю нацыянальных меншасцяў. У палітычным жыцці II Рэчы Паспалітай дамінавалі нацыянальныя дэмакраты. Польскія палітыкі аказаліся проста недалёкі ў сваёй нацыянальнай палітыцы на Усходзе.

Мяне бянтэжыць як часта паўтараеца у нас тэзіс, што Грамада – гэта экспазітура камуністычнай партыі. На самой справе, гэта толькі версія польскіх судовых установаў, якія павінны былі апраўдацца перад Заходнім Еўропай. Яны і так увесе час даказвалі, што з’яўляюцца “санітарным кардонам” паміж Еўропай і бальшавікамі. А беларускі нацыянальны рух характарызаваўся імі як выключна камуністычны. Бяспрэчна, што была велізарная камуністычная зацікаўленасць ва ўздыме сялянскага руху. Прадстаўнікі Камінтэрна (Фелікс Кон) пісалі пра Грамаду. (Трэба, дарэчы, паглядзець, як савецкая гісторыяграфія канца 20-х г. ацэньвала Грамаду. Могуць быць цікавыя нюансы).

Звярніце ўвагу, што ідэя стварэння сялянскай партыі была не толькі ў Б. Тарашкевіча. Ён зразумеў, што польскія ўлады не дадуць ніякіх палітычныхмагчымасцяў для нацыянальнага развіцця. І пачаў прыглюдвацца да Ўсходу. Пасля першага “ўзбуйнення” БССР Браніслаў Тарашкевіч заявіў, што Саветы, хоць і з цяжкасцямі, але ўсё ж такі будуюць “беларускі дом”. Параўнанне 20-х г. выразна было не на карысць Польшчы. Сяляне ў БССР атрымалі зямлю. Народны камісар земляробства Прышчэпаў у сваёй дзейнасці арыентаваўся на развіццё фермерства. Ён ствараў культурных гаспадароў, абапіраючыся на супрацоўніцтва з выдатнымі беларускімі наўкоўцамі-аграномамі Аркадзем Смолічам і Гаўрылам Гарэцкім. Ствараўся беларускі ўніверсітэт. У 1925 г. Б. Тарашкевіч тайна прыехаў у СССР, і, канешне, стаў аб'ектам увагі спецслужбаў.

Размова на канферэнцыі ішла пра Гурына-Маразоўскага, які шукаў падыходы да Б. Тарашкевіча. Гэта сапраўды неардынарная постаць – таленавіты публіцыст, рэдактар “Савецкай Беларусі”. Я прачытаў ягоны артыкул пра творчасць Міхася Чарота і магу заявіць, што гэта быў таленавіты літаратуразнаўца. І вось ён пакінуў крэслы рэдактара і адправіўся ў Заходнюю Беларусь. Безумоўна, выбар яго быў невыпадковым. Тут варты спыніцца і падумаць пра ролю Усевалада Ігнатоўскага ў тагачасных падзеях. Здаецца, што гэтая роля ўсё яшчэ недаацэненая. Мы больш гаворым пра яго як пра гісторыка. Між тым у палітычным жыцці БССР

20-х г. і ён, і Аляксандр Чарвякоў былі амаль ключавымі постацямі. (На гэта звярнуў увагу Анатоль Сідарэвіч на старонках “Нашай Ніўы”).

Гурын-Маразоўскі пазней распавядаў як упершыню прысутнічаў на паседжанні ЦК КПЗБ. Ён паведаміў прысутным, што Баран, які высоўваўся кандыдатам у польскі сейм, арыштаваны і кінуты ў турму па адвінавачванню ў сувязях з эсэраўскім падпольлем, з урадам Ластоўскага ў Літве. Сакратар ЦК на гэта адказаў: Няхай Баран там і згніе... Разумееце?

Мы яшчэ не ведаем, хто дзеянічаў пад псеўданімам “Стары”. Менавіта ён арганізаваў сэцесю (раскол) ў КПЗБ. Напачатку сваёй гісторыі КПЗБ толькі па назве была беларускай партыйяй. Дарэчы, адным з арганізатораў быў Мартэнс, які працаўаў у “спецыфічным” ведамстве ў Менску... Але пасля таго, як у 1923 г. да КПЗБ далучыліся левыя эсэры (Родзевіч, Арсень Канчэўскі, Язэп Лагіновіч, Кагулкі) сітуацыя перамянялася. Беларускі дух стаў прысутнічаць выразна. Многія сябры ЦК пачалі настойваць, каб КПЗБ адстойвала таксама і беларускія пазіцыі. Хто такі “Стары”? Стэфан Бергман распавядаў, што двойчы бачыў яго ў тыя гады, але так і не даведаўся сапраўднага імя. Безумоўна адно: гэтаму чалавеку была блізкай беларуская нацыянальная ідэя.

Сымон Рак-Міхайлоўскі на судзе Грамады сказаў, што калі б у нас у 1917 г. быў такі ўзровень нацыянальнай свядомасці, як цяпер у Захоўнай Беларусі, то мы б не сядзелі сёння на лаве падсудных.

Сітуацыя 20-х г. была вельмі складаная. Падчас прыезду ў СССР у 1925 г. Б. Тарашкевіч уступіў у КПЗБ. Гэта быў звычайны ход, каб прымусіць чалавека падпарадкавацца. КПЗБ, безумоўна, прычынілася да стварэння Грамады, але беларусы – арганізаторы гэтай партыі мелі свае інтэрэсы. І менавіта нацыянальныя інтэрэсы для іх былі на першым месцы. Пра гэта нельга забываць. Заўважце, якая была тактыка... Адна з важнейшых пазіцый – барацьба за беларускую школу. У гэтым накірунку Грамада і ТБШ зрабілі надзвычай шмат. ТБШ, якая была створаная ў 1921 г. у Сярэдняй Літве, менавіта ў час Грамады стала агульнай заходнебеларускай арганізацыяй і налічвала 16 тысяч сяброў. Гурткі мелі драматычныя секцыі, музычныя секцыі ды інш. Надзвычай моцным быў рост нацыянальнай свядомасці. Грамада была сапраўднай стыхіяй, і, магчыма, яе кіраўнікі не маглі ў поўнай меры кіраваць гэтай партыйяй.

Што датычыць таго выключна камуністычнага характару Грамады, які прадставілі польскія следчыя органы на судзе, то тут шмат хлусні і фальсіфікацыі. Відавочна, што чиста палітычнай акцыі супраць беларускага нацыянальна-вызваленчага руху спрабавалі надаць выгляд змагання з камунізмам. У першую чаргу гэта рабілася для Захоўнай Еўропы.

Яўген Мірановіч: Спадар Арсень Ліс узняў цікавую праграму беларускага руху ў 19 ст. і 20 ст. З большасцю сказанага я цалкам пагаджаюся, але хачу дапоўніць гэты анализ. У 19 ст. у Беларусі на самой справе не было ніякіх умоваў для развіцця нацыянальнага руху, і тое, што было дасягнутае напрыканцы стагоддзя, можна ацаніць як нейкі цуд. Звернем увагу на пачатак 19 ст. у Еўропе. Нацыянальны рух узнікае ў тых грамадствах, дзе ёсьць моцны слой мяшчанства. Менавіта яно сфарміравала нацыянальную ідэалогію. Прыкладам можа служыць Нямеччына і Францыя. Вядома, што нацыянальнымі працэсамі нехта кіраваў. У прыватнасці, Парыж накіроўваў экспедыцыі ў правінцыі, якія прымушалі (нават рэпрэсіямі) прымаць ідэі, створаныя ў сталіцы. Разам з французскімі арміямі новыя ідэі “заражалі” еўрапейскае грамадства. Найперш іх засвоіла нямецкая студэнцкая моладзь. Перамены пачалі адбывацца таксама ў Расеі. Паглядзіце ўважліва на праграмы расейскіх дзекабрыстаў. Фактычна, гэта першы варыянт расейскага нацыяналізму.

Як мог нарадзіцца беларускі нацыянальны рух, калі беларуская эліта раней была паланізаваная, а ў 19 ст. той, хто імкнуўся да сацыяльнага поспеху, павінен быў увайсці ў зону расейскай культуры. Для ўкраінскай нацыі вялікае значэнне меў галіцкі канфлікт з палякамі, справакаваны аўстрыйскімі ўладамі. У сутыкненні з польскай нацыянальнай ідэяй фарміравалася ідэя ўкраінская. У нашым выпадку гэтага не адбылося. Магчыма, справа ў адсутнасці расейскага нацыяналізму. Калі б быў цік расейскага нацыяналізму, то гэта магло спракаваць рост беларускай свядомасці. Расейскі імперыялізм – гэта не праява нацыянальнага руху. Нават расейская эліта напачатку 19 ст. амаль напалову складалася з немцаў. Яны былі добрымі імперыялістамі, але не маглі сформаваць расейскую нацыянальную ідэю. Некаторыя даследчыкі лічаць, што расейскія нацыяналісты нараджаюцца менавіта зараз. Схіляюся да думкі, што так яно і ёсьць на самой справе.

Згодны з тым, што казаў спадар Арсень Ліс пра ролю “Гоману”. Менавіта гэтая народніцкая групоўка сформавала бачанне Беларусі, акрэсліла яе межы, зрабіла крок на шляху выпрацоўкі нацыянальнай ідэі. Але хачу таксама звярнуць увагу на *Кароткую гісторыю Беларусі* Вацлава Ластоўскага. Ён усё дакладна акрэсліў, паказаў з кім беларусам было па дарозе, а з кім не. Ён жа паказаў накірункі развіцця беларускага нацыянальнага руху.

Што датычыць Грамады і яе сувязі з камуністычным рухам, трэба прызнаць, што яе стварэнне было інспіраванае камуністамі. Але ў сучаснай беларускай гісторыографіі моцна перабольшаны гэты тэзіс. Варта звярнуць увагу на гісторычныя дакументы. У прыватнасці, у Дзяр-

жайным архіве Гарадзенскай вобл. захаваліся дакументы, якія адлюстроўваюць працэс пашырэння шэрагаў камуністычнай партыі. Гэта паліцыйскія дакументы. Статыстыка, якая там прыводзіцца, уражвае. Як ствараўся гэты камуністычны рух на паперы? Вось адзін прыклад, у вёсцы адбываецца вяселле. Людзі спяваюць “Шумел камыш, деревья гнулись...” Канфідэнт паведамляе, што Іван, Пятро ды Васіль спявалі камуністычную песню. Для яго гэта была песня камуністаў?! Адпаведна, спеваку запісалі ў камуністы. Гэта было напрыканцы 20-х г. У 30-я г. шэрагі камуністычнай партыі “растуць” яшчэ хутчэй. Пры гэтым многія нават не здагадваюцца, што трапілі ў спісы камуністаў.

Камуністычны рух пачаў ажыццяўляцца з ведама адміністрацыі. На адной з канферэнций я распавядаў, як беларусы пісалі скаргу ў Лігу нацый. Выніку не было ніякага. Адначасна скаргі пісалі ўкраінцы. Аднак за ходам іх справы сачыла Брытанская партыя працы. Украінцы выдавалі свае бюлетэні ў Вене і рассыпалі ў розныя пасольствы. Іх немагчыма было ігнараваць. У выпадку беларусаў распачыналася дыскусія. Польскія ўлады даказвалі, што ніякай дыскрымінацыі няма. Напрыклад, дзеянічае закон аб школах. Іншая справа, што самі беларусы не жадаюць аддаваць дзяцей у беларускія школы. Беларусы таксама працуюць у органах улады, займаюць пасады ўраднікаў. У Лігу нацый дасылаеца інфармацыя, што толькі ў цэнтральнай адміністрацыі працуе 8 тыс. беларусаў і г.д. Беларускія скаргі трактаваліся як камуністычныя абвінавачванні. А для Заходняй Еўропы краіна, якая змагалася супраць камунізму, на самой справе абараняла цывілізацыю. У 30-я г. нават хрысціянскіх дэмакратоў пачалі выдаваць за камуністаў або сацыялістаў. Гэты прыём польскіх уладаў быў амаль бязпройгрышным.

Хачу таксама некалькі слоў сказаць у сувязі з выступам Валянціна Голубева. Пачатак 90-х г. – гэта перыяд, які ўжо прыйшоў час аналізу. Мяне найбольш цікавіць, чаму беларускае грамадства з такой вялікай неахвотай прымале перамены ў выглядзе беларускай дзяржавы. Тоэ, што здарылася ў 1994 г. было вынікам памылак. Варта іх зразумець... Неабходны аналіз усіх дзеянняў апазіцыі, формаў выступаў ды інш. Мне здаецца, што апазіцыя сапраўды была знакамітая. Яна складалася з энергічных і сумленных патрыётаў свай зямлі. Гэтая апазіцыя перамагла б, калі б звяртгася да палякаў, да чэхаў, да венграў... А тут яна прайграла. Лозунгі апазіцыі не ўспрымаліся грамадствам. Яны размінуліся з людзьмі, а прыйшоў будучы прэзідэнт і ягоная дэмагогія была прынятая як найлепей.

Валянціна Лебедзева: Адносна генезісу беларускага руху, трэба пагадзіцца з думкай Мірановіча, што напрыканцы 19 ст. адбылося нешта

нелагічнае, нешта цудоўнае. Умовы для развіцця нацыянальнага руху сапраўды адсутнічалі. Дапаўняючы шэрагі пачынальнікаў (“Томан”, В. Ластоўскі) я хачу згадаць пра Мітрафана Доўнар-Запольскага. Мяне вельмі ўразіў той факт, што амаль адначасна з “томанаўцамі” на старонках “Мінскага лістка” зусім малады гісторык публікуе артыкул *Белорусское прошлое*, у якім утрымліваецца даволі грунтуюная канцэпцыя мінулага Беларусі. Яна захавала сваю актуальнасць нават сёння. Дарэчы, гэтая канцэпцыя ўзнікла за межамі Беларусі. Варты задумацца пра ролю Кіеўскага ўніверсітэту, значэнне асобы Антановіча і ягонай навуковай школы.

Згаджаюся са спадаром Смаленчуком, што гісторыя БНР была вялікім трывалым і адначасна вялікай трагедый беларускай ідэі. Ка-нешне, трэба даследаваць унутраныя і зневіні фактары заняпаду БНР. Але, на маю думку, зневіні фактары дамінуюць. Яны былі вызначальнымі. Прыклад Украіны пацвярджае гэта. Украіна таксама перажыла трагедию прытым, што яе нацыянальны, унутрыпалітычны і зневіні палітычны патэнцыял быў непараўнаны макнейшы, чым беларускі. Нягледзячы на гэта, Украіна таксама прайграла. У той сітуацыі кожны быў сам за сябе. А контакты паміж УНР і БНР адбываліся ў перыяд заняпаду ўкраінскай дзяржаўнасці. Магчыма якраз таму і звярнулі ўвагу на паўночную суседку, якая падзяляла лёс Украіны.

Што датычыць унутраных фактараў, то трэба прызнаць, што беларускі рух у той момант аказаўся слабейшым у параўнанні з усімі суседзямі. У чым прычына гэтай слабасці? На мой погляд, галоўная прычына – недаспеласць беларускай нацыі, якая ў той час не магла даць падрыхтаваных палітычных элітаў, не магла нарадзіць моцны палітычны рух. Мне вельмі спадабаўся выраз сп. Смаленчука, што БНР была хутчэй дэкларацыяй аб намерах, чым рэальнай дзяржавай. Не трэба толькі пры гэтым забываць, што дэкларацыя з’яўляецца важным прававым дакументам. Тагачасная беларуская дзяржаўная мадэль – гэта вялікі здабытак нашай гісторыі.

Таксама вялікай бядой беларускага руху была адсутнасць унутранай кансалідацыі. Гэта павінна быць найважнейшым урокам для сучасных беларускіх палітыкаў. Красамоўны прыклад падзелу прывёў сёння Арсень Ліс, калі распавёў пра рэакцыю калегаў на арышт Сяргея Барана. Прывычны гэтага быўлі пераважна зневіні. У прыватнасці, дзеянасць палітычных сілаў, незацікаўленых ў адзінстве беларускага руху. Апроч таго негатыўную ролю адыгрывалі таксама асабістый амбіцыі. Калі я знаёмілася з дакументамі па гісторыі пражскай эміграцыі, то была не-прыменна ўражаная сведчаннямі, напрыклад, суседзяў пра паводзіны вядомых дзеячаў беларускага руху.

Апроч таго, актуальнай для даследавання застаецца праблема сутнасці, ролі і месца БССР у нацыянальнай гісторыі 20 ст. Магчыма, гэтае даследаванне дазволіць зразумець прычыны няўдачы беларускага Адраджэння канца 20 ст. А можа, тая квазідзяржаўнасць БССР цалкам задавальняла беларускі народ? Паглядзіце, з чым асацыруеца большасцю насельніцтва незалежнасць і суверэннасць Рэспублікі Беларусь 90-х г.? У першую чаргу, з пагаршэннем узроўню жыцця!

Ёанна Героўска-Калаў: Наша дыскусія стварае ўражанне, што Беларусь у міжваенны перыяд мела толькі трох суседзяў – Польшчу, Расею і Украіну. На самой справе быў яшчэ чацвёрты – Літва. Хачу звярнуць увагу калегаў на працу літоўскага даследчыка Э.Гімжаўскаса, прысвечаную беларускаму фактару ў працэсе фармавання літоўскай дзяржавы ў перыяд 1915 – 1924 г. Яна паказвае, як у цалкам натуральны спосаб літоўцаў і беларусаў з'яндала боязь палякаў і надзея на пазітыўную ролю г.зв. “үсходняга фактару” ў працэсе будаўніцтва ўласнай нацыянальнай дзяржавы. Але варты было б звярнуцца да пачатку 19 ст. і задумацца над тым, што палітыка гэтага “үсходняга фактару” на працягу двух стагоддзяў была аднолькавай, незалежна ад таго, ці гэта была царская ўлада, ці белагвардзейская, ці савецкая, ці сучасная.

Беларусы не здолелі абараніць БНР. Украінцы таксама прайграли, але Ю.Пілсудскі некалі прасіў пррабачэння ў іх. Гэта значыць, што пэўныя абавязацельствы былі парушаныя польскім бокам. З беларусамі ніякіх дамоваў не было, бо не было такой прадстаўнічай палітычнай групы, якая магла б заключыць пагадненне ад імя усяго беларускага руху. Не ведаю, ці Міністэрства ўнутраных спраў БНР выдала хоць бы адзін прысуд? Беларуская дзяржаўнасць выглядала віртуальнай з’явай.

Задумаемся, што з’яўляецца дамінуючымі фактарамі фармавання нацыі ў разуменні 20 ст.? Пачуццё тэрытарыяльных сувязяў адсутнічала, хоць я бачыла карты вялізарных беларускіх тэрытарыяльных прэтэнзій. Таксама была праблема з адчуваннем сацыяльнага адзінства. Мне здаецца, што маса ўбачыла сваю эліту толькі падчас выбараў у сейм II Рэчы Паспалітай (тэрыторыя Заходняй Беларусі).

Што з мовай? Ці з’яўляецца мова фактарам яднання? Зайсёды лічыла, што з’яўляецца, але пасля знаёмства з рознымі рэгіёнамі сучаснай Украіны прыйшла да высновы, што мова такім фактарам не з’яўляецца.

Што застаецца? Рэлігійны фактар. Варты задумацца, ці не было знішчэнне грэка-каталіцкай царквы ў 19 ст. тым ударам, які аказаў негатыўны ўплыў на гісторыю наступных 150 гадоў. А пазней аказалася, што

беларусы звязвалі свае надзеі з тымі сіламі, які і нанеслі рашаючы ўдар па беларускай гісторыі.

Андрэй Кіштымаў: Не лічу сябе вялікім спецыялістам па гісторыі Беларусі і Польшчы 20 – 30-х г. 20 ст., аднак з вялікай цікавасцю слухаў выступы калегаў. Мяне цікавіць сам механізм гістарычнага даследавання, незалежна ад таго, якая праблема вывучаецца. Учора гісторыя Грамады была паказаная ў яе дэталізацыі. Даследчыкі звязталіся да персаналій (напрыклад, Віталь Скалабан), да вузкіх персыяды “трамадоўскай” гісторыі (Алесь Пашкевіч), да рэакцыі друку на знішчэнне Грамады (Алесь Смалянчук), да элементаў мікрагісторыі (Сяргей Токць) ды інш. Але найбольш цікава, што рэфранам гучала пытанне, ці не была тая або іншая падзея інспіраваная ці польскімі ўладамі, ці савецкімі. Фактычна, усе лакальныя праблемы выходзілі на кантэкст больш шырокіх і важных гістарычных пытанняў. Гэта я лічу адной з родавых рысаў беларускай гісторыі. Мы ведаем, што амаль усе яе падзеі заўсёды ўпісаныя ў больш шырокі гістарычны кантэкст. І тут узімае яшчэ больш істотнае пытанне, якое пакуль што не хапае смеласці высунуць на абмеркаванне. Але трэба задумашца і над тым, ці была гісторыя Беларусі калі-небудзь і для каго-небудзь такім больш шырокім гістарычным кантэкстам? Ці можам мы для каго-небудзь быць такім гістарычным кантэкстам? Калі можам, то кім мы ў гэтай сітуацыі становімся? Зараз мы ацэньваем, чым мы былі (або ёсць) у польскім люстрыве, чым мы былі (або ёсць) у савецкім.

Вяртаючыся да тэмы нашай канферэнцыі, хачу звязнуць увагу на дзве праблемы. Па-першае, гэта праблема эвалюцыі палітычнай сітуацыі ў Польшчы. Польшча да траўня 1926 г. і Польшча пасля яго – гэта дзве розныя краіны. Калі ў траўні 1926 г. мала хто звязтаў увагу на закон-насць прыходу Пілсудскага да ўлады, то каго хвалявала праблема закон-насці падчас ліквідацыі Грамады? У траўні 1926 г. адбыліся значна больш маштабныя падзеі. Лічу, што гісторыю Грамады трэба вывучаць у цеснай сувязі з травенскім пераваротам.

Па-другое, гэта пытанне пра тое, наколькі Грамада была інспіраваная бальшавікамі? Наўрад ці можна лічыць, што стварэнне Грамады было самастойнай справай беларускіх камуністаў і беларускіх чэкістаў. Гэта было немагчыма. Але давайце паглядзім на справу ў больш шырокім кантэксьце. Як вядома, у гэты час вельмі значнай заставалася роля Камінгэрна. Але апроч яго існавалі яшчэ Прафсаузны і Сялянскі інтэрнацыяналы. Лозунгі Грамады пераклікаюцца з лозунгамі Сялянскага інтэрнацыяналу. Над гэтым варта задумашца і варта правесці даследаванне. Тым больш, што дакументы гэтых Інтэрнацыяналаў зараз адкрытыя для даследавання ў маскоўскіх архівах. Думаю, што нехта ў Сялянскім

інтэрнацыянале стварэнне Грамады разглядаў як асабісты поспех. Але сама Грамада развівалася не зусім у рэчышчы бальшавіцкіх канонаў. Можна правесці аналогію з рабочым рухам, які быў не толькі камуністычным. Магчыма, эвалюцыя Грамады рабіла яе непатрэбнай кіраўнікам камуністычнага руху. Менавіта таму ліквідацыя Грамады была ўспрынятая досьць спакойна.

Вяртаючыся да травеніцкага перавароту 1926 г., згадваю, што ў беларускіх газетах я практична не знайшоў ацэнкі гэтай падзеі. І тое, што Москва не здолела выпрацаўаць адназначнага стаўлення да пераменаў у Польшчы, мела сваім наступствам раскол польскай камуністычнай партыі і яе пазнейшую ліквідацыю. Безумоўна, усё гэта таксама моцна паўплывала на адносіны Масквы да ліквідацыі Грамады.

Рэпліка Яўгена Мірановіча: Спадарыня Героўска-Калаўр звярнула ўвагу на прыцягальнасць для беларусаў “расейскага фактару”. Згодны з гэтым. Але хачу звярнуць увагу, што гэты фактар быў прыцягальным і для іншых народаў. Расейскім імперыялістамі былі латышы, немцы, шмат палякаў. Нагадаю, што калі ў 1915 г. расейскія войскі адступалі з Польшчы, то палякі казалі: “Наши адыходзяць, а прыходзяць чужбы”. Пасля столькіх гадоў акупациі расейцы сталі “нашымі” для палякаў, якія мелі адметную культуру, адметную рэлігію. Вядома, што польскае насельніцтва даволі абыякава, калі не сказаць варожа, сустракала ў 1915 г. салдат Ю.Пілсудскага. Гэта, дарэчы, адлюстравалася ў апошніх радках вядомай песні Першай брыгады, якія звычайна ў Польшчы не співаюцца.

Што датычыць карты беларускіх прэтэнзій, то хачу адзначыць, што яе сапраўднымі аўтарамі былі этнографы. Вядома, што кіраўнікі БНР, пазначаючы межы сваёй дзяржавы, абапіраліся на карты польскага этнографа Аскара Ланге і расейскага даследчыка Калайдовіча. Яны толькі ператварылі межы этнаграфічнага рассялення беларусаў у палітычныя межы.

Ёанна Героўска-Калаўр: Згодна, што нельга палякаў у гэты перыяд успрымаць як маналіт. Добра ведаю, бо якраз у май родным горадзе, у Кельцах брыгада Ю.Пілсудскага сустрэлася з тым, што жыхары замыкалі перад імі вонкі і дзвёры.

Алег Латышонак: Сёння пачуў шмат думак, з якімі не магу пагадзіцца. Па-першае, мы традыцыйна (здаўна павялося) вылучаем 19 ст. як асобнае і адметнае ад 20 ст. Я таксама дойду займаўся 19 ст. Цяпер паглыбіўся ў гісторыю сярэднявечча, і хачу сказаць, што нішто не мяняецца. Свет застаецца той самы. Так ён пабудаваны. А што датычыць межаў беларусаў, то яны былі вызначаны ўжо ў першай палове 17 ст.

Прычым гэта найдакладней зрабіў паляк Шыман Стараўольскі. Ужо ў тых часы існавала паняцце “беларускай нацыі”.

Я не думаю, што напрыканцы 19 ст. адбыўся нейкі цуд. Развіццё грамадства падрыхтавала гэты “цуд”. Калі вызвалілі сялян ад прыгону і яны набылі свабоду, то ўжо праз пакаленне пачалі думаць, хто яны ёсць на гэтым свеце. А нацыянальныя ідэі існавалі амаль з сярэдзіны 17 ст. Трэба было толькі нагадаць і пашырыць. Прычым рэлігійны фактар не меў ніякага значэння. “Першы беларус”, г.зн. чалавек, які першым назваў сябе беларусам, быў пратэстантам. Пасля было шмат праваслаўных, рыманікатолікаў, грэка-католікаў. А найбольш беларусаў было атэістаў. Нацыя з рэлігіяй не мае нічога супольнага. Асабліва беларуская нацыя.

Мы часта апелюем да єўрапейскай гісторыі. А ёсць жа прыклад ірландцаў. Ну якая ж гэта нацыя ў параўнанні з беларусамі!? А нарвежцы? 80% з іх размаўляе на дацкай “трасянцы”. І гэта нацыя? А што казаць пра драбнейшыя нацыі? Некалькі мільёнаў правансальцаў не маюць нават аўтаноміі. Яны не французы! Проста гвалтам прымушаныя быць французамі. І да гэтага часу не могуць узніцца нават да аўтаноміі. Кажу гэта дзеля таго, каб мы самі сябе не прыніжалі.

Што датычыць 20 ст. Хачу вам нагадаць, што 100 гадоў – гэта жыццё аднаго чалавека. Мая бабуля нарадзілася пры Мікалаі II, а памерла пры Лукашэнцы. А мы гаворым, быццам бы гэта адбылося невядома калі і невядома з кім. Калі мы на Беласточчыне збіralі ўспаміны, то размаўлялі з людзьмі, якія ўдзельнічалі ў беларускай партызанцы 20-х г., якія былі ў Грамадзе. Гэта рабілі нашыя сваякі, нашы дзяды. Не трэба развижаць, што Грамада – гэта фактар нейкага там Камінтэрну... Можа яны і спрабавалі паўплываць. Хоць самая вядомая ў Польшчы даследчыца Аляксандра Бергман лічыла, што гэта Камінтэрн пераняў ідэалогію Грамады. На яе думку, Грамада ўзнікла сама.

Да таго ж хачу падкрэсліць, што Грамада не была аніякім сялянскім рухам. Гэта быў рух інтэлігенцыі. Толькі гэта была інтэлігенцыя царскіх часоў, якая ва ўмовах Польшчы была вымушаная вярнуцца да сялянскай працы. Польскія ўлады пазбавілі яе магчымасці годнай самарэалізацыі. А гэта былі афіцэры, настаўнікі... Менавіта яны стварылі Грамаду. Былі і сяляне ў Грамадзе, але стрыжнем заставалася інтэлігенцыя.

Наогул, немагчыма штучна стварыць такі масавы рух. Гэтыя людзі змагаліся за выжыванне. Я магу распавесці, як мы стваралі ў Польшчы беларускі антыкамуністычны рух, змагаліся супраць камуністычнай дзяржавы... Можа там быў нейкі фактар агентурны. Але ніхто не можа сказаць, што нас прыдумалі або стварылі. Нас стварала гісторыя, і мы

стараліся як маглі. Атрымалася можа не найлепей, але трэба ўлічваць і тое, што ёсць. Нацыя існуе, і яна сама стварае гісторыю.

Пытанне Алеся Смаленчука: Спадар Латышонак, што на Вашу думку было найвялікшым поспехам беларускага руху ў 20 ст. і яго найвялікшай няўдачай?

Алег Латышонак: Найвялікшы поспех – БНР... А няўдача? Таксама БНР!

Алесь Белы: Праблематыка БСРГ не з'яўляецца прадметам маіх акадэмічных заняткаў. Але хochaцца некалькі заўвагаў выказаць адносна беларускага адраджэння. Сёння часта згадвалі пра ўкраінскі рух, казалі, што ён быў значна мацнейшы. Невыпадкова, былі ж два універсітэты, якія яго рыхтавалі. Нядаўнія падзеі на Украіне я бы ахарактарызаваў як буржуазную рэвалюцыю, якая адбылася праз чатырыста з нечым гадоў пасля Галандыі. І што характэрна? Калі мы паглядзім на ўкраінскі палітычны ландшафт, то таксама ўбачым там партыю з называй “Грамада”. Гэта партыя сумнавядомага нам Лазарэнкі, якая знікла з палітычнага далалягіду задоўга да ўкраінскай рэвалюцыі. Думаю, што гэта паняцце “Грамада” наогул знікла з украінскай ментальнасці.

Запрашаю ўсіх задумацца над тым, што такое “Грамада”? Пры гэтым пажадана абстрагавацца ад палітычных падзеяў апошняга стагоддзя. Варта паглядзець, да чаго паклікаліся заснавальнікі “Грамады” стогоддовой даўніны, “Грамады” 20-х г., а таксама сучаснай “Грамады”.

Каб даведацца, што такое “грамада” дастаткова зазірнуць у Тлумачальны слоўнік беларускай мовы або ў Энцыклапедыю гісторыі Беларусі. Грамада – гэта сацыяльны арганізм, які практична не змяніўся з часоў першынства грамадства па 20 ст. У сярэднявеччы ён выкарыстоўваўся феадаламі дзеля фіскальных функцый, уласнага ўзбагачэння, дзеля фіксацыі свайго прывілеяванага становішча і г.д. Само слова “грамада” выклікае цэлы шэраг ментальных асацыяцый, якія непазбежна робяць гэтае слова знакавым і задаюць пэўныы псіхалагічны настрой і пэўныы модус існавання. Грамада – гэта сацыяльны арганізм, які варожа ставіцца да прыватнай уласнасці, гандлю, падзелу працы, рамёстваў, гарадоў... І ў нашы дні яшчэ існуюць групы нацыяналістаў, якія ганаравацца гэтым “дашумерскім” менталітэтам беларусаў. Яны ставяць гэта беларусам у гонар, але, на самой справе, прыніжаюць нашчадкаў былых прыгонных і калгасных сялянаў.

Варта абстрагавацца ад снабізму і зларадства і паспрабаваць чыста прагматычна паглядзець на тое, як будзе развівацца беларускае грамад-

ства ў наступныя дзесяцігоддзі. Фактычна, сучаснае беларускае грамадства з'яўляеца макраграмадой у архетыпным значэнні. Само слова “грамада” ў нас не прайшло дэвальвацыі. У нас цэлая група партый змагаецца за тое, каму называцца “Грамадой”.

Знойдзеца безліч абаронцаў таго тэзісу, што стварэнне Грамады зімой 1902 – 1903 г. было безальтернатыўным. Маўляў, інакш і быць не магло. Не буду спрачацца, але заўважу, што з гэтага пункту гледжання непазбежна выцякае выснова, што ў 21 ст. дзеля вяртання Беларусі на нармальны шлях гістарычнага развіцця патрэбна будзе развітацца з “Грамадой” як ментальнай структурай.

Валянцін Голубеў: Не пагаджаюся з самім падыходам Алеся Белага да праблемы “грамады”. Грамада як сацыяльна-еканамічны інстытут адсутнічала ў Беларусі ўжо ў 18 ст. Стваральнікі палітычнай партыі ў 1902 – 1903 г. тэрмінам “Грамада” назвалі проста аб’яднанне людзей. Такое разуменне жыве па сённяшні дзень. Самі ж беларусы ўжо з 16 ст. пайшлі па індывидуальному шляху развіцця, і сёння яны застаюцца індывидуалістамі. Магчыма тут хаваеца найвялікшая бяда нашай нацыі. Зайдрасць, нежаданне падтрымаць іншага беларуса ні ў навуцы, ні ў эканамічным жыцці, не гаворачы ўжо пра палітыку, сталіся нормай. Прыкладам нязгоды з'яўляеца між іншым тая спрэчка, якая сёння разгарнулася за тое, якой партыі называцца “Грамадой”.

Сяргей Токць: Таксама не могу пагадзіцца з Алесем Белым. Слова “грамада” ў беларускіх сялянаў у першую чаргу азначала супольную справу. Гэта нават не сацыяльны інстытут і не арганізацыя, а нейкае супольнае дзеяньне. Грамада – гэта супольная абарона сваіх інтэрэсаў, супольнае будаўніцтва хаты і г.д. Чытаючы беларускіх этнографаў (Шэйна, Нікіфароўскага, Раманава ды інш.), я прыйшоў да высновы, што большых індывидуалістаў, чым беларускія сяляне ў Еўропе немагчыма адшукаць. Гэта мела свае адмоўныя рысы. У вёсцы амаль заўсёды суседзіворагі. Часта вельмі варожыя адносіны паміж роднымі братамі. І пра гэта паведамляюць, напрыклад, крыніцы пачатку 19 ст. Для мяне асабіста “грамада” мае пазітыўны сэнс як надлакальнае аб’яднанне беларусаў дзеля супольнай справы.

Алег Латышонак даводзіў, што нічога новага ў свеце не адбываецца. Нагадаю, што адзін з заходніх аўтараў сцвярджаў, што першай праявай нацыяналізму можна лічыць прамову Перыкла перад афінянамі, але гаварыць пра беларускі нацыянальны рух можна толькі ў дачыненні да 19 – 20 ст. Мне падаецца, што нельга разумець беларускі нацыянальны

рух як аднаўнейны паслядоўны працэс, які распачаўся ад прафесуры Віленскага ўніверсітэту. Былі перыяды разрываў, перыяды “летаргічнага сну”, а потым наступаў час прынцыпова новага канструйвання беларускай ідэнтычнасці. На яго вельмі моцна ўплываў суб'ектыўны фактар. Гэта адбывалася ў часы Грамады і нават раней. Сёння шмат казалі пра “Гоман”, калі фармавалася беларуская нацыянальная ідэя. Але яшчэ раней у выданні *Разсказы на белорусском наречіі* (цікавы артыкул пра іх напісаў А.Латышонак) была па сутнасці выкладзена канцепцыя нацыянальнай гісторыі. Пра гэта, дарэчы, у савецкія часы пісалі некаторыя літаратуразнаўцы, але іх выказванні засталіся незаўважанымі. У выніку аўтар (або аўтары) *Разсказов* фактычна засталіся па-за рамкамі беларускага культурна-гістарычнага канону.

Таксама пэўная перабудова беларускай ідэнтычнасці адбывалася ў часы Грамады 20-х г., хоць трэба прызнаць, што свядомасць многіх грамадоўцаў заставалася агістарычнай. Калі чытаеш пастановы мясцовых лакальных гурткоў, якія дасылалі ў беларускі друк, то бачыш, што ўся ранейшая гісторыя (да Грамады) ўспрымаецца як “цёмная нач”...

Рэпліка Алесія Белага: Грамада нібыта выводзіць наш радавод ад герадотавых антрафагаў. Яна прымушае нас трymацца герадотавага ўзоруно і карае ўсіх, хто спрабуе з яго выбіцца. Сённяшняя дзяржава выглядае выбранцамі грамады, якія павінны караць адступнікаў, якія спрабуюць нешта змяніць.

Сяргей Токць: Можа лепш казаць не пра грамаду, а пра традыцыйную вёску?

Алесь Белы: Ёсць традыцыйная французская вёска, традыцыйная брытанская. І яны іншыя, бо іх жыхары былі больш упісаны ў рынак, лепш арыентаваліся ў юрыдычных механізмах. Дарэчы, беларуская вёска 16 ст. – гэта зусім не тое, што вёска 19 або 20 ст. Мы не павінны казаць “Дзякуй!” каралеве Боне, якая ператварыла Рэч Паспалітую ў адзін вялікі зернесаўгас. Ён быў арыентаваны на тое, каб праз Гданьск вывозіць ў Еўропу збожжа, атрымліваць адтуль прадметы раскошы і не клапаціцца ні аб чым. Наступствы гэтага былі жахлівые як для “рабоў”, так для “рабаўладальнікаў”. Магчыма, што паражэнне беларускага руху канца 19 – пачатку 20 ст. таксама звязанае з гэтымі наступствамі. Напачатку 20 ст. у Беларусі яскрава прайвілася тое, пра што пісаў Эрык Фром ва “Уцёках ад свабоды”. Замест таго, каб ухапіцца за рэформы Пятра Сталыпіна, паспрабаваць іх выкарыстаць, інтэлектуа-

лы, якія выхоўваліся ў Пецярбургу або Варшаве, пайшлі ў процілеглы бок і тым зрабілі свайму народу кепскую паслугу.

Сяргей Токць: Тут я цалкам згодны з Алесем Белым. Сапрауды, беларуская вёска з пяцідзесяці хат, выцягнутых уздоўж вуліцы, была жахлівым вынаходніцтвам каралевы Боны. Для ментальнасці беларускага селяніна найлепшым быў бы варыянт хутара сярод лясоў і палёў. Дарэчы, шмат беларускіх дзеячаў выйшлі якраз з такіх лясных асадаў або хутароў, дзе жылі больш заможна і больш свабодна. А найбольшы камунізм быў там, дзе людзі проста задыхаліся ў цеснаце.

Не буду атаясамліваць грамаду з традыцыйнай вёскай, хоць беларуская вёска часоў БСРГ – гэта менавіта традыцыйная вёска ў апошнія дзесяцігоддзі свайго існавання. Калі мы гаворым пра канструяванне сучаснай беларускай ідэнтычнасці, то, на маю думку, Грамада тут займае не дастатковое месца. Як справядліва казаў Алег Латышонак, Грамада – гэта гісторыя нашых дзядоў. Яна не ацэненая і не ўключаная цалкам у сучасны гістарычны кантэкст. Хачу прывесці адзін прыклад. Некалі патрапіла ў рукі справараздача кіраўніка аддзелу МГБ Скідзельскага раёну за 1945 г. Ён ацэньваў палітычныя настроі мясцовых жыхароў. Мяне ўразіў адзін выраз: *При панской Польше большинство мужчин здешнего района участвовали в белорусской националистической организации БСРГ, в которой состояли исключительно белорусы.* Вось так. Грамада ацэньвалася як “нацыяналістычная” арганізацыя. Заўважце, што ў нас німа помнікаў “грамадоўцам”. Школьныя гісторыка-краязнаўчыя куткі або музеі амаль не распавядаюць пра іх. Iх імёнамі не называюць вуліц... Яе фактычна выкраслі з гістарычнай памяці беларусаў. Было б вельмі добра, каб нашая канферэнцыя аказалася крокам да вяртання Грамады, у першую чаргу, як супольнай справы ў кантэкст беларускага нацыянальна-культурнага эталона.

Алесь Смалянчук: Наш “круглы стол” завяршаецца. У заключэнні хачу прасіць шаноўных сяброў выказаць свае думкі адносна найвялікшага поспеху і найвялікшай няўдачы беларускага руху за мінулыя стагоддзі.

Ёанна Героўска-Калаў: Найвялікшай няўдачай беларусаў лічу тое, што не атрымалася выкарыстаць шанс на стварэнне дзяржавы па праекту Ю.Пілсудскага. Да чэрвеня 1920 г. Ю.Пілсудскі яшчэ мог супрацоўнічаць з моцным цэнтрам беларускага руху дзеля ажыццяўлення аднаго з варыянтаў сваёй федэрациі. Пазней Цывільнае ўпраўленне Усходніх земляў было падпараткавана Радзе міністраў, і Ю.Пілсудскі страціў можлівасць уплываць на ўсходнюю палітыку. Найвялікшым поспехам лічу дзе-

насць Ладнова ў Парыжы. Гэта быў разумны чалавек і выдатна ацэньваў сітуацыю. Я чытала ягоныя рапарты...

Рэпліка Алега Латышонка: Але ж ён быў польскім агентам!

Ёанна Героўска-Калаўр: Так. Але, каб ягоныя планы ажыццяўліся, то беларусы атрымалі б шанс на лепшую будучыню.

Вольга Ямкова: Я згодная з Алегам Латышонкам і найвялікшым поспехам лічу абвяшчэнне БНР. Няўдачай было тое, што стваральнікі беларускай дзяржавы самі не здолелі ўсведоміць, якую вялікую справу яны зрабілі. Таксама вялізной няўдачай лічу раз'яднанасць беларускага руху, адсутнасць у ім адзінства. Гэта, дарэчы, і вызначыла паражэнне БНР.

Андрэй Вашкевіч: Прабачце, але хацеў бы вярнуцца да пэўнай канкрэтнай. Прагучала пытанне наконт сімволікі Грамады. Афіцыйна яна не мела ніякай сімволікі. На пячатках быў толькі тэкст. Адзін стары грамадовец, які ўжо пайшоў ад нас, некалі мне распавядаў, што пачынаючы паседжанне, “грамадоўцы” спявалі “Ад веку мы спалі”. Напрыканцы спявалі “Вставай проклятым заклеймённым...” Гэта паказальна... Там, дзе мясцовая арганізацыя Грамады была апанаваная камуністамі, выкарыстоўвалі (неафіцыйна!) камуністычныя сімвалы. Памятаю малюнак у адной з “грамадоўскіх” газет, магчыма, Язэпа Драздовіча. Там быў на-маліваны сялянскі натоўп, які ідзе да прыгожага вялізарнага палацу, на якім напісана “Беларуская сялянска-рабочая грамада”. На палацы відочны бел-чырвона-белы сцяг.

Размаўляючы са старымі сялянамі, якім зараз па 90 гадоў, я бачыў у іх кнігі Якуба Коласа, іншых беларускіх пісьменнікаў. На маю думку, беларуская свядомасць прыйшла да гэтых людзей не ў 1905 г., калі распачыналася Адраджэнне, а менавіта ў 1926 г. разам з Грамадой. Грамада была моцным фактарам беларусізацыі насельніцтва. Вялікую ролю пры гэтым адыгралі беларускія настаўнікі. Польская архіўная матэрыялы паведамляюць, што іх было каля 600 чалавек. Большасць з іх працавалі народнымі настаўнікамі яшчэ да I сусветнай вайны, потым былі ў бежанстве, а калі вярнуліся, то аказаўліся выкінутымі па-за грамадства. Яны не атрымалі працы настаўнікаў і аказаўліся маргіналамі. Гэта былі разумныя і адукаваныя людзі таго ўзросту, калі яшчэ хochaцца нешта змяніць і ўжо хапае розуму, каб прымаць узважаныя рашэнні. Гэтыя 600 чалавек былі свайго роду гвардыяй беларускага руху. На жаль, потым многія з іх адышли ад актыўнай дзейнасці. Некаторыя трапілі ў турму, некаторыя сталі войтамі. Дзецинага з іх апынуліся ў КПЗБ. А калі ў 1941 г. бальшавіцкія камісары паўця-

калі на ўсход, то многія з гэтых былых настаўнікаў, а потым “грамадоўцаў” арганізоўвалі антыфашистычкі рух. Гэта таксама трэба ўлічваць.

І апошняе. У Скідзелі жыў Пятро Сяўрук, які ўзначальваў Гарадзенскую акруговую раду ТБШ. Менавіта дзякуючы яму гэтая арганізацыя налічвала болей 50 гурткоў толькі ў Гарадзенскім павеце. Адначасна ён быў яшчэ і філосафам. Памёр даволі рана ў 23 гады ад сухотаў. Засталіся дзённікі, фрагмент аднаго з іх хачу працытаваць:

Жизнь, можно сказать, сдавила меня, и я невольно восхищаюсь тем, что делается вокруг. Творится что-то изумительное, непонятное, но что-то хорошее. Я не могу сочувствовать доктринам Громады, которые меня оттолкнули сразу, как только я прочитал их. Но тем не менее само движение, связанное с Громадой, меня восхищает. Меня радует та солидарность, которая начинает родиться в народе в связи с организацией Громады. И только неприятно действует служение тем доктринаам, которые выдвинуты Громадой, которые являются чем-то наподобие церковных догматов о Троице, о рае, о сотворении мира и т.п. в прекрасном христианском учении. Удивительно как же похоже требование доверия к социалистическим доктринаам на церковное требование доверия к слепым догматам церковной веры. Как здесь, так и там настойчиво утверждают, что вера в эти доктрины и догматы приведёт к спасению от существующего зла или от ада, но, как здесь, так и там не видят, что сильнее и вернее предполагаемого чуда спасает и освобождает людей то хорошее, что находится в основе их объединения и согласия. Они не подозревают, что союз, единение, хорошие чувства друг к другу рвут путы той неволи, в которой они находились, ибо порабощали не землевладельцы и капиталисты, не короли и аристократы, но их невежество, раздоры, несогласие и т.п. Следовательно, если началось объединение и согласие, то уже кончена неволя, но предполагая, что-то неволен, они еще ожидают чуда, еще готовятся что-то сделать, не делая того, что нужно. Это ожидание чуда, эта борьба за доктрину в своё время разъединит этих людей, которые теперь с таким энтузиазмом объединяются. И это опять приведёт их к неволе. (Лістапад 1926 г.)

Алесь Смалянчук: Спадар Андрэй, дык можа стварэнне Грамады і яе знішчэнне і былі найвялікшым поспехам і найвялікшай няўдачай беларускага руху?

Андрэй Вашкевіч: Калі казаць пры выход арганізацыі і яе ідэалогіі на шырокія масы (гэта трэба ўлічваць у нацыянальным руху!), то можна сапраўды лічыць Грамаду найвялікшым поспехам. Беларусізацыя ў БССР і Грамада ў Заходній Беларусі – рэчы прыблізна роўныя. Грамада

да нават мае туу перавагу, што гэта быў больш самастойны і больш арганічны рух.

Алесь Пашкевіч: Лічу, што галоўная бяда беларускага руху ў тым, што яму не хапіла 20-30 мірных гадоў дзеля разгортвання г.зв. “арганічнай працы”. Маю на ўвазе арганізацыйна-культурную працу дзеля пашырэння нацыянальнай свядомасці ў масах. Такой працы практычна не было. Калі напрыканцы І сусветнай вайны і ў перыяд рэвалюцыі многія ёўрапейскія падняволныя народы пачалі актыўна працаўаць дзеля атрымання незалежнасці, то беларусы аказаліся ззаду. Яны не падрыхтаваліся да палітычнага змагання. Можа памылюся, але, здаецца, уся друкарская праца беларускага руху ў той час магла змясціцца на адну палітчку. Прыйчым асноўнае месца там заняла б “Наша Ніва”. Таксама не паспела сфармавацца беларуская інтэлігенцыя. Масавая праца амаль не вялася. З такім “багажом” беларусы паспрабавалі на роўных з іншымі акунунцца ў вір палітычнай барацьбы. Амаль уся інтэлігенцыя кінулася займацца палітыкай, што было неабходнасцю, а масавай пропагандай беларускай ідэі ніхто не займаўся. Палітыка ішла наперадзе культурніцкай працы.

Поспехам я лічу тое, што ў неверагодна цяжкіх умовах, не маючы заплечча ў выглядзе масавай падтрымкі, беларусы ўсё ж такі здолелі абыяніцца дзяржаву (БНР), без якой не было б і сучаснай Рэспублікі Беларусь. Ужо пасля вайны яны арганізавалі такі масавы і моцны беларускі рух, што з ім павінны былі лічыцца ўсе нашы суседзі. Напрыклад, у 1928 г. II аддзел польскага Генштаба выдаў таўшчэзны “Кароткі нарыс беларускага адраджэння”. Гэта пра многае гаворыць.

Алег Латышонак: Хачу нагадаць, што наш беластоцкі даследчык Вячаслаў Харужы парабаўнаў Грамаду як праяву агульнанацыянальнага руху з польскай “Салідарнасцю” 80-х г. 20-га стагоддзя

Арсеній Ліс: Схіляюся да думкі, якую выказаў Алесь Пашкевіч. Усё ж такі феномен Беларускай Народнай Рэспублікі, створанай разумнымі людзьмі, выпускнікамі Пецярбургскага юніверсітэту, найважнейшы. Няхай да канца ідэя дзяржаўнасці не была рэалізаваная, але засталася сімвалам, засталася ідэалам. На маю думку, абыяшчэнне БНР было важнейшай падзеяй у гісторыі беларускага руху. У 20-я г. ішло актыўнае фармаванне беларускай нацыі (Што б мы ні казалі пра поспехі 16 – 17 ст., вырашальнім для стварэння нацыі было ўсё ж такі 20 ст.). У Заходній Беларусі разгарнуўся рух Грамады, які вельмі моцна спрыяў развіццю нацыяналь-

най свядомасці. У савецкай Беларусі адбывалася беларусізацыя. Гэта былі фактары “цементавання”, утварэння і развіцця сучаснай ёўрапейскай беларускай нацыі. Мы, канешне, спазніліся з развіццём нацыянальнага руху. Літоўцы сваю “Аўшру” выдавалі яшчэ ў 80-х г. 19 ст. у Пруссі, і карабейнікі разносілі яе нелегальна па ўсёй Літве. Калі б “Наша Ніва” працавала не дзеяць гадоў, а значна больш... Сапраўды не хапіла часу.

Шкада, што мы зусім абмінулі ўвагай Пражскую беларускую канферэнцыю 1921 г. з пункту гледжання стратэгіі беларускага руху. На гэтай канферэнцыі беларускія дзеячы разважалі над далейшымі перспектывамі нацыянальнага руху. Пасля яе Язэп Варонка і Янка Чарапук былі накіраваны ў ЗША, каб там стварыць пэўную базу для беларускага руху. Яны павінны былі “абудзіць” свядомасць эмігрантаў з Беларусі і знайсці сярод іх падтрымку палітычным намаганням беларусаў. Гэты рэсурс выдатна выкарысталі палякі. Менавіта польскія шахцёры, што працавалі ў Францыі, стварылі войска, якое разгроміла Тухачэўскага пад Варшавай. Літоўцы таксама выкарыстоўвалі гэты рэсурс. Праўда, дзеянаць Варонкі і Чарапука вялікіх вынікаў не дала. Хоць у 20-я г. 20 ст. у ЗША з’явілася газета “Беларуская трывбуна” і пэўныя перамены ў свядомасці пачалі адбывацца. Сама Пражская канферэнцыя, якая здолела аб’яднаць прадстаўнікоў розных палітычных груповак і арганізацый з розных краінаў, яшчэ чакае свайго даследчыка.

Мне прыемна ўдзельнічаць у сённяшнім надзвычай цікавай дыскусіі. І хачу падзякаваць гарадзенскіх і беластоцкіх гісторыкаў за ініцыятыву і арганізацыйную працу па падрыхтоўцы і правядзенні нашага “круглага стала”. Я думаю, што ён стаў важнай падзеяй у развіцці беларускай гістарычнай навукі.

Валянцін Голубеў: Мне падаецца, што найвялікшая дасягненне беларускага руху – гэта падзея канца 80-х – пачатку 90-х г. мінулага стагоддзя, калі нарадзілася Рэспубліка Беларусь. Сёння ёсьць свая рэспубліка, ёсьць розныя палітычныя партыі, і мы не хаваемся ў падполле, а можам адкрыта гаварыць, што думаем. Прычым гэтая сучасная беларуская дзяржава будавалася на tym падмурку, які быў створаны яшчэ ў канцы 19 – пачатку 20 ст. Віталь Скалабан можа пацвердзіць, што першы праект Дэкларацыі аб незалежнасці 1990 г. распрацоўваўся з выкарыстаннем напрацовак “грамадоўцаў”, Устаўных грамат БНР. Mixась Біч напісаў тады для Вярхоўнага Савету адмоўную рэцензію на гэты праект, а Віталь Скалабан і Аляксей Грыцкевіч напісалі станоўчую рэцензію. Падчас спрэчак у Вярхоўным Савеце актыўна выкарыстоўвалася гэтае гістарычнае аргументаванне.

Што датычыць найвялікшай страты, то гэта, безумоўна, пройгрыш БНР. Калі б БНР здзейснілася хоць бы ў такой ступені, як сённяшняя Рэспубліка Беларусь, то зараз мы б мелі зусім іншыя перспектывы.

Яўген Мірановіч: Валянцін Голубеў мяне апярэдзіў. Я абсалютна перакананы, што найвялікшы поспех беларускага руху – гэта будова ўласнай дзяржавы напачатку 90-х г. БНР – гэта толькі ідэя дому або ідэя палацу. Напачатку 90-х узнік дом, няхай бедны, але свой. Як казаў Але́сь Пашкевіч, не хапіла 20 – 30 гадоў, каб узбагаціць гэты дом, стварыць нармальныя ўмовы для жыцця той сям’і, якую стварае кожны народ. А найвялікшая няўдача – гэта якраз недахоп тых 20 – 30-ці гадоў.

Андрэй Кіштымаў: На мой погляд, самыя прыемныя падзеі беларускай гісторыі нас чакаюць наперадзе. А найвялікшая параза – гэта прыніяцце Канстытуцыі, якая не здолела абараніць ні беларускі народ, ні самую сябе.

Але́сь Белы: Самым вялікім поспехам я лічу стварэнне стандарту літаратурнай беларускай мовы з усёй суправаджальнай яе “інфраструктурай”. А самая вялікая няўдача – гэта тое, што ніводная плынь беларускага руху не здолела стварыць незалежнага ад дзяржавы грамадскага інстытуту. Я думаю, што наяўнасць інстытугаў не падкантрольных дзяржаве найлепши гарантую выжыванне нацыі. У нас такіх інстытугаў няма. Няма незалежнай школы, няма незалежнага касцёла, царквы. Ёсць толькі кволая надзея на сям’ю. Але, на жаль, сучасныя тэндэнцыі вядуць хутчэй да разбурэння і гэтага інстытуту.

Віталь Скалабан: Галоўны беларускі поспех у 20 ст. – гэта сам факт існавання беларускай дзяржаўнасці ў розных яе формах. А галоўная параза (ці праблема?) – гэта адсутнасць масавага ўсведамлення ўласнай дзяржаўнасці як найвялікшай каштоўнасці.

Валянціна Лебедзева: Безумоўна, да найвялікшых дасягненняў трэба аднесці беларускую дзяржаўнасць. Найвялікшай паразай лічу адмоўную эвалюцыю сучаснай беларускай дзяржавы, якая стваралася як нацыянальная, а зараз ператварылася ў нейкую касмапалітычную.

Захар Шыбека: Самая вялікая параза, на маю думку, гэта страта Вільні. Што датычыць перамогі... А галоўная перамога ў тым, што, нягледзячы на ўсе паразы, беларусы выжылі і будуць жыць як нацыя, як адзіны народ.

Алесь Краўцэвіч: Самым вялікім поспехам беларускага руху двух апошніх стагоддзяў лічу БНР. Гэта тая вяршыня, адкуль беларус бачыў свет палітычнай прасторы. Самая вялікая параза – гэта смерць некалькіх соцень тысяч прадстаўнікоў нацыянальнай эліты ў 20 – 30-я г. 20 ст. Калі б гэтыя людзі жылі, мы б сёння мелі зусім іншую дзяржаву.

Заключнае слова Алеся Краўцэвіча

Нашая канферэнцыя завяршаецца, і варта зрабіць пэўнае падсумаванне. Спачатку трохі статыстыкі. З 19 заяўленых рэфератаў мы праслушахалі 15. Не здолелі прыехаць Юрый Грыбоўскі з Варшавы, Аляксандр Вабішчэвіч і Ларыса Ваўранюк з Берасця, таксама не прыехаў Аляксей Шаландзі з Гародні. У дыскусіі ўдзельнічалі 18 чалавек. Як медыевіст я слухаў нашыя абраады з добрай зайдзрасцю. Выразна прайвіўся той закон дыялектыкі, паводле якога колькасць пераходзіць у якасць.

Матэрываў будуць абавязкова апублікаваныя. Лічу, што нашая канферэнцыя выканала сваю задачу, а менавіта, быў зроблены важны крок да вяртання Грамады ў гістарычную памяць беларусаў.

Документ

Тэрытарыяльная ці нацыянальная? Дыскусія аб Грамадзе на III канферэнцыі Камуністычнай партыі Заходній Беларусі

III канферэнцыя КПЗБ, якая праходзіла з 5 па 18 студзеня 1926 г. у Маскве – важная падзея ў гісторыі гэтай партыі. Яе правядзенне прыпала на адзін з вызначальных перыядоў развіцця камуністычнага руху ў міжваенны Польшчы наогул і ў Заходній Беларусі ў прыватнасці. Асноўнай проблемай, якая абмяркоўвалася падчас канферэнцыі, быў перагляд тактыкі партыі ў сувязі са змяненнем зневешнепалітычнага курсу СССР. Папярэдняя, II канферэнцыя КПЗБ, якая адбылася ў лістападзе 1924 г., вызначала курс на падрыхтоўку ўзброенага паўстання, што ва ўмовах пачатку 1926 г. ўжо не было актуальным. Значнае месца на III канферэнцыі займала таксама абл меркаванне ўнутранай сітуацыі ў КПЗБ у сувязі з проблемай так званай “сэцэсіі” пад кіраўніцтвам М.Гурына і “Старога”.

Вялікае значэнне канферэнцыі абузовіла дастаткова шырокое яе асвятленне ў савецкай гісторыяграфіі заходнебеларускага рэвалюцыйнага руху¹. Асабліва падкрэслівалася, што “яна нацэліла камуністу Заходній Беларусі на барацьбу за стварэнне адзінага фронту рабочага класа і рэвалюцыйнага саюза рабочых і сялян, за ўтварэнне рабоча-сялянскага ўраду”².

Траба, аднак, адзначыць, што большасць даследчыкаў пры апісанні працы III канферэнцыі КПЗБ выкарыстоўвалі ў якасці крыніцы толькі выніковыя дакументы канферэнцыі, выдадзеныя адрэзу пасля яе заканчэння³. Пры гэтым абліналася ўвагай тое, што ў той час у камуністычнай партыі яшчэ дапускаўся адносны плюрализм поглядаў на тую ці іншую проблему. Гэта прыводзіла да працяглых дыскусіяў, падчас якіх кожны з дэлегатаў партыйнага мерапрыемства мог выказаць уласную думку, не заўсёды згодную з меркаваннем большасці партыі.

¹ Асабліва падрабязна III канферэнцыя КПЗБ разглядалася ў выданні “Революционный путь Компартии Западной Белоруссии (1921-1939 гг.)”, под ред. А.Н.Мацко и В.Е.Самутина, Мин., 1966, с. 116-120, а таксама ў манаграфіі Т.Ю. Глінскай “КПЗБ – руководитель освободительной борьбы трудящихся Западной Белоруссии, 1924-1928 гг.”, Мин., 1965, с. 96-100.

² Полуян В.А., Полуян И.В. Революционное и национально-освободительное движение в Западной Белоруссии в 1920-1939 гг. Мин., 1962. С. 86.

³ Постановления III Конференции Коммунистической партии Западной Белоруссии. Вильно, 1926; Тезисы о политической ситуации и задачах партии, принятые IV конференцией КПП и III конференцией КПЗБ. Вильно, 1926.

У пазнейшыя часы ў камуністычнай партыі запанавала, прынамсі вонкава, аднадумства. Усе важныя рашэнні прымаліся вузкім колам асобаў, а дэлегаты з'ездаў і канферэнцыяў проста іх легітымізавалі. У такіх умовах, натуральна, не магло быць і мовы пра доступ шырокай грамадскасці да матэрыялаў тых дыскусіяў, якія адбываліся ў ранейшыя часы. Менавіта гэтым можна растлумачыць той факт, што, нягледзячы на напісанне ў савецкія часы дастаткова вялікай колькасці прац, прысвеченых розным аспектам дзейнасці КПЗБ, а таксама выданне шэрагу дакументальных зборнікаў, стэнаграфічныя справаздачы ніводнага з паседжанняў з'ездаў, пленумаў ці канферэнцыяў КПЗБ па-сугласці так і не былі ўведзеныя ў навуковы ўжытак. Дарэчы, у адрозненне ад Беларусі, у Польшчы пратаколы паседжэнняў IV канферэнцыі Камуністычнай партыі Польшчы (КПП), фактычным працягам якой з'яўлялася III канферэнцыя КПЗБ, былі апублікованы ўжо ў пачатку 1960-х гг., прытым на старонках афіцыйнага партыйнага часопіса⁴.

Пасля распаду СССР і страты камуністамі ідэалагічнай манаполіі беларускія гісторыкі скарысталіся з магчымасці распачаць даследаванне многіх раней недазволеных тэмаў. У той самы час найбольш папулярныя да гэтага даследаванні камуністычнага руху ў Заходній Беларусі аказаліся практична згорнутымі, што выглядае не зусім апраўданым. Дзейнасць КПЗБ, безумоўна, аказвала вялікі ўплыў на ўсе сферы жыцця ў Заходній Беларусі, таму пераасэнаванне яе гісторыі з увядзеннем у навуковы ўжытак новых матэрыялаў на сучасным этапе праста неабходнае. Каштоўнай крыніцай сярод іншага з'яўляюцца і стэнаграфічныя справаздачы з паседжанняў розных кіраўнічых органаў партыі, сярод іх і справаздачы з паседжанняў III канферэнцыі КПЗБ.

Сярод іншых на гэтай канферэнцыі было ўзнятае і пытанне, датычнае створанай незадоўга перад гэтым Беларускай сялянска-рабочніцкай Грамады (БСРГ). Гэтай праблеме было адмыслова прысвечана адно з паседжанняў перад самым закрыццём канферэнцыі, вечарам 17 студзеня 1926 г. Дэлегатам патрабавалася вырашыць, які характар мусіць мець новаствораная легальная і ў перспектыве масавая арганізацыя: нацыянальны ці тэрытарыяльны? У першым выпадку Грамада рабілася арганізацыя, якая гуртавала б толькі беларусаў, а паралельна з ёй на тэрыторыі Заходній Беларусі дзеянічалі б падобныя арганізацыі для іншых народаў. Другі варыянт прадугледжваў існаванне Грамады як чиста тэрытарыяльной арганізацыі, сябрамі якой маглі быць прадстаўнікі “працоўных масаў” усіх нацыянальнасцяў, якія жылі ў Заходній Беларусі.

Дыскусія аб Грамадзе на III канферэнцыі КПЗБ з'яўлялася лагічным працягам падобнай дыскусіі на жнівеньскай нарадзе 1925 г. у Гданьску. На апошній ішла гаворка пра будучыя праграму і статут БСРГ і разгарнулася палеміка паміж прыхільнікамі радыкальнай праграмы, амаль не адрознай ад камуністычнай, і больш памяркоўнай, якая б дазваляла арганізацыі дзейнічаць легальна. Там у рэшце рэшт перамаглі прыхільнікі апошняга падыходу.

⁴ Protokoły IV Konferencji Komunistycznej Partii Polski (1925 r.) // Z. Pola Walki. 1961. Nr. 1. S. 81-108; Nr. 2. S. 90-143; Nr. 3. S. 162-211; 1962. Nr. 2. S. 97-171; Nr. 3. S. 100-150.

Дагэтуль пра прысвечаную Грамадзе дыскусію на III канферэнцыі КПЗБ коратка ўзгадваў толькі адзіны з яе ўдзельнікаў, які пакінуў успаміны – Мікалай Арэхва. Ён сведчыў, што асноўная палеміка разгарнулася ў справе назвы арганізацыі і адзначаў, што “за гэтай, здавалася б, фармальнай спрэчкай хавалася вельмі істотная праблема: адносіны да беларускага нацыянальнага пытання ў Польшчы. Працоўныя іншых нацыянальнасцяў Заходній Беларусі маглі належаць да БСРГ, але сама гэта арганізацыя павінна была стаць формай развіцця магутнага беларускага нацыянальна-вызваленчага руху ў Польшчы”⁵. Публікацыя стэнаграфічнай справаздачы з гэтага паседжання канферэнцыі дае магчымасць скласці больш глубокое ўяўленне пра сутнасць тагачасных рознагалоссяў паміж лідэрамі заходнебеларускай кампартыі па азначанай праблеме.

Акрамя таго, азнямленне з публікуемымі матэрыяламі дазваляе наблізіцца да канчатковага вырашэння яшчэ адной навуковай праблемы: кім сапраўды была створаная Грамада? Ці яе стварылі беларускія нацыянальныя дзеячы, а пасля апанавалі камуністы, ці, наадварот, яе стварылі камуністы, а нацыянальныя дзеячы імкнуліся па-магчымасці выкарыстаць у сваіх мэтах? Тут варта звярнуць асаблівую ўвагу на сам характар дыскусіі: розныя дзеячы-камуністы выказвалі свае меркаванні, але ніхто не запрапанаваў даведаща думку на гэты конт афіцыйных кіраўнікоў Грамады. У той жа самы час на канферэнцыі неафіцыйна прысутнічаў старшыня БСРГ Браніслаў Тарашкевіч, які менавіта падчас яе быў прыняты ў камуністычную партыю. Ужо згаданы Арэхва сведчыў, што з удзелам Тарашкевіча адбылося яшчэ і звужанае паседжанне канферэнцыі, на якім абмяркоўваліся пытанні развіцця БСРГ, захавання яе легальнасці і забеспечэння партыйнага кіраўніцтва ёй. На жаль, пратакол гэтага паседжання пакуль не выяўлены.

Документ публікуецца паводле машынапісу стэнаграфічнай справаздачы, якая захоўваецца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь (НАРБ), фонд 242-п, воліс 1, адз. з. 71, аркушы 422-427. Тэкст прыводзіцца на мове арыгінала ў адпаведнасці з правіламі сучаснай арфаграфіі.

Алесь Пашкевіч

Дыскусія па пытанні аб Грамадзе

18-е паседжанне III канферэнцыі КПЗБ, 17.01.1926 г., вечар

Павел [Я.Лагіновіч]⁶: Настаивает на той редакции, которая принятая в комиссии.⁷

⁵ Орехво Н. С. Дела и люди КПЗБ: Воспоминания. Мин., 1983. С. 81.

⁶ Лагіновіч Язэп (Корчык Павел) – адзін з лідэрў заходнебеларускага камуністычнага руху, з 1925 г. палітычны сакратар ЦК КПЗБ, прадстаўнік ЦК КПЗБ у ЦК КПП.

⁷ Праект камісіі прадугледжваў тэрытарыяльныя характеристары БСРГ. Сам Я.Лагіновіч выказаў сваю асабістую думку на гэты конт яшчэ на ранішнім паседжанні таго ж дня: “По-моему, она должна являться территориальнай, охватывая все национальности, которые проживают в Западной Белоруссии. Но существование в Запад-

Шлемка [С.Мілер]⁸: Тов[ариш] Павел не прав. Я хочу тут защищать точку зрения большинства ЦК, почему мы не хотим превратить рабоче-крестьянскую Грамаду в экспозитуру⁹ партии. Партия должна приспособиться к интересам и к условиям жизни крестьян. Мы должны направить крестьянские организации на революционный путь. Суть не в том, что мы превращаем Грамаду в рабоче-крестьянскую организацию, а в том, что, превращая Грамаду в территориальную организацию, она должна будет представлять собою те слои, которые представляет и партия, и она превратится в экспозитуру партии. Мы не можем делить по национальным признакам. Одно дело это наша партия, а другое – дать возможность крестьянству организоваться. Если вы выдвигаете территориальный момент, то Грамада может проиграть середняка и другие национальности, кроме белорусской. Нам выгоднее иметь на территории Белоруссии несколько партий, нам выгоднее, чтобы Грамада говорила интернациональным языком по отношению к польским рабочим и крестьянам. Может быть, через год можно будет объединить эти партии, а пока давайте свободно разворачиваться организационным стремлением крестьянства.

Антось [Л.Родзевіч]¹⁰: В связи с мелкобуржуазным характером других крестьянских партий, организации белорусского крестьянства как раз выгоднее объединить все национальности на территории Зап[адной] Белоруссии. Если мы говорим, чтобы НПХ¹¹ постепенно влилась в состав Грамады, то выходит, что середняцкие слои останутся вне организации. Политически было бы выгоднее, чтобы Грамада была территориальной.

Адам [А.Славінскі]¹²: В начале, когда обсуждался этот вопрос, я был за то, чтобы рабоче-крестьянская Грамада была территориальной, но сейчас, продумав этот вопрос, я считаю, что мы не можем в настоящий момент быть убежденными в том, что не может быть такого кризиса, который бы удалил Грамаду от влияния нашей партии, или же ее могут

ной Белоруссии наряду с Грамадой НПХ создает сумбур среди крестьян. Конференция должна высказаться за то, чтобы все организации НПХ Зап[адной] Белоруссии перешли в Грамаду, а перед НПХ стоят и так большие задачи, а именно: завоевание крестьянских масс в Польше и существование таких двух организаций в Зап. Белоруссии является ненормальным явлением. Конечно, что этот переход НПХ в Грамаду должен происходить очень осторожно и медленно и мы здесь срока не указываем” (НАРБ, ф. 242-п, воп. 1, адз. з. 70, а. 278).

⁸ Мілер Саламон (1889-1937) – адзін з лідэраў КПЗБ, з 1926 г. сябра Бюро ЦК КПЗБ.

⁹ Экспозитура – прадстаўніцтва, аддзяленне (ад пол. *ekspozytura*).

¹⁰ Родзевіч Леапольд (1895-1938?) – заходнебеларускі паэт і драматург, актывіст КПЗБ, з 1925 г. – рэдактар друкаванага органа КПЗБ – газеты “Чырвоны сцяг”.

¹¹ НПХ (Niezależna Partja Chłopska), Незалежная сялянская партыя – радыкальная сялянская арганізацыя, якая дзеянічала ў Польшчы ў 1924-1927 г.

¹² Славінскі Адам (1885-1937) – польска-расейскі камуністычны дзеяч, у 1924-1928 г. прадстаўнік КПЗБ пры ЦК КП(б)Б.

совсем закрыть, как это было с союзом пролетариата города и деревни, и тогда мы останемся без легальной организации. Я считаю, что Грамада должна быть не территориальной, а национальной организацией, и тогда она будет иметь решающее влияние. Конечно, наряду с нею должны быть и другие организации. Когда партия займется работой среди литовцев, необходимо будет создать специальную литовскую организацию под руководством партии. Конечно, работу всех этих организаций партии придется координировать, но не нужно выбирать самый легкий путь.

Данило [К.Асіпік]¹³: Остановлюсь на некоторых фактах нашей работы. Если мы будем иметь несколько национальных организаций, то это только усилит развитие антагонизма между национальностями. Грамада должна быть только территориальной.

Петр [М.Арэхва]¹⁴: Наша партия должна стоять за белорусскую рабоче-крестьянскую Грамаду, а не какую-нибудь территориальную организацию. Суть создания белорусской рабоче-крестьянской Грамады в том, что мы до сих пор отражали социальное движение крестьян, но ничуть не национальный вопрос в Зап[адной] Белоруссии. Национальное движение находилось под руководством не нашим, а белорусской интеллигенции. Если мы даже в некоторых местностях руководили нац[иональным] движением крестьянства, так это было только в исключительных случаях, а вообще нам только казалось, что мы руководим нац[иональным] движением, фактически этого не было. Белорусский крестьянский союз¹⁵ Яремич¹⁶ и Рогули¹⁷ является национальной организацией и стремится к овладению всем белорусским нац[иональным] движением. Мы до сих пор довольно прочно укрепились в социальном вопросе белорусского крестьянства, но ничего не сделали для того, чтобы овладеть нац[иональным] движением. Здесь т[оварищи] доказывают, что такое нац[иональное] движение идет вразрез интересам пролетариата, но мы должны нац[иональное] движение так увязать с интересами пролетариата, чтобы не принести ущерба пролетарскому революционному движению. И это мы можем сделать именно посредством белорусской рабоче-крестьянской Грамады. В Зап[адной] Белоруссии мы

¹³ Дадатковых звестак не выяўлена.

¹⁴ Арэхва Мікалаі (1902-1990) – адзін з лідэраў заходнебеларускага камуністычнага руху, з 1925 г. сакратар Віленскага акруговага камітэта КПЗБ, сябра ЦК КПЗБ.

¹⁵ Беларускі сялянскі саюз (БСС) – заходнебеларуская арганізацыя, створаная ў лістападзе 1925 г., кіраўнікі якой падкрэслівалі супярэчнасць інтэрэсаў сялянства і гарадскага пралетарыята.

¹⁶ Ярэміч Фабіян (1891-1958) – заходнебеларускі нацыянальны дзяяч, у 1922-1935 г. пасол сейма, адзін са стваральнікаў і кіраўнікоў БСС.

¹⁷ Рагуля Васіль (1879-1955) – заходнебеларускі нацыянальны дзяяч, у 1922-1927 г. пасол сейма, адзін са стваральнікаў і кіраўнікоў БСС.

имеем белорусский вопрос, а не литовский и польский, и мы должны отражать именно белорусский нац[иональный] вопрос. Это, т[овариши], не национализм, а правильное понимание нац[ионального] вопроса. Белорусская Грамада не закрывает доступа литовским и польским крестьянам, и такой опасности нет. Сознательные литовские и польские крестьяне будут объединяться в белорусской Грамаде и для них даже не будет страшен лозунг оторвания Зап[адной] Белоруссии от Польши. НПХ должна развиваться в Зап[адной] Белоруссии наравне с Белорусской Грамадой, потому что Грамада еще слаба и, пока она не окрепнет, очень желательно существование НПХ.

Макс [А.Розеншайн]¹⁸: Я считаю, что здесь внесли во время дискуссии путаницу. У нас нац[иональный] вопрос разделяется на две части: первая – это полный демократизм для всех наций, а второе – объединение при классовом расслоении всех наций. Мы боремся не за национальную культуру, а за интернациональную классовую культуру, и неправилен взгляд тех т[оварищей], которые стремятся к созданию национальных организаций. Белорусская Грамада должна быть не нац[иональной], а территориальной организацией; она должна охватывать в своих рядах не только белорусское крестьянство, но и польское, и литовское. Название, конечно, никто не хочет менять и это никому не нужно. Необходимо только указать, что это революционная крестьянская организация, а не национальная. Когда мы создаем эту организацию мы, должны ее толкнуть на правильный путь, не на путь нац[иональной] организации, а именно на путь единой организации по классовому принципу. Здесь т[оварищ] Петр указал, что в нее должны войти поляки и литовцы, а если так, так в чем же дело, ведь названия никто менять не будет. Но, одновременно с тем, не нужно нам указывать, что она является территориальной организацией.

Артур [Л.Аранштам]¹⁹: Я здесь формулировал точку зрения нашего ЦК. Вопрос не в том, будет ли Грамада интернациональной или национальной организацией. Конечно, такое положение касается не всех партий. Партия наша, как коммунистическая партия, она интернациональная, но она ставит своей задачей руководство мелкобуржуазным национальным крестьянством. Мы сейчас разрешаем, т[оварищи], национальный вопрос. Мы должны указать, как мы должны руководить этим национальным движением, и мы говорим, что руководить мы сможем только путем создания национальной революционной крестьянской организации на основе союза с пролетариатом и под руководством

¹⁸ Розэншайн Абрам (1898-1937) – адзін з лідэраў заходнебеларускага камуністычнага руху, сябтар ЦК КПЗБ.

¹⁹ Аранштам Лазар (1896-1939) – адзін з лідэраў заходнебеларускага камуністычнага руху, з 1924 г. сакратар ЦК КПЗБ.

компартии. Если вы помните, т[оварищи], что такая же формулировка выражена в резолюции КПП. Мы не стремимся изменять нац[ионального] движения Зап[адной] Белоруссии, а стремимся только придать этому движению пролетарский характер.

Павел: Здесь наговорили столько глупостей, что трудно на них отвечать. Я, конечно, отстаиваю свою формулировку. Здесь т[оварищи] указывали, что мы стремимся создать мелкобуржуазную национальную организацию, а нам главным образом нужно стремиться только к созданию крестьянской организации. Меня удивляет, что т[оварищи] на комиссии ничего не говорили и только сейчас выезжают с какой-то новой точкой зрения, в особенности это касается т[оварища] Петра. Он ни на пленуме, ни на комиссии ничего об этом не говорил. Тов[ариш] Шлемка здесь старался доказать, что если белорусская Грамада не будет нац[иональной] организацией, так она переменится в экспозитуру партии и полиция ее закроет. Это детские аргументы. По-моему, если белорусская организация будет нац[иональной] организацией, так ее еще скорее закроют. Вы сегодня стоите за белорусскую Грамаду, а если завтра ее закроют – тогда литовскую Грамаду и т. д. Здесь т[оварищ] Петр старался доказать, что если Яремич и Рогуля создают национальные организации, так мы должны с ними конкурировать посредством таких же организаций. И вообще, т[оварищ] Петр здесь наговорил таких глупостей, каких я от него никогда не ожидал. Дальше он говорит, что мы до сих пор не руководили нац[иональным] движением, а посему надо создать нац[иональные] организации. Этого, т[оварищи], я уже совсем не понимаю. Дальше он старался доказывать, что мы должны ориентироваться только на белорусских крестьян. Но, по-моему, мы должны говорить не только от имени белорусских крестьян, а от имени всего крестьянства, что кажется для нас ясным, как шоколад (*голос с мест*: «Именно как шоколад»). Но т[оварищ] Петр говорит, что в белорусскую грамаду, хотя она и будет национальной грамадой – в нее могут войти и литовцы и поляки, но вы ведь сами не замечаете, что созданием нац[иональной] организации вы классовое единство исключаете. Названия здесь никто не хочет менять, но если эта организация будет указывать свой нац[иональный] характер, так, кроме белорусов, никто в нее не войдет. И поэтому я настаиваю на том, чтобы принять мою формулировку.

Председ[атели]²⁰: Слово для справки имеет т[оварищ] Петр.

Петр: Я не выступал на пленуме и комиссии потому, что никто не выступал на пленуме, и я начинать дискуссии не хотел. А на комиссии совсем не так ставился этот вопрос, как сейчас старается доказать т[ова-

²⁰ Старшыней на паседжанні быў Л.Аранштам (Артур).

риш] Павел. На комиссии я вполне был согласен с данной раньше формулой, но так как т[оварищ] Артур здесь поднял еще раз этот вопрос, так я был вынужден здесь выступить.

Председ[атель]: Слово для справки имеет тов[арищ] Макс.

Макс: Я хочу здесь дать справку т[оварищу] Артуру. Моя справка это цитата из Ленина (*читает*)²¹, (*во время читки шум и крики. Петр: «Я протестую против такого применения Ленина, это безобразие»*).

[Председатель]: Слово имеет т[оварищ] Павел.

Павел: Я здесь должен указать, что Петр исковеркал дискуссию на ЦК; я никогда не ставил так вопрос, как здесь указал т[оварищ] Петр, что я предлагал назвать Грамаду не белорусской, а Зап[адной] Белоруссии.

Артур: Я должен здесь дать официальную справку, что на ЦК предлагали не называть Грамаду белорусской, а только рабоче-крестьянской Грамадой. Но когда представитель Грамады указал, что они уже давно называются белорусской рабоче-крестьянской Грамадой, так мы с этим названием согласились.

Павел: Я здесь должен сказать, что некоторые т[оварищи] стараются здесь фальшиво представить постановку этого вопроса на заседании ЦК. Я предлагал, чтобы эта организация была территориальной, но никогда не предлагал, чтобы она называлась рабоче-крестьянской Грамадой Зап[адной] Белоруссии.

Председ[атель]: Слово для формального предложения имеет тов. Шнейдер.

Шнейдер²²: Товарищи, здесь многие не ориентируются еще в этом вопросе, а посему я предлагаю голосование по этому вопросу перенести на завтра.

Голосованием предложение т[оварища] Шнейдера отклонено.

Артур: Приступаем к голосованию. Кто за предложение комиссии? 10 «за». Кто за предложение, чтобы Грамада была белорусской национальной революционной организацией? 5 т[оварищей]. Кто воздержался? 3 т[оварища]. А посему я считаю принятым предложение Комиссии. Сейчас будем голосовать резолюцию в целом.

Принята единогласно.

Председ[атель]: Следующее заседание начнется завтра в час дня.

Падрыхтоўка публікацыі, прадмова і каментары

Алеся Пашкевіча

²¹ Цытата ў тэксце стэнаграммы адсутнічае.

²² Дадатковых звестак не выяўлена.

Васіль Рагуля і Фабіян Ярэміч у абароне Грамады. 1927 г.

Гісторыя Беларускай сялянска-работніцкай Грамады здаўна прыцягвае ўвагу беларускіх даследчыкаў. Імклівы колькасны рост першапачатковай “клубнай” партыі дазваляе казаць пра своеасаблівы “феномен Грамады”. Аднак не менш “фенаменальна” выглядае яе хуткае знікненне пасля арышту кіраўнікоў і забароны дзейнасці партыі.

У студзені 1927 г. адбыліся масавыя арышты грамадаўскіх дзеячоў, у т.л. партыйнага кіраўніцтва, да якога належалі паслы Сейму Браніслаў Таращкевіч, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Павел Валошын і Пётр Мятла. Разам з імі быў арыштаваны пасол ад Незалежнай сялянскай партыі Фёдар Галавач. Арышт паслоў без санкцыі Сейму быў сур’ёзным палітычным скандалам, непасрэднае дачыненне да якога мелі вышэйшыя службовыя асобы Польшчы. У томе 8 Гістарычнага Альманаху друкаваліся ўспаміны тагачаснага міністра юстыцыі і аднаго з ініцыятараў антыканстытуцыйных дзеянняў ураду Аляксандра Мэйштовіча, тэкст ягонага выступу перад Сеймавай камісіяй і фрагменты дзённіка Маршалка Сейму Мікалая Ратая, які спрыяў дзеянням ураду (*Разгром “Грамады”*. За кулісамі аднаго палітычнага скандалу). Гэтыя матэрыялы дапамагаюць зразумець “закуپіссе” палітычнай інтрыгі студзеня 1927 г., і ўбачыць, што яна грунтавалася на поўным паразуменні паміж урадам, кіраўніцтвам Сейму і Юзафам Пілсудскім.

Рэдакцыя вырашила працягнуць публікацыю матэрыялаў, звязаных з разгромам Грамады і пазнаёміць чытачоў з прамовамі двух беларускіх паслоў Васіля Рагуля і Фабіяна Ярэміча, якія выступілі ў Сейме 4 лютага 1927 г. Яны не падзялялі сацыяльнай і эканамічнай праграмы Грамады, крытычна ацэньвалі палітыку камуністычнага кіраўніцтва БССР, але праявілі салідарнасць з арыштаванымі калегамі і спрабавалі не дапусciць іх выдачы суду.

Васіль Рагуля (1879-1955) упершыню быў абрани ў Сейм у 1922 г. па спісу Цэнтральнага беларускага выбарчага камітэту. Увайшоў у Беларускі пасольскі клуб. Стаяў на антыбальшавіцкіх пазіцыях, выступаў супраць падпрадкавання нацыянальнага руху камуністам. Прыхільнік незалежнасці Беларусі. З’яўляўся адным са стваральнікаў і кіраўнікоў Беларускага сялянскага саюзу. Фабіян Ярэміч (1891-1958) таксама стаў паслом Сейму ў 1922 г. Быў віц-старшынёй Беларускага пасольскага клубу. Пазней узначальваў Беларускі нацыянальны камітэт, належаў да кіраўніцтва Беларускага сялянскага саюзу.

Тэксты прамоваў друкуюцца ўпершыню. Крыніцай для перакладу і друку сталі стэнаграфічныя справаздачы паседжанняў Сейму: *Sejm Reczypospolitej. Okres I. Posiedzenie 310-320. 1926 – 1927 // Sprawozdanie stenograficzne z 317 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 1927 r. (maszynopis)*. Запіс прамовы пасла В.Рагуля змешчаны на с. 49-56, а пасла Ф.Ярэміча – на с. 85-89.

Алесь Смалянчук

Выступ ў Сейме Польшчы пасла Васіля Рагулі 4 лютага 1927 г.

Шаноўны Сейм!

Перад мною стаіць складаная задача, складаная не таму, што не магу даказаць неабходнасць вызвалення маіх калегаў з вязніцы, а таму, што ўсё даўно вызначана. Нават калі б усе адвакаты свету зараз з'ехаліся сюды, то і яны б не здолелі абараніць паслоў, бо спадары ўжо даўно ўсё вырашилі. Аднак я павінен выказацца ў гэтай справе і па стараца па высветліць сітуацыю, у якой знаходзіцца беларуская нацыя. Справа, якая сёння абмяркоўваецца, з'яўляецца толькі наступствам гэтай сітуацыі.

З гэтай высокай трывуны не раз гучалі прамовы прадстаўнікоў беларускага народу ў польскім Сейме, не раз звярталася ўвага Сейма на несправядлівасць, якая чынілася ў адносінах да нас, беларусаў, на парушэнні рэспубліканскіх правоў нават самымі дробнымі чыноўнікамі як прадстаўнікамі дзяржаўной улады на нашых землях. Неаднаразова звярталі мы ўвагу польскіх урадаў на іх блізарукасць, на іх несправядлівае стаўленне да нас – амаль двух мільёнаў беларускай меншасці. Часта нам абяцалі палепшыць становішча, кожны ўрад лічыў сваім абвязкам даць абязцянне, аднак гэтыя ўрады не толькі не трymалі дадзенае слова, а, наадварот, яшчэ больш прыцікалі нашу нацыю, гвалтавалі яе асноўныя грамадзянскія права. Але тое, што зрабіў сучасны ўрад, парушае ўсе межы. Сёння недастаткова абурэння, недастаткова выказання недаверу, трэба прама і адкрыта заявіць, што гэты ўрад не павінен існаваць.

Парушаюць права нашага насельніцтва паліцыя, старасты, ваяводы. Нашыя пасольскія запыты накіроўваюць да міністраў, якія давалі ўрачыстыя абязцянні высвяглення, вырашэння, а іншым разам, нават пакарання каго-небудзь, хоць апошняе было так рэдка, што цяжка нават прыгадаць. Цяперашні ўрад пераўзышоў сам сябе. Гэты ўрад прыхильным стаўленні спадара Маршалка Сейму здолеў не толькі парушыць Канстытуцыю, але нават арганізаваць правакацыю ўяўнай змовы, правакацыю супраць самога сябе (маю на ўвазе справу пасла Ваяводскага).

Сёння я выступаю не толькі як абаронца нашых арыштаваных таварышаў – беларускіх паслоў, сёння я з'яўляюся нечаканым абаронцам польскай Канстытуцыі, якая ў разуменні цяперашняга ўраду, прыйшоўшага да ўлады шляхам гвалту, ёсьць звычайным шматком паперы. Я выступаю як абаронца польскага парламентарызму, пра існаванне якога мы ведаем выключна з журналісткіх артыкулаў, якія вядуть спрэчку пра яго парушэнне, г.зн. парушэнне таго, што фактычна не існуе. (Голос: Ale

Грамада існуе!) Існуе, існавала і будзе існаваць. Таму для нас, беларусаў, не было нечаканасцю рашэнне Камісіі па рэгламенту аб выдачы нашых таварышаў суду. Каму прыйдзе ў галаву, што Сейм, які быў аплюёваны ўрадам, спакойна выцер пляўкі і выказаў паслухмянасць “дзядулю” (Юзафу Пілсудскому – *A.C.*) з боязью дзіцяці, якое нарабіла шкоды? Сейм супрацоўнічае з урадам, і ці пойдзе ў гэтай справе супраць яго волі?

На якой падставе ўрад, які засылае правакатараў у нашае асяроддзе, дазволіў сабе парушыць Канстытуцыю? Якія прычыны прымусілі ўрад арыштаваць беларускіх паслоў, паслоў Сейму? Што робіць абаронца пасольскай годнасці і недатыкальнасці спадар Маршалак Сейму? На ўмяшальніцтва спадара Маршалка мы нават і не разлічвалі, хутчэй можам разлічваць на ўмяшальніцтва нашага народу, чым спадара Маршалка. Калі б у Польшчы існаваў незалежны і справядлівы суд, то мы бы самі прасілі правесці судовае разбіральніцтва над нашымі таварышамі, бо ў іх дзеяннях з дзяржаянага пункту погляду няма нічога супрацьзаконнага. Калі яны змагаліся супраць паланізацыі нашага народу, супраць яго рабавання і парушэння асноўных правоў, то павінны былі гэта рабіць. У іншым выпадку былі б здраднікамі свайго народу. Мы таксама змагаемся супраць гэтага, і калі іх месца ў вязніцы, то і нашае там, бо і мы robім тое ж самае, што яны. Iх справа, а таксама і нашая справа – гэта нацыянальная беларуская справа. Але ў польскі суд мы не верым, і ў гэтым вінаваты польскі ўрад.

Спадар прокурор просіць дазволіць арышт беларускіх паслоў і іх судовы пераслед. На якія факты ён абапіраецца? Няма ніякіх фактав. Ёсць толькі сцвярджэнні, якія абапіраюцца на паказанні сведкаў, а якія гэта сведкі, нам добра вядома. Гэта зграя правакатараў, якія працуяць за грошы Іуды. Сістэма правакацыі, даносаў, хлусні, падбухторвання адной часткі грамадства супраць іншай – вось ваша сістэма працы, вось ваша сістэма кіравання. Цікава, ці ў якой-небудзь іншай дзяржаве мог бы дазволіць сабе спадар прокурор у заяве ў парламент напісаць: “Ёсць сур’ёзныя доказы, што ў арганізацыі, якой кіравалі названыя паслы, займаліся шпіяняжам на карысць суседнай дзяржавы”. І гэта сцвярджаецца на падставе невядомых Сейму паказанні ў сведкаў?! Ці магчыма, каб на падставе толькі дапушчэнняў можна было кагосьці абвінавачваць у шпіянажы і арыштаваць, а тым больш беларускіх паслоў?

Шаноўны Сейм, дапусцім, што сярод сяброў Грамады былі шпіёны... (спадар Мантэрыс: *Спадар далёка заходзіць*) Так, далёка. Аднак, калі ў нейкай арганізацыі знаходзіцца падобная асона, то да адказнасці прысягваецца яна, а не тыя людзі, што яе ўзначальваюць. Яны могуць не ведаць (*Голос: Новая філософія*). Што зробіш? Гэта не фельдфебельская

філософія. А цяпер я скажу: Сярод дзяржаўных чыноўнікаў ёсьць шпіёны, на чале сістэмы кіравання стаіць урад, значыць, урад адказвае за шпіёнаў. (Голос: *Што агульнага паміж пернікам і ветраком?*) Гэта вашая логіка.

Такія абвінавачванні і высновы – гэта сорам і ганьба для Польшчы. Але і гэтага мала. Дапусцім, што нехта з паслоў здзейсніў нейкае злачынства. Калі яго можна арыштаваць? Арт. 21 Канстытуцыі настолькі празрысты, што не патрабуе каментару. Там сказана: Пасла можна арыштаваць на гарачым учынку злачынства. Цалкам зразумела, пра што ідзе гаворка. Маеща на ўвазе звычайнае злачынства. Калі, напрыклад, пасол кагосьці забіў і г.д., то ў гэтым выпадку, каб не было магчымасці схаваць сляды, яго трэба арыштаваць. Але які быў “гарачы учынак” у нашым выпадку? Грамада існавала больш чым паўгады, і нечакана знайшоўся “гарачы учынак”! Пасол Валошын быў у ложку, г.зн. на “гарачым учынку”. (Смех) Шаноўнае спадарстві! Не хачу вас смяшыць, але гэта сапраўды смешна. Ведаю, што пасол Тарашкевіч таксама быў у ложку. А, паводле сялянаў (не ведаю, праўда гэта ці не), пасол Галавач даіў уласную карову. (Смех) Гэта было злачынства. (Голос: *Даіў бальшавіцкую карову*).

Чым выкліканы арышт людзей, якія працуюць у звычайных умовах і належаць да легальнай арганізацыі? У чым іх абвінавачваюць? У злачынстве, агавораным у частцы 1 арт. 102 Крымінальнага кодэкса, якая прадугледжвае пакаранне за прыналежнасць да змовы дзеля замаху на дзяржаўны лад Польшчы альбо на частку яе тэрыторыі. Дзе гэтая змова? І дзе змоўшчыкі? Нашых паслоў аддаюць пад суд, ім пагражае вязніца, але чаму вы не аддалі пад суд першага змоўшчыка, і чаму цяпер цалуецце яму руکі? Нашыя беларускія паслы, якія змагаюцца за нашыя нацыянальныя правы, знаходзяцца ў вязніцы. А людзі, якія паднялі руку на законны лад і прэзідэнта, якія пралілі шмат крыві, таксама і беларускай, не сядзяць у вязніцах, але знаходзяцца на свабодзе, і нават пры ўладзе. Напрошваецца выснова: слабы, хоць і святы – да вязніцы, моцны, хоць і д’ябал – да ўлады. Ці гэта не ганьба? Усё гэта адбываецца ў 20 ст. і не дзенебудзь у Мексіцы альбо ў афрыканскіх калоніях, а ў Еўропе, у Польшчы, якая хоча лічыцца цывілізаванай дзяржавай.

Пракуратура ў сваёй услужлівасці ўраду знайшла нават магчымасць абвінаваціца арыштаваных беларускіх паслоў па пункту 2 часткі 1 арт. 110, які прадугледжвае пакаранне за абяцанне ўраду іншай дзяржавы падтрымаць яго ваенныя дзеянні супраць Польшчы. На маю думку, гэтая мядзведжая паслуга пракуратуры Міністру замежных справаў, бо такога злачынства можна апасацца толькі перад аўшчэннем вайны. Пра якую вайну ідзе гаворка? Ужо цэлы год усе міністры замежных справаў Польшчы гавораць толькі пра польскую палітыку міру, а цяпер

нечакана ўрад абвінавачвае беларускае насельніцтва ў пэўнай падрыхтоўцы да вайны. Праўда, цяпер палітыку робяць не міністры замежных справаў, а маршалкі і генералы, і гэта дзякуючы правакацыі, якая так аблыгала Польшчу, што ў ёй не засталося ніводнага здравага месца.

Арыштаваных паслоў абвінавацілі ў прыналежнасці да камуністычнай партыі і ў намерах зрабіць пераварот у Польшчы на карысць гэтых ідэяў. Аднак, ці з'яўляецца прыналежнасць пасла да камуністычнай партыі злачынствам, за якое яго можна арыштаваць нават без дазволу Сейму? Мне здаецца, што не з'яўляецца. Доказам можа служыць прысутнасць у Сейме фракцыі легальнай камуністычнай партыі. Значыць, адзін ёсьць закон для польскіх камуністаў, а другі для прыдуманых камуністаў-беларусаў.

Паважаю кожную шчырую ідэалогію, а значыць і камуністычную, і нават анархічную. (*Голос: Здаровая ідэология!*) Кожны мае права марыць пра лепшую будучыню чалавецтва і выбіраць тыя шляхі, якія, на яго думку, найлепшыя. Напрыклад, манахісты ў Польшчы не толькі мараць, але гавораць пра знішчэнне рэспублікі і рэстарацыю манахіі. Гэта, відаць, не супярэчыць інтэрэсам польскасці. Іншая справа – беларусы. Ім забараняецца нават арганізоўваць свае гурткі, бо гэта палохае вас, спадары палякі. Запомніце, што ваш тэрор нас не напалохае і не спыніць нашай справы; мы яе распачалі, і мы яе давядзем да канца, нягледзячы на тое, што можа многія з нас пакладуць свае галовы. (*Голос: На падушкі!*) Гурткі былі, гурткі ёсьць і гурткі будуць у той або іншай форме, і ніякая моц іх не знішчыць. Урад занадта рана распачаў выбарчую кампанію. Адусюль відаць адно – нелаяльнасць ураду да нас, беларусаў. Сапраўднай мэтай гэтых арыштаў і гэтых прыдуманых змоваў, якія грунтуюцца на правакацыях ураду, з'яўляецца ягоная падрыхтоўка да выбараў.

І гэта галоўнае, шаноўнае спадарства! Уважліва слухаў дакладчыка, каб пачуць нейкі канкрэтны доказ, што даваў падставы для судовага пераследу маіх калегаў беларусаў, але, шаноўныя спадары, дакладчык не прадставіў ніякіх доказаў. Ён прачытаў нам лекцыю пра недазволены камунізм, як здаецца, у спадара Сахацкага, прыводзіў пастановы розных камуністычных кангрэсаў і канферэнцый, але пра беларусаў казаў вельмі мала. Спадар дакладчык грунтуюцца на арт. 2 праграмы Грамады, які гаворыць пра самавызначэнне нацый, пра стварэнне Беларускай рэспублікі. Шаноўнае спадарства, калі гэтага нельга было рабіць, то чаму ўрад не арыштаваў праграмы? Гавару адкрыта, што пункт пра самавызначэнне змяшчаецца таксама ў праграме Беларускага сялянскага саюза. Кожная нацыя, калі яна хоча быць нацыяй, а не смецем, марыць пра самавызначэнне, павінна імкнуцца да яго; гэта яе безумоўнае права, і ніхто не смее пасягаць на яго.

Потым, шаноўнае спадарства, спадар дакладчык казаў пра розныя судовыя працэсы. У тых працэсах удзельнічалі розныя людзі, але там не было ні Валошына, ні Мятлы, ні Тарашкевіча, ні Рак-Міхайлоўскага. Апроч таго прагучай аргумент, што недзе там павінен быў удзельнічаць спадар Мятла. Шаноўныя спадары! Мог прыехаць правакатар, шпік, пралезцы ў Грамаду, гурток і заяўціц, што павінен прыехаць пасол Мятла і выступіць з прамовай, і яшчэ што-небудзь дадаць. Але, ці з'яўляецца злачынствам тое, што пасол павінен быў быць? Трэба прадэманстраваць факты, што ён быў, што выступаў, што напісаў адпаведныя дакументы.

Потым спадар дакладчык згадаў пра пашпарты. Што гэта за пашпарты? Думаю, што падобныя пашпарты маюць, напрыклад, у Народна-нацыянальным саюзе. Кожны сібра той альбо іншай палітычнай партыі, павінен мець білет сваёй партыі, і кожны, хто належыць да беларускай Грамады таксама меў такі білет. Гэта партыйны білет, спадар дакладчык, а не пашпарт. (*Голос: Але яны ездзілі з імі ў Москву*). Няхай спадар возьме білет Народна-нацыянальнага саюзу, можа спадара таксама прапусцяць. (*Смех правіцы*). Але спадар дакладчык не даказаў, што з дапамогай гэтых пашпартоў можна было перасякаць мяжу, што быў нейкі дазвол, нейкая інструкцыя або ліст ад аднаго з паслоў, у якім было б напісаны, што гэты документ дае магчымасць перасякаць мяжу. Усё ж такі мы сёння маем шмат людзей нават у карэннай Польшчы, якія мараць пра тое, каб якім-небудзь чынам перасячы мяжу, пайсці ў Расею, каб зарабіць на кавалак хлеба. А калі б ён меў білет той альбо іншай польскай партыі, то і тады спадары казалі б, што і гэта быў пашпарт? Я цалкам гэта адкідаю як смешны доказ.

Потым спадар дакладчык казаў, што ў Наваградскім пав. знайдзеная зброя, што былі шпіёнскія арганізацыі і г.д., і г.д. Я паходжу з Наваградскага пав. і бачыў арыштаваных вучняў гімназіі, праўда, не ўсіх і чую, што ніякай зброі не знайдзена. (*Шум*). Не знайдзена, значыць няма доказаў віны. Што датычыць іншых абвінавачванняў, то, шаноўнае спадарства, вучня 7 класа прыватнай беларускай гімназіі Жука дапытвалі ў павятовай паліцыі ў Наваградку так, што яму залівалі воду ў нос і жахліва збілі яго, прымусілі выпіць нейкі паражак, напэўна наркотык, і ён пазней казаў сваёй маме, што не разумеў ні пра што гаварыў, ні чаго падпісваў. (*Шум*). І такія паказанні, шаноўнае спадарства, могуць быць падставай для абвінавачвання ў дзяржайнай здрадзе! (*Голос на правіцы: Вы ж яму раней пагражсалі, што заб'еце!*)

Потым спадар дакладчык казаў, што сведкі бачылі нейкія звароты спадара Мятлы. Але, спадар дакладчык, чаму прокуратура не прадста-

віла арыгіналаў тых зваротаў? Ці гэта можа быць падставай для абвінавачвання ў шпіянакі і правакацыі?

Беларускіх паслоў абвінавачваюць у тым, што яны нібыта былі камуністамі і працавалі на карысць камуністаў. Гэта характэрная з'ява. На самой справе, не беларускія паслы праводзяць камуністычную агітацыю, а вы і вашыя ўрады! Вайскове асадніцтва, пазбаўленне зямлі нашых сялянай, гэта правакацыя на розныя дзеянні. (*Галасы: Гэта польская зямля*).

А суды? Калі сын і зяць старшыні акруговага суда ў Наваградку спадара Бохвіца літаральна задушылі чалавека ў лесе, ім прысудзілі шэсць месяцаў вязніцы з адтэрміноўкай на два гады. Затое арыштаваным за ўдзел у дэманстрацыі ў Баранавічах, арганізаванай ППС, прысудзілі па два гады. Так, працуе юстыцыя ў адносінах да беларуса і паляка. Ці гэта не правакацыя, якая штурхает на пратэсты? (*Голос: Беларускі народ добры, гэта вы дрэнныя*).

А адбудова? (*Голос: Балін пра гэта нам распавядзе*). Я з вёскі, якая падчас сусветнай вайны была зруйнаваная, людзі жылі ў землянках, не атрымаўшы аніводнага гроша на адбудову. Побач жыве асаднік, які будзе палац, бо атрымлівае штогод 2 тыс. злотых. Ці гэта не ўрадавая правакацыя супраць нашага народу якая падштурхоўвае яго да пратэсту? Гэта правакацыя! Хто зачыніў нашыя школы? Вы і ўрады, якіх вы падтрымліваецце! Хто не дапускае да іспыту за сярэднюю школу выпускнікоў беларускіх школ, з такай цяжкасцю триманых намі? Вы і вашыя ўрады! Хто абуў у лапці нашую інтэлігенцыю? Вы і вашыя ўрады! А да чаго гэта вядзе? Нядаўна ў Наваградку арыштавалі групу моладзі, пераважна вучняў прыватнай беларускай гімназіі, абвінаваціўшы ў прыналежнасці да саюза камуністычнай моладзі. Сярод іх ёсць Пронька, сын даволі багатага селяніна. На пытанне паліцый, ці належыць да саюза камуністычнай моладзі Пронька адказаў, што належыць, і распавёў пра матывы свайго ўступлення ў гэты саюз. Раёў бы спадарам, як і ўраду ўважліва выслушаць гэтыя вельмі цікавыя тлумачэнні.

Маршалак: Спадар пасол Рагуля, лічу, што ўсё гэта больш адпавядзе дыскусіі па бюджэту.

Пасол Рагуля: Спадар Маршалак, хачу даказаць беспадстаўнасць арыштаў паслоў. Дык вось, гэты хлопец уступіў у саюз камуністычнай моладзі, каб у Рэсеi здаць экзамен за сярэднюю школу. Праз вязніцу атрымае атэстат, бо, калі не стане камуністам, то не паступіць у вышэйшую школу ў Рэсеi. Ён гатовы нават праз вязніцу атрымаць атэстат. Можам ганарыцца, што належым да нацыі, моладзь якой дзеля асветы гатовая пайсці ў вязніцу. Беларуская нацыя не загіне, калі ёсць такая моладзь.

Гэта, спадарства, вынікі вашай палітыкі. Дзякуючы гэтаму ўсе будуць ведаць, што камунізм на Крэсах ствараем не мы, а вы. Вы сваёй палітыкай ствараеце ўмовы для росквіту камунізму, і не мы будзем вінаватыя, а вы, калі навальніца, якая дзякуючы вашай палітыцы можа распачацца на Крэсах, паглыне вас і цалкам знішчыць. Помніце, хто сее вечер, той пажынае буру, а гэты момент, здаецца, набліжаецца і не трэба доўга яго чакаць. Спыніцеся, спадарства, пакуль не позна!

Нашых паслоў абвінавачваюць у tym, што яны дзейнічалі за чужбы грошы. А вы, спадарства, за якія грошы вялі сваю працу па адраджэнню Польшчы? Ці не за зрабаваныя грошы сваіх ворагаў? Мы помнім Безданы і Фанарны завулак у Пецярбургу. Вы вялі працу для добра свайго народу. Я не стаўлю гэта ў віну, але катэгарычна заяўляю: руکі прэч ад нашай нацыянальнай працы! Не вам пра тое казаць, і не нам слухаць! Галоўнае не тое, адкуль грошы, а тое, як яны выкарыстоўваюцца! (*Гала́сы: Ага! Ага! Прывнаеца!*)

Маршалак (звоніць): Не хачу ўцягвацца ў дыскусію, аднак павінен заяўіць, што пэўныя часткі прамовы спадара выходзяць па-за межы ўсялякай талерантнасці. (Гала́сы: Дзе пасольская прысяга?)

Пасол Рагуля: Вы палохаецца нашага гаспадарчага росту, і, калі ў вельмі кароткім тэрміне, дзякуючы арганізацыйнай працы, мы вывелі на добры шлях наш першы эканамічны цэнтр, Беларускі банк, які пагражаў вашым эканамічным пазіцыям, вы абвінавацілі яго ў злачынных аперацыях. Паглядзім, якія рахункі мелі нашыя арыштаваныя паслы ў Беларускім банку. У 1925 г. на звычайнім рахунку сп. Валошына не было нічога, на рахунку сп. Тарашкевіча не было нічога, на рахунках сп. Мятлы і сп. Рака-Міхайлоўскага не было нічога, у той жа час на тэрміновым укладзе сп. Валошына было 100 даляраў, сп. Тарашкевіча – 511 дал. У 1926 г. сп. Валошын меў на звычайнім рахунку 145 дал., а на тэрміновым – 205 дал., разам 350 дал. Сп. Мятла – на звычайнім – 510 дал. і на тэрміновым – 300 дал., разам 810 дал. Сп. Рак-Міхайлоўскі меў на звычайнім рахунку – 2275 зл. 25 гр. і 889 дал. Сп. Сабалеўскі – 960 зл., сп. Тарашкевіч – 101 зл., Беларуская сялянска-рабочніцкая Грамада – 1087 дал., сальдо на 14.01.1927 г. – 4 дал. (*Голос: А 12 тыс. з Транзытбанку? Чаму спадар іх не лічыць?*) Найбольш было на рахунку сп. Рак-Міхайлоўскага, але і ягоная сума не перавышае 1200 дал. альбо менш, чым гадавая зарплата пасла. Ведаю, што сп. Рак-Міхайлоўскі – вельмі ашчадны чалавек. (*Голос: Нічога не еў і не піў!*) Упэўнены, што кожны з нас мог сабраць падобную суму.

Далей. Шаноўнае спадарства, абвінавачваюць беларускі банк утым, што праз яго ажыццяўляліся нейкія фінансавыя аперацыі паміж Рыгай і

Масквой. Шаноўнае спадарства! Прашу яшчэ раз звярнуць увагу, што грашовыя пералічэнні ў Беларускі кааператыўны банк ішлі з розных краінаў і розным людзям на нашых землях, у тым ліку ад сваякоў. Адзін атрымаў 5 дал., другі – 10 дал. і г.д. (*Шум*). Ці гэта злачынства, калі брат спадара будзе жыць у Маскве і прысылаць спадару праз Беларускі банк 100, 200 альбо 300 зл.? Ці ён не мае права прысылкі? А спадар дакладчык не даказаў, што мелі месца фіктыўныя пералічэнні. Гэтага следства не выявіла, гэтага не відаць. Значыць, банк чысты. Значыць, пра нейкія супрацьзаконныя аперацыі няма мовы.

Ва ўсёй гэтай справе шмат хлусні. А магчыма, што ў ёй усё хлусня і паклён. Толькі эканамічны байкот усяго польскага на г.зв. Крэсах прымусіў вас зразумець, чым гэта ўсё можа скончыцца. А гэта толькі справа часу, і недалёка тая хвіля, калі наш народ гэта зробіць, і толькі тады вы, нарэшце, зразумееце, чым з'яўляюцца Усходнія крэсы для Польшчы. Крэсы – гэта жытніца Польшчы. Без Крэсаў, як вы самі гаворыце, няма Польшчы. Нам не трэба агітаваць супраць вас, бо так як вы самі агітуеце супраць сябе, ніхто з нас не зробіць. Наш банк мае 900 сяброў, а я ўпэўнены, што ў хуткім часе іх колькасць вырасце да 9000. Наш лозунг: “У адзінстве моц!” Прашу запомніць, што тэрор заўсёды цягне за сабой рэакцыю, як з аднаго, так і з іншага боку. Такі беспрэцэндэнтны гвалт над пасольскай недатыкальнасцю мог адбыцца толькі ў Персіі або Турцы, бо нават царскі ўрад у Рasei не дайшоў да таго, каб арыштаваць паслоў сацыял-дэмакратаў III Думы без яе згоды. Толькі расейская “ахранка” асмелілася зрабіць вобыск у офісе сацыял-дэмакратаў. Польская “ахранка” не мае такой патрэбы, бо на яе паслугах правакатары, дзякуючы якім вобыск не мае сэнсу. Польская “ахранка” ведае ўсё, не толькі тое, што робяць спадары паслы, але нават, пра што яны думаюць і пра што не думаюць. І тут не магу не згадаць справы, якая нядайна ўжо ўздымалася на Сейме. Гэта справа пасла Ваяводскага, якую ўрад цесна звязае...

Маршалак: Звяртаю ўвагу спадара пасла, што гэтая справа не мае дачынення да нашага абмеркавання. Прашу яе не закранаць.

Пасол Рагуля: Падпрадкоўваюся, спадар Маршалак.

Не забывайце, спадары, што гэтай справай цікавіцца не толькі ўвесь край, але таксама з дыпламатычных і журналісцкіх ложаў уся Еўропа і Амерыка. Уся Еўропа глядзіць на гэта, увесь свет. Парушэнне правоў Сейму і пасольскай недатыкальнасці, нават маўклівая згода Маршалка Сейму, не спрыяюць аўтарытету Польшчы і польскага парламентарызму. Па адрасу нас, беларусаў, уголос гучыць слова “зрада”. І гэта толькі за тое, што мы ўсімі способамі супрацьстаем вашай каланізацыі і клапочімся пра развіццё нацыянальнай свядомасці.

Відаць, што вы і самі перастараліся, бо ў свой час імкнуліся абуджаць і падтрымліваць беларускую свядомасць, супрацьставячыся ўсюму расейскаму, самой Рasei, якой сёння так моцна баіцеся. Так, перастараліся і памыліліся, бо сёння ўжо не можаце ні затрымаць гэтага руху, ні накіраваць яго ў выгоднае вам рэчышча. Мы знайшлі ўжо дарогу, і мы дойдзем туды, куды хочам, а не туды, куды вы нас накіроўваецце. Вашая прэса можа распавядыць байкі, што ў кішэні пасла Тарашкевіча знайдзена 10 тыс. дал., што выкрытыя склады зброі, што ёсьць дадзеныя пра вайсковы шпіянаж. Дзе гэта было – спадар дакладчык не распавёў, значыць я маю права заявіць, што гэта хлусня, хлусня і хлусня!

Бясконцыя арышты, закрышчё школ, закрышчё нават гаспадарчых гурткоў, як гэта было ў Беластоцкім ваяв., хлусня і правакацыя – гэта метады палітыкі польскага ўраду адносна нацыянальных меншасцяў.

Не буду спыняцца на абвінавачваннях, якія датычылі кожнага пасла паасобку, звярну ўвагу толькі на адзін факт. Многія з вас ведаюць, што пасол Тарашкевіч некалі быў паланафілам, ведаюць, што ён рабіў, як актыўна падтрымліваў палякаў на Усходніх крэсах. А цяпер сам пасол Тарашкевіч (*Голос: Яго даляры сапсавалі!*) стаў заядлым ворагам Польшчы і палякаў. (*Голос: Рэнегат!*) Шаноўнае спадарства! Гэта трагедыя чалавека, які ўбачыў, што Польшча нічога не дала нашаму народу, і зразумеў ававязак вярнуцца да нацыянальнага беларускага лагеру і актыўна дзейнічаць. І, калі ідзе гаворка пра здраду, то ад імя беларускага народу магу заявіць, што спадар Тарашкевіч здрадзіў, калі наогул так можна казаць, сваёй ранейшай здрадзе.

Мы разумеем, што рашэнне камісіі пра выданне суду нашых таварышаў вызначыла рашэнне Сейму, і не спадзяємся, што польскія палітычныя партыі здолеюць узняцца над сваім вузкім партыйным шавінізмам і паглядзець на справу з пункту погляду дзяржавы.

Адзіны шлях для Сейма і польскага парламентарызму, каб захаваць ягоны гонар – гэта адмова ў выданні суду арыштаваных паслоў і патрабаванне іх вызвалення. Але на гэта ў вас не хопіць ні палітычнай, ні грамадзянскай мужнасці.

Неаднаразова звярталі мы ўвагу на адносіны польскай адміністрацыі да насельніцтва на нашых землях, якія выклікалі экспесы. Прокуратара сцвярджае, што арыштаваныя паслы і Грамада агітавалі сярод насельніцтва і падбухторвалі яго да супраціву ўладзе і да забойстваў, вынікам гэтай дзейнасці стала забойства агентаў паліцыі Швашкевіча, Кузьмы, камісара паліцыі Янчэўскага ды інш. Яшчэ раз заяўляю, што галоўныя віноўнікі гэтага – урад і вы, спадары паслы, бо гэта вы дазваляеце, каб на крэсах заставалася такая адміністрацыя і такую палітыку праводзіць урад.

Сёння маеце магчымасць паказаць, ці салідарныя вы з такой урадавай палітыкай у адносінах да нас, такіх самых грамадзян як і вы, толькі іншай нацыянальнасці, ці вы на баку нашага народу, ці супраць яго. Цяпер, спадарства, слова належыць да вас.

[...]

Выступ ў Сейме Польшчы пасла Фабіяна Ярэміча

Віцэ-маршалак Звяжынскі: Слова прадастаўляеца спадару паслу Ярэмічу

Пасол Ярэміч: Шаноўнае спадарства! Я трапіў у складаную сітуацыю, бо быў адным з тых, супраць каго найбольш актыўна змагалася Грамада. Да таго ж не з'яўляюся юрыстам і не здолею зрабіць такі дасканалы юрыдычны разбор справы, як папярэднія прамоўцы. Хачу сказаць некалькі слоў як беларус, як прадстаўнік беларускага насельніцтва, а таксама некалькі слоў пра палітыку ў адносінах да нас, беларусаў, якая, безумоўна, адыгрывае тут галоўную ролю.

Шаноўнае спадарства! Калі мы сталі пасламі Сейму і ўваходзілі ў клуб, на чале якога стаяў пасол Тарашкевіч, мы былі адной з урадавых партый. Тады прыніжалі беларускі рух і ніхто з намі не жадаў размаўляць. Калі праз некаторы час, як гэта трапна заўважыў адзін з папярэдніх прамоўцаў, беларускі рух набыў каласальны размах, пачаў арганізоўвацца і крышталізавацца, тады ў некаторых службовых пакоях началі раіцца, як з ім змагацца. Некалькі месяцаў польскі ўрадавы друк падаваў хлуслівую інфармацыю пра нас і падбухторваў урад, каб найхутчэй зліквідаваць г.зв. крамолу. Гэтая агітацыя знайшла падтрымку ўсёго ўраду, а асабліва спадара Мейштовіча, якія прадстаўляе абшарнікаў на г.зв. Крэсах. І тут сталі відавочнымі дзве рэчы: з аднаго боку, класавая праблема, а з другога – палітычная расправа над нацыянальным беларускім рухам.

Шаноўнае спадарства! Некаторыя партый і польскі друк заявлі: мы нічога не скажам, пакуль не прыйдзе ў Камісію [Сейму – А.С.] урад і не прадставіць канкрэтныя факты. Сёння мы пачулі з вуснаў прадстаўніка польскай левіцы, што ім недастаткова прадстаўленых матэрыялаў. Кожны з нас пасля прачытання тых газетаў, якія ачарняюць беларускі рух, думаў, што сапраўды ёсць доказы. Аднак аказалася, што ў Камісію не прадставілі ніякіх доказаў. Было праведзена тайнае паседжанне, каб паціху ўсё зрабіць, хутчэй правесці праз Сейм, каб нічога не трапіла да другу і грамадскага меркавання.

З гэтай высокай трываласцю казалі, што спадар Тарашкевіч атрымаў 15 тыс. дал. і толькі пасля гэтага быў заснаваны банк. Я заяўлюю, што сам быў заснавальнікам гэтага банку. Сцвярдженне пра Тарашкевіча – няправаўда, бо банк быў заснаваны яшчэ на пачатку 1925 г., калі Грамада не існавала.

Тут казалі, шаноўнае спадарства, пра вельмі вялікія гроши. Калі быў беларускі банк, калі працяг яго прыходзілі пераводы на 5, 10 альбо 15 дал., то няўжо гэта можна лічыць злачынствам? А, калі гэта злачынства, то спадар прадстаўнік Міністэрства фінансаў, якія вельмі дакладна пра вяраў гэтыя справы, (а намі, беларусамі ён спецыяльна апякуеца, што нават не трэба даказваць) мог бы паслаць рэвізійную камісію і, калі былі фінансавыя злоўжыванні, то ён мог бы зачыніць банк. Аднак гэтага ён не зрабіў. Значыць, злоўжыванняў не было і недазволеных аперацый банк не праводзіў.

Шаноўнае спадарства, тут казалі, што пасол Тарашкевіч узяў 15 тыс. дал. Справядліва тут выказаў здзіўленне спадар Ліберман тым, што нібыта Тарашкевіч браў гроши ў прадстаўнікоў суседнай дзяржавы ў прысутнасці сведкаў. Пасла Валошына абвінавачвалі ў тым, што ён з'яўляецца арганізаторам МОПРа. А я звяртаюся да спадара міністра юстыцы і хачу нагадаць, што некалькі месяцаў таму мы звярнуліся ў Міністэрства юстыцы з просьбай дазволіць стварэнне беларускага патранату, на чале якога стаў бы генерал Бабянскі, але па сённяшні дзень мы не атрымалі адказу. Ці вы, спадарства, жадаецце, каб тыя, хто масава сядзяць у вязніцах, паміралі з голаду, а мы, прадстаўнікі гэтага народу і іх браты, ім не дапамагалі? Узнікае зачараванае кола, бо калі 99 арыштаваных, а іх жонкі і дзеці будуць прыходзіць да вязніцы, то вы заяўіце, што яны стварылі МОПР і зноў пасадзіце іх у вязніцу. Чаму вы не дазволіце стварыць легальную арганізацыю, калі мы вас просім пра гэта?

Шаноўнае спадарства, што датычыць справы Галавача, то два гады таму яна ўжо ўзнікала ў Сейме. Нагадаю, што гэта была справа Галавача, Рагулі і Сабалеўскага. Сабалеўскага аднойчы Сейм ужо адмовіўся выдаваць за недастатковасцю доказаў, выдачы Рагулі адмовілі цалкам, і нават не праводзілі аблеркавання ў Камісіі з-за відавочнай недастатковасці доказаў ягонай віны, патрабуючы іншых фактагаў, а вось Галавача сёння выдаюць. Чаму? Толькі таму, што земянства на Крэсах кепска ставіцца да яго, і спадар Мейштовіч агулам арыштаваў і спадара Галавача. Да таго ж спадар Галавач быў таксама беларусам, бо заявіў аб гэтым урачыста з гэтай трываласцю. Я ацэнъваю гэту справу, як знішчэнне беларускага руху. А пасля гэтага терору, пасля гэтага герайзму спадара Мейштовіча, якое стала нагодай змяшчэння ягоных фотаздымкаў амаль ва

ўсіх газетах краіны, пасля гэтага другога цуду, якое здарылася не на Вісле, а пад альбо над Вільнам, у касцёлах праводзіліся набажэнства, што нарэшце вызваліліся ад “крамолы”. І спадар міністр Мейштовіч, і ўесь урад сёння адпачываюць на лаўрах, бо, нарэшце, “крамола” зліквідаваная. Але хачу запытаць, а што далей? Далей пустка, а, вядома, што прырода не зносіць пусткі. Значыць, гэта пустка зарасце і зарасце сапраўды, хоць урад нічога не сее. Але тады спадар міністр Мейштовіч будзе мець больш працы, бо прыйдзеца арыштоўваць ужо не 300 чалавек, але хутчэй за ўсё дзесяткі тысяч тых гурткоў.

Лічу, што ніякіх доказаў віны нам не прадставілі, і на самой справе адбываецца падаўленне беларускага руху. Цікава, што спадар Мейштовіч ужо сёння стаўся гістарычнай фігурай у беларускім руху, бо яшчэ нядаўна (5 гадоў таму, а ў гісторыі гэта вельмі мала), спадар Мейштовіч знішчыў “крамолу” не толькі беларускую, але і літоўскую і з даламогай таго ж самага намесніка пракурора Пышлускага, бо арыштаваў 57 чалавек у 1919 г., у т.л. і мяне, пад вельмі цяжкім абвінавачваннем, што нібыта хацелі ўзарваць г.зв. Віленскі сейм. Паколькі не было ніякіх доказаў, то ўзяў толькі 33 чалавек, пасадзіў у халодныя вагоны пры 20 градусах ма-розу, адвёз да літоўскай мяжы, дзе паставіў кулямёты і заявіў: Ідзіце праз мяжу, бо інакш буду страліць. Гэта была расправа з 33 беларусамі і літоўцамі. Сёння маем другую расправу, але сп. міністр, калі ласка, пас-прабуйце падлічыць: калі тады прыйшлося арыштоўваць 57 чал., а сёння толькі Грамада налічвае тысячи гурткоў, а ёсць яшчэ і Сялянскі саюз, ёсць Навуковае таварыства, ёсць Інстытут беларускай гаспадаркі і культуры, а колькасць гурткоў лічыцца тысячамі, то якім способам спадар міністр праз два гады будзе знішчаць “крамолу”? Ці хопіць вязніцаў, спадар міністр? Няхай спадар над гэтым падумае і пачне іх будаваць.

Лічу, што гэтая палітыка ўраду ў адносінах да нас, беларусаў не толькі памылковая, але і злачынная з пункту погляду чалавечнасці. Па сённяшні дзень беларусы не маюць нават элементарных правоў, не маюць школ, не маюць нічога. Іх пераследуе паліцыя і адміністрацыя. Не буду прыводзіць факты, бо не маю часу, да і не трэба гэтага рабіць зараз. Але хачу прадставіць трагедыю. Дык вось адзін з тых, каго сёння выдаем і якога хочам зрабіць здраднікам, ворагам дзяржавы і змоўшчыкам, спадар Тарашкевіч у 1922 г. на чале польскіх войскаў ішоў адбіваць у бальшавікоў Вільню, потым быў адным з віцэ-міністраў першага ўраду і нават віцэ-міністрам ва ўрадзе Старшыні Часовай урадавай камісіі, тагачаснага ўраду Сярэдняй Літвы і сучаснага міністра юстыцыі. І сёння гэты самы міністр прыходзіць у Сейм з патрабаваннем выдачы спадара Тарашкевіча за здраду.

Я згадаў пра гэта толькі дзеля таго, каб спадарства пра гэта задумалася. Бо, шаноўнае спадарства, вы сёння напалохаліся гэтай справы, напалохаліся росту колькасці гурткоў, масавых арганізацый (*Голас сярод правіцы: Як хто-небудзь не захоча запісваца [ў гурткі], то яго [дом] палячу!*), але чаму гэта адбываецца? Гаворыце, што ўсе яны камуністы, што ўсе хочуць ісці ў Рәсею, хочуць адараўацца ад Польскай дзяржавы, хочуць яе разваліць, а я хачу запытаць, хто галоўным віноўнік гэтага, ці не вы, спадарства? Ці не вы віноўнікі таго, што гэтыя людзі маюць адзінае выйсце – збегчы ў Рәсею? Тут прыводзілася шчырае прызнанне 17-гадовага хлопца, які заяўвіў: Я павінен стаць камуністам, каб атрымаць дакумент, які гэта пацвярджае, бо хачу пайсці туды і атрымаць асвету. На вас ляжыць маральная адказнасць, а вы сёння дэмантруеце роспач, пачынаеце саджаць у вязніцы. А дзе тое, што нам па справядлівасці належыць, пра што мы дзесяткі разоў тут казалі? Я не камуніст, але павінен прызнаць, што на tym баку мяжы адбываюцца падзеі, якія можна выкарыстаць беларусам для стварэння чагосьці свайго нацыянальнага. Там нам далі школы. Хоць мы там не маем ніякіх палітычных правоў затое карыстаемся школьнай аўтаноміяй, нават шырокай, маем універсітэт, вышэйшую сельскагаспадарчую школу, маем г.зв. тэхнікум, а што маем у Польшчы? Ці хто-небудзь бачыў, каб у ёўрапейскай дзяржаве, якая мае нацыянальную меншасць, што налічвае болей 2,5 мільёнаў, не створана для гэтай меншасці аніводнай урадавай школы, аніводнай гімназіі, аніводнай стыпендыі ў польскіх універсітэтах! Калі там, на tym баку нам гэта ўсё даюць, то вы заяўляеце, што мы здраднікі, бо туды імкнемся. Я заяўляю з гэтай высокай трывуны: гонар чхаславакам, бо яны даюць нам 150 стыпендый. А, калі мы туды паедзем за асветай, вы таксама скажаце, што мы здраднікі, і яны здраднікі, бо даюць нам ўсё гэта? А дзеля чаго мы плацім падаткі, пасылаем дзяцей у войска? І вы яшчэ дэмантруеце роспач!

У заключэнне хачу сказаць, што ніякіх фактычных доказаў віны няма, ёсць толькі падаўленне беларускага руху, і лічу, што спадар міністр не здолее знішчыць беларускі рух і ідзе не tym шляхам. Пакуль мы не атрымаем таго, што нам па справядлівасці належыць, не атрымаем культурных, нацыянальных і палітычных правоў, вы не будзеце мець спакою і будзеце вымушаныя нас арыштоўваць, пакуль не зменіце сваю палітыку.

Буду галасаваць супраць выдачы ўсіх арыштаваных паслоў.

Падрыхтоўка да друку, прадмова і пераклад А. Смаленчука

Вячаслаў Адамовіч (малодшы) і лёс “Брацтва рускай праўды”

У апошні час асоба дзеяча беларускага руху Вячаслава Адамовіча (1890-?), вядомага таксама як “атаман Дзяргач”, прыцягвае асаблівую ўвагу даследчыкаў¹. Нядайна беларускія гісторыкі Алесь Пашкевіч і Андрэй Чарнякевіч адшукалі ў польскіх архівах дакументы, якія сведчаць пра то, што В.Адамовіч працаў адначасова на польскую і савецкую выведкі². Засяродзімся на некаторых момантах яго біяграфіі.

З дакументаў II Аддзела польскага Генеральнага штаба вынікае, што ўжо на пачатку 20-х гг. “атаман Дзяргач” стаў супрацоўнічым з польскай выведкай для каардынацыі барацьбы з большавікамі³. Але ўжо ў 1923 г. ён стаў паставіць палікам дэзінфармацыю. Мажліва, што ў гэты час В.Адамовіч пачаў працаўаць на савецкую выведку. Але можна дапусціць і больш позні пачатак гэтага супрацоўніцтва, напрыклад, у 1925 г., калі “Зялёны дуб” знік з палітычнай арэны, падзяліўшы лёс большасці антыбальшавіцкіх арганізацый⁴. Апафеозам аперацыі па дэзінфармацыі польскай разведкі стала паведамленні “Дзяргача” пра стварэнне ў Менску “Камітэта дзейнасці”, які быццам рыхтаваў паўстанне ў Заходній Беларусі (1925)⁵. Гэтая выдумка АДПУ мела антыбеларускія наступствы. Яна прыспешыла ліквідацыю Беларускай селянска-работніцкай Грамады.

У 1926 г. Вячаслаў Адамовіч актыўнаваў сваю дзейнасць у Брацтве рускай праўды. “Брацтва” было створанае ў 1921 г. вядомым паэтам-сімвалістам Сяргеем Сакаловым (псеўд. “Сяргей Крэчэтав”), герцагам Георгіем Лейхтэнбергскім і генералам Пятром Красновым. Дзейнасць БРП падтрымала генерал Пётр Врангель⁶ В.Адамовіч узнікалі ў віленскім аддзеле “Брацтва”. У 1926 – 1927 г. на старонках газеты “Русская правда” з’явіліся ягоныя апавяданні пра подзвігі “братчыкаў-зялёнадубцаў” у Савецкай Рэсеi.

Адразу пасля забойства дыпламата Пятра Войкава адбыліся арышты рускіх манархістаў па ўсёй Польшчы, але з краіны выслалі толькі трох: В.Ада-

¹ Романовский И.Ф., Гудов М.В. Антисоветское подполье в Беларуси в 1919-1925 гг. Мин., 2002; Стужынская Н.І. Беларусь мяцежная: з гісторыі ўзброенага антысавецкага супраціву: 20-я гг. XX ст. Вільня, 2000; Januszewska-Jurkiewicz J. Przyczynek do losów przywódców "Zielonego Dębu" w swiątce sprawozdań Policji Politycznej w Wilnie lat 1923-1926 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. 2001. Nr 15. S. 222-223; Łatyszonok O. Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923. Białystok, 1995.

² Пашкевіч А.Ф., Чарнякевіч А.М. Атаман Дзяргач: невядомыя старонкі біяграфіі, ці да гісторыі палітычнага авантурывізму ў беларускім нацыянальным руху // Берасцейскі хранограф. Вып. 4. Брэст, 2004. С. 314-334.

³ Januszewska-Jurkiewicz J. Przyczynek do losów przywódców "Zielonego Dębu"... S. 221.

⁴ Стужынская Н.І. Трагедыя зялёнадубцаў // Беларускі гістарычны часопіс. 1996. № 1. С. 36.

⁵ Пашкевіч А.Ф., Чарнякевіч А.М. Атаман Дзяргач: невядомыя старонкі... С. 324.

⁶ Флейшман Л.В. В тисках провокации. М., 2003. С. 280.

мовіча і двух віленських манархістай. Напэўна, у польскай паліцыі былі сур’ёзныя падставы падазраваць былога атамана ў падрыхтоўцы замаху на пасла. Гэта між іншым дазваляе задумашца пра ролю АДПУ ў забойстве П.Войкава.

Ніжэйпрыведзены ліст да кіраўніка Аддзела бяспекі Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы сведчыць, што менавіта В.Адамовіч, які быў высланы ў Гданьск, нанёс “смяротны ўдар” БРП. Ён жа паведамляе пра сувязі В.Адамовіча яшчэ і з нямецкай выведкай. Аднак інфармацыю польскай агентуры трэба ўспрымаць з пэўнай асцярожнасцю. Складана ацаніць, у якой ступені верагоднымі былі выкарыстаныя крыніцы інфармацыі.

Документ захоўваецца ў Дзяржаўным архіве Берасцейской вобл. Ф.1, воп. 9, адз.з. 468, а. 231-133.

Аляксандр Ільін (Пінск) і Але́сь Смалянчук (Гародня)

Сакрэтны ліст Палескага ваяводы да кіраўніка Аддзела бяспекі МУС Генрыка Кавецкага ад 14.11.1928 г.

Паведамляю, што ў апошнія дні атрымаў канфідэнціяльную інфармацыю, што “Брацтва рускай прауды” было створана нямецкім Генеральным штабам і застаецца на паслугах гэтага штабу. Справай гэтага Брацтва было забойства савецкага пасла ў Варшаве Войкава. Калі пасля забойства Войкава польская ўлады выселілі ў Гданьск частку расейскіх эмігрантаў, то агентура ГПУ ў Гданьску зацікавілася імі і выслала на сустрэчу іх сваіх агентаў. Сярод выселеных эмігрантаў знаходзіўся нейкі В.Адамовіч, былы канфідэнт органаў бяспекі, аб якім агентура мела дакладную інфармацыю. Таму намаганні сваёй працы агентура накіравала на гэтую асобу і атачыла яго сеткай канфідэнтаў, якім без вялікіх праблем удалося завербаваць Адамовіча для працы на савецкую выведку. Як супрацоўнік савецкай выведкі, Адамовіч выдаў кіраўніцтва “Брацтва рускай прауды” і паведаміў пра сяброў-тэрарыстаў гэтага Брацтва, якія ў гэты час планавалі шэраг нападаў на савецкіх прадстаўнікоў у Польшчы, Латвіі і іншых дзяржавах, якія мяжуюць з СССР. Як найвялікшага актыўіста гэтай справы ён называў Трайковіча. Саветы вырашылі абясшкодзіць Трайковіча і з гэтай мэтай загадалі даставіць яго ў савецкае пасольства ў Варшаве. Па загаду агентуры ГПУ ў Гданьску Адамовіч з дапамогай сяброў БРП папа Базыля Кушнева, былога расейскага студэнта, які падаў з Вільні (чалавек сталага ўзросту, моцны фізічна) заманіў Трайковіча ў Варшаву, а калі той апынуўся ў гмаху савецкага пасольства, то быў, як вядома, забіты. Сярод запланаваных ахвяраў тэрарыстаў павінны былі стаць у Латвіі Пятроўскі, у Варшаве – Ульянаў ды інш.

Пасля ліквідацыі тэрагрыстычнай шайкі агентура ГПУ ў Гданьску вырашыла, што Адамовіч дастаткова выкарыстаны і пастановіла абяш-
кодзіць яго для Саветаў, бо ён заставаўся ў кантакце з польскімі ўладамі. З гэтаю мэтай зрученым манеўрам пры дапамозе нейкага Казея, які ў той час знаходзіўся ў Гданьску, быў інспіраваны артыкул, які з'явіўся на ста-
ронках, здаецца, “Giosu Prawdy”. Калі ж аказалася, што гэты артыкул не меў пажаданага эффекту, то праз пару тыдняў быў апублікованы падобны
артыкул у расейскай газеце, якая выходзіць у Нямеччыне, здаецца, “Руль”.

У той час Адамовіч заявіў агентуры ГПУ, што можа выяўіць тай-
ную фабрыкацыю фальшывых чырвонцаў, якія вырабляліся “Брацтвам
рускай праўды” ў Берліне альбо ў іншым горадзе Нямеччыны. У якасці
доказу ён заявіў, што можа знайсці некалькі асабнікаў такіх банкнотаў.
Агентура патрабавала прад'явіць іх, аднак Адамовіч заявіў, што пры сабе
не мае, а можа дастаць праз некалькі дзён.

Пасля гэтай размовы Адамовіч напісаў ліст да свайго бацькі, у якім
прастоў прыслаць некалькі такіх чырвонцаў. Бацька В.Адамовіча прыслалу-
тыя чырвонцы, якія былі перададзены агентуры. Агентура выслала атры-
маныя чырвонцы ў Москву дзеля экспертызы. Калі высветлілася, што гэта
вельмі добра падробленыя фальсіфікаты, то гданьская агентура атрымала
заданне ліквідацыі шайкі фальшываманетчыкаў у паразуменні з следчай
службай вольнага горада Гданьска, на чале якой стаяў маёр нямецкага
Генеральнага штабу Райлे. Ліквідацыя павінна была адбыцца такім чы-
нам, што члены гэтай шайкі, якія адначасна былі сябрамі “Брацтва рускай
праўды” павінны былі быць змушаныя да прыезду ў Гданьск, дзе былі б
арыштаваныя. Ініцыятыву праявіў Адамовіч, які ў паразуменні з сябрамі
кіраўніцтва Брацтва ў Берліне сабраў усіх найбольш прыкметных яго прад-
стаўнікоў, у т.л. і фальшываманетчыкаў, на канферэнцыю па справах Брац-
тва ў Гданьску. У прызначаны тэрмін усе дзеячы з'ехаліся ў Гданьск, дзе
былі арыштаваныя. Падчас ліквідацыі быў арыштаваны таксама Адамовіч
разам з нейкім Рыхтарам-Віктаровічам. На следствіе Адамовіч прызнаўся
Райлло, што будучы канфідэнтам органаў бяспекі Польшчы, адначасна
працаваў на карысць нямецкай выведкі, і гэта могуць пацвердзіць вера-
годныя крыніцы ў Берліне. Пасля праверкі гэтай заявы ён быў вызвалены
з папярэджаннем, што далей можа праводзіць выведку супраць усіх дзяр-
жаў за выключэннем Нямеччыны. Падобную заяву Райлле зрабіў пры
вызваленні Віктаровіча-Рыхтара.

З той жа крыніцы атрыманая інфармацыя пра забеспячэнне гдань-
ской агентурай ГПУ найбольш вядомых сяброў Кампартыі, савецкай
выведкі і іншых арганізацый, якія дзейнічалі ад СССР супраць Польшчы,
фальшывымі пашпартамі. Гэтая справа выглядае наступным чынам:
Члены агентуры скучаюць ад пасрэднікаў рознага тыпу асабістасцяў да-

кументы, як выкарыстаныя, так і новыя бланкі, вайсковыя кніжкі, карты адтэрміноўкі ды інш. Запісы ў выкарыстаных дакументах, зробленыя чарнілам, змываюцца з дапамогай хіміі, а потым запісваюцца новыя дадзенныя, якія адпавядаюць асаблівасцям задання канкрэтнай асобы. Такія дзеянні даволі эфектыўныя. За дастаўленыя дакументы агентура вызначае розныя кошты ў залежнасці ад ступені выкарыстання дакумента. Найвышэйшы кошт маюць чыстыя бланкі.

Адным з пастаўшчыкоў з’яўляецца нейкі круцель пад псеўданімам “Танэ”, які пражывае ў Варшаве на вул. Дзельнай, № 14, кватэра 9. Гэта мужчына 38 – 40 гадоў, брунет з сівізною, вусы падстрыжаныя панглійскі, хударлывы. Набытыя бланкі альбо ўжываныя пашпарты ён высылае заказнымі лістамі ў Гданьск на вул. Пфэфэрштрасэ, № 79, III паверх, Фраў Ліга. Іншы варыянт – сам адвозіць у агентуру. Незалежна ад названага круцеля ў Камісарыяце ўправы г. Варшавы павінен быць агент ГПУ, які выконвае заданне выдачы “сапраўдных пашпартоў” на падставе фальшывых дакументаў і дастаўкі агентуры чистых бланкаў. Больш дакладная інфармацыя пра гэтага агента адсутнічае.

Адзначу, што, як сцвярджае інфарматар, бацька В.Адамовіча, стары Адамовіч з Вільні, павінен быць на паслугах Спадара кірауніка (Pana Naczelnika). Той жа Адамовіч (*senjor*) застаецца ў контакце з В.Адамовічам (*junior*), і тым самым застаецца на паслугах суседніх дзяржаў (Нямецчыны, СССР і Літвы).

У свой час, калі пасля пагаршэння адносінаў паміж В.Адамовічам (*junior*) і агентурай ГПУ ён збіраўся вярнуцца ў краіну, то звярнуўся да свайго бацькі, які напісаў яму, што польскія ўлады маюць пэўныя доказы ягонай антыдзяржаўнай дзеянасці і ў суязі з гэтым не раіў яму вяртацца. Апроч таго ён (*senjor*) павінен быў у гэтай справе звярнуцца да Спадара кірауніка (Pana Naczelnika), і той падзяліў ягонае меркаванне.

У сітуацыі пагаршэння адносінаў паміж В.Адамовічам і агентурай ГПУ ў Гданьску, не маючы мажлівасці вярнуцца ў краіну, ён апынуўся ў даволі цяжкіх матэрыяльных умовах. Пры дапамозе ўпłyowych асобраў з расейскіх сфераў у Гданьску В.Адамовіч атрымаў пасаду царкоўнага стоража пры мясцовай царкве. Аднак нельга выключаць мажлівасць, што гэтая пасада В.Адамовіча павінна толькі замаскіраваць ягоную далейшую шпіёнскую дзеянасць.

Апроч таго інфарматар паведамляе пра супрацоўніцтва літоўскай выведкі з савецкай і нямецкай. Інфармацыя пасля яе сістэматызацыі будзе перададзеная.

За ваяводу
Валіцкі

*Документ знайдзены Аляксандрам Ілыным (Пінск)
Пераклад Алесі Смаленчука (Гародня)*

“Нацыянальны катэхіс Літвы” (1905) як першы маніфест краёўцаў

Kраёвасць як ідэалогія і грамадска-палітычная дзейнасць з'яўляеца ўнікальнай з'яві гісторыі Беларусі і Літвы пачатку 20 ст. Яе даследаванне дапамагае зразумець характар нацыянальных працэсаў у перыяд іх актывізацыі, убачыць адметнасць гісторыі Беларуска-літоўскага краю “эпохі нацыяналізмаў”. Невыпадкова даследчыкі Беларусі, Літвы, Польшчы ды іншых краін усё больш увагі звязтаюць, як на постасці асобных краёўцаў, так і на месца краёвасці ў палітычнай гісторыі земляў былога ВКЛ¹.

На падставе ўжо праведзеных даследаванняў можна сцвярджаць, што асноўным паствулатам гэтай ідэалогіі быў тэзіс па ўтварэнне адзінай нацыі Беларуска-Літоўскага краю на падмурку ўсіх карэнных этнасаў. Яе часта называлі “нацыяльны літвінаў”. Да гэтай нацыі належалаў кожны, хто адчуваў сябе грамадзянінам Краю, незалежна ад этнакультурнай арыентацыі і сацыяльнага паходжання. Фактычна, краёўцы ва ўмовах актывізацыі этнакультурных нацыянальных рухаў пропагандавалі ідэю палітычнай нацыі.

Краёвая ідэалогія нарадзілася сярод літоўскіх і беларускіх палякаў, свядомасць якіх зачастую вызначалася формулавай *gente Lithuanus, natione Polonus* альбо *gente Ruthenus, natione Polonus*. Першымі з пропагандай краёвых поглядаў у друку выступілі Раман Скірмунт, Баліяслаў Ялавецкі, Міхал Ромэр і Канстанцыя Скірмунт. Адзінства ў разуменні краёвай ідэі не было. Але пры гэтым рознагалосці ўсе краёўцы ўспрымалі Беларуска-літоўскі край як суб'ект гісторыі і працавалі дзеля яго ператварэння ў суб'ект палітыкі. Іх палітычная канцепцыя эвалюцыянувала ад патрабавання аўтаноміі “гістарычнай Літвы” з соймам у Вільні да ідэі яе дзяржаўнай незалежнасці. Апошнія стварала глебу для контактаў паміж краёўцамі і прадстаўнікамі беларускага руху. Вядомая падтрымка беларускіх культурных ініцыятываў Аляксандрам Ельскім, Эдвардам Вайніловічам або княгіній Марыі Магдаленай Радзівіл. У 1916 – 1917 г. актыўным дзеячом беларускага руху становіцца былы краёвец Раман Скірмунт. Увесну 1917 г. ён спрабаваў стварыць беларускую “абшарніцкую” партыю (В. Гадлеўскі), а з красавіка па ліпень 1918 г. узнічальваў урад БНР.

Вельмі важным аспектам тэмы з'яўляеца даследаванне судносін краёвай ідэалогіі (ідэя палітычнай нацыі) і ідэалогіі асобных этнакультурных рухаў, у прыватнасці, беларускага руху. Вядома, што ў 1910 – 1915 г. браты Луцкевічы, Вацлаў Ластоўскі і Іван Краскоўскі падзялялі асноўныя паствулаты краёвой ідэа-

1 У якасці прыкладаў даследчыцкай увагі можна назваць наступныя выданні: Sawicki J. Michał Römer a problemy narodowościowe na ziemiach bylego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Toruń, 1998; Miknys R. Problem kształtuowania się nowoczesnego narodu Polaków litewskich w pierwszej połowie XX w. // Biuletyn Historii Pogranicza. 2000. Nr 1; Смаянчук А. Паміж краёвасцю і нацыянальной ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864- люты 1917 г. Спб., 2004; Solak Z. Między Polską a Litwą. Życie i działalność Michała Römera. 1880-1920. Kraków, 2004.

логії². Самага уважлівага аналізу патрабуе праца братоў Луцкевічаў па выданню расейскамоўнай “Вечерней газеты” (1911-1915) і польскамоўнага “Кур’ера краёвага” (1912-1914). Змешчаныя на іх старонках артыкулы беларускіх палітыкаў (звычайна пад псэўданімамі або крыптонімамі) дазваляюць казаць пра палітычную дзеянасць у духу краёвасці.

Вяртаючыся да вытокаў выпрацоўкі краёвай ідэалогіі, хочацца прапанаваць даследчыкам нацыятаўторчых працэсаў працу Баляслава Ялавецкага *Litwa i jej potrzeby. Narodowy katechizm Litwy* (Wilno, 1905). Услед за брашурамі Рамана Скірунта³ яна ўнесла вялізарны ўклад у канчатковое афармленне краёвай ідэі.

Баляслав Йавецкі (1843-1918) нарадзіўся ў Сулгудушках Свенцянскага пав. Віленскай губ. Закончыў віленскую гімназію, а потым Мікалаеўскую школу вайсковых інжынероў у Пецярбургу. Толькі цяжкая хвароба перашкодзіла яму прыняць удзел у паўстанні 1863 – 1864 г. Закончыў яшчэ Мікалаеўскую Акадэмію вайсковых інжынероў. Як інжынер чыгуначнага транспарту стажыраваўся ў Празе і Вене. Кіраваў будаўніцтвам гранітнай набярэжнай Адміралтейства ў сталіцы імперыі. Працаўаў на будаўніцтве Лібава-Роменскай і Раствова-Суздальскай чыгункі. У 1878 г. стаў дырэктарам Аляксандраўскай фабрыкі паравозаў і вагонаў. У 1893 г. у званні генерала інжынерных войскаў пакінуў кіраўніцтва фабрыкай і заснаваў першае у Расеі Таварыства вузкакалеек. Быў сябрам Віленскага таварыства сельскай гаспадаркі. Палітычна належаў да краёўцаў і моцна прычыніўся да выпрацоўкі краёвай ідэі (гл. Нацыянальны катэхізіс Літвы⁴). У 1906 г. быў абраны дэпутатам I Дзяржаўнай думы. Удзельнічаў у дыскусіі па аграрнай проблеме. У 1910 г. быў адным з заснавальнікаў Прамысловага таварыства Паўночна-Заходняга краю. Пасля пачатку I сусветнай вайны ўдзельнічаў у заснаванні Польскага таварыства дапамогі ахвярам вайны, дзеянасць якога выхадзіла далёка па-за межы дабрачыннай працы. У лістападзе 1917 г. увайшоў у склад Польскай рады бяспекі, якая была заснаваная ў Петраградзе. Рыхтаваўся да вяртання на Віленшчыну, але захвароў на тыф і памёр 10 ліпеня 1918 г. у Петраградзе. Перапахаваны на віленскіх могілках Росы⁵.

Брашура публікуецца цалкам. Гэта першае фактычнае перавыданне “Нацыянальнага катэхізісу Літвы”. Пераклад на беларускую мову зроблены аўтарам гэтых радкоў.

Алесь Смалянчук (Гародня)

² Смалянчук А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй...

³ Маюцца на ўвазе львоўскія выданні: Ro...munt [Skirmunt R.] Nowe hasła w sprawie odrodzenia narodowości litewskiej (1904) і Romunt [Skirmunt R.]. Głos przeszłości i potrzeba chwili. Stanowisko szlachty na Litwie i Rusi (1905).

⁴ Ён быў аўтарам некалькі “краёвых” выданняў: J...i B. [B.Jałowiecki]. *Litwa i jej potrzeby. Narodowy katechizm Litwy* (Wilno, 1905); Sargas [Jałowiecki B.]. *Litwo, Ojczyzno nasza...* (Petersburg, 1906); Jałowiecki B. Do zacnych współziemian moich z Litwy i Rusi (Petersburg, 1906).

⁵ Біяграфічны агляд зроблены паводле выдання: Brzoza Cz., Stepan K. Posłowie polscy w parlamencie rosyjskim. 1906-1917. Słownik biograficzny. Warszawa, 2001. S. 88-91. (Хачу выказаць падзяку Юры Гардзееvu і Лілі Коўкель за дапамогу ў атрыманні гэтай кнігі).

B. J...i. Litwa – jej potrzeby... Katechizm narodowy Litwy. Wilno, [1905]. – 22 s.

Хто мы? Што нам патрэбна? Што трэба рабіць, каб усім нам было добра, як дзесям адной агульнай маці-Айчыны нашай?..

Што такое Літва?

– Літва – гэта край, які спрадвеку насяляюць літоўцы, палякі і беларусы, а таксама латышы ў Інфлянтах*. Усе яны паяднаныя агульнасцю крыві, і разам утвораюць адзіную нацыю літоўцаў** (*naryd Litwinyw*).

Якую тэрыторыю займае Літва?

– Зараз Літва займае шэсць губерняў, якія ў афіцыйнай мове называюць паўночна-заходнімі губернямі. Гэта – Віленская, Ковенская, Гарадзенская, Менская, Магілёўская і Віцебская.

Чаму гэты край завецца Літвой?

– Край завецца Літвой, бо літоўскія князі яшчэ ў 13 ст. началі аб'ядноўваць тэрыторыі, пазначаныя шасці губерняў, у адно цэлае. З таго часу і па сённяшні дзень увесь гэты край жыў агульным гістарычным лёсам, моцна звязаным з Польшчай з 14 ст.

Якую гісторыю мае гэты край?

– Літоўцы спрадвеку насялялі вялікую частку краю ад ніжнай Віслы да Дзвіны. У глыбі недаступных пушчай яны жылі рознымі пляменамі, былі дзікунамі і пакланяліся ідалам. Праз пэўны час літоўцы началі добраахвотна яднацца ў вялікія грамады, г.зн. ствараць нейкі ўнутраны парадак. Ужо напачатку 13 ст., калі 1219 г., вярохўную ўладу ў Літве ўзяў у свае руکі Міндоўг (Міндэв), які нават абвясціў сябе каралём Літвы. Трайната, пляменнік Міндоўга, забіў 70-гадовага караля разам з яго двумя малодшымі сынамі ў 1263 г. Пасля кароткачасовага панавання Трайната і Войшалка на чале Літвы стаў Віценес, сын Трайдзена. Яго пераемнікам на троне вялікага князя стаў у 1314 г. брат Гедымін, заснавальнік Вільні. Пасля яго на трон уступіў Альгерд, а ў 1377 г. гаспадаром Літвы стаўся

* Уласна літоўцы масава насяляюць сёня паветы Уладзіслаўскі, Ваўкавышскі, Марыямпальскі, Кальварыйскі і частку Сейненскага пав. Сувалскай губ., а таксама наваколлі Палангі ў Курляндской губ. Карэнныя палякі апрач Каралеўства Польскага масава насяляюць Бельскі, Беластоцкі і Сакольскі пав. Гарадзенскай губ. (зайвага аўт.)

** Баліаслаў Ялавецкі тэрміналагічна не адразніваў этнічных літоўцаў ад жыхароў ВКЛ, якія не належалі да літоўскага этнасу і ўжывалі саманазму “літвіны”. Тэрмінам “літовец” (на польскай мове *Litwin*) Б. Ялавецкі называў і адных і другіх, а таксама прадстаўнікоў старожытных балцкіх плямёнаў (зайвага А.С.).

Ягайла. У часы Гедыміна і асабліва Альгерда, які кіраваў дзяржавай разам з малодшым братам Кейстутам, Літва апынулася на вяршыні магутнасці, бо ўся Беларусь і Русь разам з Кіевам увайшло ў склад Вялікага Княства Літоўскага. Аднак літоўцы разам з вялікімі князямі заставаліся язычнікамі, нягледзячы на далучэнне хрысціянскіх (усходняга веравызначання) Беларусі і Русі, а таксама прысутнасць шматлікіх польскіх асаднікаў рымска-каталіцкага веравызначання.

Адначасна з ростам магутнасці Літвы крыжакі, пачынаючы з 1230 г., стварылі на берагах Віслы і Балтыкі незалежную дзяржаву, атрымаўшы перад тым ад імператара Фрыдрыха II даравальную грамату на валоданне землямі, якія Ордэн захопіць у язычнікаў. Пасля вынішчэння літоўскага племені прусаў самія крыжакі прынялі імя прусакоў і пачалі знішчальныя паходы на Літву, нібыта пашираючы хрысціянскую веру. Па меры росту магутнасці Ордэна гэтая напады становіліся ўсё больш жахлівымі для Літвы, і калі б не Польшча, якая трymала ў напружанні крыжакоў, Літва сама не здолела б абараніцца, і яе чакаў бы лёс суплеменнікаў прусаў, бо ўжо на рэштках спалёнага Коўна быў збудаваны крыжацкі замак Марыенвердэр. Разумелі літоўскія князі і баяры, разумей і вялікі князь літоўскі Ягайла са сваім стрыечным братам Вітаўтам, сынам Кейстута, што Літва можа існаваць толькі ў саюзе з Польшчай.

Для Польшчы саюз з Літвой таксама быў патрэбным па прычыне тых жа самых крыжакоў і імкнення чужакоў атрымаць карону і руку каралевы Ядвігі. Вынікам гэтага ўзаемнага імкнення абодвух народаў стала хрышчэнне Ягайлы ў 1386 г. у рымска-каталіцкую веру і прыняцця ім імя Уладзіслава II, шлюб Ягайлы з маладзен'кай каралевай Польшчы, заняцце ім трона караля абодвух народаў, хрышчэнне язычніцкай Літвы ў рымска-каталіцкую веру, перадача пажыццёвай улады ў Літве і тытулу вялікага князя Вітаўту і сумесны з ім разгром крыжакоў 15 ліпеня 1410 г. пад Грунвальдам, які назаўсёды знішчыў магутнасць Ордэну. З 1386 г. Літва і Польшча маюць адзіны гісторычны лёс. Да 1794 г. Літва складала аўтаномную палову Рэчы Паспалітай Польскай абодвух народаў, а пасля краха Рэчы Паспалітай аж па сённяшні дзень застаецца пад расейскім панаванем.

Чаму палякі, літоўцы і беларусы ў Літве складаюць адзіную нацыю?

— Спрадвеку літоўцы былі суседзямі палякаў і беларусаў. У выніку пастаянных нападаў яны перасялілі масу захопленага насельніцтва абодвух полаў, якое потым змяшалася з літоўцамі. Літоўскія напады на Польшчу сталі асабліва частымі з 1138 г. пасля смерці Баліслава III Кры-

вауста і падзелу Польшчы паміж яго сынамі. Падзеленая Польшча, да таго ж аслабленая паставанай грамадзянскай вайной, не магла супрацьстаяць літоўскім дружынам, якія, руйнуючы польскія землі, выводзілі з іх у Літву дзесяткі тысячаў людзей абодвух полаў. Урэшце не засталося такога куточка Літвы, дзе б не жылі польскія палонныя. Якраз гэтыя палонныя, большасць якіх складалі сяляне, сталі першымі праваднікамі культуры ў Літве. Пра масавае засяленне Літвы захопленым польскім насельніцтвам сведчыць факт, што, калі кароль Польшчы Уладзіслаў Лакетак у 1325 г. ажаніў свайго сына Казіміра з Альдонай Гедымінаўнай, то маладзенъка літоўская княжна прынесла ў пасагу 24 тыс. польскіх палонных, выведзеных у Літву. Аднак у перыяд Уладзіслава Лакетка літоўскія напады на Польшчу аслабелі. Лакетак быў ма-гутным манархам і з Гедымінам яго звязвалі больш прыязнныя адносіны. Такім чынам, спрадвеку польская кроў змешвалася з літоўскай і беларускай. Магчыма, што яшчэ ў часы Ягайлы ва ўсёй Літве нельга было знайсці чалавека, у венах якога не было б дадатку літоўской, польскай або беларускай крыві.

З 1386 г. з моманту аб'яднання Літвы і Польшчы хрысціянства, адукацыя і заходняя культура прыходзілі ў Літву толькі праз Польшчу і ператвараліся ў агульную польска-беларуска-літоўскую культуру. На ўсёй тэрыторыі Літвы ад Балтыкі, Нарава, Нёмана, Віліі да Дняпра, ад Дзвіны да Прыпяці панавалі адныя ж і тыя звычай і традыцыі, тая ж самая нацыянальная этыка. Нягледзячы на тое, якая мова – польская, літоўская або беларуская – гучыць пад той або іншай страхой, усе яны родныя для нас мовы, бо ў нашых венах цячэ адзіная кроў...

Чаму ж, нягледзячы на агульнасць крыві, культуры і нацыянальнае адзінства мы не маем супольнай роднай мовы?

– Нават у такім на першы погляд цалкам аднолькавым народзе як немцы існуюць настолькі значныя розніцы ў мове, што немцы адной правінцыі часцяком з цяжкасцю разумеюць немцаў з іншай часткі краіны. Гэтыя правінцыяналізмы захаваліся ў Нямеччыне, нягледзечы на тое, што гэты народ мае добра апрацаваную і аднолькавую для ўсіх немцаў літаратурную мову. Правінцыяналізмы захаваліся пераважна сярод сельскага насельніцтва, якое стала працуе на зямлі. Гэтае насельніцтва практична не перасякае межы сваёй правінцыі, а для выказвання думак адносна штодзённых патрэбай і сямейных адносінаў мае дастатковы запас словаў, спрадвеку прынятых суседзямі. Да апошніх кожнае новае пазычанае слова даходзіць з цяжкасцю ў парыўнанні са словамі і зваротамі, распаўсюджанымі здаўна. Кожная нацыя, нават самая аднастайная, мае падобныя правінцыяналізмы. Тым болей гэта датычыць нацыяў

са складанай структурай, да якіх па сутнасці належыць нацыя Літоўскай правінцыі*.

Да гэтага часу ў Літве ўсеагульны культурнай мовай была польская, якая, нягледзячы на ўжыванне ў дзяржаўных актах пэўных мясцовасцяў беларускага пісьма, спрадвеку дамінавала ў асяроддзі адукаваных колаў і сярод гараджанаў. У народзе захоўваліся літоўская, беларуская і нават польская мова, якая істотна рознілася ад свайго літаратурнага варыянту. Захаванне гэтых моваў не з'яўляецца доказам розніцы нацыянальнай і тым больш – культурнай. У адных мясцовасцях польская або беларуская насељніцтва, знаходзячыся ў сталых контактах з літоўцамі, пераняло літоўскую мову, у другіх – літоўцы і палікі перанялі беларускую мову, а ў трэціх – беларусы і літоўцы перанялі польскую. Усё гэта вызначалася ўза-емадносінамі насељніцтва ў дадзеную эпоху і ўмовамі побыту.

У кожным выпадку ўсе тры мовы з'яўляюцца нашымі роднымі, і мы аваязаныя падтрымліваць кожную з іх, калі людзі гэтага пажадаюць. Нельга забываць, што адукцыя народу з'яўляецца галоўнай мэтай грамадскасці, бо ўяўляе сабой падмурок дабрабыту краю і нацыі, а асновы адукцыі павінны закладацца на зразумелай народу роднай мове. Трэба, каб кожны інтэлігентны грамадзянін Літвы добра ведаў літоўскую і беларускую мовы, а ў яго хаце, беларускія і літоўскія кнігі чыталіся нароўні з польскімі...

У якім становішчы знаходзіцца Літва сёння?

– Сучаснае становішча Літвы вельмі цяжкае ва ўсіх адносінах. Пасля падзення Рэчы Паспалітай загінулі таксама тыя славутыя правы для ўсёй нацыі, якія былі выпрацаваныя сумеснымі намаганнямі Літвы і Польшчы і ўвайшли ў Канстытуцыю 3 мая 1791 г. Былі перакрэсленыя таксама Маніфесты Тадэвуша Касцюшкі пра роўнасць усяго народу. Калі літоўская шляхта ў 1818 г. амаль аднагалосна пажадала даць свабоду сялянам і зліквідаваць прыгон, імператар сваім указам забараніў шляхце выказваць свае меркаванні адносна прыгону. Толькі ў часы імператара Аляксандра II голас літоўской шляхты ў абарону правоў народу, першы такі голас у Расейскай дзяржаве, быў зычліва прыняты. Посля гэтага ў 1861 г. адбылося вызваленне сялянаў, аднак, нягледзечы на рэформу, у сувязі з агуль-надзяржаўнымі ціскамі стан сялянства і сёння застаецца цяжкім.

У 1905 г. пад кірауніцтвам генерал-губернатара Фрэзе ў Вільні пра-цавала Камісія па справе ўвядзення земскага самакіравання ў Літве. Ся-род яе сяброў былі дэпутаты ад шляхты Віленскай, Гарадзенскай і Ковен-

* У Францыі баскі і брэтонцы называюць сябе французамі, нягледзячы на тое, што маюць абсолютна розныя родныя мовы. У Бельгіі называюць сябе бельгійцамі валоны, фланандцы і французы (зайўага аўт.).

скай губ. Падчас абрадаў шляхта аднагалосна выказалася за ўсесаслоўныя земствы, поўную роўнасць сялянаў са шляхтай, адзіную сістэму падаткаабкладання коштам перанясення значнай часткі падаткаў і земскіх павіннасцяў на шляхту. Аднак праца гэтай Камісіі аказалася непатрэбнай уладам.

Да 1831 г. у Вільні знаходзіўся шырокая вядомы універсітэт, які быў зліквідаваны ўрадам. З краёвых фундушаў і розных грамадзянскіх ахвяраванняў утрымлівалася шмат пачатковых і сярэдніх школаў, якія таксама былі зліквідаваныя па распараджэнню ўрада. А з 1863 г. па сённяшні дзень увесь край знаходзіцца па-за межамі права. Славолле адміністрацыі не ведае межаў. Усё жыццё замерла... Адукацыя не развіваецца, друкаванне кніг на літоўскай і беларускай мове лацінскім літарам забаронена, таксама забаронены друк польскіх кніг, прыватнае навучанне караецца штрафам і высылкай з kraю. Нельга засноваць ніводнай грамадской арганізацыі, а тое, што некалі дазволілі, сёння ўжо зліквідавалі. Край дайшоў да поўнага ўпадку. Цемра і бядота апанавалі ўсе колы грамадства. У сельскагаспадарчым kraі земянскія і сялянскія гаспадаркі амаль зруйнаваныя, прыватныя лясы вырубленыя, азёры і ракі засталіся без рыбы, а палі і зараснікі – без жывёлаў і птушак. Пасярод усеагульной бядоты пануюць прысланыя чужынцы, якія пераследуюць уласныя інтерэсы і распальваюць польским класавай і нацыянальнай барацьбы, якую не можа нейтралізаваць нават касцёл, бо шмат касцёлаў было забрана, каталіцкае духавенства пераследавалася, а праваслаўнае ператварылі ў сродак ціску і гвалту. Паўсядны ціск аказаў фатальны ўплыў на маральны бок жыцця нацыі, справакаваў упадак духу і ўсялякай ініцыятывы. У выніку знікла апазіцыя гвалту нават там, дзе яна магла быць выніковай ва ўмовах усеагульнага бяспраўя. Кожны сядзей у сваёй нары і баяўся нават галаву высунуць, каб з жыццём не развітаца. У такім цяжкім стане быў наш край да сённяшняга дня.

Што трэба рабіць, каб край і ўся нацыя пераадолелі сучасную нядолю?

– Перш за ўсё мы, як грамадзяне kraю, незалежна ад саслоўнай прыналежнасці, нацыянальнасці, веравызнання, павінны паціснуць адзін аднаму рукі і з узаемным даверам узяцца за працу, хоць бы ў межах сучаснага заканадаўства, якое, канешне, найлепшым не назавеш, але пасля пераменаў 1904 г. яно дае мажлівасць для грамадзянскай працы. Трэба помніць, што ў адзінстве нашая моц; трэба помніць, што нягледзячы на пэўныя партыйныя разбежнасці ў поглядах на сацыяльныя праblems, існуе шэраг агульнакраёвых і грамадзянскіх патрабаванняў, у рэалізацыі якіх адолькава зацікаўленыя ўсе без выключэння жыхары kraю,

да якіх бы партый, саслоўяў і нацыянальнасцяў яны б не належалі; трэба помніць, што без дасягнення пэўных агульных для ўсіх мэтай не атрымаеца вырашыць ніякіх партыйных задачаў; трэба помніць, што ні партыйныя, ні сацыяльныя, ні нацыянальныя спрэчкі нічога не дадуць, калі не дасягнем таго, што з'яўляеца падмуркам існавання нацыі і развіцця краю; трэба помніць, што ў сувязі з велізарнасцю працы, неабходнай для дасягнення асноўных мэтай, усялякае драбленне нашых сілаў і выдатканне энергіі на бессэнсоўную партыйную, класавую або нацыянальную барацьбу з'яўляеца злачынствам; трэба помніць, што пакуль мы не атрымаем больш шырокія права, павінны дабівацца свайго ў межах існуючых законаў, бо гэта будзе доказам нашай палітычнай сталасці і нашага ўмення выкарыстоўваць усе магчымасці дзеля дабрабыту краю і нацыі. Будзем дабівацца больш шырокіх правоў, але перш за ёсё трэба рабіць тое, што дазваляе сучаснае сітуацыя. Тым самым мы падрыхтаем глебу для ажыццяўлення новых законаў, бо найлепшае зерне на неўрадлівой глебе не дасць ураджаю. Толькі адзінства і самаадданая праца выядзе край і нацыю з сучаснай нядолі.

Што неабходна, каб запанавала адзінства і вера ў плён сумеснай працы?

— Патрэбна разуменне, што дабрабыт кожнага грамадзяніна і кожнай асобнай групы трymаеца на дабрабыце ўсіх сацыяльных колаў. Бядота і жабрацтва класаў з'яўляеца сведчаннем хваробы сацыяльнага арганізму, нягледзячы на відавочны дабрабыт асобных групаў і асобных людзей, якія ў кожную хвіліну могуць быць зацягнутыя ў бездань навакольнага асяроддзя і згінуць у ёй без сляда, як гінуць жыхары палацаў, калі ў суседніх вясковых хатах выбухне эпідэмія. Добрым шляхам карыстаеца кожны, а на дрэнным нават паездка ў лепшай карэце становіща невыноснай і пагражае падарожніку катастрофай, нават больш страшнай, чым у выпадку, калі ён бы ехаў у сялянскім возе. Распаўсюджванне культурных патрэбай аблягчае жыццё для ўсіх і паступова прыводзіць да таго, што і сродкі задавальнення гэтых патрэбай становяцца больш даступнымі... Падобнае адбываеца ва ўсім! Асобны чалавек, асобная сацыяльная група не шмат здолеюць зрабіць, але калі за працу бярэцца ўся супольнасць, то пры мінімальных намаганнях у самым кароткім часе рабіцца тое, чаго не дамагліся б першыя пры найвязлікшай энергіі за некалькі гадоў. Толькі ў адзінстве — моц.

Што неабходна, каб грамадская праца давала плён?

— Патрэбна ўсведамленне мэты, а яно з'яўляеца вынікам разумення таго, што было раней, што адбываеца сёння, што будзе заўтра. Галоўнай мэтай з'яўляеца найвышэйшы ўздым дабрабыту ўсяго краю

і шчасце ўсяго народу. Гэта мэта вельмі аддаленая, і сёння мы неаем ніякіх дадзеных, каб сказаць, як будзе выглядаць Літва праз 100 або хоць 50 гадоў. Будучыня залежыць не толькі ад нас, але і ад знешніх упłyvaў. Аднак канчатковая мэта павінна ўвесь час асвятляць шлях, па якому мы ідзем. А шляхі трэба выбіраць такія, каб не зваліцца ў бездань, якую ворагі нашыя могуць для нас выкапаць. Апроч мэты-ідэалу, мы павінны бачыць перад сабой шляхі да вырашэння такіх бліжэйшых задачаў, якія рэальна могуць быць рэалізаванымі. Нельга на першы план ставіць утапічныя дактрыны, бо яны, як багна, могуць надоўга затрымаць у таптанні на адным месцы і нават пазбавіць нас нашых дасягненняў. Нельга пераймаць недавер люду да адукаваных і больш багатых класаў, бо шматгадовая дзяржаўная няволя ўжо прызывиала нас да гэтага. Гэты недавер знікне, калі адукаваныя маёмынкі класы замест бяздзейнасці займуща працай не дзеля вузкіх сацыяльных інтарэсаў, але ўсведамляючы сваю грамадскую місію і маючы глыбоке перакананне, што кожны адпаведна таму, якім капіталам, зямлёй або маёмынкю ён валодае, прынясе як ахвяру на грамадскі алтар пэўны адсотак грашыма або працай. На гэтым алтары грош удавы будзе роўны сотне рублёў багатага чалавека, а гадзіна працы заменіць грашовыя выплаты... Калі такая праца пачненца, калі ахвярнасць стане відавочнай, то людзі адзін за другім пачнуть далучацца да гэтай справы, пакуль усе не будуць ёй захопленыя.

Наш люд – гэта не дзікуны. Ён мае глыбока ўкаранёную агульную з намі мараль і этику, якія ў ім назапашваліся стагоддзямі і захоўваюцца сёння ў форме (патэнцыяльной) недатыкальнага запасу. Не хапае толькі агенчыка асветы, каб назапашаная энергія выбухнула, і гэты люд і звонку выглядаў высокакультурным, свядомым сваіх правоў і сваіх ававязкаў. Пачнем грамадскую працу, пачнем яе самааддана, і хутка знікне недавер. А люд разам з намі будзе давяраць свой лёс tym, хто найболей будзе гэтага дастойны.

Што павінна ўключачь праграма грамадской працы?

– Гэта праграма, у першую чаргу, павінна ахопліваць усе бакі сацыяльнага ладу Літвы, які, паводле нашага меркавання, можа быць збудаваны на падмурку Маніфеста 17 кастрычніка 1905 г. і далейшага развіцця канстытуцыйных прынцыпаў, каб найбольш адпавядаць патрэбам краю і духу нашага народу. Гэта праграма можа быць рэалізаваная толькі праз адпаведнае заканадаўства Дзяржаўнай думы і Дзяржаўнай рады, што дзеля яе эфектыўнасці патрабуе пэўнага часу. Гэта, аднак, не павінна стрымліваць нашую працу, якая будзе грунтавацца на існуючых правах і маніфестах, а таксама ўказах аб пашырэнні свабоды, якія ужо адзначалася. Без гэтай папярэдняй працы праграма ва ўсім сваім аўтэнтычнаму не можа быць эфектыўна рэалізаванай.

Якая адміністратыўная арганізацыя найболей адпавядыа сёняя Літве?

– З улікам таго, што шэсць губерняў, якія ўтвараюць Літву і носяць афіцыйную назыву “паўночна-заходніх”, спрадвеку аб’яднаныя сумеснай гісторыяй, звычаямі і адзінствам прававых і гаспадарчых адносінаў, то яны павінны ўтвараць адзіную непадзельную Літоўскую правінцыю з шырокім самакіраваннем для мясцовых справаў у Вільні, а для справаў агульнадзяржаўных мець прадстаўніцтва ў Дзяржавай думе і Дзяржавай радзе, абраць на падставе агульнадзяржаўных палажэнняў. Кампетэнцыя самакіравання Літоўской правінцыі, адносіны да адміністратыўных уладаў дзяржавы павінны быць акрэсленыя і гарантаваныя дзяржавайным заканадаўствам. Апроч цэнтральнага самакіравання* Літоўской правінцыі павінна існаваць *акруговое самакіраванне* для некалькіх паветаў, звязаных паміж сабой (наколькі гэта магчыма) агульнасцю народнай мовы і, нарэшце, павінна быць *гміннае самакіраванне* на падставе ўсесаслоўнай гміны. Толькі цэнтральнае самакіраванне ўсей Літоўской правінцыі можа стварыць адпаведныя інстытуты, якіх не можа даць сучаснае расейскае губернскае самакіраванне ў цэнтральных губернях, напрыклад, універсітэт, вышэйшая навучальная ўстановы іншых катэгорый, краёвы аддзел рэгуляцыі землекарыстання, банкі для правядзення парцэляцыі, меліяратыўныя банкі ды інш. Паміж самакіраваннем цэнтральным і гмінным, паводле нашага меркавання, павінна знаходзіцца вышэйназванае акружное самакіраванне, якое ахоплівала б каля чвэрці тэрыторыі сучасных губерняў.

Якое выбарчае заканадаўства з'яўляецца пажаданым для самакіравання?

– Удзел у выбарах павінен быць усеагульны, бессаслоўны, прыведзены ў адпаведнасці з нормай, выплачваемых падаткаў і павіннасцяў.

Якім павінна быць падатковае заканадаўства?

– Падаткаабкладанне і ўсе павіннасці павінны быць размеркаваныя ў адпаведнасці з колькасцю зямлі і яе коштам, прыбыткам з нерухомай маёмы, прыбыткам з капіталаў і ўсялякіх прадпрыемстваў незалежна ад саслоўнай прыналежнасці. Пры tym, каб падаткі і павіннасці найменш абцяжарвалі людзей, якія не маюць маёмы.

Якія грамадзянскія права найболыш патрэбныя ў Літве?

– Роўнасць усіх веравызнанняў, а таксама поўная свабода для ўсіх веравызнанняў і сумлення. Роўнасць у грамадзянскіх правах усіх незалежна ад нацыянальнасці, веравызнання і пола; роўнасць саслоўяў; свабода слова, друку, сходаў, саюзаў і арганізацый; свабода заняткаў і мес-

* Тут і далей вылучана аўтарам (зайвага рэд.)

ца знаходжання; гарантыв грамадзянскай свабоды, г.зн. недатыкальнасць асобы і жылля без рашэння суда; незалежнасць суда ад адміністрацыйных уладаў.

Што неабходна для народу (нацыі)?

– Шкóлы павінны быць перададзены самакіраваню; мовай выкладання ў пачатковай, сярэдняй і вышэйшай школе павінна быць мова, якую будзе патрабаваць мясцовая насельніцтва; пачатковая адукацыя павінна быць усеагульная, усесалоўная і аваўязковая. Апроч таго, кожная нацыя павінна мець права заснавання ўласных школ. У Вільні павінен быць універсітэт і незалежна ад яго ў Вільні або ў іншых гарадах Літвы павінны быць палітэхнічны і агранамічны інстытуты, а таксама ніжэйшыя і сярэднія прафесійныя школы, у першую чаргу, сельскагаспадарчыя.

Наколькі неабходна вывучэнне і добрае веданне дзяржаўнай расейскай мовы?

– Вывучэнне расейскай мовы ў сярэдніх і вышэйших школах, безумоўна, неабходнае, таксама як і вывучэнне гісторыі і геаграфіі Рэспублікі.

Ці павінна існаваць поўная свабода заснавання грамадскіх інстытутаў?

– Усе, незалежна ад нацыянальнасці і веравызнання, павінны мець права заснавання ўласных грамадскіх, культурных, спартыўных і клубных інстытутаў, свабодных ад якіх бы ні было абмежаванняў.

Ці павінны краёўцы мець права першынства ў органах самакіравання і ў дзяржаўных установах, а таксама права карыстання краёвымі мовамі?

– Ва ўсіх органах самакіравання, у дзяржаўных установах, а таксама ў судзе краёўцы павінны мець першынство, а краёвия мовы – польская, літоўская і беларуская – павінны мець належныя ім права.

Як найлепей можна вырашыць аграрнае пытанне?

– Трэба прызнаць, што насельніцтва краю пастаянна павялічваецца, што прамысловасць застаецца на ніzkім узроўні, а г.зн., што лішак насельніцтва не знаходзіць сабе занятка па-за межамі сельскай гаспадаркі або адпраўляецца ў эміграцыю. Неабходна распрацаўваць праект такога гаспадарчага развіцця, якое б цалкам адпавядала патрэбам насельніцтва нашага краю. Вопыт Заходніяй Еўропы ўказвае на неабходнасць паступовага драблення зямельнай уласнасці на невялікія гаспадаркі. Мы не павінны закрываць на гэта вочы, а цалкам свядома пачаць працу над падрыхтоўкай паступовага пераходу вялікіх зямельных абшараў у рукі вясковага насельніцтва, а менавіта сялянаў, дробнай шляхты ды іншых падобных катэгорый, даочы ім пры гэтым усё, што можа пас-

прыяць паляпішэнню стану зямельных угоддзяў і найбольш эфектыўна выкарыстаць эканамічныя ўмовы для развіцця дробнай прамысловасці. Аграрная проблема ў Літве павінна вырашацца органамі самакіравання эвалюцыйным шляхам у кірунку агульнай камасацыі надзелаў і павялічэння колькасна невялікіх, але моцных гаспадараў праз паступовае набыцце іх уладальнікамі новых угоддзяў і парцэляцыю; праз прадстаўленне ўсялякага крэдыту; развіццё кааперацыі; падрыхтоўку адпаведных інструктараў; ліквідацыю ўсялякіх абмежаванняў, якія не дазваляюць селяніну свабодна карыстацца сваёй уласнасцю; праз урэгулюванне права ўласнасці як для буйных, так і для дробных землеўласнікаў; аваязвковую ліквідацыю церазпалосіцыі і сервітугай з правам (у пэўных выпадках) прымусовага адчужэння земляў у адпаведных памерах за аплату па яе рэальнаму кошту, пры гэтых, аднак, каб не парушыць сістэму гаспадаркі дадзенага фальварку або вёскі.

Скарбовыя, апанажовыя і прыватныя землі, набытыя праз сялянскі банк, органы самакіравання падвернуць распарцэляцыі выключна для патрэбаў мясцовага насельніцтва, г.зн. для насельніцтва Літоўскай правінцыі.

Што неабходна зрабіць для сельскагаспадарчых рабочых і рабочых фабрычнай прамысловасці?

— Для сельскагаспадарчых рабочых і рабочых фабрычнай прамысловасці павінны быць распрацаваныя спецыяльныя статуты і створаны спецыяльныя інстытуты, якія забяспечаць быт рабочых і іх сем'яў і будуць ствараць падмурек для культурнага і гаспадарчага развіцця масаў. Таксама неабходна стварэнне інстытугатаў, якія б разбіралі спрэчкі паміж працадаўцамі і працайнікамі.

Як трэба ставіцца да пастаянных жыхароў краю рускай нацыянальнасці ды іншых нацыянальнасцяў у Літве?

— Стадзенне да пастаянных жыхароў краю рускай нацыянальнасці ды іншых нацыянальнасцяў павінна быць цалкам братэрскім, як да нашых суграмадзяняў, якія ва ўсіх грамадскіх справах працуяць разам з намі для добра краю.

Як трэба ставіцца да жыдоў?

— Прызнаём жыдоў раўнапраўнымі суграмадзянямі і будзем імкнунца жыць з імі ў братэрскай згодзе настолькі, наколькі яны самі захочуць застацца актыўнымі грамадзянамі нашага краю і будуць прымаць шчыры ўдзел у грамадскай працы. Не хочам, каб наш край стаў для жыдоў зямлёй выгнання і дзеля таго жадаем адмены рысы жыдоўскай аселасці і магчымасці пражываць на тэрыторыі ўсёй дзяржавы.

Што рабіць, калі не атрымаем лепшага заканадаўства?

— Перш за ўсё трэба даць адукцыю нашым дзесяцям, бо адукцыя – гэта падмурек усяго. Хто можа, няхай вучыць дзяцей у сваёй хаце.

Будзем збірацца сем'ямі і вучыць дзяцей сумесна. Будзем засноўваць школы паўсюдна, дзе гэта мажліва, выкарыстоўваць асветніцкія арганізацыі і падтрымліваць іх па меры мажлівасці. Будзем ствараць сельска-гаспадарчыя і спажывецкія гурткі, асветніцкія таварысты, ашчадна-крэдытовыя касы, суполкі малочнікаў і гандляроў ды інш. Не адкладаючы, трэба рабіць усё, што можна дзеля ўрэгулювання аграрных адносінаў. Пры гэтым трэба выкарыстоўваць існуючыя павятовыя камітеты па справам зямельных уладанняў. Калі штодня хоць на кропельку нечага прыбудзе, то праз год шмат што будзе зроблена. Трэба вывучаць тыя правы, якія мы маєм і карыстацца імі, каб не саступаць безпраёю. Адмовімся ад усялякай раскошы, бо на гэта не маєм сродкаў, аднак не будзем іх шкадаваць на ўсё, што спрыяе развіццю асветы, што ўмацоўвае мараль і дух, уздымае асабісты і агульны дабрабыт. Трэба прызвычаіцца да пададку і да пастаяннай працы. Нельга губляць час. З усяго гэтага іншае будзе выходзіць, як нітка з катушкі... і хутка наступіць агульнае паразуменне, а Бог будзе спрыяць нашай працы.

Пераклад з польскай мовы А. Смаленчука

Артыкулы

Дарыюш Тарасюк (Люблін),

доктар гісторыи,

Універсітэт імя Марыі Кюрэ-Складоўскай

Польскі друк у Менску ў 1905 – 1918 г.

Перыядычны друк на нацыянальных мовах, у т.л. на польскай, быў дазволены царскімі ўладамі толькі ў перыяд расейскай рэвалюцыі 1905 – 1907 г.¹ У сувязі з гэтым з'явілася мажлівасць адраджэння польскамоўнай прэсы на г.зв. усходніх землях былой Рэчы Паспалітай, на якіх яна была забароненая паразэння студзенёўскага паўстання 1863 г. Перамены палякі выкарысталі найперш у Вільні, дзе пачалі выдавацца некалькі польскіх газет.

На пачатковай стадіі адраджэння польскага друку віленскія выданні імкнуліся асвятляць жыццё і дзейнасць палякаў на ўсіх “усходніх землях”. У прыватнасці, змяшчаліся таксама карэспандэнцыі з Менску. Яны публіковаліся ў найбольш папулярнай польскай газеце гэтих тэрыторый, у “Кур’еры літоўскім”². З 1905 г. аўтарамі тэкстаў рубрыкі “З Менску” былі Адам Жаба і Уладзімір Двожачак. У кастрычніку 1907 г. апошні стаў рэдактарам пастаяннай рубрыкі “Кур’ера”, якая называлася “Менскае эха”³. Тут друкавалася інфармацыя мясцовага жыцця, справаздачы пра дзейнасць польскіх арганізацый, а таксама ўздымаліся праблемы, якія найбольш хвалявалі палякаў, што пражывалі на беларускіх землях. Напрыклад, праблема выдання польскай газеты ў Менску. Увесень 1908 г. рэдакцыя “Кур’ера” зліквідавала асобную менскую рубрыку. Прынятае решэнне не тлумачылася невялікай колькасцю дасыланых з Менску матэрыялаў. Аднак, здаецца, што на самой справе рэдакцыі не падабалася бескампрамісная пазіцыя У.Двожачка, які паходзіў з Польскага каралеўства⁴. Ягоныя

¹ Imienny Ukaz Najwyższy co do przepisów tymczasowych o wydawnictwach peryodycznych 24. 11. 1905 // Godlewski S. Reforma konstytucyjna w państwie rosyjskim. Warszawa, 1906. S. 80-82.

² Jurkowski R. „Kurier Litewski” w latach 1905-1907 // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. R. 22. 1983. Nr 1. S. 79-106.

³ Od Redakcji. Echa Mińskie // Kurier Litewski. 4 (17).10. 1907. Nr 221.

⁴ Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь у Менску (далей НГАРБ). Ф. 295, вол. 1, ад.з. 7704, арк. 5. Рапарт Менскага паліцмайстра.

артыкулы ўказвалі на слабасць і недахопы дзейнасці беларускіх палякаў. Іх спалучэнне з эндэцкім поглядамі аўтара рабіла ягоную асобу непапулярнай сярод менскай эліты⁵. Міхал Крыспін Паўлікоўскі назваў У.Двожачка адным “з першых зязюліных яек у гняздзе, дзе звычайна шанаваліся традыцыі сужыцця ўсіх народаў Вялікага Княства Літоўскага”⁶.

Інфармацыя пра жыццё палякаў Беларусі з’яўлялася таксама на старонках віленскіх газетаў нацыянальна-дэмакратычнай арыентацыі, а менавіта ў “Дзеніку віленскім”, “Гонцу віленскім” і “Гонцу цодзеннем”⁷.

У той час у Беларусі, нават ў яе найвялікшым горадзе Менску большасць мясцовых палякаў не разумела патрэбы выдання лакальнай польскай газеты, быццам забываючы пра тое, што перыядычны друк з’яўляецца адным з найбольш эффектуных сродкаў упльыву на грамадскасць. Уласную апатню ў гэтай справе найчасцей апраўдвалі сцвярдженнем, што патрэбы палякаў у перыядычнай інфармацыі цалкам задавальняе польскі віленскі друк. Праўда, гэта не значыць, што не было спробаў (часам паспяховых) выдання лакальных польскіх газет.

5 верасня 1906 г. менскі губернатар выдаў дазвол на выданне “Газеты менскай” пад рэдакцыяй Антоні Іваноўскага, якая павінна была публікаваць усебаковую інфармацыю пра жыццё польскай грамадскасці ў Менску, а таксама асвятляць падзеі жыцця ўсёй дзяржавы і замежжа⁸. Аднак гэтая газета так і не з’явілася.

17 кастрычніка 1905 г. менскі губернатар дазволіў выданне штотыднёвіка “Погонь”, які збіраўся інфармаваць чытача пра падзеі грамадска-га і палітычнага жыцця, знаёміць з тэкстамі па рэлігіі, гісторыі і літаратуры. Прашэнне падала менская “Асвята”⁹. Гэты праект выклікаў вялікую цікаласць сярод беларускіх палякаў, што адлюстравалася ў шэрагу палемічных артыкулаў на старонках віленскага друку. Спрэчкі, галоўным чынам, вяліся вакол таго, ці трэба выдаваць штодзённую газету, ці штотыднёвік¹⁰. Урэшце рэшт па фінансавых прычынах ініцыятары адмовілі-

⁵ Jankowski Cz. W ciągu dwóch lat... Przyczynek do dziejów prasy polskiej na Litwie. Warszawa, 1908. S. 133.

⁶ Pawlikowski M. K. Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego. Londyn, 1959. S. 139.

⁷ НГАРБ. Ф. 295, вол. 1, адз. 7968, арк. 3. Пасведчанне на адкрыццё адзвіжлення газеты “Гонец віленскі”... марцэ 1909, арк. 8. Пасведчанне на адкрыццё газеты “Гонец цодзенны”... Квіціе 1910.

⁸ НГАРБ. Ф. 299, вол. 2, адз.з.18432, арк. 45. Ліст менскага губернатара Ф.Ф.Чарнцову... 5.09.1906 г.

⁹ НГАРБ. Ф. 295, вол. 1, адз.з. 7704, арк. 9. Прашэнне двараніна Двожачка... 20.09.1907; Echa Mińskie // Kurier Litewski. 21.10.(3.11)1907. Nr 236. S. 3.

¹⁰ Ślepowron. Nieśwież // Kurier Litewski. 15(28).12.1907. Nr 281; Wł. Dw. Echa Mińskie // Kurier Litewski. 20.03.(2.04).1908. Nr 66.

ся выдаваць не толькі штодзённую газету, але нават штотыднёвік. Таксама не атрымалася перанесці ў Менск з Вільні выданне штотыднёвіка “Пшыяцель люду”¹¹.

Дыскусію выклікала прапанова выдання польскай газеты на расейскай мове, як зразумелай для шырокіх колаў мясцовай грамадскасці. Аўтары прапановы заклікалі кіравацца здаровым рэалізмам. Паколькі няма шансаў выдаваць польскамоўную газету, трэба выдаваць газету на расейскай мове, каб прапагандаваць падзеі жыцця палякаў і ўздзейніцачы на шырокое кола чытачоў¹². Аднак гэтая ідэя выклікала вельмі моцнае абүрэнне большасці польскай грамадскасці і вельмі хутка пра яе забыліся¹³.

Першай менскай польскай газетай можна лічыць “Страж імя Марыі” (*Straż imienia Marii*). Яе заснавальнікам быў кнігазнаўца Юзаф Славінскі, які 28 лістапада 1906 г. атрымаў дазвол ад менскага губернатара Якува Эрдэлі. Рэдактарамі “Стражы...” былі ксёндз Францішак Грабоўскі, якога замяніў кнігазнаўца Юзаф Нарэйка, а потым Юзаф Славінскі¹⁴. Межы ўплываў “Стражы...” былі невялікімі, бо газета распаўсюджвалася толькі паміж сябрамі каталіцкай Кангрэгацыі марыян і займалася выключна рэлігійнымі проблемамі¹⁵.

Справу “Стражы...” працягвала з красавіка 1910 г. “Гвядза заранна”, якая выдавалася як “рэлігійна-маральна-грамадскі месячнік, прысвечаны Маці Божай і пашырэнню прауды на зямлі”. Програма гэтай газеты абяцала, што выданне будзе асвятляць падзеі рэлігійнага жыцця, асветы, гаспадаркі, а таксама будзе інфармаваць пра палітычнае і культурнае жыццё¹⁶. На старонках газеты з’яўляліся невялікія артыкулы, якія датычылі жыцця палякаў у Менску¹⁷. Пазней гэты “месячнік” змяніў сваю назір і выдаваўся як “Чэсьць Марыі” (*Cześć Marii*)¹⁸. Па прычыне невялікіх накладаў і вузкай спецыялізацыі гэтыя выданні не маглі цалкам задаволіць патрэбай беларускіх палякаў у перыядычным друку.

Калі спробы выдання ў Менску польскамоўнай газеты не прынеслі поспеху, частка мясцовых палякаў сканцэнтравала свае намаганні на выданні польскіх календароў, якія ўспрымаліся як свайго роду замена

¹¹ Z. K. W Nieświeżu // Kurier Litewski. 13(26).11.1907. Nr 254.

¹² Rodak z Mińska. Jeszcze o nowem piśmie w Mińsku // Kurier Litewski. 19.07(1.08).1907. Nr 157.

¹³ Ź. Litwa i Białoruś, Mińsk // Kurier Litewski. 29.07(11.08).1907. Nr 166.

¹⁴ Zienkiewicz T. Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do roku 1921). Olsztyn, 1997. S. 39.

¹⁵ НГАРБ. Ф. 299, вол. 2, адз.3. 18432, арк. 54. Ліст менскага губернатара Ф.Ф. Чарнцову... 28.11.1906, арк. 58.

¹⁶ Тамсама. Арк. 312. Менскі губернатар Г.І. Юзафовичаву... 29.09.1909.

¹⁷ Kronika miejska // Gwiazda Zaranna. 1911. Nr 1-2. S. 42.

¹⁸ Zienkiewicz T. Polskie życie literackie w Mińsku... S. 40.

друку. Падрыхтоўка першага календана 1907 г. адбывалася, як успамінаў Мечыслаў Пароўскі, у атмасфери страху перад расейскай цэнзурай¹⁹. Аднак цэнзура ў гэтым выпадку не мела ніякіх прэтэнзіяў. Улады нагадалі пра сябе толькі пасля выдання Менскага календана на 1910 г. (*Kalendarz Micski na rok zwyczajny 1910 dostosowany do potrzeb ludności zamieszkaię na Litwie i Rusi*). Яго выдавала рэдакцыя “Стражы імя Марыі” са згоды віленскай цэнзуры. Аднак у Менску паліцыя рэквізавала гэты календар, абвінаваціўшы аўтараў паміж іншым у тым, што яны выкарыстоўвалі польскія назвы вуліц²⁰.

Асобныя календаны змяшчалі інфармацыю пра колішнія і сучаснае жыццё палякаў на Меншчыне. Шмат увагі надавалася гісторыі самога Менску. Таксама публіковалася інфармацыя пра польскія арганізацыі і крамы, статыстычныя звесткі пра жыццё лакальнай польскай грамадскасці. У “Календаны менскім на 1914 г.”, напрыклад, надрукавалі спіс землеўласнікаў Менскай губерні. Значную частку календанаў займалі літаратурныя тэксты менскіх аўтараў, у прыватнасці, Ераніма Друцкага-Любецкага, Вітольда Гоздавы-Гадлеўскага, Вацлава Іваноўскага і Станіслава Вежбіцкага.

Пазней у перыяд актыўізацыі польскага руху ў Менску, у перыяд з’езду Менскага таварыства сельскай гаспадаркі пачалося выданне г.зв. аднадзённага выдання “Над Свіслоччу”. З чэрвеня 1912 г. да траўня 1914 г. было выдадзена 8 нумароў газеты. Галоўнай задачай “аднадзёнкі” было інфармаванне польскай грамадскасці пра дзеянасць розных польскіх арганізацый Менску і ягонага наваколля. Звычайна гэтая інфармацыя падавалася ў даволі крытычнай форме. Пры гэтым змяшчаліся тыповыя публіцыстычныя тэксты, якія паміж іншымі заклікалі да захавання і развіцця пальшчыны. У каstryчніцкім нумары за 1913 г. аўтары заклікалі чытачоў набываць тавары толькі ў польскіх крамах²¹.

Рэдактар “аднадзёнкі” імкнуўся разбурыць перакананне мясцовых палякаў, нібытая мясцовыя лакальныя праблемы не заслугоўваюць увагі і лепей пра іх не пісаць. 12 каstryчніка 1912 г. “аднадзёнка” ператварылася ў штотыднёвік з пазначэннем “орган палітычны, грамадскі і літаратурны, прысвечаны справам Менскай і Магілёўскай зямлі”. Да 21 лістапада

¹⁹ Porowski M. Wspomnienia 1904-1918. S. 67 (Нацыянальная бібліятэка ім. Асалінскіх. Sygn. 13542/II).

²⁰ Z Mińska // Gazeta Codzienna. 6 (19). 07. 1910. Nr 95; Zieniewicz T. Polskie życie literackie w Mińsku... S. 41; Tarasiuk D. Kulturalno-kształcąca działalność Polaków w Mińsku w latach 1905-1914 // На шляхах да ўзаемаразуменія. Навуковы зборнік. Пад рэд. А.Мальдзіса ды інш.. Mn., 2000. С. 59.

²¹ Swój. Swój do swego! // Nad Świsłoczą. Październik 1913; Sprawy wyznaniowe // Nad Świsłoczą. Maj 1914.

пада 1912 г. выйшла толькі 6 нумароў газеты. Гэта быў тыповы лакальны правінцыяльны штотыднёвік, адрасаваны палякам Меншчыны і Магілёўшчыны²². Праграма газеты грунтавалася на каталіцызме, польскасці і беспартыйнасці. Адначасна падкрэслівалася неабходнасць умацавання нацыянальнай салідарнасці. У сувязі з гэтым звярталася ўвага на тое, што рэдакцыя не будзе публікаваць артыкулы антыпольскага зместу або тыя, якія “пашыраюць замышанне ў грамадстве”. Гарантаваўся прыярытэт публікацыяў, мэтаю якіх была “карысць пальшчызы”²³. У сувязі з гэтым, напрыклад, ужо ў рэдакцыйным артыкуле першага нумара штотыднёвіка “Над Свіслаччу” сцвярджалася, што беларускае пытанне з’яўляецца штучным стварэннем і нацыянальнай фікцыяй²⁴.

Існаванне газеты, рэдакцыя якой заяўляла, што будзе змагацца за польскія нацыянальныя інтарэсы, ад пачатку было пад пытаннем. Урэшце рэшт царская цэнзура прызнала артыкулы пятага нумара штотыднёвіка (“Беларусы”, “З судоў” і “Дапамога для Карапеўства”) праявай польскага шавінізму²⁵. Менавіта таму 20 лістапада 1914 г. штотыднёвік быў забаронены як орган друку “шкоднага накірунку”²⁶.

Аднак Двожачак не адмовіўся ад намеру выдання польскага штотыднёвіка ў Менску. Напачатку 1915 г. ягоная жонка Марыя (ён сам адышоў у “цену”) атрымала дазвол на выданне польскамоўнага штотыднёвіка “Пагонь”²⁷. Першы нумар выйшаў 7 сакавіка 1915 г. Пазней на непрацяглы перыяд газета стала штодзённай. Пасля вяртання да штотыднёвай перыядычнасці выдання “Пагонь” выходзіла нерэгулярна. Апроч таго на першай старонцы было пазначана: “Штотыднёвік для ўсіх”²⁸. Ужо ў першым нумары рэдакцыя паведамляла, што газета з’яўляецца працягам выдання “Над Свіслаччу” і таксама будзе стаяць на глебе пальшчызы і каталіцызму. Адпаведна, штотыднёвік абяцаў супрацьдзеянне забабонам, класаваму эгаізму і падтрымку гаспадарчых ініцыятываў²⁹. У навуковай

²² Od redakcji pierwszego i jedynego polskiego organu prasy w Mińsku Lit., tygodnika „Nad Świsłoczą” // Nad Świsłoczą. Maj 1914.

²³ Dworzaczek W. Pierwszy organ polski w Mińsku // Nad Świsłoczą. Maj 1914.

²⁴ Od Redakcji // Nad Świsłoczą. 12(25).10.1914. Nr 1.

²⁵ Nad Świsłoczą. 14.11.1915. Nr 5; НГАРБ. Ф. 299, вол. 2, адз.з. 15951. А. 26. Рапарт цэнзара Дашикевіча... 15. 11. 1915: Структуру расейскай цэнзуры паказаў Ю. Кушлайка ў кнізе *Książka polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku* (Warszawa 1993. S. 49-55).

²⁶ НГАРБ. Ф. 299, вол. 2, адз.з. 15951, арк. 34. Пастанова Галоўнага начальніка Менскай вайсковай акругі... 20.11.1915. Апошні нумар (№ 6) штотыднёвіка “Над Свіслоччу” быў канфіскаваны царскай цэнзурай.

²⁷ НГАРБ. Ф. 299, вол. 2, адз.з. 16238, арк. 2. Пасведчанне Менскага губернатара... 17.01.1915.

²⁸ Romanowski A. Młoda Polska wileńska. Kraków, 1999. S. 375.

²⁹ Od Administracji // Pogoń. 7(30).03.1915. Nr 1.

літаратуры сустракаюцца дзве даты закрыцця газеты – вясна 1916 і вясна 1917 г³⁰. Магчыма, газета перастала выходзіць увесну 1916 г. альбо ўжо выходзіла нерэгулярна і прыкметнай ролі не адыхрываля.

У сувязі з выразным нацыянальным “тварам” гэтая газета мела праблемы з цэнзурай. Пра гэта сведчыць, напрыклад, белая “пляма” замест абяцанага артыкула “Judeo-Polonia”³¹. Шмат увагі надавалася арганізацыі дапамогі бежанцам з боку польскіх дабрачынных таварыстваў. Вельмі крытычна ацэньвалася дзеянасць Менскага таварыства сельскай гаспадаркі³².

Прыбыццё ў Менск напрыканцы восені 1915 г. вялікай групы польскіх бежанцаў, сярод якіх знаходзіліся публіцысты і літаратары, якія збіralіся працягваць сваю дзеянасць у бежанстве, спрыяла актывізацыі развіцця польскага друку. Ужо 10 жніўня 1915 г. з прашэннем аб дазволе выдання ў Менску газеты “Польскія справы” звярнуўся да губернатара Уладзіслава Залескі з Варшавы. Аднак яго праект не дачакаўся рэалізацыі³³.

Першай польскай газетай, якая выдавалася ў Менску і мела шырокое кола чытачоў быў “Новы Кур’ер літэўскі”. Яго першы нумар выйшаў 23 жніўня 1915 г., а апошні (№ 556) 29 чэрвеня 1917 г. Першым рэдактара стаў Юзаф Хласка. Пасля ягонага пераезду ў Москву (22 верасня 1915 г.) пасаду рэдактара заняў былы кіраўнік віленскіх “Вядамосці ілюстраваных” Казімір Прухнік³⁴.

“Новы Кур’ер літэўскі” запаўняў туго пустку ў распаўсюджванні польскага друку на ўсходніяй Беларусі, якая ўзнікла пасля акупацыі “Пры-віслінскага краю” і Вільні войскамі цэнтральных дзяржаў. Няўдача расейскіх войскаў зрабіла немагчымым распаўсюджванне на Меншчыне і Магілёўшчыне польскай перыёдыкі. “Новы Кур’ер...” быў адрасаваны як мясцовым палякам, так і бежанцам з Каралеўства Польскага, якія волій лёсу апынуліся ў Беларусі³⁵. Апроч інфармацыйнай, газета выконвала яшчэ і публіцыстычную функцыю. Адпаведна, апроч старых рубрык, якія насліпі пераважна інфармацыйныя харэктар і паведамлялі пра найноўшыя падзеі, пра ваенную сітуацыю ў Рэсеi і за яе межамі, на старонках газеты з'явіліся новыя публіцыстычныя рубрыкі. Там публіковаліся артыкулы пра дзея-

³⁰ Zienkiewicz T. Polskie życie literackie w Mińsku w XIX... S. 43; Ślisz A. Prasa polska na Białorusi przed 1921 r. // Roczniki Historii Czasopiśmienictwa Polskiego. R. 5. 1966. Nr 1. S. 135.

³¹ Judeo-Polonia // Pogoń. 7(30).03.1915. Nr 1.

³² W Towarzystwie Rolniczym // Pogoń. 25.11(8.12).1915. Nr 48.

³³ НТАРБ. Ф. 295, вол. 1, адз.з. 9047, арк. 1. Прашэнне двараніна У.П. Залескага... 10.08.1915.

³⁴ Ślisz A. Prasa polska na Białorusi... S. 134.

³⁵ Od Redakcji // Nowy Kurier Litewski. 23.08.(5.09).1915. Nr 1.

насць польскіх арганізацыяў дапамогі бежанцам, Польскага таварыства дапамогі ахвярам вайны і Цэнтральнаага грамадзянскага камітэту, іншых культурных і палітычных арганізацыяў. Аўтары асвятлялі жыццё і праблемы бежанцаў, разважалі пра будучыню польскай нацыі. Гэтая газета ў першую чаргу інфармавала пра агульную сітуацыю.

Напачатку праблемы жыцця палякаў на беларускіх землях з'яўляліся ў рубрыцы “Актуальная навіны”³⁶. Пазней зацікаўленасць гэтай тэмай пачала ўзрастаць. Гэта было звязана з тым, што пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. было ліквідавана Галоўнае ўпраўленне друкам у Расеі, г.зн. знікла цэнзура. Дэмагратацыя спрыяла актывізациі польскага палітычнага жыцця, што адлюстравалася ў публікацыях друку. Палітычныя перамены і ўтварэнне Польскай Рады Менскай зямлі абярнуліся ліквідацыяй “Новага Кур’еру літгэўскага”, які часта прадстаўляў не вельмі папулярныя сярод мясцовай польскай грамадскасці эндэцкія погляды³⁷.

Ягонае месца заняў “Дзеннік менскі”, які выходзіў як “газета нацыянальная, беспартыйная і дэмагратачная”. Ён выдаваўся з 1 ліпеня 1917 г. да восені 1918 г.³⁸ Ініцыятарам выдання “Дзенніка” стаў Выканаўчы камітэт Польскай рады Менскай зямлі, а выдаўцом спачатку Эдмунд Іашкевіч, а пазней (з 19 лістапада 1917 г.) – Таварыства падтрымкі друку і чытання ў Менску. Дарэчы, яго ўзнікненне таксама было вынікам ініцыятывы згаданага Выканаўчага камітэту, а таксама Фелікса Хільхэна³⁹. Адпаведна, “Дзеннік менскі” прадстаўляў погляды груповак, якія падпрадкоўваліся Польскай радзе. Першымі рэдактарамі газеты былі Ф.Хільхэн і Марыян Масоніў, а з 23 ліпеня кіраўнік выдаўніцтваў Польскага камітэту Тадэвуш Яворскі, які прыехаў з Москвы.

Газета прызначалася для ўсіх палякаў, якія пражывалі ў Беларусі, як аўтахтонаў, так і бежанцаў з Каралеўства Польскага. Першай яе задачай было своечасовае інфармаванне польскай грамадскасці. Таксама змяшчалася публіцыстыка па праблемах польскай палітычнай думкі. “Дзеннік менскі” заклікаў палякаў да нацыянальнага адзінства, якое лічылася най-

³⁶ Уладзіслаў Глінка ў сваіх успамінах заўважыў, што “Новы Кур’ер літгэўскі” даволі аб’ектыўна асвятляе падзеі на тэрыторыях, акупаваных войскамі цэнтральных дзяржаваў, аднак неміцоў паказвае з найгоршага боку. (gl. Glinka W. Pamiętnik wielkiej wojny. T. II. Cz. I. Warszawa, 1927. S. 25; Wiadomości bieżące // Nowy Kurier Litewski. 21.09(4.10).1915. Nr 30).

³⁷ Kryński W., Porowski M., Świda A. Do Czytelników! // Nowy Kurier Litewski. 29.06(12.07)1917. Nr 156.

³⁸ 23.01.1918 г. па загаду бальшавіцкіх уладаў “Дзеннік менскі” быў зачынены за звесткі абмагчымай эвакуацыі Менску. Газета пачала выходзіць пад назір “Гонец менскі”. 22 лютага 1918 была вернутая назва “Дзеннік менскі”. Zawieszenie gazet // Goniec Miński. 25.01.1918. Nr 1.

³⁹ Kronika // Dziennik Miński. 19.11(2.12).1917. Nr 118.

вышэйшай каштоўнасцю, падштурхоўваў да палітычнай дзеянасці і інфармаваў пра розныя праявы польскага жыцця на беларускіх землях. Дэкларавалася пазітыўнае стаўленне да беларусаў⁴⁰. Пры гэтым рэдакцыя пазбягала дыскусіі з іншымі польскімі газетамі, што выходзілі ў Менску.

Аднак імкненне рэдакцыі пазбегнуць адназначнай палітычнай пазіцыі выклікала незадавальненне часткі польскай грамадскасці. З вострай крытыкай “Дзенніка” выступіў, у прыватнасці, У.Двожачак у аднадзённым выданні “На стражы”. Ён абвінавачваў рэдакцыю “Дзенніка менскага” ў тым, што яна не зымалася нацыянальным выхаваннем палякаў Беларусі і адначасна сімпатызавала польскім “левым” арганізацыям⁴¹.

“Дзеннік менскі” не здолеў ператрываць прыход бальшавікоў да ўлады і звязанае з гэтым уядзенне цэнзуры, якая датычыла як менскіх выдачніцтваў, так і тых, што прывозіліся сюды. Мэтаю цэнзуры абвяшчалася недапушчэнне распаўсюджвання інфармацыі, якая магла выклікаць хвяляванні насельніцтва⁴². 21 лістапада 1917 г. з’явіўся закон, які забараняў публікацыю абвестак у недзяржаўных выданнях⁴³. Паводле бюджету на 1917 г., прыбыткі “Дзенніка” толькі напалову пакрывалі ягоныя выдаткі⁴⁴.

З 25 студзеня па 21 лютага 1918 г. выдаваўся “Гонец менскі” як “газета нацыянальная, беспартыйная і демакратычная”⁴⁵. За выключэннем сваёй назовы гэтае выданне практычна нічым не рознілася ад “Дзенніка”.

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Менску з’явіліся чарговыя польскія штодзённыя газеты. Польскія сацыялісты, якія імкнуліся пашырыць свое ўплывы, павінны былі мець уласную прэсу. З лістапада 1917 г. пачала выдавацца газета “Праўда”, якая з № 25 змяніла свою назову і ператварылася ў “Польскую праўду”⁴⁶. Яна ўзнікла па ініцыятыве дзеячоў Польскага сацыялістычнага аб’яднання (Polskie Zjednoczenie

⁴⁰ Od Redakcji // *Dziennik Miński*. 1 (14). 07. 1917. Nr 1.

⁴¹ D. Rada Polska Ziemi Mińskiej a społeczeństwo // Na Straży. Kwiecień 1918.

⁴² Приказ № 1. К населению гор. Минска и окрестностей // Бюллетень Минского Совета рабочих и солдатских депутатов. 27. 10. 1917. № 1.

⁴³ Kronika // *Dziennik Miński*. 19. 11 (2. 12). 1917. Nr 118.

⁴⁴ Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie. Formacje wschodnie. sygn. 122.100.12, bp. Protokół Komisji Rewizyjnej... ze sprawdzenia rachunkowości instytucji podległych Radzie (16-18. 04. 1918); Прыбыткі прыносила толькі Польская выдавецкая суполка (8069,04 руб.).

⁴⁵ У гэты час выйшлі з друку 12 нумароў разам з 2 дадаткамі “Гонца менскага”. Выдаўцом №№ 1-7 быў Зянон Козел-Паклеўскі, а рэдактарам – Браніслаў Курчэўскі. З № 8 выдаўцом і адначасна рэдактарам стаў Чеслаў Крупскі.

⁴⁶ Назову “Праўда” змянілі з мэтаю прыцягнуць да газеты больш шырокія масы палякаў. Гэта досьціца рацыянальнае з палітычнага пункту погляду рашэнне пазней было выкарыстана як доказ пра абвінавачванні Стэфана Хельтмана ў антыевропейскай нацыяналістычнай дзеянасці. Działal T. Polacy Związku Radzieckiego. Ich pochodzenie, udział w Rewolucji Październikańskiej i budownictwie socjalistycznym. Szkic historyczno-oświatowy. Moskwa, 1929. S. 73.

Socjalistyczne). Са студзеня 1918 г. газета з'яўлялася органам мясцовага Камісарыяту па польскіх справах⁴⁷. Да 19 лютага 1918 г. выйшла з друку 76 нумароў газеты накладам 2 – 3 тыс. асобнікаў⁴⁸.

“Польская праўда” выконвала інфармацыйную і публіцыстычную функцыі. Яна заклікала паліякаў супрацоўніцаў з расейскім рэвалюцыянерамі, абараняць заваёвы рэвалюцыі, “тлумачыла” дзеянні іншых польскіх палітычных груповак⁴⁹. Артыкулы “Польской праўды” вельмі часта падтрымлівалі бальшавікоў. Газета таксама публіковала звароты і рагшэнні рабочых арганізацыяў. Як успамінала Міхаліна Даманьская, “Польская праўда” “жоўцю і атрутай закідвалася панскае войска”⁵⁰. Гэтае выданне знаходзілася ў стане вайны з іншымі польскімі выданнямі, што існавалі ў Менску⁵¹. Пасля адступлення з Менску бальшавікоў у лютым 1918 г. газета была ліквідаваная.

15 снежня 1917 г. у Менску пачала выдавацца яшчэ адна штодзённая польская газета – “Пляштук”. Яна выйшла з нацыянальна-дэмакратычнага (эндэцкага) асяродку. Яе выдаўцом і адначасна рэдактарам лічыўся Прухнік, хоць на самой спрабе газету рэдагаваў Антоні Садзевіч. Адной з найважнейшых задачаў газеты была барацьба супраць “левых” упłyваў сярод польскай грамадскасці. Шмат месцаў займалі артыкулы з нападкамі на польскіх рэвалюцыянераў і тых дзеячоў, якія выказваліся за супрацоўніцтва з іншымі нацыямі. Яе аўтары заклікалі да паланізацыі ўсіх жыхароў беларускіх земляў. Міхал Касакоўскі ў сваім “Дзённіку” (“Diariusz”) адзначыў, што “Пляштук” вяла “вульгарную газетную вайну”. Яна атакавала не толькі “Польскую праўду” і Аляксандра Лядніцкага, але таксама памяркоўны “Дзенік менскі” і настаўнікаў польскіх гімназій у Менску⁵².

Асобнай групай перыядычных выданняў, якія ў час I сусветнай вайны выдаваліся ва ўсходній Беларусі, былі вайсковыя газеты. Ужо ўлетку

⁴⁷ Ślisz A. Prasa polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji (1915-1919). Warszawa, 1968. S. 311.

⁴⁸ Паводле успамінаў Вацлава Паньскага “Польская праўда” не мела рэдакцыі ў поўным значенні гэтага слова. Афіцыйна як рэдактар нумары падпісваў Станіслав Бэрсан. Па прычыне адсутнасці газетнай паперы № 40-70 былі выдадзеныя на жоўтай паперы для пакункаў, у сувязі з чым газета атрымала назыву “рудая”. Heltman S. Robotnik polski w Rewolucji Październikowej na Białorusi. Mińsk, 1927. S. 46-47.

⁴⁹ S. H. Lista Nr 8 // Prawda. 11 (24). 11. 1917. Nr 8; S. H. Histeria // Polska Prawda. 20. 12. 1917 (2. 01. 1918). Nr 39.

⁵⁰ Heltman S. Robotnik... S. 51; Domańska M. Gdy zabrzmiał złoty róg. Warszawa, 1926. S. 41.

⁵¹ i. Stare i nowe dzieje // Prawda. 10 (23). 11. 1917; St. B. Klamstwa “Dziennika Mińskiego” // Prawda. 24. 11 (7. 12). 1917. Nr 18; S.H. O pewnym tygodniku co się zwie ludowym // Polska Prawda. 13 (26). 12. 1917. Nr 33.

⁵² Diariusz Michała Stanisława Kossakowskiego. S. 537-538 (Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sygn. III-4); Zabagniona pedagogia // Placówka. 15. 03. 1918. Nr 53.

1917 г., калі актывізавалася дзеянасць палякаў у войску, у Менску з'явіліся газеты для жаўнераў. Самай вядомай з іх была газета “Жоўнеж польскі”, якая з перапынкамі выходзіла з 15 ліпеня 1917 г. да 15 чэрвеня 1918 г. Галоўным рэдактарам газеты ад пачатку да канца заставаўся Хенрык Новадворскі. Змяняліся толькі выдаўцы⁵³. “Жоўнеж польскі” выконваў інфармацыйную, публіцыстычную і выхаваўчую функцыі. Тут публікаваліся матэрыялы пра польскіх жаўнераў, пра фармаванне частак польскага войска ды інш. Яны павінны былі абуджаць патрыятызм і ўмацоўваць нацыянальны дух⁵⁴. Газета вяла вельмі вострую палеміку з “Польскай праудай”⁵⁵. Часцяком публіковаліся карэспандэнцыі або лісты саміх жаўнераў. З мэтай заахвочвання апошніх да ліставання з рэдакцыяй абвяшчаліся на ват спецыяльныя конкурсы з узнагародамі за найлепшую карэспандэнцыю⁵⁶. У газете сачылі за чысцінёй польскай мовы. Дзеля гэтага была ўведзеная спецыяльная рубрика “Правільна гаворым па-польску”⁵⁷.

Яшчэ адной вайсковай польскай газетай (тэарэтычна штотыднёвікам), якая выдавалася ў Менску, былі “Вядомосці вайсковыя”. Яны пачалі выходзіць у Кіеве 16 красавіка 1917 г., а пазней “пераехалі” ў Менск (2 кастрычніка 1917 г.). Газету выдавала Таварыства польскіх вайсковых ведаў. Рэдактарам быў Хенрык Багіньскі. Выданне адрасавалася да польскіх афіцэраў. У праграмным артыкуле адзначалася, што пры ўвядзенні газеты будуть праўлемы вайсковага майстэрства з асаблівым ухілам у пытанні тактыкі. При гэтым націск рабіўся на нацыянальныя характеристики польскага войска. На старонках “Вядомосція...” змяшчаліся артыкулы з вайсковай гісторыі, інфармацыя пра адукатыўную працу ў частках польскага войска і дзеянасць розных грамадскіх арганізацый, звязаных з арміяй.

У 1917 – 1918 г. у Менску выдаваліся і іншыя газеты. Выканкам Польскай рады Менскай зямлі ініцыяваў выданне “народнага” штотыднёвіка “Весь і засцянэк”, які павінен быў прапагандаваць дзеянасць Рады сярод сялян і засцянковай шляхты. Рэдакцыя штотыднёвіка імкнулася на вучыць насельніцтва чытаць і думаць па-польску, знаёміла з палітычнай сітуацыяй, вяла асвету ў гаспадарчай галіне⁵⁸. Вядома, што першы нумар выйшаў у верасні 1917 г. Час выдання апошняга пакуль не ўстаноўлены⁵⁹.

⁵³ Выдаўцамі “Жоўнежа польскага” былі па чарзе: Аддзел асветы Саюза палякаў-вайскоўцаў Заходняга фронту, Польская ўзброеная сілы, Галоўны польскі вайсковы камітэт і I Польскі корпус.

⁵⁴ Od Redakcji. “Ż. P.” o sobie // Żołnierz Polski. 21.04.1918. Nr 38 (1).

⁵⁵ J. W. Nie podobnej do prawdy “nieprawdzie” // Żołnierz Polski. 12.01.1918. Nr 26, Nr 27.

⁵⁶ Konkurs na artykuły // Żołnierz Polski. 28.10(10.11).1917. Nr 16.

⁵⁷ Danczewska H. O czasopiśmie “Żołnierz Polski” // Bibliotekarz Lubelski. 1996. Nr 127. S. 44-47.

⁵⁸ T. J. Tygodnik ludowy // Dziennik Miński. 19.10(1.11).1917. Nr 92.

⁵⁹ Аўтару ўдалося знайсці толькі № 4 “Wsi i Zaścianka” ад 28.01(10.02).1918 г.

39 снежня 1917 г. да 23 студзеня 1918 г. выдаваўся сатырычны штотыднёвік “Антыхрыст” як “орган прыстойных людзей”. Ягоным рэдактарам і выдаўцом быў М. Навакоўскі, а літаратурным кірауніком Стэфан Кеджынскі, які супрацоўнічаў з “Пляцуўкай”. Праграма штотыднёвіка прадугледжвала аб’ектыўнасць і крытычнасць у ацэнках дзеянасці ўсіх палітычных польскіх арганізацый. У рэдакцыйным артыкуле першага нумара адзначалася: “[...] Прыйшоў, каб да вашага ядвабнага салодкага жыцця дадаць трохі палыну [...], каб не забываліся, што недзе на свеце ёсьць народ, які страціў ўсё апроч гонару”⁶⁰. У ананімовых тэкстах з адольковым сарказмам высмеиваліся як “правыя”, так і “левыя”.

Паводле Анджэя Сыліша, з паловы 1917 г. у Менску выдавалася моладзевая газета “Пышылосць” (рэд. К. Лешчынскі). Газета кіравалася лозунгам “працы і дзеянняў дзеля добра Айчыны”⁶¹.

Таксама нельга не згадаць пра аднадзёнкі. Трэба назваць выданне “На стражы”, якое з’явілася ў Менску ў красавіку 1918 г. Яе рэдактар У. Двожачак, які знаходзіўся ў канфліктze з большасцю польскіх дзеячоў, зрабіў на старонках газеты даволі крытычны агляд жыцця польскай грамадскасці ў Менску⁶². У 1918 г. выйшла аднадзёнка “Сеў Белёны” (“Siew Bellony”), падрыхтаваная Менскім аддзелам Польскага таварыства дапамогі ахвярам вайны ў супрацоўніцтве з Аддзелам апекі над помнікамі мастацтва і культуры ў Менску.

У заключэннне трэба адзначыць, што польская прэса ўсходній Беларусі не развівалася так актыўна, як гэта было ў Пецярбургу, Маскве, Вільні або ў Кіеве. Апроч рэлігійных выданняў да I сусветнай вайны ў Менску не выходзіла аніводнага польскага перыядычнага органа. Варта задумашца, што перашкаджала развіццю польскага друку? Адной з прычынаў было тое, што доўгі час (да 1915 г.) Менск знаходзіўся ў ценю Вільні, якое было тым цэнтрам, што пашыраў свае ўплывы на ўсю Літву і Беларусь. Таксама трэба адзначыць пэўную правінцыйнасць Менску, што моцна перашкаджала рэалізацыі культурных праектаў. Горад не меў вялікай прыцягальнай сілы для польскай інтэлігенцыі. Тым не менш польскі друк, асабліва ў 1917 – 1918 г. адыграў істотную ролю ў развіцці польскага культурнага, грамадскага і палітычнага жыцця ў Беларусі.

Пераклад з польскай мовы Алеся Смаленчука

⁶⁰ Do wszystkich... wszystkich... wszystkich... // Antychryst. 9 (22). 12. 1917. Nr 1.

⁶¹ Ślisz A. Prasa polska w Rosji... S. 333. Аўтару не ўдалося знайсці аніводнага нумара гэтай газеты.

⁶² Na kresach wschodnich // Na Straży. Kwiecień 1918; Redakcja “Placówki”. W bolesnej sprawie // Na Straży. Kwiecień 1918.

*Марыюші Кажэнёўскі (Люблін),
доктар гісторыі,
Універсітэт імя Марыі Кюры-Складоўскай*

Польскія арганізацыі ў Віцебску ў гады першай святовай вайны

Гады першай святовай вайны, лібералізацыя рэпрэсійнай палітыкі расейскага царызму, выбух свабоды пасля яго падзення, бальшавіцкі пераварот, усе гэтыя падзеі для палякаў у Рэсей азначалі з'яўленне новых магчымасцяў павелічэння культурнай, дабрачыннай, гаспадарчай і палітычнай актыўнасці. Дзейнасць у розных кірунках праvodзілі як буйныя дыяспары палякаў, якія вялі яе задоўга перад вайной, напр., у Адэсе, Маскве, Кіеве, Пецярбурзе, так і малыя, якія раней падвяргаліся ціску ўладаў, або займаліся толькі дабрачыннасцю.

Адной з галоўных прычынаў распачынання ці змены дзейнасці мясцовых польскіх арганізацый было, несумненна, з'яўленне ў расейскіх, украінскіх, беларускіх губернях вялікай колькасці бежанцаў з Каралеўства Польскага.

Прысутнасць уцекачоў істотна прычынілася да актыўнасці дзейнасці і ўзмацнення польскай меншасці на названых абрашах. Сярод “польскіх выспаў у расейскім моры” асабліва актыўізаваліся невялікія супольнасці. Яны не толькі дапамагалі ахвярам вайны, але пачыналі культурную, асветную і інш. справы, якія раней не рэалізоўваліся з розных прычынаў (напр. фінансавых, юрыдычных). Гэтае назіранне можна аднесці і да невялікай польскай супольнасці Віцебскай губерні і самога Віцебска.

Гэтыя артыкулы прысвечаны дзейнасці польскіх арганізацый пасля лютайскай рэвалюцыі, створаных як мясцовыі, так і наехаўшымі палякамі. Трэба зазначыць, што наяўныя крыніцы дазваляюць на даволі агульнае, калі не выбарачна прадставіць актыўнасць польскіх арганізацый у Віцебску.

Шырыню дзейнасці палякаў у горадзе над Дзвінай вызначала іх колькасць. Першы ўсерасейскі спіс насельніцтва з 1897 г. паказаў, што ў Віцебску паводле моўнага крытэрыю жылі 3287 палякаў, а рыма-католікаў – 4608. Увогуле ў горадзе ў канцы 19 ст. было 65 871 жыхароў (па іншых даных – 66 143), з якіх амаль палову складалі жыды (33 – 34 тыс.), расейцаў і беларусаў налічвалася ад 23 да 27 тыс.¹

¹ Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Витебская губерния. Петербург 1899. Т. 5. Ч. 1. С. 1; Ч. 2. С. 55.

Здаецца, польская калонія ў Віцебску была буйнейшым скапленнем палякаў ва ўсёй губерні. У Віцебскім павеце іх жыло 5628 (паводле моўнага крытэрыю), а рыма-каталикоў – 9872. Паводле ацэнкі Пятра Эбэрхардта, у Віцебскім павеце было 8800 палякаў². У Віцебскай губерні колькасць польскамоўных жыхароў у 1897 г. ацэньвалася ў 17 400, але каталікоў было нашмат больш – 65 900³.

Розніца, якія вынікаюць з нагоды выкарыстання аўтарамі перапісу моўнага і канфесійнага крытэрыяў, па меншай меры падцвярджаюць іх імкненне паменшыць колькасць палякаў на абшарах забранага краю. Здаецца, можна прыніць меркаванне Пятра Эбэрхардта, што на этнічнай Беларусі каталіцкі касцёл паўсядна атаясамляўся з г.зв. польскім касцёлам, значыць ягоных вызнаўцаў можна прызнаць палякамі*. Значыць, колькасць палякаў у Віцебску ў канцы 19 ст. складала трохі болей чым 4600 асобаў⁴. Гэтая лічба істотна не змянілася і ў часы першай святавай вайны.

Паводле ацэнак Цэнтральнага грамадзянскага камітэту губерняў Польскага Каралеўства (Centralny Komitet Obywatelski – СКО) у 1915 – 1918 г. колькасць ягоных падапечных вагалася ў межах ад 6011 да 11799 бежанцаў. А пад апекай польскіх ратайунічых арганізацый у пачатку 1916 г. знаходзілася 9774 асобы⁵. Валянціна Найдус сведчыла, што на яе абшары было 23 500 палякаў⁶.

Пэўнае ўяўленне пра іх колькасць на Віцебшчыне дае перапіс, выкананы падчас грамадзянскай вайны ў 1920 г. Цэнтральным статыстычным упраўленнем, які сцвярджаў, што ў гэтай частцы Беларусі знаходзілася 14 394 палякі, а напярэдадні вайны – 33 927. Належыць дадаць, што гэты перапіс не ўлічваў часткі Дрысенскага і Полацкага паветаў Віцебскай губерні⁷. Колькасць польскіх жыхароў нязначна вырасла пасля прыезду ўцекачоў з Польскага Каралеўства ў сярэдзіне 1915 г. Паводле ацэ-

² Тамсама. Ч. 2. С. 55; Eberhardt P. Polska ludność kresowa. Rodowod, liczebność, rozmieszczenie. Warszawa 1988. S. 57.

³ Eberhardt P. Polska ludność kresowa... S. 53-54.

⁴ З называння ў гутарковай мове каталіцкага касцёла “польскім” не вынікае польскасць усіх ягоных вернікаў. У навейшых працах праф. Эбэрхардт не прызнае канфесійную прыналежнасць каталікоў за этнічны крытэрый (зайв. рэд.).

⁵ Тамсама. S. 54.

⁶ Korzeniowski M. Na wygnanym szlaku..., Działalność Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego na Białorusi w latach 1915 - 1918. Lublin 2001. S. 135.

⁷ Najdus W. Uchodźcy polscy w Rosji w latach 1917-1919 // Kwartalnik Historyczny. 1957. T.LXI. Nr. 6. S. 26.

⁷ Heltman W. Ludność polska Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich // Kalendär-Informator na 1924 rok. Moskwa 1924. S.53.

нак ЦГК у чацьвёртым квартале 1916 г. у Віцебску, Веліжу, Суражу, і Гарадку разам затрымалася 1308 бежанцаў⁸.

У справаздачы Усерасейскага Цэнтральнага бюра пра колькасць бежанцаў падаецца, што ў Віцебскай губерні было паселена 54 225 уцекачоў розных нацыянальнасцяў, з якіх у гарадах затрымалася 1 676⁹.

Пачаткі актыўнасці польскай калоніі ў Віцебску прыпадаюць, як прынята лічыць, на канец 1905 г., калі пасля каstryчніцкага маніфесту Мікалая II былі створаныя магчымасці для нацыянальнай працы. Да 1905 г. адзінай, здаецца, легальнай формай польскай актыўнасці ў Віцебску і ваколіцы было створанае вясной 1876 г. Віцебскае Сельскагаспадарчае Таварыства, заданнем якога была шырока трактаваная дзеянасць на ніве сельскай гаспадаркі. Як заўважыў Раман Юркоўскі, ад 1902 г. ім кіравалі выключна палякі. Пасля Станіслава Лапацінскага (член Дзяржаўнага Савету, асоба незвычайна папулярная і заслужаная для развіцця польскага жыцця на Віцебшчыне) мейсца старшыні занёў Уладзімір Ніласлаўскі, яго намеснікам стаў Браніслаў Пжысецкі, а сакратаром – Хуберт Гласка¹⁰.

Асаблівую актыўнасць, якая выходзіла за межы сельскагаспадарчага развіцця, Таварыства развіла ў 1905 – 1906 г., калі стала месцам шырокага абмеркавання грамадска-палітычных проблемаў і правядзення польскай перадвыбарчай кампаніі ў Дзяржаўную Думу¹¹. У 1905 г. было створана рымска-каталіцкае Таварыства дабрачыннасці, якім кіраваў С.Лапацінскі. Гэтая арганізацыя стварыла асяродак і школу для 150 дзяцей, “бескарыйна” кіраваную Здраеўскай¹². У 1908 г. на сходзе сяброў было прынята рашэнне пра пашырэнне дзеянасці асяродка праз навучанне бедных дзяўчат. На стварэнне чытальні пры таварыстве ўдзельнікі сходу сабралі 300 рублёў і прынялі рашэнне пра стварэнне “нечага накшталт польскага клубу, менавіта штотыднёвых сходаў мясцовых палякаў”¹³.

Невядома ці была рэалізаваная гэтая ініцыятыва. Здаецца, замысел стварэння “польскага клубу” трэба трактаваць як чарговы этап развіцця актыўнасці палякаў у Віцебску. Гэтаксама можна інтэрпрэтаваць тэатральныя пастаноўкі на польскай мове, запрашэнні трупу, напрыклад люблінскай, для выступаў у мясцовым тэатры, ці аматарскія тэатральныя вечары, у якіх бралі ўдзел таксама прадстаўнікі мясцовых уладаў.

⁸ Archiwum Akt Nowych w Warszawie (далей – AAN). Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Piotrogrodzie (далей – СКО). Sygn 67. Справка о числе беженцев, призвеваемых витебским отделением СКО 4 четверти 1916 г. С. 107.

⁹ AAN, СКО. Sygn. 36. С. 332.

¹⁰ Больш пра таварыства гл.: Jurkowski R. Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864-1904. Warszawa 2001. S. 265-292, 291.

¹¹ Тамсама. С. 286.

¹² Witebsk. Objawy kultury polskiej // Kraj. Nr 13 z 4/17. V. 1907. S. 14.

¹³ Litwa i Ruś. Z Witebska // Kraj. Nr 27 z 1/14. II. 1908. S. 3.

Пачатак вайны парадаксальным чынам паспрыяў узросту актыўнасці польскай калоніі ў Віцебску, у тым ліку разгортванню дзейнасці арганізацый дапамогі ахвярам вайны. У Віцебску і губерні сярод не-калькіх дзесяткаў тысячаў бежанцаў розных нацыянальнасцяў былі не толькі выхадцы з польскіх губерняў, як мяркуеца, у асноўным інтэлігэнцыя, але і эвакуяваныя работнікі Варшаўска-Венскай чыгункі, напэўна запатрабаваныя ў буйным віцебскім чыгуначным вузле¹⁴.

Спачатку дапамогу бежанцам аказвала рымска-каталіцкае Таварыства Дабрачыннасці, якім кіраваў Мацей Ямант, а пасля яго выязду ў Пскоў – Каверскі¹⁵. Пры Таварыстве паўстаў Польскі камітэт дапамогі ахвярам вайны (Komitet Polski Pomocy Ofiarom Wojny) з секцыямі і падсекцыямі¹⁶. Як пісаў у канцы студзеня 1916 г. Людвік Лескі, які па даручэнню Рады з’ездаў польскіх арганізацый дапамогі ахвярам вайны (RZ POPOW) аб’яджай раёны дзейнасці польскіх ратаўнічых арганізацый, працамі камітэту ў Віцебску кіравалі: Адам Буйніцкі (старшыня кіраўніцтва Зямянскага таварыства ўзаемнага крэдыту і нам. Старшыні Віцебскага сельскагаспадарчага таварыства); ягоны намеснік - Аляксандар Ражноўскі (прысяжны адвакат, старшыня Віцебскага губерніяльнага земства, пазней таксама старшыня Польскага камітэту), сакратар – М. Нядзвецкі. На чале Бюро Камітэту стаў Каверскі, які ў той час быў яшчэ прадстаўніком Санітарна-харчовай секцыі (SSJ). Лескі пісаў, што ён дапамагаў усім бежанцам незалежна ад нацыянальнасці, бо ў Віцебску “да нядаўняга часу быў толькі польскі камітэт, іншыя нацыянальнасці сваіх не мелі”¹⁷.

Польскі камітэт меў аддзелы ў Дзвінску, Рэчыцы, Себяжу, Веліжу і Лепелі¹⁸. Здаецца, гэтая арганізацыя была самастойнай і незалежнай ад Польскага таварыства дапамогі ахвярам вайны (PTPOW). Існуюць меркаванні, што пазней камітэт далучыўся да PTPOW. У пратаколах Кіраўніцтва віцебскай акругай СКО трапляеца поўная назва гэтай арганізацыі і працапнова далучэння яе да PTPOW.

У Віцебску акрамя іншых дабрачынных арганізацый стварала свае пляцоўкі Санітарна-харчовая секцыя (узнікла ў жніўні 1915 г.), якая высупала як аўтаномная частка PTOW, але фактычна была цалкам самастойнай. Яе заданнем была дапамога бежанцам там, дзе недаставала ад-

¹⁴ Najdus W. Uchodźcy polscy w Rosji w latach 1917-1919. S. 27.

¹⁵ AAN, СКО. Sygn. 94. Pismo Osuchowskiego do Rady Zjazdów w Moskwie. S. 799-800.

¹⁶ Mądzik M. Z działalności Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny na Białorusi w latach I wojny światowej // Zapiski Historyczne. 1996. T. LXI. Z. 1. S. 70.

¹⁷ AAN, СКО. Sygn. 94. Sprawozdanie L.Leskiego dla Rady Zjazdów POPOW w Moskwie z 24.I.1916. S. 784, 787.

¹⁸ Mądzik M. Z działalności... S. 65.

зелаў Таварыства, а прадстаўнікі СКО яшчэ не дабраліся. Яна ахапіла сваёй дзейнасцю петраградскую, пскоўскую, віцебскую, менскую, магілёўскую і два паветы чарнігаўскай губерні, дапамагала выгнанцам у прыфрантавой паласе, або ў час іх перамяшчэння ўглыб Рasei. Прадстаўніком Секцыі ў Віцебску быў ужо ўпамянуты Каверскі¹⁹.

Арганізацый, якая істотна ўплывала на характар добрачыннай дзейнасці, быў, несумненна, СКО. Здаецца, структура гэтай арганізацыі з'явілася ў Віцебску ўжо восенню 1915 г. разам з утварэннем у канцы кастрычніка Паўночна-Заходняга рэгіёну з цэнтрам у Магілёве. У яго межах, як сцвярджае прэса з пачатку 1916 г., знаходзіўся адзін з трынаццаці інструктарскіх аддзелаў, г.зн. віцебскі, якім кіраваў Хэлмоўскі. Большая ўплывы ў Віцебску СКО здабыў пасля рэфармавання ягонай структуры ў канцы 1916 г. Тады замест Паўночна-Заходняга рэгіёну былі створаныя дзьве акругі: у Магілёве на чале з Яўхімам Галлерам і ў Віцебску пад кірауніцтвам Эдварда Залескага²⁰.

Існаванне некалькіх арганізацый ускладняла працу, прыводзіла да яе дублявання. Таму 15 студзеня 1916 г. на паседжанні Польскага камітэту ў Віцебску быў праведзены падзел добрачыннай працы паміж рознымі арганізацыямі. У прынятай пастанове было напісана: “Цэнтральны Камітэт (СКО) аказвае дапамогу, паводле свайго статуту па меры патрэбы, толькі высыленцам з Польскага Каралеўства – адкрывае прытулкі і народныя школы для тых высыленцаў паралельна з прытулкамі і народнымі школамі, адкрытымі Польскім камітэтам, дае матэрыяльную дапамогу сярэдняй школе і ўвогуле іншым секцыям Польскага камітэту, аплачувае школьнага ўступнага складкі для дзяцей з Каралеўства і іншыя патрэбы каралявяякаў. Петраградскае Таварыства (Санітарна-Харчовая секцыя) бярэ на сябе харчаванне (акрамя сталоўкі, якая застаецца пры Польскім камітэце), адкрывае харчовыя крамы, выдае “краплю малака”, стварае дом здароўя і прытулак, бярэ ўдзел у Секцыі адзежы, іншыя секцыі вядзе Польскі камітэт”²¹.

Даволі вялікую актыўнасць Польскі камітэт выяўляў на ніве асветы. Ён меў весці дзьве пачатковыя школы для 180 дзяўчат і хлопцаў. Да поспехаў арганізацыі трэба залічыць адкрыццё сярэдняй школы, у якой удалося стварыць шэсць класаў са 110 вучнямі. Сваю дзейнасць школа пачала без фармальнага дазволу ўладаў, які быў атрыманы пазней з дапамогай RZ POPOW. Дырэкторам стаў адвакат А.Ражноўскі, кірауніком Глінскі – настайнік і кіраунік школы ў Седльцах у Каралеўстве Польскім.

¹⁹ AAN, СКО. Sygn. 94. Sprawozdanie ... S. 788.

²⁰ Korzeniowski M. Na wygnańczym szlaku... S. 87-89.

²¹ AAN, СКО. Sygn. 94. Sprawozdanie... S. 786.

Адначасова Камітэт меў сталоўку для інтэлігэнцыі, якая штодня выдавала 150 абедаў.

На адлегласці дзевяці вёрстаў ад Віцебска ў вёсках Сямёнаўка і Ля-люты Польскі камітэт стварыў г.зв. польскае паселішча, якім спраўна кіраваў Баляслаў Струсеўіч (аграном). У 28 найманых дамах знайшли прытулак 230 бежанцаў (у тым ліку 70 дзяцей школьнага ўзросту). Планавалася павялічыць лічбу жыхароў яшчэ на 150 асобаў (сярод іх 50 дзяцей школьнага ўзросту) і перавяціць 100 дзяцей да мясцовага інтарната. У паселішчы працаваў шпіタル на 12 ложкаў і аптэка²².

Санітарна-Харчовая секцыя, паводле намераў яе закладальніка і прадстаўніка Стэфана Міцкевіча, мелася весці гарбатню і танную сталоўку для інтэлігэнцыі. Акрамя таго, Секцыя стварыла часовы, а таксама сталы прытулак за горадам, планавала адкрыццё пунктаў харчавання пад Віцебскам у Лепелі, Уле, Бешанковічах і Веліжы²³. У самym Віцебску стварыла шавецкую майстэрню з 14 шаўчыхамі, краму для бежанцаў-палаю і выдавала дапамогу на малако (г.зв. “кропля малака”).

Вялікую дзеянасць праводзіў таксама СКО, хоць яна датычылася толькі выхадцаў з Карапеўства. Калі ў снежні 1916 г. ён меў у Віцебскай губерні толькі 9 прытулкаў для дзяцей (на 560 асобаў), 9 прытулкаў для дарослых (287 асобаў) і першыя два гады не вёў ніводнай школы, то ў канцы снежня 1917 г. СКО агарнуў апекай 11 799 бежанцаў, меў 17 прытулкаў і школаў для 984 дзяцей²⁴. У самym Віцебску на 1 кастрычніка 1916 г. у СКО быў толькі адзін прытулак для 110 дзяцей, а ў ваколіцах места – прытулак для 30 (па іншых даных – 60) дзяцей у Маркоўшчыне. Лічыцца, што быў там таксама прытулак для дарослых і пачатковая школа (ці школы)²⁵. На ўтрыманне прытулкаў у 1915 – 1916 г. СКО выдзеліў каля 64 194 руб. 80 кап., у 1917 г. – 70 937 руб. 05 кап. Утрыманне школаў забрала толькі 1342 руб. 97 кап. Сваім падапечным СКО дапамагаў таксама жыллём, вонраткай, фінансамі, даваў рэлігійную, працоўную і санітарную дапамогу. У 1916 – 1918 г. меў прызначыць на гэтыя справы 966 305 руб. 22 кап.²⁶

²² Тамсама. S. 787.

²³ Z objazdu po Litwie // Szczadra. 1915. nr. 8 z 29 XI/XII. S. 5 - 6.

²⁴ AAN, CKO. Sygn. 67. Dzienik posiedzeń Rady Okręgowej Witebskiej CKO z 29 XI/12 XII 1917 r. Protokoł nr 9. S. 152;

²⁵ AAN, CKO. Sygn. 460. Chrucki A. 2-gi Zjazd Instruktorów CKO rejon pół.-zach. // Dziennik Kijowski. 1916. nr 34 z 4 II 1916 г. (выразка з газеты); AAN, CKO. Sygn. 67. Dziennik posiedzeń Rady Okręgowej Wygnańczej Witebskiej CKO z 23 I/5 II 1918 r. Protokoł nr 13. S. 165.

²⁶ AAN, CKO. Sygn. 67. Dziennik posiedzeń ... S. 153-154; Korzeniowski M. Na wygnańczym szlaku...S. 177.

Вялікую ўвагу Камітэт надаваў рэлігійнай дапамозе бежанцам, якую ў Віцебскай губерні мелі весці два ксяндзы для 5499 бежанцаў і 1916 падапечных PTPOW. Істотную дапамогу выгнанцам аказвала таксама мясцовая рымска-каталіцкае духавенства. У самым Віцебску гэтым займаліся: парафія св. Антонія, кіраваная ксяндзом-дэканам Бенядзіктам Андрушевічам і св. Барбары, якой кіраваў ксёндз Ігнат Рудзіс. У віцебскай парафіі таксама меліся капліцы ў Гародні, Цехаве, Хоціме, Лужыне, Леонтаве, Скуратаве, Сердцы і ў самым Віцебску²⁷.

Ацэнка дзейнасці польскіх ратнічных арганізацый, нягледзячы на значныя іх выслікі, была крытычнай. У справаздачах пісалася пра ўвогуле невялікія вынікі. Няшмат нібыта рабілі асобныя секцыі Польскага Камітэту, а Цэнтральны грамадзянскі камітэт (СКО), як вядома, займаўся толькі бежанцамі з Польскага Карабеўства.

Таксама крытычна было ацэнена Таварыства дабрачыннасці. На думку прадстаўніка СКО ў Віцебску, яно, праўда, складалася з шанаваных усім людзей добраі волі, але адсутніць сродкаў абмяжоўвала іх дзейнасць, скіраваную толькі на бежанцаў у самым Віцебску²⁸. Не лепшую ацэнку выставіў яму паслannік Рады з'ездаў, які пісаў, што: “Таварыства Дабрачыннасці не толькі церпіць на анэмію, але праца некаторых яго сяброў шкодная для бежанцаў...” Па меркаванню аўтара справаздачы Асухоўскага, Таварыства дабрачыннасці “трэба пакінуць для працы ...” Для пэўнасці фінансавання раіў захаваць Каверскага “як функцыянета не Петраграду (PTPOW – M.K.), але Рады (з'ездаў – M.K.) у Маскве ...”²⁹

Пэўныя сумненні выклікаў таксама стан установаў, кіраваных Санітарна-Харчовай секцыяй, як тое відаць з негатыўнай ацэнкі дапамогі прадуктамі ў Віцебску. Людвік Пэнскі, аўтар ацэнкі, пісаў, што бежанцы атрымлівалі яе ў форме абедаў у прызначаных пунктах. Аднак пункты аказаліся будамі з дошак, пад якімі бежанцы гадзінамі чакалі на дрэнную ежу, нярэдка ў цяжкіх атмасферных умовах³⁰.

Польскі Камітэт адмоўна адносіцца да расшэння Санітарна-харчовай секцыі злучыщца з “Северопомощью” – расейскай арганізацыяй, якая зaimалася бежанцамі ў зоне Паўночна-Заходняга фронту. У выніку Польскі камітэт пад канец студзеня 1916 г. вырашыў аддзяліцца ад секцыі. Яго дзеячы ў асабах Валяр’яна Рагінскага (войсковы доктар з Колъна ў

²⁷ Rada Zjazdów Polskich Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny. Okólnik sekcji statystyczno-informacyjnej. Cz. II. Moskwa 1916. S. 11; Ks. Kumor B. Kościół i katolicy w cesarstwie rosyjskim (do roku 1918), // Odrodzenie Kościoła katolickiego w byłyim ZSRR. Studia historyczno-demograficzne. Lublin 1993. S. 41.

²⁸ Korzeniowski M. Na wygańczym szlaku...S. 332.

²⁹ AAN, СКО. Sygn. 94. Pismo Osuchowskiego ... S. 799-800.

³⁰ Mądzik M. Z działalności... S. 71.

Ломжынскай губ.), А.Буйніцкага, А.Ражноўскага і Бомаса у размове з Л.Лескім сцвердзілі: "... што тут у Віцебску можна было б цалкам абыйтсціся без дапамогі "Северопомощи", tym больш, што дапамогі той і не было. На ўсіх робяць немалое ўражанне зялёныя шыльды, якія прадстаўляюць польскія інстытуты на чужой для нас мове"³¹. Прадстаўнік Санітарна-харчовай секцыі ў Віцебску Каверскі прызнаў рашэнне яе кірауніцтва памылковым, выказаў здзіўленне наконт працарской палітыкі і дзейнасці "петраградскіх дзеячаў", сцвярджаючы, што палякі – сабры секцыі сталі царскімі чыноўнікамі³².

Спрэчнасці, якія ускладнялі працу польскіх арганізацый у Віцебску, аднак не перашкодзілі ў рэалізацыі агульных пачынанняў. Пасля звяржэння царызму і бальшавіцкім перавароце віцебскія палякі сталі перад неабходнасцю акрэсленія свайго стаўлення да новых уладаў, ініцыятываў апошніх па дапамозе бежанцам. Першачартовая справай была арганізацыя вяртання бежанцаў дадому, спалучэнне сваіх добрачынных выслікаў і стварэнне адзінай арганізацыі. Паступовы працэс злучэння СКО з Польскім Камітэтам у Віцебску распачаўся ад пачатку студзеня 1918 г.

У планах рээвакуацыі польскага насельніцтва прыфрантавы Віцебск адыгрываў асаблівую ролю, бо на тутэйшыя акругі СКО прыпадала задача прынцыція бежанцаў і падрыхтоўка іх вяртання. Уяўленне пра спосаб рэалізацыі гэтай справы дае дакумент Акруговай Рады СКО ў Віцебску з паседжання 29 лістапада (12 снежня) 1917 г. "Галоўныя прынцыпы арганізацыі зваротнай хвалі палякаў у Віцебскай губерні". СКО у Віцебску меў абавязак прыгатаваць арганізаванае вяртанне ўсіх бежанцаў-палякаў з Віцебскай, Курляндскай і Ковенскай губерні. Пры гэтым планавалася ў акрэсленых гарадах, напрыклад, Віцебску, Полацку, Дзьвінску, Вялікіх Луках і інш. аказваць бежанцам дапамогу адзежай, прадуктамі і стварыць санітарна-лекарскія пункты. Бежанцы меліся выязджаць арганізаванымі групамі, дапамогу атрымлівалі іх кіраунікі, таму структуры камітэту павінны былі зрабіць спісы ўсіх бежанцаў, іх асабістых патрэбай і месцаў, да якіх хацелі вярнуцца. На дарозе вяртання тыя бежанцы, якія не мелі грошай, павінны былі атрымаць бясплатны праезд чыгункай, пайк і харчы для жывёлаў на тры дні³³.

СКО актыўна супрацоўнічаў у справе вяртання бежанцаў з іншымі польскімі арганізацыямі. Па яго ініцыятыве пачалося стварэнне агульнай віцебскай арганізацыі па вяртанню бежанцаў. Да яе ўтворэння не

³¹ AAN, СКО. Sygn. 94. Sprawozdanie... S. 790.

³² Тамсама.

³³ AAN, СКО. Sygn. 67. Zasady naczelne przy organizowaniu fali powrotnej wygnańców-Polaków guberni witebskiej zatwierdzone przez Radę Okręgową СКО 29 XI/12 XII 1917 г. S. 129-130; Korzeniowski M. Na wygnańczym szlaku... S. 367.

дайшло, бо прадстаўнікі польскіх арганізацый не змаглі даехаць да месца з’езду (быў запланаваны на 4/17 лютага 1918 г.) па прычыне перапынку ў чыгуначным руху³⁴.

СКО у Віцебску надалей працягваў займацца рээвакуацыяй палякаў. Ён даваў дакументы (выдаў усяго каля 3 тыс.), якія пацвярджалі сталяе месца жыхарства рээмігрантаў у Польскім Каралеўстве; адзначаў іх цяжкае становішча ў каранцінных пунктах, ацэньваючы частку іх як кан-цлагеры. Каб дапамагчы ў вяртанні, выслаў свайго прадстаўніка ў акупаваную немцамі частку Віцебшчыны³⁵.

Актыўная пазіцыя Камітэту была тым больш дарэчы, бо рух вяртання быў вельмі інтэнсіўны. Паўставалі незалежныя ад СКО ініцыятывы паразумення з немцамі і атрымання ад іх згоды не пераезд праз лінію фронту. Здаецца, віцебскі СКО не толькі сачыў за дзеянасцю г.зв. Віцебскай камісіі і інш., але схіляўся да выкарыстання вынікаў іх перамовай з немцамі. Так можна ацаніць спробу сабраць інфармацыю пра іншыя арганізацыі і намер перанясення да Дзвінска бюро акругі.

Увогуле планы польскіх дабрачынных арганізацый па рээвакуацыі польскіх бежанцаў з Рәсей рэалізаваць не ўдалося па прычыне складанай унутранай ситуацыі. Бальшавіцкія ўлады зліквідавалі гэтыя арганізацыі ў 1918 г.

Лютаўская рэвалюцыя стварыла ўмовы для інтэнсіўнага развіцця розных польскіх палітычных арганізацый, якія маглі весці сваю дзеянасць адкрыта без усялякіх абмежаванняў. У гэтай плыні паўстаў у Віцебску Дэмакратычны Саюз на чале з Казімірам Бжоўскім³⁶. Адной з першых польскіх арганізацый, узнікшых пасля падзення царызму, быў вайсковы клуб, пазней ператвораны ў Саюз палякаў-войскоўцаў (Związek Wojskowych Polaków далей – ZWP), які распачаў сваю дзеянасць ужо ў сакавіку 1917 г. У віцебскім гарнізоне яго арганізатарамі былі “разпалітыкаваныя афіцэры і падафіцэры на чале з харунжым Стэфанам Вэйхэртам”³⁷. Наступствам было стварэнне 4 красавіка 1917 г. камітэту салдатскіх дэпутатаў, якія прадстаўлялі салдатаў-палякаў віцебскага гарнізону і клубу палякаў-войскоўцаў.

³⁴ AAN, СКО. Sygn. 67. Pismo E.Zaleskiego do CKO w Piotrogrodzie z 26 1/8 II 1918 r. S. 135; Protokół nr 19 z posiedzenia Zarządu Okręgu Witebskiego СКО z 4/17 III 1918 r. S. 192.

³⁵ Korzeniowski M. Na wygnańczym szlaku... S. 375.

³⁶ AAN, СКО. Sygn. 67. Pismo CKO w Witebsku do Zarządu Głównego w Piotrogrodzie z 6/19 XII 1917 r. S. 131; Wrzosek M. Polski Związek Demokratyczny w Mińsku na Białorusi w r. 1917 // Kwartalnik Historyczny. 1970. R. 77. N. 2. S. 347.

³⁷ Miodowski A. Związki Wojskowych Polaków w Rosji (1917 – 1918). Białystok 2004. S. 30 (przypis 28).

Здаецца, што ад самага пачатку ZWP у Віцебску быў пад моцным уплывам Польскай сацыялістычнай партыі-лявіцы (PPS-Lewica) і Сацыял-дэмакратыі Польскага Каралеўства і Літвы (SDKPiL). Адам Мядоўскі лічыць, што сацыялістычная агітацыя прынесла вынікі, бо “дэмаралізаваныя камандзіры і шэраг жаўнерская маса, склаўшыя гэты саюз” у канцы сакавіка 1917 г. вырашылі навязаць контакт з Віцебскай Радай рабочых і салдацкіх дэпутатаў. У канцы красавіка была прынятая рэзалюцыя, у якой запатрабавана выяснення ад генерала Тадэуша Былеўскага, хто ўпайуважыў яго да фармавання дывізіі польскіх стральцоў; наступная рэзалюцыя была скіраваная супраць вядзення агітацыі і вярбоўкі ў “польскую армію”³⁸.

У канцы снежня 1917 г. віцебскі ZPW прыняў бок Саюзу палякаў-вайскоўцаў-лявіцы (ZPWL) і адначасова навязаў цеснае супрацоўніцтва з бальшавіцкім Вайскова-рэвалюцыйным камітэтам, у які накіраваў свайго прадстаўніка Рамана Рашкоўскага-Чэррапавіцкага³⁹. Амаль адначасова пад уплывам Саюзу быў створаны польскі рэвалюцыйны аддзел – артылерыйскі атрад у Віцебску. Ён выйшаў, як заўважыў Мечыслаў Вжосак, з польскага атраду Чырвонай гвардыі, створанага 1 студзеня 1918 г. па ініцыятыве С. Вейхарта. Колькасць яго байцоў расла даволі хутка, дзякуючы прыходу добраахвотнікаў з дывізіёну цяжкай артылерыі ў Мазурына пад Віцебскам, які ўваходзіў у склад I Польскага корпусу генерала Юзафа Доўбар-Мусніцкага⁴⁰. У выніку быў сформаваны Польскі рэвалюцыйны дывізіён цяжкай артылерыі імя 1 студзеня. Яго камандзірам стаў Стэфан Чэрніцкі (Чэрнецкі), сябра PPS-Lewicy. Дапамагалі яму ў арганізацыі ўпамянуты Рашкоўскі і Антоні Лепперт, таксама сябры лявіцы PPS.

Па версіі Эдварда Залескага, гэтая вайсковая частка ўзнікла 6-7 (19-20) студзеня 1918 г. пасля разгрому атраду польскіх збройных сілаў. Маячу вайсковую сілу, “польская ляўіца” атрымала сяброўства ў розных віцебскіх бальшавіцкіх камітэтах. Адначасова пасля прыбыцця прадстаўніка Народнага камісарыяту па польскіх спраўах Рамана Лагвы яна павінна была заняцца апекай, г.зн. пераняць кантроль над польскімі арганізацыямі на Віцебшчыне. Небяспечнымі для польскіх арганізацый былі дзеянні Бушмана, кіраўніка мясцовага бальшавіцкага Рэйкуму, які пры-

³⁸ Miodowski A. Związki Wojskowych Polaków w Rosji... S. 30; Zaleski. Polska lewica wojskowa w Rosji w okresie rewolucji 1917 – 1918. Warszawa, 1971. S. 214.

³⁹ Zaleski. Polska lewica wojskowa w Rosji... S. 214.

⁴⁰ Wrzosek M. Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918. Warszawa 1990. S. 489; Zaleski. Polska lewica wojskowa w Rosji... S. 215, 250.

⁴¹ AAN, СКО. Сигн. 67. Писмо СКО в Віцебску до Зарządu Głównego Komitetu w Piotrogrodzie z 7 III/22 II 1918 г. S. 182; Писмо СКО в Віцебску до Зарządu Głównego Komitetu w Piotrogrodzie z 6/19 XII 1917 г. S. 134-135.

ступіў да ліквідацыі бежанскіх і нацыянальных арганізацый. Замест іх ён ствараў лакальныя бальшавіцкія Рады бежанцаў. Дзеянні бальшавікоў былі вынікам рашэння II Усерасейскага з’езду бежанцаў пра арганізацыю такіх радаў на дэмакратычнай аснове⁴¹.

Для пераймання кантролі над польскім насельніцтвам спрабавана стварыць бальшавіцкую Польскую раду бежанцаў. У выпіку перамоваў з польскімі арганізацыямі ў Віцебску быў дасягнуты кампраміс – да выбараў у Польскую раду бежанцаў (у сярэдзіне сакавіка) 4/17 лютага 1918 г. была створана Часовая польская рада бежанцаў, якая “наміальная прыймае галоўнае кіраўніцтва, а ў сапраўднасці займаецца здабыццём ад Губернскага камісарыяту па справах бежанцаў сродкаў на патрэбу дабрачынных арганізацый”⁴². У гэтую Раду меліся ўваіці па два прадстаўнікі СКО, Польскага камітэту, Санітарна-Харчовай секцыі, па аднаму з Выканаўчага камітэту Віцебскай зямлі, па трох прадстаўнікі чыгуначнікаў-палякаў і бежанцаў, па два дэлегаты ZWP і PPS. У прэзідыуме Рады польскія арганізацыі атрымалі трывесцы: прэзідэнта (А.Ражноўскі), віцэ-прэзыдэнта (В. Рагінскі), сакратара (Тэадор Шрэттар – гіпатэчны сакратар з Ломжы, ганаровы сябров СКО). Супрацоўніцтва з бальшавікамі не ўратавала польскія арганізацыі ад ліквідацыі.

Дзейнасць польскіх арганізацый у Віцебску была скіраваная не толькі на дапамогу ахвярам вайны, але на падтрымку польскасці. Польскія арганізацыі рэалізоўвалі перш за ўсё мэты і патрэбы мясцовай польскай супольнасці, і адначасова імкнуліся да іх рэалізацыі, дапасоўваючыся да бурлівай і пераменлівой расейскай рэальнасці часоў Вялікай вайны.

Пераклад з польскай мовы Аляксандра Краўцэвіча

⁴² AAN, СКО. Sygn. 67. Pismo E.Zaleskiego do Zarządu Głównego Komitetu w Piotro-grodzie z 22 II/7 III 1918 r. S. 183.

Рэцэнзія

П.А.Лойка. Шляхта беларускіх зямель у грамадска- палітычным жыцці Рэчы Паспалітай другой паловы XVI – першай трэці XVII ст. – Мн.: БДУ, 2002. – 100 с.

Манаграфія прысвечана таму адзінаму ў 500-гадовай гісторыі ВКЛ перыяду, калі дробная і сярэдняя шляхта была вызначальнай палітычнай сілай у дзяржаве і праз павятовых соймікі ўдзельнічала ва ўстанаўленні палітычнага курсу княства. Да таго паслялюблінскага 50-годдзя і пасля яго ва ўсіх уладных структурах верхаводзіла магнацтва.

Класічныя даследаванні па гісторыі станаўлення шляхецкага саслоўя і парламентарнай сістэмы ВКЛ М.Максімейкі, Ф.Ленантовіча, І.Лапо перапыняюца на 16 ст. Польская гісторыяграфія, традыцыйна зацікаўленая гісторыяй элітарных саслоўяў Рэчы Паспалітай – за выключэннем Г.Візнера і А.Закжэўскага – вывучае каронную шляхту і з ёй нярэдка атаясамлівае шляхту вялікакняжацкую.

Праблемы, што разглядаюцца ў гэтай невялікай па аб'ёму, але глыбокай па зместу працы вядомага знаўцы беларускай гісторыі 16 – 18 ст. – станаўленне і юрыдычнае афармленне шляхецкага саслоўя, унутры- і міжсаслоўныя стасункі шляхты, сфера палітычных інтэрэсаў шляхты беларускіх зямель у 70-я г. 16 – 20-я г. 17 ст., узровень яе сацыяльнай актыўнасці і ментальнасць, пазіцыі “народу шляхетнага” ў вырашенні кардынальных пытанняў тагачаснага грамадства – не знайшли належнага адлюстравання ў беларускай гісторыяграфіі.

Кніга складаецца з трох раздзелаў:

- Стан шляхты беларускіх зямель у передлюблінскі перыяд.
- Палітычныя інтэрэсы і сацыяльная актыўнасць шляхты беларускіх зямель у апошній трэці 16 – першай трэці 17 ст.
- Грамадска-палітычная свядомасць шляхты беларускіх зямель.

У іх на высокім прафесійным узроўні зроблена наўковая рэканструкцыя ўдзелу шляхты ў грамадска-палітычным жыцці Рэчы Паспалітай паслялюблінскага падустагоддзя. Праблема разглядаецца, галоўным чынам, на матэрыяле рэпрэзентатыўных архіўных крыніцай з дакументаховішчай Менска, Санкт-Пецярбурга, Варшавы і Кракава і па-майстэрску тонка ўпісаных у канву наўковага наратыву.

Першы раздзел кнігі прысвечаны трохсотгадоваму працэсу афармлення шляхецкага саслоўя ад паказу яго тытулатурна-тэрміналагічных аспектаў, шляхоў росту прыватнага землеўладання ў 15 – 16 ст. да прасочвання гісторыі кансалідацыі разнастайных элементаў саслоўя на грунце дзяржаўнага заканадаўства ў 14 – 16 ст.

На 16 ст., як слушна адзначана ў манаграфіі, былі вызначаны два галоўныя крытэрыі, па якіх жыхары ВКЛ маглі залічвацца да катэгорыі прывілеяванага шляхецкага саслоўя: валоданне зямельнай уласнасцю і адбыванне ваеннаї службы. Межы саслоўя былі ані празрыстыя, ані замураваныя. Разглядаюцца

шляхі яго папаўнення: легальныя каналы пранікнення ў шляхецтва і нелігітмічныя махінацыі па яго набыцці; заходы вялікакняжацкай улады па ўвядзенню кантролю над працэсам шляхетызацыі грамадства.

У манаграфіі акрэслены троі катэгорыі прывілеяванага стану паводле іх уплыву на палітычнае жыццё краіны. 1) Магнаты-латыфундystы, якія ўтваралі вышэйшую і наймагутнейшую эліту шляхты. Палітычная ўлада ў перадлюблінскі перыяд цалкам знаходзілася ў іх руках. 2) Сярэдняя шляхта – найбольш палітычна актыўная ў другой палове 16 ст. Яна палітычна ўмацоўвалася на павятовым узроўні і праводзіла лінію па перацягванні вызначальнасці ў палітычным курсе краіны на соймікавыя, а не на радна-соймавыя пасяджэнні. 3) Дробная шляхта, чыі голас практична не гучаў у вышэйшых шляхецкіх прадстаўнічых органах. Але для 16 ст. нельга сказаць, што ён не быў там чутны, бо, абапіраючыся на настроі асноўнай шляхецкай масы, палітыкі сярэдняя павятовага ўзроўню ўмацоўвалі свае пазіцыі на вышэйшым соймавым грунце і вымушала радных дзяржаўных лідэроў звяртацца да падтрымкі рэгіональных цэнтраў.

Прасочана, як да 60-х г. 16 ст. сярэдне- і маламаёманасне прадстаўніцтва шляхецкага саслоўя ўсіх зямель ВКЛ дамаглося значнага пашырэння сваіх палітычных правоў і фармальна дасягнула юрыдычнай роўнасці з князямі і буйной знаццю. Стварэнне ў 1565 г. павятовых соймікаў была чарговай саступкай з боку раней усеўладнай магнатэрый дробнаму і сярэдняму шляхецтву, якое імкнулася да вызначальнага палітычнага голасу ў сваім гаспадарстве.

Найбольш удалым у манаграфіі з'яўляецца другі яе раздзел “*Палітычныя інтарэсы і сацыяльная актыўнасць шляхты беларускіх зямель у апошній трэці XVI – першай трэці XVII ст.*”. У ім акрэсліваюцца канкрэтныя сферы палітычных інтарэсаў шляхты беларускіх зямель, узоровень яе сацыяльнай актыўнасці, пазіцыі “народу шляхетнага” ў вырашэнні кардынальных проблем тагачаснага грамадства.

Увядзенне прывілеям Жыгімonta Аўгуста 1564 г. павятовых соймікаў у ВКЛ П.Лойка называе апафеозам шляхецкіх перамог і здабыткаў сярэдзіны 60-х г. 16 ст. Менавіта праз паветы пралягаў шлях апанентаў магнатэрый да палітычнага Алімпа ў ВКЛ.

Дэталёва паказана, як у паслялюблінскае падстагоддзе цэнтр цяжару палітычнага жыцця ВКЛ усе больш пераносіўся на павятовы ўзровень. Вымушаныя прашляхецкія крокі магнацка-арыстакратычнага цэнтра, якія былі выкліканы знешне- (Інфлянцкая вайна) і ўнутрыпалітычнымі складанасцямі, паступова пераўтваралі павет ва ўплывовую, а ў некаторых момантах (бескаракаралеўе) – вызначальную дамінанту дзяржаўнай улады. Гэта заканамерна, сцвярджае аўтар, бо на працягу 60–70-х 16 ст. па меры ажыццяўлення дзяржаўнага адміністрацыйна-судовага рэформавання на “польскі лад” павет становіўся ўнутрызамкнёны тэрытарыяльнай адзінкай мясцовага самакіравання, дзе канцэнтравалася асобная адміністрацыя, палітычны цэнтр і выбарчая курыя, судовыя органы і ваеннае харугва. Павет усё болей настойліва заяўляў пра сябе як пра самастойную сілу, якая ў крытычных сітуацыях бярэ ініцыятыву ў свае рукі і дыстанцыруеца ад вышэйшай улады. Пытанні, рагшэнне якіх раней было прэрагатывай толькі вышэйшай знаці, цяпер выноси-

ліся на абмеркаванне шырокага кола шляхты. Соймікавая павятовая практика дазваляла шляхце ўсіх зямель ВКЛ прымаць удзел у палітыка-заканадаўчай дзяржаўнай дзейнасці.

У манаграфіі разглядаюцца механізм склікання соймікаў, іх прэрагатывы і разнавіднасці (трыбуналскі, рэляцыйны, каптуровы, генеральны, надзвычайны і інш.). Задзіжана, што шляхецкая сацыяльная актыўнасць залежала ад многіх фактараў: эканамічнага развіцця рэгіёна і ўзроўню заможнасці землеўладальнікаў, унутры- і зневешнепалітычнай сітуацыі. Цікавае назіранне аўтара: актыўнасць павятовых соймікаў на заходній тэрыторыі Беларусі пераўзыходзіла ўсходнюю частку. Гэта абумоўлівалася меншай шчыльнасцю насельніцтва і памежным з Расеяй становішчам рэгіёна.

Безумоўна, уся шляхта пагалоўна ніколі не выступала на сваіх палітычных сходах. Даследчык літаральна “вылічвае” палітычну актыўную і ўплывовую частку павятовой шляхты – ад 20 да 60 асоб на павет, 1380 чалавек – на ВКЛ. Яна складала 3,5 % “народу шляхетнага”.

Манаграфія дае добрае ўяўленне пра тое кола жыццёва важных пытанняў – ад міжнародных, агульнадзяржаўных рэччаў спалітаўскіх, вялікакняжацкіх да ваяводска-павятовых і асаўстых, – якія абміркоўваліся і вырашаліся на сойміковых пасяджэннях таго часу. Галоўнай сярод іх была праблема дзяржаўнай бяспекі. На дакументальным матэрыяле паказана, як шляхецкае вока пільна сачыла за абмеркаваннем шматлікіх аспектаў міжнародных зносін на ўсіх дзяржаўных заканадаўча-ўладных прыступках.

Аналіз крыніцаў прывёў аўтара да вынівовы, што ў першыя паслялобінскія дзесяцігоддзі шляхта беларускіх зямель успрымала Польшчу ўсё яшчэ як суседнюю дзяржаву, прайўляла насыржанасць, а часамі непрыязнья настроі ў дачыненні да польскіх “братаў”. Пры падтрымцы рэгіональных улад цэнтральны ўрад ВКЛ стараўся пры выпадку дыстанцыравацца ад заходняга партнёра і вытрымліваць палітычную лінію, скіраваную на самастойнае бачанне і вырашэнне ўнутры- і зневешнепалітычных праблем. Так, дзяжурным пытаннем на сойміках прыкладна паўтара дзесяцігоддзі пасля Любліна з’яўлялася матываванасць патрабаванне ад каралеўскай персоны аб вяртанні ў межы ВКЛ украінскіх ашараў. Неаднойчы на павятовых сойміках у канцы 16 – першай трэці 17 ст. гучалі патрабаванні, каб вызначыць канкрэтныя межы паміж ВКЛ і Польшчай, а менавіта правесці дакладны падзел Берасцейскага ваяводства і Гарадзенскага павета з Падляшшам, Мазырскай зямлі з Кіеўскім паветам. Асвятляеца тэртыярыяльны канфлікт з Польшчай з-за Смаленска, у 1611 г. здабытага войскам Рэчы Паспалітай падчас ваеннаї выправы супраць Расеі.

Матэрыялы павятовых соймікаў паказваюць, што асноўнымі прычынамі канфліктаў ВКЛ з Каронай былі традыцыйныя тэртыярыяльныя прэтэнзіі і гравшовыя ўзаемаразлікі, у першую чаргу фінансаванні войска і зневешнепалітычных ваенных і дыпламатычных акций. Аднак пры ўсіх спрэчках і тэндэнцыях ВКЛ да аўганамізацыі, пры ўсіх намерах ліцвінскай шляхты скарэзываць акт Люблінскай уніі, нездаволенасці реалізацыяй яго артыкула аб валютным і мытным саюзе, пры ўсіх фінансавых і матэрыяльных прэтэнзіях у ВКЛ да Каралеўства Польскага ні слова аб скасаванні уніі не было вымаўлена з ліцвінскага боку. Велікакняжацкую шляхту нельга падазраваць у сепаратызме, які меў бы на мэце аддзяленне

ВКЛ ад Польшчы, разрыў унійнага саюзу, заключае даследчык. А гарантаванасць неўмяшальніцтва польскай шляхты ва ўнутраныя справы ВКЛ збліжала ліцвінскі набілітэт з кароннай палітычнай элігай, рыхтавала глебу для інкарпарацыі шляхты ВКЛ у “польскі народ шляхетны”. У 20-я г. 17 ст. адбылося аб’яднанне палітычных інтарэсаў шляхецкіх станаў Польшчы і ВКЛ.

Пастаяннай праблемай для шляхты ВКЛ была ўсходняя мяжа. Пазіцыя шляхты беларускіх зямель у адносінах з Москвой, як пераканаўча даказана скрэзь прызму соймікаўых дэбатаў, была нязменная і грунтавалася на імкненні жыць з ёй у міры. Манаграфія знаёміць з пазіцыяй беларускай шляхты адносна ілжэдзімітрыяды. Ваенная экспансія на ўсход не прымалася шырокім колам саслоўя нават падчас інтэрвенцыі Рэчы Паспалітай у Расейскую дзяржаву. Апошняя прынесла прынесла шляхце беларускіх зямель, па-першае, матэрыяльна-фінансавыя праблемы; па-другое, унесла раскол у адносіны “палітычнага народу” і цэнтральний улады, што паклала пачатак дзэнтралізтарскім тэндэнцыям у дзяржаўна-палітычным жыцці Рэчы Паспалітай.

У пытаннях стасунку з суседнімі краінамі (у тым ліку з Крымам) шляхта беларускіх зямель у большасці выпадкаў выступала ў якасці падыходаў фактару, які адхіляў мажлівасць войны Рэчы Паспалітай з імі. У дачыненні да краін больш аддаленых (Венгрыі, Італіі, Малдавіі ды іншых) стаўленне павятовай шляхты было цалкам міралюбівым.

Затое, як сведчыць праведзене даследаванне, далёка не на падыходаў фактару настроена шляхта ў пытаннях абароны сваіх правоў. Лейтматывам усіх соймікаўых пасяджэнняў быў шляхецкі пастулат, класічна сформуляваны з’ездам Ашмянскага павета ў 1606 г.: “Мы народ вольны і правы ды вольнасці нашы парушаны быць не могуць”. (Дарэчы, з манаграфіі мы даведваемся пра вялікую актыўнасць ашмянскай шляхты.) Любое парушэнне норм Статута 1588 г. – гаранта прававога і маёманага статусу шляхты ў сваёй дзяржаве – пільна адсочвалася і прыпынялася, як гэта паказана на прыкладзе супрацьстаяння з каралём у сувязі з прызначэннем ім паляка на пасаду віленскага біскупа.

Беларускую шляхту хвалявалі рэлігійныя пытанні. Яе сур’ёзную занепакoenасць і неадназначную рэакцыю, як гэта паказана ў працы П.А.Лойкі, выклікала заключэнне Берасцейскай царкоўнай уніі. На сойміках абмяркоўваліся міжэтнічныя стасункі, у першую чаргу адносіны з жыдамі і татарамі, кадравая і іншыя ўнутрыпалітычныя праблемы.

Неабдымнай была мясцовая праблематыка шляхецкіх соймікаў: цяжкасці гандлёва-еканамічныя (дазвол на кірмашы, ліквідацыя мыт, пабудова мастоў і г.д.), зямельныя (земельныя падараванні, спрэчкі, абарона пушчаў і г.д.), судова-прававыя (удасканаленне судовай дзейнасці, крымінальныя разборкі) і інш.

Папярэдніе соймікавае абмеркаванне ўсіх тых пытанняў, што выносяліся на соймавы форум Рэчы Паспалітай, з’яўляліся своеасаблівай формай грамадскага плебісцыту, якія ўпłyваў і карэктаваў палітыку каралеўскага двара і сената. Вярохўная ўлада ў асобе караля разумела і ўспрымала настроі “верна-падданага” ёй палітычнага народу“, улічвала рэальныя ўладныя мажлівасці і ставіла задачу супрацоўніцтва са шляхецкім станам у выпрацоўцы асноўных вектараў дзяржаўнай палітыкі. Праўда, каралеўская абязцянні не заўсёды выкон-

валіся. Шляхецкія сходы неаднойчы абуразліся, што іх іх рашэнні не бяруцца да ўвагі вышэйшай уладай.

Але паступова час, калі шырокас кола шляхты выступала ў ролі вызначальніка палітычнага курсу краіны, адыходзіць у мінулае. Недзе з 30-х г. 17 ст., як канституе аўтар манаграфіі, соймікавая эйфарыя беларускай шляхты праходзіць. Адасабляючыся ад цэнтра, паветы становіцца палітычна-баявой адзінкай у руках магнацкіх кланаў, а павятовая шляхта – шараговымі байцамі за інтэрэсы сваіх патронаў.

У трэцім раздзеле манаграфіі “*Грамадска-палітычная свядомасць шляхты беларускіх замель*” даследующа элементы палітычнай свядомасці дзяржаўнай эліты. Прасочваеца эвалюцыя сэнсавага напаўнення дэфініцыі “Айчына” (па-старабеларуску “Отчизна”) у разуменні шляхты. Спачатку тэрмін ужываваўся ў вузкім разуменні, а менавіта для пазначэння спадчынных родавых уладанняў. У 10–20-я г. 16 ст., калі адбывалася дзяржаўна-станавая кансалідацыя вярхоў грамадства ВКЛ, у вызначэнне “Айчына” была прыўнесена ўсведамленне агульнадзяржаўнага, вялікакняжацкага патрыятызму. У паслялюблінскі перыяд адзначаны трох варыянты разумення беларускай шляхтай Айчыны: 1) Айчынай вызначалася ВКЛ, а Рэч Паспалітая разглядалася як агульнае дзяржаўнае ўтварэнне; 2) Рэч Паспалітая паўставала як Айчына ў выглядзе Кароны Польскай і ВКЛ; 3) атаясамленне Рэчы Паспалітай і Айчыны. Падобны падыход асабліва яскрава праяўляўся з канца 16 ст., калі прэтэнзіі да “братоў-палякаў” паменшала (далучэнне да “залатых” вольнасцей шляхецкіх, спраўнае дзеянне статутовых норм, прылучэнне Смаленшчыны да ВКЛ), а супольныя рокашы, інтэрвенцыя на ўсход, абарона ад ворагаў з поўначы і поўдня інкарпаравалі шляхту ВКЛ у “польскі народ шляхетны”. У гэтай сітуацыі Рэч Паспалітая становілася для яе агульнай “Айчынай-маткай”. Бліжэй да сярэдзіны 17 ст. Рэч Паспалітая стала лічыцца ліцвінскай шляхтай сваёй Айчынай. Здрада Айчыне лічылася найвялікшым, недаравальным злачынствам.

У свядомасці шляхты таго часу дэфініцыя “Айчына” практична атаясамлівалася з тэрмінам “паньства” (дзяржава). Інстытут дзяржавы ўспрымаўся як звыш дадзеная святыня. Фарміраваўся дзяржаўны патрыятызм. Гарантам моцы, стабільнасці, росквіту дзяржавы ва ўяўленні ліцвінскай шляхты і яе ідэолагі і акумулятара шляхецкіх ідэй Льва Сапегі была грамадская згода, жыщё ў “міласці і згодзе”, а самай вялікай заганай – унутраныя канфлікты. Пытанне аб міры ў агульным рэчпаспалітускім доме стаяла на парадку дня практична ўсіх соймавых пасяджэнняў.

На практыку другой паловы 16 ст., нават у экстрэмальныя для існавання дзяржавы моманты, шляхта дамагалася захавання і выканання сваіх правоў і вольнасцяў. Выраз пра захаванне і выкананне шляхецкіх правоў і вольнасцяў можна назваць дзяжурным у сойміковых пастановах, але не марным, бо дзеля абароны сваіх прывілеяў шляхта са зборам у руках падымалася супраць караля, як было, напрыклад, у час рокашу 1606 – 1607 гг.

Шляхецкае грамадства не дапускала падзелу ў правах і вольнасцях на “вышэйшых” і “ніжэйшых”. У яго свядомасці была непарушнай ідэя роўнасці: у

прывілеях, паходжанні, мажлівасці ўдзелу ў палітычным жыцці. Для абазначэння грамадска-палітычнай агульнасці шляхецкага стану Рэчы Паспалітай выкарыстоўвалася дэфініцыя “братэрства”.

Несумненна, што манаграфія П.А.Лойкі заняла годнае месца ў гістарыграфіі паслялюблінскай гісторыі Беларусі. Разам з тым, яна выклікае шэраг заўваг. На жаль, аўтар абыходзіць увагай вельмі цікавы і малавядомы сюжэт аб рэакцыі беларускай шляхты на грандыёзны план Стэфана Баторыя паходу на Стамбул праз Москву, у пошуках падтрымкі якога ён спецыяльна прыехаў у ВКЛ.

Зразумела імкненне аўтара будаваць сваю манаграфію на арыгінальных, невядомых раней гістарычных крыніцах, што бачна і з яе рэлігійнага сюжэта. Але ж цяжка згадаць із тым, што па-за ўвагай даследчыка засталася цэлая серыя прац П.Жуковіча па гэтаі тэмэ: “Борьба против унии на современных ей литовско-польских сеймах (1595–1600 гг.)” (СПб., 1897), “Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.)” (СПб., 1901), “Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (с 1609 г.)” (У 6 вып. СПб., 1903–1912).

Хоць П.А.Лойка і паказвае неаднозначнасць пазіцыі беларускай шляхты адносна заключэння і распаўсядзвання уніяцтва, аднак жа робіць акцэнт на яе негатyўным стаўленні да Берасцейскай унii. Між тым, папярэднія даследаванні ўкраінскімі гісторыкамі беларускіх соймавых і судовых матэрыялаў далі наступны прагноз: стаўленне шляхты да царкоўнай унii было больш спакойным, чым яго падала дарэвалюцыйная гістарыграфія, і пасля грунтоўнага вывучэння крыніц не выключаны перагляд канцепцыі барацьбы шляхты з уній як аднабаковой.

Скрозь прызму шляхецкай актыўнасці аўтар манаграфіі ўмелася раскрыць многія праблемы жыцця ВКЛ даследуемага перыяду. У выніку становішча больш зразумелыя многія рэаліі тагачаснай беларускай гісторыі, матывы ўчынкаў нашых продкаў, заходы дзяржаўных мужоў, наогул логіка падзеяў. Манаграфія дае асалоду пачуць і адчуць мову, якой гаварылі нашы продкі шляхецкага паходжання на мяжы 16 – 17 ст. А сама кніга напісана калартнай сучаснай мовай.

Аўтар выключна аб'ектыўны ў сваіх ацэнках і заключэннях. У той жа час відавочна, што ён не застаўся пабочным назіральнікам соймікаў страсцей, а нібы акунуўся ў эпоху, разам са шляхтай удзельнічаў у сойміках, дзе дыскутуваў, абураўся, прасіў, патрабаваў.

Манаграфія адлюстроўвае ўдзел шляхты беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці Рэчы Паспалітай праз павятовыя соймікі. Не менш цікавым было бы прасачыць, як прадстаўнікі беларускіх паветаў потым адстойвалі інтарэсы мясцовай шляхты на агульнадзяржаўным узроўні. Але гэта ўжо прадмет іншай кнігі.

Манаграфія Паўла Лойкі з'яўляецца арыгінальнай і таленавітай працай, асабліва каштоўнай для даследчыкаў паслялюблінскай эпохі і шляхецкай праблематыкі.

Святлана Марозава (Гародня)

Навуковая хроніка

Вынікі конкурсу на лепшую навуковую кнігу па гісторыі Беларусі за 2003-2004 г.

Беларускае гісторычнае таварыства працягвае выяўленне лепшых навуковых выданняў па гісторыі краіны. Конкурс праводзіцца шляхам апытаўніцтваў БГТ з дапамогай спецыяльных анкетаў.

Апошніе апытаўніцтва паказала, што найлепшай кнігай па гісторыі Беларусі, выдадзенай за двухгоддзе 2003 – 2004, прафесійная гісторыкі, згуртаваныя ў БГТ, лічаць кнігу німецкага даследчыка Райнера Лінднера *Гісторыкі і ўлада: нацыятаўторчы працэс і гісторычная палітыка ў Беларусі XIX – XX ст.* (Пер. з нем. Л.Баршчэўскага; нав. рэд. Г.Сагановіча. СПб., Неўскі прасцяг, 2003. – 540 с.). Замоўчаная афіцыёзам і голасна прагучаяўшая ў незалежных гісторычных асяродках, кніга стала несумненным поспехам не толькі яе аўтара, але і арганізатара беларускага выдання Генадзя Сагановіча (кніга выйшла ў серыі “Альбартэніка” бібліятэкі часопіса “Беларускі гісторычны агляд”). Віншаванні калегам Лінднеру і Сагановічу!

Перамога працы пра гісторычную навуку паказвае, па-першае, на сённяшнюю актуальнасць проблемы маральнасці і грамадскай пазіцыі гісторыка; па-другое, выяўляе запатрабаванне гісторыкаў на “разлічэнне” з мінулым, ацэнку ўсяго шляху, пройдзенага беларускай гісторычнай навукай. Адстаронены погляд збоку, з-за межаў краіны аказаўся вельмі дарэчы.

На другім месцы апытаўніцтва: малатыражная (усяго 100 асобнікаў) кніга Сяргея Токця *Беларуская вёска на мяжы эпох: Змены этнічнай самасвядомасці сялянства ва ўмовах распаду традыцыйнага аграрнага грамадства (на матэрывах Гарадзенскіх 19 – першай трэці 20 ст.)* (Гродна: ГрДУ, 2003 – 191 с.) і навукова-папулярнае выданне Захара Шыбекі (2500 асобнікаў) *Нарыс гісторыі Беларусі (1795 – 2002)* (Мн.: “Энцыклапедыкс”, 2003 – 490 с.).

Рупнасцю Сяргея Токця ці не ўпершыню сярод шматлікіх прац па эканамічнай гісторыі сялянства з’явілася даследаванне ягонай самасвядомасці. Яно, несумненна заслугоўвае лепшага выдання, чым у са старэлай тэхнічна і маральнай друкарні Гарадзенскага ўніверсітэту.

Кніга прафесара Шыбекі – адна з найлепшых сінтэзаў нацыянальнай гісторыі апошніх стагоддзяў, спецыяльнага прадстаўлення не патрабуе.

Сярод лепшых кнігаў знайшліся таксама:

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIII стст.) /Л.О.Бохан, В.Голубеў, У.Емельянчык і інш.; Рэдкал.: М.Касцюк (гал.рэд.) і інш. Мн.: Экаперспектывы, 2004. – 344 с.)

Мірановіч Яўген. *Найноўная гісторыя Беларусі.* СПб. Неўскі прасцяг, 2003. – 243 с.: іл.)

Падокшын Сямён. *Беларуская думка ў канцэсце гісторы і культуры*. Мн.: Бел. Навука, 2003 – 316 с.

Чарняўскі Міхail. *Ілюстраваная гісторыя старадаўнай Беларусі: Першытыні перыяд*. Мн.: Выд. Цэнтр БДУ, 2003. – 144 с.: іл.

Звяртае на сябе ўвагу безумоўная перавага кнігаў, выдадзеных у прыватных выдавецтвах, гзн. пры адсутнасці дзяржаўнага патранату. Практычна ёсё, што сёння ёсьць цікавага і вартага ў беларускай гістарычнай навуцы, творыца фінансава і ідэалагічна незалежна ад дзяржаўнага апарату. Гісторыкі навучыліся самастойна не толькі мысліць, але і выжываць. Гэта паказвае на патэнцыял і добрыя перспективы нашай справы.

Аўтар-пераможца конкурсу, будзе ўзнагароджаны дыпломам Беларускага гістарычнага таварыства.

Аляксандар Краўцэвіч

“Гвалт улады супраць свабоды сумлення: рэпрэсіўная палітыка Савецкай дзяржавы супраць хрысціянскіх цэркваў і веруючых (ідэйныя асновы, механізм рэалізацыі, гістарычныя наступствы)”

Гэтая канферэнцыя, якая праходзіла ў сталіцы Украіны, была прысвечана 60-годдзю ліквідацыі грэка-каталіцкай царквы. Яе ладзілі Нацыянальны ўніверсітэт “Кіева-Магілянская Акадэмія” (Кіеў) і Украінскі каталіцкі ўніверсітэт (Львоў). Канферэнцыя адбывалася ў адным з будынкаў знакамітай Кіева-Магілянскай акадэміі, заснаванай у першай палове 17 ст. праваслаўным кіеўскім мітрапалітам Пятром Магілай.

Арганізатары канферэнцыі лічылі галоўнай задачай высвятленне гістарычнай абумоўленасці царкоўна-дзяржаўных узаемаадносінаў у мінулым, што абраўнулася брутальнай знявагай свабоды сумлення і жорсткім пераследам за веру, трагічныя наступствы якіх адчуваюцца і сёння. Да ўдзелу ў канферэнцыі былі запрошаныя вядомыя гісторыкі, бағасловы, філософы і палітолагі, а таксама прадстаўнікі Цэркви (архімандрит Сяргей Гаек, харкаўскі архіепіскап Ігар Ісаачэнка, мітрапаліт Любамір Гузар і інш.), палітыкі і дзяржаўныя службоўцы. Яны прадстаўлялі Украіну, Беларусь, Расею і Польшчу. Разам са слухачамі колькасць удзельнікаў канферэнцыі складала каля 100 чал.

На працягу двух дзён абмяркоўваліся даклады, якіх было прачытана 24. Адбылося пяць сесій: 1) Рэлігійныя аспекты дзяржаўнай палітыкі царской Расеі на Украіне; 2) Ліквідацыя ўніі на ўкраінска-беларускіх землях пасля падзелаў Рэчы Паспалітай; 3) Атэістычнае ідэалогіі і барацьба таталітарнага рэжыму з рэлігіяй у 1917 – 1939 г.; 4) Савецкая рэлігійная палітыка на Украіне падчас Другой сусветнай вайны; 5) Дзяржаўная “ліквідацыя” ўніі ў Галічыне і Закарпацці ў 1946 – 1949 г. На сесіі заслушоўвалася па 3–4 рэфераты, а потым адбывалася іх абмеркаванне. Дыскусію “заводзілі” папярэдне “замоўленыя” па кожнай праблеме “навуковыя правакатары” з ліку вядомых даследчыкаў канфесійнай гісторыі. Потым у ёй удзельнічалі ўсе ахвотныя.

Грунтоўныя даклады расейскіх даследчыкаў – Алены Беляковай з Масквы і Міхаіла Шкароўскага з Санкт-Пецярбурга – раскрылі той прававы і палітычны фон, на якім адбывалася ліквідацыя грэка-каталіцкай царквы адпаведна ў 19 ст. ў Расейскай імперыі і ў 20 ст. у СССР.

Інкарпараваная ў дзяржаўную сістэму Расейскай імперыі праваслаўная царква, як адзначала А.Белякова, выпрацавала досвед барацьбы супраць не-прызнаных імперскай уладай цэрквай на стараабрадцах. Як і стараабрадніцтва, уніяцтва разглядалася царызмам як народная вера. Ва уніятках афіцыйны Пецярбург бачыў не самастойную царкву, а падманутых, “отторженых” ад праваслаўя, і па праву гаспадара ў дзяржаве лічыў неабходным уніяцкую царкву знішчыць, далучыўшы яе або да праваслаўнай царквы, або да рымска-каталіцкай.

Асноўная роля ў ганеннях на уніятаў належала чыноўнікам Міністэрства ўнутраных спраў, якія з 1827 г. сталі кіраваць справамі уніятаў і з элігіяй нічога агульнага не мелі. Непрызнанне юрыдычнага статуса уніяцкай царквы грунтавалася на непрыяцці гэтай канфесіі. Асаблівая ўвага, паводле даследчыцы, была ўдзелена фармаванню добрانадзеяйнага духавенства. З’явіліся трох градацкіх святароў: добронадзеяйныя, пакорныя і сумнёўныя. Нязгода ўз’яднацца разглядалася як непакора начальнству. Пакуль у Пецярбургу “изображені” мірнае “безмятежное торжество” ўз’яднання, турмы Украіны і Беларусі папаўняліся арыштантамі. Народную стойкасць у абароне веры падтрымлівала інтэлігенцыя. Дакладчыца згадала знакамітага юрыста А.Ф.Коні, які называў афіцыйна створаную бачансць добраахвотнасці і масавасці ўз’яднання уніятаў “адміністратывным міражом”, за якім стаяў гвалт. Савецкая свабода сумлення, па словах А.Беляковай, пераўтварылася ў гэткі ж адміністрацыйны міраж, за якім стаяў крывавы пераслед.

Цікавыя падлікі, факты і назіранні прагучалі ў выступленні Мар’яна Радвана. Даследуючы стаўленне царскай улады да рымска-каталіцкай царквы ў т.з. “захадніх губернях”, ён устанавіў імёны 800 каталіцкіх святароў, высланых адтуль у Сібір на працягу 1863 – 1870 г. Тады ж быў зачынены 202 касцёлы. Адной са стратэгічных ліній урадавай палітыкі вучоны называў паралізацыю дзеянасці вышэйшай іерархіі, куды прызначалі старых, слабых і недзеяздольных асобаў, якім было лёгка навязаць сваю волю. Царскі ўрад правільна разлічыў – трэба ўдарыць там, дзе пазіцыі рымска-каталіцкай царквы былі найбольш моцныя. Такой была Віленская епархія, кіраўнікоў якой увесе час заключалі ў турмы, высыпалі.

Рэфераты даследчыкаў Ігара Скочыляса са Львова “Падзеннне Калоса: культурныя і палітычныя абставіны “хуткай” ліквідацыі уніі на Падоллі ў канцы 18 ст.” і Алы Кірыдон з Палтавы “Украінская праваслаўная царква (1921–1936) у кантэксле дзяржаўна-царкоўных адносін у Савецкай Украіне” выклікалі асаблівую цікавасць удзельнікаў канферэнцыі акцэнтам на тэарэтыка-метадалагічныя падыходы да асвялення проблемы.

Ад Беларусі з дакладам выступала аўтарка гэтых радкоў, якая распавяла пра прычины, механізм ліквідацыі уніяцкай царквы ў Беларусі ў 1780 – 1839 г. і рэакцыю грамадства.

Савецкая ўлада, як адзначалася на канферэнцыі, унаследавала механізмы сваёй рэпрэсіі палітыкі ад царскага рэжыму і ў 20 – 30-я г. 20 ст. апрабоўвала іх на ўсіх без выключэння цэрквях і верніках. Некалькі пакаленняў людзей былі пазбаўленыя свабоды веравызнання, што прывяло да згасання векавых традыцый веры, прагрэсуючай бездухойнасці і дэмаралязацыі грамадства.

Сярод праслушаных на канферэнцыі рэфэратаў, з якіх адзін здаваўся цікавішы за другі, мяне найбольш уразіла выступленне даследчыка з Пецярбурга, аўтара шэрагу кніг па проблематыцы канферэнцыі Міхаіла Шкароўскага “Ганення на Рускую праваслаўную царкву і Украінскую грэка-каталіцкую царкву ў кантэксле савецкай рэлігійнай палітыкі другой паловы 40-х гадоў 20 ст.” Пярэдадзень Вялікай Айчыннай вайны, як адзначаў дакладчык, вызначаўся ганеннямі савецкай улады на ўсе канфесіі і спыненнем іх легальнага існавання. Разам з тым меў месца моцны царкоўны супраціў. Адраджэнне рэлігійнага жыцця на акупаванай фашистамі тэрыторыі паўплывала на змену савецкай палітыкі адносна Царквы. Прыкладна з сярэдзіны 1942 г. наступае адліга, якая, аднак, закранула, не ўсе цэркви.

Вясной 1943 г., пасля значных перамог на фронце, калі Сталін пачаў распрацоўваць планы перадзелу свету, ён карэнным чынам змяніў адносіны да царквы. Паводле М.Шкароўскага, ён выношваў планы зацвярджэння першынства Маскоўскага патрыярхату ў праваслаўным свеце, стварэння “маскоўскага Ватыкану”. З восені 1943 г., пасля прымусу іерархаў Сталіным, Маскоўская патрыярхія актыўізавалася. Але яе выкарыстанне ў зневенепалітычных планах Сталіна было нядоўгім. З канца 40-х г. “благоволение” Сталіна да Маскоўскага патрыярхату закончылася. Ад палітыкі асцярожнага прызнання РПЦ ён пераходзіць да палітыкі яе выцяснення з усіх сфераў жыцця. Зноў пачаліся рэпрэсіі, новы віток якіх прайшоўся на хрущоўскі час.

Ахвярай той камуністычнай палітыкі стала УГКЦ. Новадалучаныя да СССР у 1939 г. тэрыторіі, як падкрэсліў у сваім дакладзе Аляксандар Лысенка з Кіева, харектарызavalіся высокай ступенню рэлігійнасці і нацыянальнай свядомасці насельніцтва. Крэмль не выпускаў з поля зроку рэлігійнае жыццё на гэтых тэрыторыях. У планах ператварэння РПЦ у дзяржаўную царкву УГКЦ была асуджаная на знішчэнне. Высокі маральны аўтарытэт грэка-каталіцкай царквы не дазволіў уладзе хутка яе расхістаць. Існавала моцная пагроза масавага супраціву духавенства і веруючых. Тады быў выкарыстаны “метад Аляксандра Македонскага”.

На канферэнцыі былі ўсебакова разгледжаныя абставіны афіцыйнай ліквідацыі савецкай уладай Украінскай грэка-каталіцкай царквы. Агаворвалася роля ў тых падзеях Сталіна і старшыні Савета народных камісараў Украінскай ССР Хрущова. Была звернутая ўвага на неабходнасць урэшце адкінуць гістарычныя фальсіфікацыі пра добрахвотнасць “уз’яднання” грэка-католікаў Украіны і “гераізм” Ініцыятыўнай групы Г.Касцельніка. Разглядаўся працэс руйнавання структур УГКЦ.

Абміяркоўваліся мадэлі паводзінаў людзей, якім прыйшлося выбіраць паміж адмовай ад сваёй веры і асуджэннем за “контррэвалюцыйную дзеяннасць”. Адз-

началася, што дзяржава ставіла людзей у сітуацыю без выбару, а на афіцыйным узроўні сцвярджалася, што гэта іх выбар.

Гісторыя ліквідацыі УГКЦ разглядалася як найперш гісторыя мужнага супраціву, нязломнасці духа і вялікай сілы веры, якая была адзінай зброяй соцен безыменных пакутнікаў за веру. Такім чынам, даследаванне проблемы набыло на канферэнцыі новае гучанне – адбыўся выхад на антрапалагічны падыход.

У працэсе работы канферэнцыі ў навуковы абарот быў уключаны кала-
сальны эмпірычны матэрыял, да таго ж грунтоўна інтэрпрэтаваны. Праблематику высвялялі з розных гістарычных перспектываў. Шмат гаварылася пра ўрокі, якія трэба зрабіць з мінулага. Спроба ўдзельнікаў канферэнцыі разгляда-
зець падзеі 1946 г. у шырокім гістарычным кантэксьце і разабраца ў механизмах
насілля ўдалася. Наколькі ўдалася іх другая мэта – быць пачутымі – пакажа час.

У актавай зале Кіева-Магілянскай акадэміі, дзе праходзіла канферэнцыя, Львоўскі музей гісторыі рэлігіі спецыяльна арганізаваў выставу “Рэпресаванная царква”. На выставе былі прадстаўленыя унікальныя экспанаты з фондаў музея: прапагандысцкія антырэлігійныя плакаты 20 – 30-х г. 20 ст.; дакументы аб падрыхтоўцы і правядзенні Львоўскага царкоўнага сабору і ролі ў гэтым дзяржаўнай улады; фотаздымкі з сабору; партрэты арыштаваных епіскапаў; карта СССР з пазначанымі на ёй канцлагерамі; некаторыя асабістыя рэчы рэп-
рэсаваных іерархau і вернікаў; вышытыя на ткані абрэзы, якія выкарыстоўвалі-
ся ў набажэнстве сасланымі ў Сібір грэка-католікамі; і інш. Стэнды выставы
адлюстроўвалі таксама “катакомбы” перыяд існавання Украінскай грэка-ката-
ліцкай царквы (перыяд падпольнай дзейнасці на Украіне ў 1946-1989 г.), яе
легалізацыю і адраджэнне ў 1989 – 1990 г.

Адбылася таксама презентацыя выдання ў Украінскага каталіцкага уні-
версітэту, чия навуковая прадукцыя вядомая высокім навуковым узроўнем
(на Беларусі найбольш вядомыя матэрыялы “Берасцейскіх чытанняў”). Асаблі-
ва цікавай здалася заснаваная на багатай базе крыніцаў кніга Багдана Бацюрка-
ва “Украінська греко-католіцкая церква і Радянская держава (1939-1950) (Львів,
2005. 268 с.), якая ўтрымлівае сюжэты і па гісторыі уніяцкай царквы Беларусі.

Святлана Марозава (Гародня)

“Шляхі да нацыянальнага адраджэння: беларуская і чэшская мадэлі”

Пад такой назвай ад 4 па 6 ліпеня 2006 г. у Празе, у Карлавым універсітэ-
це адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя. Даследчыкі з Чэхіі, Бела-
русі, Польшчы і Нямеччыны абмяркоўвалі асаблівасці нацыянальнага адрад-
жэння двух народаў, парыўноўвалі адзін з найбольш удалых у Цэнтральна-
Усходній Еўропе чэшскі “нацыянальны праект” з беларускім.

Беларусь была прадстаўлена гісторыкамі Захарам Шыбекам, Андрэем
Кіштымавым, Паўлам Церашковічам, Генадзем Сагановічам (усе Менск), Але-
ксандрам Смаленчуком і Сяргеем Токцем (абодва Гародня), лінгвістамі і літаратураз-

наўцамі Сяргеем Запрудскім, Язэпам Янушкевічам, Ірынай Багдановіч і Міхасём Скоблам (усе Менск). Чэхія – прафесарамі і навукоўцамі Карлава ўніверсітэту Міраславам Грохам, Янам Рыхлікам, Любашам Швецам, Ганнай Гладковай ды інш., Польшча – гісторыкам ісацыёлагам Рышардам Радзікам (Люблін), а таксама беларускімі гісторыкамі Яўгенам Мірановічам і Алегам Латышонкам (абодва Беласток), Мікалаем Івановым (Аполе), Нямеччына – Мілашам Рэзнікам (Хемніц) і Аленай Тэмпер (Ляйпциг). Удзел у дыскусіях таксама прынялі Ян Сокал і Францішка Сакалова (Карлаў ўніверсітэт), беларуская даследчыца Ганна Сурмач.

Варта заўважыць, што Прага ўпершыню ў сваёй гісторыі прымала такую прадстаўнічую дэлегацыю беларускіх навукоўцаў, у выступах якіх адлюстраваліся і здабыткі, і праблемы айчыннай гістарыяграфіі нацыянальных працэсаў.

Усе ўдзельнікі канферэнцыі дэманстравалі высокі навуковы ўзровень, але хochaща асобна адзначыць рэфераты Міраслава Гроха (“Нацыі як прадукт сацыяльной камунікацыі?”), Паўла Церашковіча (“Беларусы ў кантэксле нацыянальнага адраджэння народаў Цэнтральна-Усходній Еўропы”), Яна Рыхліка (“Фармаванне “нацыянальнай гісторыі” як падставы нацыянальнай ідэі і нацыянальнай ідэалогіі”), Рышарда Радзіка (“Беларускі і чэшскі нацыянальны рухі ў 19 ст. (да 1914 г.) – падабенства і розніца”), Сяргея Токця (“Соцыёкультурныя ўмовы развіцця беларускага нацыянальнага руху ў 19 – пачатку 20 ст.”), Захара Шыбекі (“Беларускі нацыянал-камунізм – небяспека дэнацыяналізацыі або адзіны шанс самасцярдження?”) і Алега Латышонка (“Ад гісторыі ВКЛ да гісторыі Беларусі. Станаўленне беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі”).

Ажыўленне дыскусіі адбываліся таксама пасля выступаў іншых навукоўцаў. У цэнтры абмеркаванняў аказаліся праблемы прычынаў адноснай няўдачы (запозненасці) беларускага нацыянальнага праекту, ролі гістарычнай памяці ў выпрацоўцы нацыянальнай ідэалогіі, соцыёкультурных умоваў беларускага і чэшскага нацыянальных адраджэнняў, значэння сацыяльных праектаў у нацыянальных працэсах, чэская-беларускіх палітычных і культурных узаема-сувязяў ды інш.

Абмен думкамі атрымаўся надзвычай цікавым і карысным і для гасцей канферэнцыі, і для яе гаспадароў. Магчыма, яна паспрыяле ажыўленню чэска-беларускага навуковага супрацоўніцтва ў галіне гуманітарных навук. Яно можа быць вельмі карысным для абодвух бакоў. Нам ёсьць што абмяркоўваць, і мы размаўляем на агульнай мове – мове гістарычнай навукі.

Матэрыялы канферэнцыі будуть апублікаваны ў асобным зборніку, апрач таго з некаторымі рэфератамі, перакладзенымі на беларускую мову, можна будзе пазнаёміцца на старонках “Гістарычнага альманаху”.

Хочаща выказаць падзяку куратарам гэтага навуковага праекту прафесарам Яну Сокалу і Ганне Гладковай, а таксама яго каардынатору бакалаўру Алене Івановай, якая была адным з галоўных арганізатаў прыезду беларускай дэлегацыі. Яна ж апекавалася беларускім, польскім і нямецкім ўдзельнікамі канферэнцыі. Правядзенне канферэнцыі стала магчымым дзякуючы падтрымцы Міністэрства замежных спраў Чэхіі.

Алесь Смалянчук (Гародня)

Кніжны анонс

Andrej Kotljarchuk. In the Shadows of the Poland and Russia. The Grand Duchy of Lithuania in the European Crisis of the mid-17th Century.
Syderturins hugskola, 2006. - 347 s.

Кніга Андрэя Катлярчука дэманструе беларускі погляд на палітычныя падзеі 1645 – 1667 гг., заснаваны на шырокім коле крыніц. Манаграфія, фактычна, уключае гісторыю Вялікага Княства Літоўскага ў ёўрапейскі кантэкст на якасна новым узроўні. Англійская мова выдання моцна спрыяе ўвядзенню сучаснай беларускай навукі ў ёўрапейскую гісторыяграфію. Трэба адзначыць, што суседня краіны (Расея, Украіна, Літва) апошняя дзесяць гадоў прыкладаюць вялізарныя намаганні, каб пазнаёміць англамоўных чытачоў з вынікамі ўласных даследаванняў. Перакладаюцца манаграфіі, публікуюцца часопісы на замежных мовах і г.д. А вось у Беларусі навуковая прадукцыя на англійскай мове практична адсутнічае. Магчыма, кніга Андрэя Катлярчука стане пачаткам пэўнага беларускага “прапрыву” ў Еўропу.

В *Уводзінах* (с. 1-26) пералічваюцца асноўныя задачы даследавання, сярод якіх варта адзначыць аналіз прычынаў скасавання ўніі з Польшчай і заключэння Кейданскай ўніі 1655 г., ацэнка значэння ВКЛ у шведскай палітыцы, характарыстыка ролі Радзівілаў у гэтых падзеях і інш. Аўтар падрабязна спыніўся на паніці “крызісу”, ягонага разумення і інтэрпрэтацыі ў ёўрапейской навуцы. Аналізуучы гісторыяграфію праблемы, А.Катлярчук заўважыў, што Кейданская ўнія ў польскай гісторыяграфії трактуецца выключна негатыўна, як і яе галоўныя героі Януш і Багуслаў Радзівілы. Істотным недахопам, на думку аўтара, з’яўляецца слабая вывучанасць польскімі гісторыкамі дакументаў, якія захоўваюцца ў шведскіх сховішчах, і ігнараванне дзяржаўных інтарэсаў ВКЛ. Адначасова адзначаецца пазітыўнае стаўленне да Кейданскай ўніі беларускай і літоўскай гісторыяграфіі. Аўтар таксама ахарактарызаваў крыніцазнаўчую базу даследавання, якая складаецца з матэрыялаў бібліятэк і архіваў Швеціі, Беларусі, Літвы, Польшчы і Pacei. Асаблівую каштоўнасць маюць “шведскія” дакументы, большасць якіх упершыню ўводзіцца ў навуковы зварот.

Варта адзначыць, што імёны і прозвішчы падаюцца аўтарам у польскай форме напісання, паводле польскамоўных дакументаў сярэдзіны 17 ст. Але ў 17 ст. таксама існавала старабеларуская форма напісання імёнаў у tryбунальскіх, гродскіх, земскіх кніжках, якую можна было бы выкарыстаць. Напрыклад, літоўскія гісторыкі звычайна падаюць літоўскую форму напісання імёнаў у тэкстах на англійскай мове. Наогул, выпрацоўка адзінай формы напісання імёнаў і прозвішчаў з’яўляецца актуальнай проблемай для беларускіх даследчыкаў, якія пішуць на замежных мовах.

Раздел *Separatism and policy of Poland* (с. 27-89) прысвечаны аналізу сітуацыі ў ВКЛ пасля падпісання Люблінскай ўніі. Даволі грунтоўна прадстаўлены адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел у ВКЛ, апісаная складаная рэлігійная сітуацыя. Шмат увагі надаецца стаўленню шляхты ВКЛ да Польшчы і

шматлікім палітычным канфліктам. Напрыклад, канфлікт пасля перадачы Трубецкага Маскоўскаму княству, што было зроблена ў інтарэсах польскага боку, быў уладожданы толькі пасля таго, як ВКЛ атрымала Лоеў і Любеч¹. Таксама грунтоўна харарактaryзуеца пратэстанцкі рух у ВКЛ і асабліва пазіцыя “парты” Радзівілаў, іх палітыка адносна сваіх кліентаў і прадстаўнікоў іншых рэлігій, стасункі з пратэстантамі з Еўропы, падтрымка эмігрантаў-пратэстантаў, якія пераязжалі ў ВКЛ на сталае месца жыхарства.

У раздзеле *Forward Looking Security: Sweden's Approach (У пошуках бяс-пекі: шведскі падыход)* (c. 91-183) даследующа ўмовы заключэння Кейданскай уніі і змест самога пагаднення. Аўтар дэталёва прадставіў ваенную сітуацыю на пачатку вайны 1655 – 1667 г., размяшчэнне войскаў, іх колькасць і інш. Падрабязна раскрытыя ўмовы уніі, змест дакументаў, падпісаных прадстаўнікамі ВКЛ і Швецыі. Прыведзены спіс асобаў, якія паставілі свае подпісы пад пагадненнем. Аўтар падкрэсліў, што Кейданская унія была вымушаным крокам, а дзеянні Радзівілаў цалкам апраўданыя абставінамі вайны. Паводле дакументаў, гэта не быў акт капітуляцыі, як сцвярджаюць польскія гісторыкі, а пачатак стварэння новай федэратыўной дзяржавы, дзе ВКЛ і Швецыя мелі роўныя праваў. Унія змяніла баланс сілаў у Еўропе. Шведскія войскі занялі амаль усю тэрыторыю, дзе знаходзіліся пратэстанцкія цэнтры. Стаялінне шляхты ВКЛ да Кейданскай уніі было неадзначным. Рабаўніцтва шведскіх войскаў і іншыя канфлікты прывялі да ўзнякнення руху супраціўлення. Праўда, не апошнюю ролю ў гэтым адыграла Масква.

Раздзел *The Grand Duchy of Lithuania as a contested territory (Вялікае княства Літоўскае як тэрыторыя спрэчкі)* (c. 185-268) распавядзе пра сутыкненне інтарэсаў Швецыі, Масковіі і Украіны з-за тэрыторыі ВКЛ. Суседзі, карыстаючыся ваеннай сітуацыяй рэалізоўвалі свае захопніцкія планы. Гэта адлюстравалася нават у тытулатуры шведскага караля, маскоўскага цара і ўкраінскага гетмана. У выніку пачалася вайна паміж Швецыяй і Масковіяй. Украіна і Масковія ўвайшлі ў канфлікт з-за Беларусі. Яна ж стала прычынай сутыкнення Украіны з Швецыяй. Эліта ВКЛ была вымушана заключаць пагадненні з рознымі бакамі, каб захаваць свае ўладанні і статус. Аўтар вельмі падрабязна прааналізаваў ваенныя падзеі, інтарэсы кожнага боку, яго планы адносна ВКЛ і наступствы для Вялікага Княства. Па сутнасці, усе прадстаўленыя краіны разглядалі ВКЛ як здабычу. Але пры яе падзеле ім не ўдалося дасягнуць згоды.

У *Падсумаванні (General Conclusions)* (c. 269-290) звяртаеца ўвага на вялізарныя страты насельніцтва ВКЛ, а таксама на тое, што фізічнае знішчэнне

¹ Аўтар памыляеца, сцвярджаючы, што ўладальнік Трубецкага Юры Трубецкі дабраахвотна перайшоў на бок Масквы і замест Ежы стаў называцца Юрыям. У тагачасных дакументах ён фігураваў пад двумя імёнамі, у залежнасці ад таго на старабеларускай ці старапольскай мове яны пісаліся. Ён пераехаў у Маскву па патрабаванню стрыечнага дзеда Аляксея Мікіціча Трубецкага, які пагражаяў спаліць маё масць і забіць усіх візняў у Маскве і спустошыць Ваўкаўскі павет, дзе праўляў Юры. Перад ад'ездам ён падараваў маё масць, атрыманую ад дзеда Яна Друцкага Сакалінскага і яго жонкі Соф'і, свайму апекуну К. Валадкевічу (зайвага Н.С.).

многіх прадстаўнікоў старой шляхты спрыяла палітычнаму “паратыву” маладзейшай генерацыі. Сур’ёзным наступствам вайны стала адхіленне ад кіруючых пасадаў пратэстантаў і праваслаўных, якія пайшлі на супрацоўніцтва, адпаведна, з пратэстанцкай Швецыяй альбо праваслаўнай Масковіяй. Гэта спрыяла далейшаму ўмацаванню пазіцый каталіцкай шляхты, што, ў сваю чаргу, вяло да паланізацыі.

Януш і Багуслаў Радзівілы ахарактарызаваныя А. Катлярчуком як патрыёты ВКЛ. Паводле аўтара, яны дзеянічалі на карысць сваёй Радзімы, а менавіта Вялікага Княства. Крах Кейданскай уніі 1655 г. быў звязаны з адсутнасцю адзінства ў шляхецкім асяроддзі, якое было арыентаванае на розныя краіны. Да таго ж Швецыя разглядала ВКЛ як акупаваную тэрыторыю, а не як роўнага прадстаўніка канфедэрацыі. Шведская адміністрацыя ўвяла цяжкія падаткі, што выклікала незадавальненне насельніцтва. Крызіс сярэдзіны 17 ст. вымусіў шляхту ВКЛ кансалтавацца для супраціўлення. Вайна 1655 – 1667 г. вельмі моцна змяніла палітычнае, эканамічнае, рэлігійнае і культурнае жыццё ў краіне. Памяць пра яе ўплывала на палітычныя падзеі яшчэ доўгі час.

У кнізе апублікаваныя дзве карты. Першая прадстаўляе адміністрацыйны і канфесійны падзелы ВКЛ, а другая – ваенныя аперацыі шведскіх войскаў на тэрыторыі ВКЛ у 1654 – 1667 г. Сярод ілюстрацый варта адзначыць публікацыю планаў Гародні і Берасця (1655), панарамы Берасця (1657). У дадатках змешчаныя пераклады з латыні на ангельскую мову тэксту дэкларацыі прадстаўнікоў розных тэрыторый ВКЛ шведскаму каралю Карлу Х Густаву 17.08.1655 г. і пагаднення паміж ВКЛ і Швецыяй 20.10.1655 г., а таксама слоўнік дзяржаўных і павятовых пасадаў. Манографію завяршае спіс крыніц і літаратуры.

Наталля Слізк (Гародня)

Соболевская О., Гончаров В. Евреи Гродненщины: жизнь до катастрофы. Донецк: Норд – Пресс, 2005. – 375 с.

Сярод прац па гісторыі жыдоў новая кніга Вольгі Сабалеўскай і Уладзіміра Гончарова займае адметнае месца. На старонках свайго даследавання аўтары імкнуцца прасачыць гісторыю жыдоў Гарадзеншчыны з 1795 па 1939 г. Кніга мае тры главы, кожная з каторых прысвячана асобнаму аспекту жыцця жыдоўской абшчыны: сацыяльнаму, эканамічнаму, культурнаму.

Даследаванне пабудавана на шырокай базе крыніц з архіваў Беларусі, Украіны, Польшчы (Галоўны архіў старажытных актаў) і Ізраіля (Цэнтральны архіў гісторыі жыдоўскага народу).

На першых старонках кнігі аўтары падкрэсліваюць розніцу паміж “жыдом” і “чалавекам жыдоўскага паходжання” і ўводзяць паняцце “літвак”. Да апошніх яны адносяць прадстаўнікоў жыдоўскай супольнасці заходняга рэгіёну Беларусі, якія мелі сваю культурную спецыфіку.

Адметнасць дадзенаму даследаванню надае яго яскравая культуралагічнае накіраванасць. Напрыклад, аўтары акрамя яркіх бытавых замалёвак робяць аналіз унутранага свету жыдоў, суднасінаў паміж сацыяльным і індывідуальным. Асобна разглядаецца соцыяцэнтрызм культуры літвакаў, аналізуец-

ца іх грамадскае жыццё, структура і функцыі кагалаў, узаемаадносіны дзяржавы і ашчын, мадэрнізацыйныя змены сярэдзіны 19 ст. ды інш.

Ад апісання паўсядзённага жыцця жыдоў 19 ст. аўтары пераходзяць да характеристыкі іх палітычных прыхільнасцяў. Пры гэтым заўважаецца, што “специфічнай рысай жыдоўскага жыцця Гарадзеншчыны ў пачатку 19 ст. з’яўляеца яго палітызацыя. Калі ў 60 – 80-я гг. 19 ст. зыход у палітыку азначаў адрыў ад жыдоўскага свету, то ў 10 – 20-х гг. 20 ст. палітычная барацьба пранікла ўнутр яўрэйскай ашчыны” (с. 103). У выніку кагал ператварыўся з рэлігійна-адміністаратыўнага органу ў палітычную і нацыянальную арганізацыю (с. 132).

Разгляд асаблівасцяў эканамічнага жыцця жыдоў Гарадзеншчыны ў канцы 18 – пачатку 20 ст. пачынаецца з аналізу ўплыву на гэту сферу палітычных і эканамічных працэсаў у Расейскай імперыі, што прыводзіць да скарачэння былых відаў дзеянасці і парушэння гендэрнага стэрэатыпа ў гаспадарчай сферы. У якасці прыкладу разглядаецца заняпад ў сярэдзіне 19 ст. фактормства (маклерства).

Асаблівую цікавасць выклікаюць старонкі, на якіх разглядаецца гандлёвая дзеянасць жыдоў. Перад чытачом паўстаюць сапраўдныя замалёўкі з натуры. Разам з аўтарамі акунаешся ў атмасферу прыдарожнай карчмы, знаміцца з асаблівасцямі “пантофлевай пошты”. Адметны стыль выкладання дазваліе адчуць атмасферу жыдоўскіх прадпрыемстваў 19 ст., пазнаёміцца з купцамі і прадпрымальнікамі, уладальнікамі майстэрняў, фатографамі, балагуламі, сойферамі ды інш.

Асобны раздзел прысвечаны асвяленню пытання арганізацыі жыдоўскіх земляробчых калоній як на Гарадзеншчыне, так і на Украіне. Аналіз развіцця эканамічнага жыцця дае аўтарам падставы заявіць пра няўдачу дадзенага напрамку палітыкі самаўладдзя ў адносінах да жыдоў.

Эканамічнае жыццё ашчыны развівалася ў цеснай сувязі з культурнымі працэсамі. Іх разгляду прысвечана трэцяя глава даследавання. У ёй чытчу прапаноўваецца падарожжа па вулічкам жыдоўскага кварталу з наведаннем сінагогі, жыдоўскага дома і казармаў для рабочых. Наступныя старонкі адгадзены асвяленню рэлігійнага жыцця канца 19 – пач. 20 ст. і пытанню матываў хрышчэння.

Вялікая ўвага ў даследаванні нададзена асвяленню ролі сям’і ў жыдоўскім грамадстве, традыцыям шлюбу і разводу. Аўтары выкарысталі матэматычныя метады для высыялення зменаў, якія адбыліся ў падыходах да шлюбу ў жыдоў Гарадзеншчыны з сярэдзіны 19 па першую чвэрць 20 ст. Асобна разглядаецца месца жанчыны ў традыцыйным жыдоўскім свесце, у адносінах да дзіцяці, у нараджэнні і выхаванні дзяцей. Дадзены параграфы, аднак, не вызначаюцца багаццем фактычнага матэрыялу і аналізам крыніц. Ім больш характэрны пераказ твораў польскіх і расейскіх даследчыкаў.

Значна больш цікавым падаецца аналіз “маральнага і немаральнага”. Ведучы гаворку аб мадэрнізацыйных працэсах нельга было не закрануць праблему “крызісу маральнасці” канца 19 – пач. 20 ст. Дадзены параграф – гэта цалкам аўтарская распрацоўка праблемы прастытуцыі і існавання “дамоў цярпімасці”.

Даследаванне атрымалася грунтоўным і цікавым не толькі для спецыялістаў, але і для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй жыдоўскай супольнасці на Беларусі. Хочацца пажадаць аўтарам поспехаў у далейшым навуковым пошуку.

Дзмітры Крывацэй (Менск)

Numizmatika, 2004. Nr 20 (Symposium Kremnica 2003. Dejiny retazh v strednej a východnej Európe: Prednášky = Money History in Central and Eastern Europe: Proceedings. Bratislava 2004) – 210 s.

Чарговы нумар часопіса Славацкага нумізматычнага таварыства апублікаваў матэрыялы канферэнцыі “Гісторыя грошаў у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе” (Кремніца, 2003).

Прыблізна трэцяя частка тэкстаў тычыцца гісторыі крэмніцкага манетнага двара з 14 па 20 ст., астатнія – гісторыі грашовага абарачэння у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе з античных часоў да Навейшага часу. Гісторыя Крэмніцы прысутнічае ў артыкулах пра здабычу рудаў каштоўных металаў у Крэмніцкім горна-рудным басейне (А.Фінк), пра будынкі манетнага двара (П.Зорычак), знаходкі крэмніцкіх манет 1328 – 1526 г. (Я.Хунк), медаль на візіт імператара ў 1751 г. на манетны двор (Д.Кянічак) ды інші.

Гісторыі Вялікага Княства Літоўскага тычыцца артыкулы пра даціроўку старыннейшых манет ВКЛ канца 14 ст. (Э.Рэмецас), техніку манетнай справы віленцаў у 17 ст. (Э.Рэмецас і І.Сінчук), праблемы адходаў пры выразанні манетных кружкоў (В.Капіцкі), узнікненне нумізматычнага калекцыяніравання ў Літве ў 19 – пач.20 ст. (Д.Грымалаўскайтэ), грашовае абарачэнне ВКЛ (В.Смільгявічус) ды інші.

Артыкулы надрукаваныя на славацкай, польскай, рускай, ангельскай мовах. Рэзюме падаецца на славацкай ці ангельскай мовах. Наогул, варта адзначыць, што “Нумізматыка” – амаль адзіны ў Еўропе навуковы часопіс, рэдакцыя якога прымае матэрыялы на ангельскай, нямецкай, французскай, іспанскай, румынскай, венгерскай і на ўсіх славянскіх мовах з пазнейшым іх перакладам на славацкую.

E-mail рэдакцыі: zbysek.sustek@savba.sk

Іван Сінчук (Менск)

Die Prussia-Sammlung. Der Bestand der Sammlung im Museum für Geschichte und Kunst Kaliningrad = Коллекция “Пруссия” в фондах Калининградского областного историко-художественного музея. Bremen, 2005 – 112 s.

Пры падтрымцы фонда ЦЭЙТ-Штыфтунг Эбелін і Герд Буцэрнус у Гамбургу і Археалагічнага зямельнага музея ў Шлезвігу выйшла з друку незвычайная двухмоўная кніга. Яе аўтары – нямецкія і расейскія даследчыкі – сумесна аналізавалі знаходку ў Калініградскім (Кёнігсбергскім) форце № 3 каля

30 тыс. розначасовых экспанатаў (2000 г.). Сярод іх археалагічныя знаходкі каменнага веку, ранняга жалезнага веку, позняга сярэднявечча.

Пошукі былі ініцыяраваныя пасля з'яўлення ў 1999 г. рэчаў, што паходзілі відавочна з калекцыі “Прусія”, якая да 1945 г. была размешчаная ў Каралеўскім замку. Яна пачала складвацца ў сярэдзіне 19 ст. на грамадскіх пачатках і з цягам часу набыла значную навуковую вартасць. У 1945 г. яе не паспелі эвакуіраваць. У выніку самая каштоўная частка трапіла ў сховішча форта № 3.

Летам 1945 г. спецыяльная экспедыцыя у руінах Кёнігсбергскага замка знайшла вялікую колькасць музейных экспанатаў. Яны былі спакаваныя ў 400 скрыніяў і 24 мяхі і зніклі назаўсёды ў фондаховішчах Рәсеi. Далейшыя пошуки у руінах узарванага Кёнігсбергскага замка ў 1950-1960-х г. далі нязнатыя знаходак. Але ў 1967 – 1969 гг. у час раскопак у замку былі знойдзены інвентарныя кнігі фондаў музею з апісаннямі рэчаў і малюнкамі. З дапамогай гэтых кніг удалося атрыбутаваць дэласпартызыянтыя знаходкі з форту № 3.

Пра гэты форт як месца захоўвання старажытных рэчаў пісалі шматлікія сведкі, але з-за пошуку “Бурштынавага пакою” звесткам не надавалі ўвагі. У форце стаяла савецкая вайсковая частка, і рэчы спакойна далаўжалі да 1981 г.. Потым іх праста выкінулі на вуліцу. “Смещцем” са срэбра і золата засыпаліся выбоіны на тэрыторыі форта!

Уступны артыкул пра калекцыю “Прусія” напісалі дырэктары Шлезвігскага і Калінінградскага музеяў К.Ф.Карнап-Борнгейм і Е.Пенкіна. Пра стогадовую гісторыю стварэння калекцыі “Прусія” распавёў Т.Ібсен, а пра гісторыю калінінградской часткі калекцыі – А.Валуеў. Аўтарам нарыса пра кёнігсбергскіх археолагаў стаў В.Навакоўскі.

Зараз вялікая частка адрастайраваных знаходак выстаўлена у асобным зале Калінінградскага гісторыка-мастацкага музея.

Іван Сінчук

Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии: Справочник / Авт.-сост. А.П.Бахтин. Калининград, 2005 – 208 с.

Выданне забяспечана навуковым апаратам (больш за 500 спасылак), геаграфічным і імянным паказальнікамі, што надае ёй вартасць навуковага інвентарапа. Для зручнасці чытача ёсьць слоўнік, пералік ландмайстраў Прусіі і хохмайстрапаў Нямецкага ордэна.

Ва Уступе асвятылецца гісторыя Нямецкага ордэна і Усходній Прусіі, да-еца апісанне асноўных элементаў комтурскіх замкаў і спалучаных з імі пабудоваў (фірмары-шпіталі, бані, данцкеры), фартыфікацыйных і архітэктурных асаблівасцяў ды інш. Таксама падаюцца асноўныя гістарычныя падзеі, што тычацца замкаў. Апісанне кожнага замка забяспечанае графічнымі і фотаілюстрацыямі. Такім чынам, падрабязна апісана 50 замкаў (Кройцбург, Кёнігсберг, Аленбург, Брандэнбург, Нойхаўзен, Шалаўэрбург, Повунден, Цігенберг, Арнаў, Норденбург, Домнаў, Таплакен, Норкіттен, Пройсіш-Айлаў, Інстэрбург, Цільзіт ды інш.).

Заўважым, што адпаведна сучаснай інструкцыі аб перадачы нямецкіх геаграфічных назваў у расейскай мове, частка мясцін набыла нязвыклых назвы, напр., замест Прэйсіш-Эйлаў падаецца Пройсіш-Айлаў. Па сутнасці кніга – першае рускамоўнае даследаванне аб ордэнскіх замках.

Варта асобна адзначыць, што праціўнікай ордэна ў тэксле аўтар заве згодна з гісторычнай традыцыяй ліцвінамі.

Іван Сінчук

Miestsh praeitis. 1. Vilnius, 2004 – 383 p.

Першы выпуск зборніка працаў Інстытута гісторыі Літвы “Мінулае гарадоў” прысвечаны у першую чаргу матэрыяльнай культуры. Рэдактар і складальнік зборніка Г. Вайткявічус падрыхтаваў артыкул пра керамічную вытворчасць у Вільні 14 – 17 ст., Ю. Пошкене – распавяляла пра сярэднявечную кераміку замка і горада Трокоў, Д. Страздас – пра печы-камянкі ў Вільні. Змяненню ролі археалогіі ў сучасным свеце і проблемах захавання спадчыны гістарычных гарадоў прысвячаны артыкул Р. Чапайтэнэ. Надзвычай цікавы артыкул В. Вайнілайціса, О. Валёнене тыгчыцца камп'ютэрных рэканструкцый будынкаў традыцыйнай архітэктуры. Сучасныя спецыяльныя методыкі даследавання прадстаўлены ў публікацыі А. Селскене, А. Селскіса, В. Пакштаса, Р. Грайціса.

Іван Сінчук

Монеты и медали (Сборник статей по материалам коллекции отдела нумизматики). Вып. II. Москва, 2004 – 268 с.

Дзяржаўны музей выяўленчага мастацтва імя А.С.Пушкіна выдаў другі зборнік артыкулаў па матэрыялах аддзелу нумізматыкі музея. Асноўныя раздзелы – антычныя манеты, усходнія манеты, медалі і архіўныя матэрыялы. Паколькі антычнасць, куфічная нумізматыка і нумізматыка Залатой Арды маюць непасрэднае дачыненне да беларускай гісторыі, то матэрыялы зборніка знойдуть свайго беларускага чытача.

Увагу напэўна прыцягнё артыкул Л.А.Заваротнай аб прыватнай калекцыі А.Г.Голікава (1865-1940), якая складалася з 10 600 антычных, заходненеўрапейскіх і ўсходніх манет. Яны паступілі ў калекцыю музея як дар уладальніка. Дзейнасць А.Г.Голікава як даследчыка, эксперта і калекцыянера асвятляеца на фоне дзяржаўных рэквізіцый, што звычайна сарамліва замоўчываюцца (напр., дэкреты СНК “Аб адмене права спадчыны”, “Аб рэгістрацыі, прыёме на ўлік і ахове помнікаў мастацтва і культуры, якія знаходзяцца ва ўладанні прыватных асобаў, таварыстваў і ўстановаў”, “Аб рэквізіцыях і канфіскацыях” ды інш.). У гэтым зборы ёсьць незвычайная рэч – медны солід Рэчы Паспалітай з гербам ВКЛ 1661 г. часоў Яна Казіміра з контрамаркай. У калекцыі А.Г.Голікава таксама захоўваўся даволі рэдкі тынф 1708 г., які адносіцца да г.з. польска-расейскай эмісіі і звязаны з падзеямі Паўночнай вайны.

Дадаецца бібліографія апублікованых працаў А.Г.Голікава і спіс 18 рука-пісаў артыкулаў 1923 – 1939 г., якія захоўваюцца ў аддзеле нумізматыкі Дзяр-

жаўнага музею выяўленчага мастацтва. Адным з найбольш цікавых з’яўляеца рукапіс “Крытычнае расследаванне аб “загадковых фігурках” на златніках і срэбраніках вялікіх князёў Кіеўскіх Уладзіміра і Яраслава Мудрага”.

Іван Сінчук

The great numismatic collections on the Baltic: From coin collections of the sovereigns to national research institutions. St. Petersburg, 2005 – 189 p.

Выданне складаеца з матэрыялаў Міжнароднага сімпозіума, прысвечанага гісторыі нумізматычных калекцый балтыйскага рэгіёну, які адбыўся пад Санкт-Пецярбургам 21-25 кастрычніка 2003 г. Кніга выйшла на ангельскай мове. Дапамогу ў выданні аказалі Нацыянальныя музеі Даніі і Фінляндый, Каракеўскі нумізматычны кабінет Швецыі, Расейскі Эрмітаж і Санкт-Пецярбургскі ўніверсітэт.

Уступ належыць аднаму са складальнікаў зборніка дацкаму нумізмату Й.С.Енсену, які таксама падрыхтаваў матэрыял пра гісторыю каракеўскай калекцыі манет і медалёў у Капенгагене. Фінскі даследчык Т.Тальвіо засяродзіў увагу на развіцці буйных музейных нумізматычных збораў Паўночнай Еўропы, а дацкі даследчык Я.Візэн – на гісторыи Каракеўскага кабінету манет у Стокгольме. Шведскі нумізмат Л.О.Лагерквіст падрыхтаваў нарыс збіральніцкай дзейнасці буйнога палітычнага дзеяча Карла Густава Цесіна і каракевы Луізы Ульрыкі Шведскай, яго сучаснік Х.Нільссон апісаў гісторыю Мінцкабінету ўніверсітэту Упсалы.

Расейскі бок большую частку выслікаў аддаў асвятленню гісторыі нумізматычнай калекцыі Эрмітажу. Ю.Л.Дзюкаў распавёў пра фармаванні часткі калекцыі антычных манет, В.М.Поцін і К.В.Ляпехіна засяродзіліся на нумізматычных схільнасцях Пятра III і, у сувязі з гэтым, на пробным нямецкім альбертусталере 1753 г., А.С.Шчукіна – на шведскіх медалях у калекцыі Я.Я.Рэйхеля, В.А.Калінін – на рускіх манетах гэтай калекцыі, К.В.Ляпехіна – на гісторыі фармавання расейскай часткі калекцыі Аддзела нумізматыкі Эрмітажа. Артыкул даследчыка В.Ф.Столбы прысвячаны гісторыі недзяржаўнай калекцыі – збору антычных манет вялікага князя Аляксандра Міхайлавіча, унука расейскага імператара Мікалая I.

Іншыя музеі паўночнага рэгіёну Расеі прадстаўленыя артыкулам П.Р.Гайдукова і Л.І.Пятровай пра гісторыю складання нумізматычнай калекцыі Наўгародскага дзяржаўнага музею, якая налічвае каля 124 тыс. экспанатаў, у т.л. 68 скарабаў. Калекцыя старажытных расейскіх манет Наўгародскага музея па значнасці з’яўляеца трэцій ў Расеі (пасля Эрмітажа і Дзяржаўнага гістарычнага музея). Цікава, што такую вагу яна набыла дзякуючы паступленням 1978, 1979, 1984 г. прыватных калекцый сучасных расейскіх збіральнікаў. Уражвае дадатак да артыкула – праект выдання ў трох тамах наўгародской калекцыі расейскіх манет канца 10 – 17 ст. (каля 9 800 ас. манет і 66 скарабаў). Між іншым, у зборах музея знаходзяцца 7 срэбранікаў часоў Кіеўскай Русі, 21 плацёжны злітак, 14 старажытных манет ВКЛ, 8 – Кіеўскага княства, часоў падпарафавання ВКЛ.

Іван Сінчук

Monetų radiniai Lietuvoje: Tarptautinei numizmatikos konferencijai skirtos parodos katalogas / Sudarė E.Remecas = Coin Finds in Lithuania: Catalogue of the Exhibition arranged in connection the International Numismatic Conference / Comp. E.Remecas. Vilnius, 2006. – 56 p.

З нагоды міжнароднай канферэнцыі, якая была прысвеченая 150-годдзю Нацыянальнага музею Летувы, была адкрыта выставка “Знаходкі манет у Летуве”. Да пачатку выставы быў выдадзены каталог, які не толькі пералічвае 420 адзінковых манет і чатыры скарбы, але ўтрымлівае кароткі агляд тапографіі знаходак манет у Летуве памерам у 30 старонак аўтарства Эдуардаса Рэмечаса.

Агляд забяспечаны трывма картамі па храналагічным перыядам: 1) знаходак 14-15 ст. (з падзелам на стагодззі згодна з аплікацыей), 2) знаходак 16 ст., 3) знаходак 17 ст. Сярод паўсотні каляровых ілюстрацый знаходзяцца неардынарныя рэчы, якія напэўна прыцягнуць увагу беларускага чытача – медны фальсіфікат пражскага гроша 14 ст., першыя манеты ВКЛ 14 ст. надзвычай рэдкіх тыпаў (партрэт – звер з пляцёнкай, щыт з крыжом – звер з пляцёнкай, легенда – звер з пляцёнкай, Пагоня – Калюмны з падвоеннымі контурамі), адзін з рэдкіх тыпаў монет, якія адносяцца да Ноўгарад-Северскага Карыбуга, вельмі редкі медны двухкапеечнік Аляксея Міхайлівіча.

У тэксце паведамляецца пра знаходкі на тэрыторыі Віленскага манетнага двара адходаў вытворчасці вальцаваных солідаў Яна Казіміра 1653 г., кружкоў і ажур бітых срэбных шасціграшовікаў і медных солідаў часу Ціта Лівія Бараціні (1664-1666). Можна пабачыць унікальную знаходку летувіскіх археолагаў – віленскі скарб 2003 г. з манетамі першай паловы 17 ст. у зяленапаліваным збане і двух цэлых скарбонках зялёнай і празрыстай палівы.

З гісторычнага пункта гледжання надзвычай цікавыя знаходкі расейскіх манет першай паловы 18 ст., якія ў вялікіх колькасцях знаходзяцца не толькі ў Летуве, але і на іншых тэрыторыях, што адыйшлі да Расейскай імперыі толькі ў канцы 18 ст. Па сённяшні дзень не атрымалася знайсці тлумачэння гэтаму факту.

Асабліва падрабязна апісваюцца нумізматычныя знаходкі з віленскага Ніжняга замку, выяўленнем якіх шмат гадоў займаецца супрацоўнік аддзела нумізматыкі Нацыянальнага музея Летувы і Цэнтра археалагічных даследаванняў замкаў Эдуардас Рэмечас. Храналагічна ахоплены час з антычнасці да першай паловы 20 ст., а тэрытарыяльна прадстаўленыя манеты розных еўрапейскіх краінай і Залатой Арды.

Карыстанне кнігай палягчае дакладная прывязка ілюстрацый да тэкста, паслядоўнасць у датыроўках названых рэчаў, наяўнасць ангельскага перакладу.

Іван Сінчук

Tarptautine numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mejiui. Pranerimš tezls. Vilnius, 2006 m. balandžio 26-28 d.= International Numismatic Conference Marking the 150th anniversary of the National Museum of Lithuania. Lecture summaries. Vilnius, April 26-28, 2006 = Международная нумизматическая конференция, посвященная 150-летию Национального музея Литвы. Тезисы докладов. Вильнюс, 26-28 апреля 2006 г. [Vilnius, 2006] – 238 р.

Да міжнароднай нумізматычнай канферэнцыі, якая была прысвечана 150-годдзю Нацыянальнага музея Летувы, выйшаў трохмоўны летувіска-ангельска-расейскі том тэзісаў дакладаў яе ўдзельнікаў з Летувы, Польшчы, Рәсей, Беларусі, Украіны, Славакіі, Эстоніі, Латвіі.

Гаспадары канферэнцыі прадстаўлены тэзісамі дакладаў Д.Грымалаўскайтэ (Нумізматычная калекцыя Віленскага музея старажытнасці), Р.Ёнайціса і Д.Грымалаўскайтэ (Віленскі скарб 1630-х гг.), Э.Рэмеса (Манеты Вялікага Княства Літоўскага з Пагоняй і шчытом з крыжам), Д.Жукаўскаса (Скарб “палачападобных” зліткаў з расклёпанымі канцамі), Э.Іванаўскаса (Новыя знаходкі “драцяных” манет ВКЛ), В.Юшкайціса (Археалагічныя знаходкі манет на тэрыторыі замка Тракайскага паўвострава), Л.Квізікявічюса (падробка крэдытаўных білетаў ў Віленскай губерні), З.Дуксы (Віленскія калекцыянеры 19 ст.), С.Саяўскаса (Першыя манеты ВКЛ).

Беларусь прадстаўлена тэзісамі дакладаў І.Шталянкова (Плацежныя зліткі), В.Калясінскага (Адна з першых манет ВКЛ з выяваю льва з лілеям і калюнамі), В.Какарэкі (Дзейнасць Гарадзенскай губернскай камісіі па выяўленню скарабаў), І.Колабавай (Фальсіфікацыя расейскіх манет 18-19 ст.), В.Філінава (Грошова-рэчавы скарб з-пад Воршы), В.Рабцэвіча і А.Іова (Ананімны скарб з фондаў Нясвіжскага музея), Ю.Барэйшы (Адна з першых манет ВКЛ з партрэтнаю выяваю і нібыта крыжам у шчыце), Д.Гулецкага (Паўгроши ВКЛ Жыгімонта Старога), І.Сінчука (Беларуска-літоўскі трохфракцыйны рублёва-злотава-грошавы лік канца 18 – пач. 19 ст.), В.Шышанава (Калекцыя А.Р.Брадоўскага ў Віцебскім музеі).

Расейскія даследчыкі адзначыліся надзвычай змястоўнай тэматыкай і грунтойной працоўкай новых проблемаў гісторыі грошовага абарачэння ВКЛ. Сярод іх тэкстастаў асабліва вызначаюцца артыкульнасцю тэзісы, якія прадставілі І.Шыракоў (Манеты-“памінкі” у дыпламатычных адносінах Масквы і Літвы ў 15 ст.), Я.Ганчароў і А.Трасцянскі (Манеты рускіх удзелаў Гедымінавічаў), В.Зайцаў (Манеты з контрамаркамі Свідрыгайлы як уладара паловы маскоўскага вялікакняскага домена – Каломны), А.Храменков (Праект 1732 г. па нелегальному вывазу ў Рэч Паспаліту расейскіх палушак), Г.Ковеневай (Калекцыя медалёў Віленскага музея старажытнасцяў).

Украінскія даследчыкі прадстаўленыя тэзісамі дакладаў: А.Пагарэльца, Р.Савава (Пачатак біцця манет на паўднёвых землях ВКЛ у др. пал. 14 ст.), С.Церскага (Археалагічныя знаходкі манет і зліткаў 14 – пачатку 15 ст. на Валыні), Р.Шуста (Манеты ВКЛ у грошовым абарачэнні ўкраінскіх земляў 16 – 17 стст.), К.Хромава (Ноўгарад-северская наслядоўніцтва джузыдскім дырхемам 14 ст.).

С.Клімоўскага (Пачатак біцца манет Кіеўскага ўдзельнага княства 14 ст.), Г.Казубоўскага (Грашовае абарачэнне ВКЛ у др. пал. 15 ст.), З.Зразюка (Гісторыя нумізматычнай калекцыі Кіеўскага універсітэту св.Уладзіміра).

Сярод тэкстаў польскіх даследчыкаў вылучаюцца тээзы Б.Пашкевіча (Захаднія ўплывы на першыя манеты ВКЛ), М.Менцлеўскага (Гісторыя калекцыі медалёў са збораў Станіслава Аўгуста), А.Яворуцкай-Драт (Банкноты і каштоўныя паперы са збору Э.Гуттэн-Чапскага).

Сярод тэкстаў эстонскіх, латышскіх і славацкіх даследчыкаў вылучаюцца тээзы дакладу прэзідэнта “Асацыяцыі нумізматоў Балты” куратора нумізматычнай калекцыі Музея гісторыі Эстоніі І.Лемуса (Навуковая дзейнасць даследчыка эстонска-літоўска-латышскіх старожытнасцяў Карла фон Шмідта).

Іван Сінчук

Numizmatika. Metraaltıs 2003-2004. Т.4-5. Vilnius, 2006. – 496 р.

Чарговы 4-5 том “Нумізматыкі” Нацыянальнага музея Летувы захаваў свой дызайн і добрую паліграфічную якасць. Структура ўключае артыкулы (з падзелам на нумізматыку, медальернае мастацтва і фалерыстыку, баністыку), публікацыі (знаходкі, музейныя калекцыі, архіўныя матэрыялы), дыскусіі, бібліографію, рэцензіі і анататы, навуковую хроніку. Характэрнай рысай тома з’яўляецца вялікая доля артыкулаў, якія прысвечаны медальернаму мастацтву.

На расейскай мове – тры тэксты: украінскага даследчыка У.Шлапінскага пра манеты ВКЛ на львоўскім рынку 16 – першай паловы 17 ст., І.Сінчука аб гурце як адной з харатастык расейскіх манет, В.Рузаса і І.Сінчука пра антыкварную падробку медалю “За усмирение польского мятежа 1863-1864” са збораў Нацыянальнага музею Летувы.

Нумізматычныя артыкулы тычацца знаходак венгерскіх манет на тэрыторыі ВКЛ (Э.Рэмэцас), удакладненню датавання грашовой рэформы Аляксандра 1495 г. (Л.Квізікявічус), новых знаходак першых манет ВКЛ (Т.Астраўскас), манет Барыса Гадунова са скарабаў Нацыянальнага музея Летувы (В.Смільгавічус), знаходцы скарабу залатых манет у 18 ст. па архіўным дадзеным (В.Аляксенас), знаходцы скарабу ў сярэдзіне 19 ст. па архіўным дадзеным (Л.Квізікявічус), манетных знаходак 2000 – 2004 гг. (Э.Васільяўскас).

Баністыка прадстаўленая адным грунтоўным артыкулам пра абарачэнне фальшывых папяровых грошаў у другой палове 19 ст. у Віленскай губерні, які ўводзіць у навуковы зварот вялізарную колькасць новых архіўных дадзеных пра выкryванне фальшывых банкнотаў (Л.Квізікявічус).

Іван Сінчук

Тарас А.Е. Войны Московской Руси с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой в XIV – XVII вв. Минск: Харвест, 2006 – 800 с.

Навукова-папулярная праца Анатоля Тараса, скіраваная да расейскага чытача, уяўляе сабой надзвычай рэдкі на Беларусі тып гісторычнай літаратуры. Яе задачай з’яўляецца азnamленне расейскага чытача з беларускім бачаннем гісторыі расейска-беларускіх узаемаадносін. Справа, якой павінна займацца

дзяржава (напрыклад, летувісі маюць англамоўныя гістарычныя часопісы), у нас – удзел паасобных энтузіястаў.

Аб’ёмная кніга складаецца з чатырох частак (ад чатырох да сямі глаў у кожнай). Частка 1 *Войны Маскоўскай Русі з Вялікім Княствам Літоўскім у 14 – 16 ст.* уключае аповаяд пра Літву і пачаткі літоўска-беларускага гаспадарства і апісанне ліцвінска-маскоўскіх войнаў 14 – першай паловы 16 ст. Другая частка прысвячаная барацьбе за Лівонію – *Лівонская вайна цара Івана IV (1558 – 1561 г.)*. Трэцяя частка дэталёва апісвае крыйзісныя для Маскоўскай дзяржавы падзеі 17 ст.: *“Вялікая смута” у Маскоўскай Русі*. Чацвёртая частка выкладае чарговы шэраг войнаў ад Смаленскай да Трынаццатігадовай – *Войны Маскоўскай Русі з Рэччу Паспалітай у 17 ст.*

У канцы кнігі змешчаная бібліографія і спіс вялікіх князёў літоўскіх, каралёў Рэчы Паспалітай, вялікіх князёў і цароў маскоўскіх. Кніга ілюстраваная партрэтамі, картамі, малюнкамі, выкананымі ў чорна-белым колерах.

Аповаяд вядзеца ў г.зв. “аб’ектыўнай” манеры, без выразнага заангажавання ў які-небудзь бок. Адначасова аўтар завастрое ўвагу на фальшивых стэрэотыпах расейскай гісторыяграфіі (многія з якіх расейцы ўспрымаюць як гістарычную праўду, напрыклад, пра вызваленчую місію маскоўскіх войскаў у адносінах да беларусаў) і паказвае іх неадпаведнасць рэальным падзеям. Добра ажыўляюць выклад ўстаўкі тэкстаў дакументаў ці цікавыя фрагменты прац гісторыкаў. Дэталёвае апісанне шматлікіх бітваў, эпізодаў дыпламатычных місій і г.д. прыцягвае ўвагу чытача. Кнігу можна смела рэкамендаваць для пазнавальнага чытання таксама і беларускім грамадзянам.

Аляксандар Краўцэвіч

Габрусеўіч С.А., Марозава С.В. Прафесар Ігнат Анацэвіч. Жыццё. Спадчына: гістарычны нарыс. – Гродна: ГрДУ. – 216 с.

Кніга двух гарадзенскіх даследчыкаў прысвячаная професару Віленскага ўніверсітету Ігнату Анацэвічу. Ён быў адным з прадстаўнікоў г.зв. “віленскай гістарычнай школы” першай паловы 19 ст., якая моцна прычынілася да станаўлення беларускай нацыянальнай гісторыяграфіі. Ігнат Анацэвіч стаў першым беларускім даследчыкам гісторыі ВКЛ, знаўцам крыніцаў па беларускаму і літоўскому сярэднявеччу, спецыялістам па археаграфіі.

Галоўны герой кнігі – знакавая постаць беларускай навукі і культуры першай паловы 19 ст. Між тым на Радзіме да нядаўнага часу яму былі прысвячаныя толькі кароткія біографічныя нарысы даведкована-энцыклапедычнага харектару. Кніга Сяргея Габрусеўіча і Святланы Марозавай у вялікай ступені запоўніла гэту пустку. На падставе шырокага кола крыніцаў прааналізаванае жыццё і дзейнасць чалавека, якога можна лічыць адным з пачынальнікаў беларускай гісторыяграфіі.

Апроч аўтарскага тэксту ўвагу чытача, безумоўна, павінны прыцягнуць выбраныя творы Ігната Анацэвіча, сярод якіх *Заўвагі да ўсеагульной гісторыі, Уступ да працы Яна Альберtrandзі Праўленне Генрыха Валуа і Стэфана Ба-*

торыя, каралёў польскіх ды інш. Таксама варта звярнуць увагу на бібліяграфію праці славутага віленскага прафесара.

Алесь Смалянчук

Надсан А. *Pro patria aliena. Кляштар беларускіх айцоў марыянаў у Другі (1924-1938)*. Мінск, 2006. – 160 с.

Бібліятэка часопіса “Беларускі гістарычны агляд” папоўнілася кнігай Аляксандра Надсана, прысвечанай кляштару беларускіх айцоў марыянаў у Другі у міжваенны час. У назве кнігі (у перакладзе на беларускую мову *Для чужой Башкайчины*) адлюстраўваецца трагічны лёс друйскіх марыянаў, якія мужна баранілі свае нацыянальныя і рэлігійныя права ва ўмовах Польшчы, дзе слова “паляк” і “каталік” многімі ўспрымаліся як сіонізмы.

Як пазначыў ва *Уступе* сам аўтар, у кнізе “робіцца спроба прасачыць гісторыю Друйскага кляштару марыянаў ад ягонага заснавання да 1938 г. на фоне тагачаснай палітычнай і рэлігійнай сітуацыі ў Заходній Беларусі, а таксама ватыканскай *ostpolitik*, што выяўлялася ў дзеянісці Папскай камісіі *Pro Russia*” (с. 6). Як і ранейшыя працы айца А.Надсана яна напісаная на падставе шматлікіх і пераважна раней невядомых архіўных дакументаў, частка якіх знаходзіцца ў фондах Бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондане. Большасць гэтых дакументаў паходзіць з збораў біскупа Чэслава Сіповіча.

Алесь Смалянчук

Герольд = Litherland. № 1-2 (13-14). Горадня, 2004.

Выйшаў з друку чарговы нумар навуковага геральдычнага часопіса (выдавец і рэдактар Аляксей Шаланда). Асноўная частка матэрыялаў гэтага нумару, прысвячаная былому Ваўкавыскуму павету Наваградскага ваяводства ВКЛ. Генадзь Семяնчук паклапаціўся сабраць і падрыхтаваць да друку частку матэрыялаў навуковай канферэнцыі з нагоды 500-годдзя надання Ваўкавыску Магдэбургскага права (1503-2003).

У раздзелах *Артыкулы і Паведамленні* варта адзначыць публікацыі А.Шаланды *Сапраўдны гербоўнік шляхты Ваўкавыскага павету ВКЛ у другой палове 16 – 18 ст.*, Г.Брэгера *Жодзішкі Ашмянскага пав. і яго ўладальнікі ў 16 – пачатку 20 ст.*, Ю.Гардзеева *Матэрыялы да генеалогіі і эпіграфікі ў Гарадзенскім фарным касцёле*, С.Амелькі *Дзеянісць дабрачынных таварыстваў шляхты ў Беларусі ў канцы 18 – сярэдзіне 19 ст.* ды інш. Увагу даследчыку прыцягнёгі таксама раздзел *Крыніцы*, у якім змешчаны *Пергаміны 1700-1775 гг.* у фондах Гарадзенскага дзяржжаўнага гісторыка-археалагічнага музея (А.Шаланда) і *Попіс шляхты Ваўкавыскага павету 1621 г.* (Г.Семянчук).

Алесь Смалянчук